

ЗОК-2
10528

Праляттары ўсіх краёў, злучайцеся!

ЗАПІСКІ
БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАЙ
АКАДЕМІІ
СЕЛЬСКАЕ ГАСПАДАРКІ
ІМЯ КАСТРЫЧНІКАВАЙ РЭВАЛЮЦЫІ

ТОМ VI

ЗАПИСКИ
БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

АННАЛЕЫ

der Weissruthenischen Staatlichen Akademie
FÜR LANDWIRTSCHAFT IN GORKY

BAND VI

ГОРКІ, БССР
ВЫДАВЕЦТВА АКАДЭМІІ
1 9 2 8



Горрайлітбел

№ 39

Заказ № 40

Тыр. 800 экз.

З Ъ М Е С Т

А ф і ц й на я ча стка.

Стар.

1. Рэктар Акадэміі, праф. М. Ц. Козыраў. Абгляд дзейнасці Акадэміі	1
2. Абгляд дзейнасці катэдраў	25
3. Абгляд дзейнасці вучэбна-дапаможных устаноў	69
4. Абгляд дзейнасці Навуковых Таварыстваў	82
5. Проф. В. В. Шкателов. Профессор Н. П. Мыслкин (к 40-летию его научной деятельности)	95

I

6. Проф. Н. Т. Козырев. Учение В. И. Ленина о диктатуре пролетариата (окончание)	101
---	-----

II

7. Проф. Н. Пелехов. К вопросу о восстановлении тонкошер- стного овцеводства в СССР	131
--	-----

III

8. Г. Рэго. Матар'ялы па вывучэнні біялягічных асаблівасцяў розных сартоў жыта пры міжродавай гібрыдызацыі і пры інзукт'е ў глебава-кліматычных умовах БССР	152
9. А. Савельеў. Кароткі нарыс якасці насення некаторых культурных расылін Горацкага раёну	164
10. Проф. А. В. Ключарев и Р. Г. Страж. Реакция почвы и рост овса и проса	192
11. Праф. К. Г. Рэнард і А. І. Лаппо. Матар'ялы па выву- чэнні біялёгіі цвіцення чырвонай канюшыны (<i>Trifolium</i> <i>pratense</i> L.) рознага паходжання	201

IV

12. Проф. В. И. Переход. Границы государственного лесного хозяйства и лесной экономики	220
---	-----

V

13. Проф. А. А. Кравцов. Новый графический способ опреде- ления изменения моментов инерции плоских фигур при повороте осей и его применение при косом изгибе и для косых напряжений	233
--	-----

АБГЛЯД

дзейнасці Беларускай Дзяржаўнай Акадэміі Сельскае Гаспадаркі імя Кастрычнікавай Рэвалюцыі

Найбольш асноўнымі пытаннямі, паўстаўшымі прад нанова абраным праўленнем Акадэміі з'явіліся: 1) укамплектаванье асабістым пэрсоналам незамяшчоных к гэтаму часу катэдр, 2) падбор больш падрыхтованага студэнцтва сярод паступаючых, 3) перагляд вучэбных плянаў і систэм выкладанья, 4) упараткованье пераводу студэнтаў з курсу на курс, 5) упараткованье систэммы прыёму залікаў, 6) узмацненне акадэмічнай паспяховасці студэнцтва, 7) правядзенне ў жыцьцё ў межах Акадэміі пастаноў Савецца Улады аб нацыянальной палітыцы, 8) разъвіццё дасыледчай працы, 9) увязка вучэбнай працы з практикай, 10) аказанне ўплыvu Акадэміі на вакольную сялянскую гаспадарку, 11) упараткованье гаспадаркі Акадэміі, 12) напаўненне абсталіванья габінетаў і лябараторый, 13) вырашэнне кватэрнага пытання, упараткованье тэрыторыі Акадэміі, 14) распрацоўка палахэння аб Акадэміі і шэраг іншых.

I. Навуковыя працаўнікі

1. Штаты

За мінулы час праўленню Акадэміі ўдалося запрасіць наступных навуковых працаўнікоў: праф. Захараўа, Б. К. (катэдра таксациі і лесаўпараткованья), праф. Монтага, А. К. (катэдра будаўнічага маствацтва), праф. Шастакова, А. В. (катэдра энтамалёгіі), праф. Даініна-Іванскага, В. В. (с. г. мэліарацыі), праф. Годнева, Ц. М. (катэдра фізыялёгіі расылін), праф. Некрасава, Т. Г. (катэдра земляўпаратковаўчага працэсу), праф. Яўціхіева, А. Е. (катэдра зямельнага права), дац. Саевіча П. Б. (катэдра грамадзянскіх дысцыплін, дац. Левіна К. Я. (катэдра с. г. мэліарацыі), дац. Айзінберга, Г. Б. (катэдра палітэканоміі). У сучасны момант застаўца не замяшчонымі катэдры: лугаводзтва і культура балот, і землябудаўнічага праектаванья. Катэдра с. г. эканоміі ня мае працугледжанага штатам прафэсара, але абслугоўваеца 2-а дацэнтамі.

Асабісты склад навуковых працаўнікоў з'мяняўся і харктарызуеца наступнымі лічбамі:

Назва пасад	На які час.	Па роду			Па нацыянальн.			Па сац. стан.			Па партынасьці			Па ўзросту					
		Усаго	Жанчын	Мужчын	Беларусоў	Расійцаў	Яўрэяў	Іншых	З рабочых	З селян	Служачых	Іншых	К.П.Б.	ЛКСМБ.	Беспартайн.	Да 30 гад.	30—40 г.	40—50 г.	Звыш 50 г.
Прафэсароў	I/X—25	34	—	34	3	23	1	7	—	6	12	16	3	—	31	—	9	13	12
	I/X—26	37	—	37	2	28	1	6	1	6	12	18	3	—	34	—	11	15	11
	I/X—27	35	—	35	2	27	1	5	1	9	11	14	3	—	32	—	9	14	12
Дацэнтаў і выкладчикаў	I/X—25	24	1	23	5	9	1	9	—	9	7	8	2	—	22	4	9	6	5
	I/X—26	28	2	26	7	13	1	7	1	9	9	9	3	—	25	3	10	7	8
	I/X—27	24	2	22	8	12	2	2	9	7	2	6	5	—	19	2	8	10	4
Асыстэнтаў	I/X—25	48	8	40	28	11	4	5	—	26	9	13	3	—	45	19	20	9	—
	I/X—26	48	6	42	35	10	1	2	—	27	9	12	2	—	46	21	20	7	—
	I/X—27	37	6	31	24	9	2	2	2	23	6	6	3	—	34	11	21	5	—
Навук. дасьл. супр.	I/X—25	43	3	40	26	13	3	1	4	24	7	8	2	1	40	33	7	2	1
Лябар.	I/X—26	49	4	45	26	18	2	3	5	29	7	8	11	2	36	38	11	—	—
Асыпір.	I/X—27	8	1	7	4	3	—	1	1	6	1	—	2	1	5	7	1	—	—

Агульны склад навуковых працаўнікоў значна скроочан к цяперашняму навучальному году ў сувязі з пераходам на штатную систэму. Зроблене скрачэнне датычылася двух катэдр прафэсароў: Перасьвет Солтана і Яржэмскага; у першым выпадку прадмет „Аграпамога“ далучан да аграрнай палітыкі і ў другім выпадку прадмет рухавікоў у сельскай гаспадарцы злучан з с.г. машыназнаўствам. Скарачэнне галоўным чынам датычылася асыстэнтаў і навуковых супрацоўнікаў. Найбольш кваліфікаваных навуковых працаўнікоў скрачэнне не датычылася. Акрамя кваліфікацыі навуковага працаўніка, пры скрачэнні ўлічвалася таксама яго нацыянальнасьць і грамадзянская дзеянасьць. Навуковыя працаўнікі-беларусы адносна менш скроочаны, чым навуковыя працаўнікі іншых нацыянальнасьцяў: беларусоў скроочана $7,8\%$ і інш. нацыянальсцьцяў $9,4\%$. Група навуковых працаўнікоў сяброў і кандыдатаў КПБ і ЛКСМБ скроочана зусім нязначна, а па параўнаньню з мінулымі гадамі, за апошні год гэтая прупа значна вырасла (на I/x-25 г. гэта група складала $6,7\%$, на I/x-26 г.— $11,7\%$ і на I/x-27 г.— $21,1\%$).

Зроблены пераход на штатную систэму напэўна дае станоўчыя вынікі. Спынліся заўсёдныя перамовы аб „гадзінах“ упросцілася систэма разьліку, атрымалася значная эканомія ў заработка плаце. Па параў-

наньню з мінульм бюджэтным годам фонд заработка платы скарочан на 83.628 руб. Некаторыя недахопы скарачэння ў відзе надмернай перагузкі некалькіх навуковых працаўнікоў, трэба спадзявацца, удача зьнішчыць.

Па кваліфікацыі к цяперашнему году навуковыя працаўнікі Акадэміі, па дадзеных кваліфікацыйнай камісіі сэкцыі навуковых працаўнікоў, аднесены: к групе асоба выдатных 9 чал., к асноўнай групе—33 чал. і к групе пачынаючых—80 чал. У мінульм акадэмічным годзе праведзена шанаваньне прафэсара Шкацелава Ў. В., навукова-пэдагагічнай дзейнасці якога споўнілася 40 гадоў. Такі-жа 40-гадовы юбілей навукова-пэдагагічнай дзейнасці справіў і прафэсар Н. П. Мышкін.

Аб кваліфікацыі навуковых працаўнікоў дазваляе судзіць дасьледчая праца і надрукованыя за апошні час навуковыя артыкулы.

2. Дасьледчая дзейнасць.

Дасьледчая дзейнасць катэдр часткаю ўкладывалася ў працу дасьледчых установ—с. г. дасьледчай і лясной станцыі, часткаю вялася індывідуальна. У склад с. г. дасьледчай станцыі ўваходзіла 10 катэдраў—амаль усе спэцыяльныя катэдры агранамічнага факультэтуту, якія займаліся вывучэннем пытальні ў апрацоўкі і ўгнаенія глебы; вывядзеніем лепшых сартоў, вывядзеніем лепшых садовых прадуктаў і насенін, вывучэннем уласцівасцяў розных кармоў і іх страваўніці, вывучэнне пытальні аб скарыстаныні папасаў, вывучэннем шкоднікаў сельска-гаспадарчых расьлін і мер барацьбы з імі, вывучэннем ўлесьцівасцяў зольных глеб ў адносінах узаемадзеяніці з угнаенінамі, вывучэннем способаў апрацоўкі глебы і сартаванія насенін і шмат іншымі пытальнінамі.

Лясная дасьледчая станцыя ў складзе шасці аддзелаў ставіла сваёй мэтай вывучэнне пытальні ў вырастаніні драўніны ў розных умовах, вывядзеніе насенін, саджанцаў і інш.

Катэдра глебазнаўства вяла ў большым маштабе вывучэнне глеб БССР і РСФСР. Катэдра мэтэаралёгіі распрацоўвала пытальні кліматалёгіі БССР на падставе многалетніх мэтэаралягічных дадзеных.

Шэраг катэдр мэліарацыйнага факультэтуту вёў працу па прыроднагістарычнаму і эканамічнаму дасьледванію некалькіх раёнаў БССР ў суязі з прадстаячым мэліараваніем іх і земляўпараткованіем.

Катэдра батанікі займалася запладненінем у сваім батанічным садзе новых расьлін і ставіла досьледы па гібрыдызацыі.

Катэдра геалёгіі вяла дасьледваніе карысных выкапняў БССР. Катэдра хэмічнае тэхналёгіі ставіла досьледы з атрыманінем хэмічнай прадукцыі з драўніны.

Катэдра сельска-гаспадарчай эканоміі займалася эканамічным дасьледванінем сялянскіх і сав. гаспадарак.

Працы катэдр друкаваліся ў „Запісках Акадэміі“, у „Працах С.-Г. Дасьледчай Станцыі“, „Працах Навуковага Таварыства“.

Тут асабліва належыць падкрэсліць працы па вывучэнню вытворчых сіл Беларусі. У гэтай галіне мы маєм наступныя працы: праф. Ключарова А. В. „Аб пшаніцы і аўсах Беларусі“, праф. Шкацелава Ў. В. „Аб падсочніку сасни Беларусі“, праф. Рэнарда К. Г. „Аб асаблівасцях беларускіх ячменяў“, праф. Пелехава М. М. „Вывучэнне каняводства ў Беларусі за час з 1888 г. да 1912 г.“, шэраг прац прафэсара Перахода В. І. „Аб эканоміцы беларускай лясной гаспадаркі“, „Аб тыпах лясных гаспадарках Беларусі“, „Аб плянаваніі рэцыоналізацыі беларускай лясной

гаспадаркі“ і іншыя працы, прафэсара Фралова Н. С. „Аб водна-мэлі-
арацыйным кодэксе БССР“ і „Аб пытаньнях эканоміі мэліарацыі ў Ма-
зырской акрузе“ і шэраг іншых.

Акрамя гэтага неабходна зазначыць наступныя працы, надрукованыя
у „Запісках Акадэміі“.

1. Проф. Н. Пелехов. Том I. „Изменение состава молока коров
под влиянием перехода коров на пастбище и дачи им солей кальция“.

Яго-ж. Том III. „К истории опытного сельско-хозяйственного дела
в России“.

2. Проф. К. Г. Ренард. Том I. „Материалы по изучению ячменя“.

Яго-ж. Том III. „Случай иммунности некоторых „чистых линий“
льна к поражению льняной ржавчиной“.

Яго-ж. Том IV. „Влияние отдельных приемов возделывания дву-
рядных ячменей на их пивоваренные качества“.

Яго-ж. Том V. 1) Материалы по экспериментальному изучению т. н.
вырождения льна“.

2) „Водный режим различных линий льна и анатомическое строение
листа и стебля“.

3. Проф. В. В. Шкателов. Том I. „О подсочеке сосны в Бело-
руссии“.

Яго-ж. Том IV. „О составе белорусской живицы и канифоли из
pinus silvestris и сравнение их со смоляными продуктами других хвойных
и с иностранными, с которыми они идентичны“.

4. Праф. В. І. Пераход. Том I. 1) „Гаспадаркі па пародах і тыпах
насаджэння ў беларускіх лясох“.

2) „Основные черты современного устройства государственных ле-
сов Польши“.

Яго-ж. Том II. „К изучению интенсивности лесного хозяйства“.

Яго-ж. Том IV. „Корреляция (соотношение) между экономическими
факторами лесного хозяйства“.

Яго-ж. Том V. „Экономические элементы леса и лесного хозяйства“.

5. Праф. С. П. Мельник. Том II. „Лесаводныя фінамэтрычныя на-
гляданьні ў Горадзкім дэндралягічным гадавальніку (у 1924 г.)“.

Яго-ж. Том IV. „Время наступления главнейших фаз развития у
деревьев в зависимости от высоты над уровнем моря“.

6. Проф. Я. Н. Афанасьев. Том I. „Почвы Белоруссии, как есте-
ственные ресурсы производительных сил страны“.

7. Праф. А. І. Кайгародаў. Том I. „Аб ахладжэнні ў паветра-
ным асяродку“.

Яго-ж. Том IV. „Сутачны рух націску ў Горках паводле запісу
бараграфа за пяць год (1921—1925)“.

8. Проф. П. Ходорович. Том II. „О формулах линейных невязок
в угломерных полигонах“.

Яго-ж. Том III. „Материалы по тригонометрической сети Б. Г.
Академии Сельского Хозяйства и сводки данных геометрического ни-
веллирования“.

9. Проф. В. И. Киркор. Том II. „Проектирование полос формы тра-
пеции аналитическим методом“.

Яго-ж. Том III. „К вопросу о проектировании полос“.

10. Проф. И. Богоявленский. Том II. „Вычисление интегралов от
произведения двух функций“.

Яго-ж. Том IV. „Формула Чебышева для приближенного вычисле-
ния определенных интегралов“.

Проф. И. Богоявленский. Том V. „К теории способа наименьших квадратов“.

Яго-ж. Том V. „Интегралы вида $\int_x^b x^k y dx$ “.

11. Проф. Н. Т. Козырев. Том III. „Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о диктатуре пролетариата“.

Яго-ж. Том IV. „Учение В. И. Ленина о диктатуре пролетариата“.

12. Проф. О. К. Зихман-Кедров. Том IV. „Действие известни на подзолистых почвах, согласно данных вегетационных опытов с овсом“.

13. Праф. Ю. А. Вэйс. Том IV. „Да пытаньня аб выраўніванні глыбыны засыпкі насення радковымі сявалкамі“.

14. Проф. Н. И. Мышкин. Том II. „Законности в строении планетной системы солнца“.

15. Проф. А. В. Ключаров. і Р. Г. Страж. Том III. „Влияние роста зерновых злаков на реакцию почвы і реакции почвы на кислотность сока этих растений“.

16. Праф. І. І. Красікаў. Том I. „Аб выдзяленыні валакна са сцяблама ватачніку“.

17. І. І. Красікаў і К. М. Кораткаў Том I. „Уплыў мінеральных матар'ялаў на выхад кіслых прадуктаў пры сухой перагонцы дрэва“.

18. Красікаў і С. Каржанеўскі. Том II. „Гідроліз крухмалу дыстыляванаю вадою пад ціскам“.

19. Проф. И. И. Красиков и А. Иванов. Том IV. „О растворимости солей в насыщенных растворах других солей иного состава“.

20. Проф. И. И. Красиков и А. Литяго. Том IV. „К вопросу об очистке воды коагулацией“.

21. К. М. Кораткаў. Том I. „Хэмічны рэжым прудовай і крынічнай вады“.

Яго-ж. Том II. „Оptyмум тэмпературы і вакууму ў працэсе раскладання дрэўнага парашку серкаваю кісьлінаю“.

Яго-ж. Том V. „Определение количества активного кислорода при окислении русского скипидара“.

22. В. П. Живан. Том I. „Сорт Шацкой ржи“.

23. С. І. Журык. Том I. „Аналіз прадукцыінасьці малочнага ската фэрмы б. Горадкага С. Г. Інстытуту“.

24. Р. І. Несцярчук. Том IV. „Дасъедванье колькаснага і якаснага пашкоджанья дрэўных парод расыліннымі шкоднікамі ў Горадкай дасъедчай лясной дачы ў 1926 г.“.

Яго-ж. Том. IV. „Сымбёз і яго значэнне ў лясной гаспадарцы“.

Яго-ж. „Сыпіс грыбоў, энойдзеных у лясным гадавальніку № 2.

Бел. Цэнтр. Лясн. Дасъл. Станцыі пры Б. Д. А. С. Г. ў 1926 годзе“.

25. Ю. А. Лявіцкі. Том II. „Намнажэнне мінеральнай матэрыі ў асобных ворганах аўса ў час росту“.

Яго-ж. Том V. „Да вызначэння фосфарнай кісьліны па мэтаду Nyssens'a“.

26. П. Рағавы Том I. „Глебы Марусіна“.

27. Ф. Турыйцын. Том II. „Уплыў акругленняў пры памерах вышыні і дыямэтраў на дакладнасьць вылічэння аб'ёму дрэў“.

28. А. Г. Мядзьведзеў. Том II. „Мікрарельеф лёсавых плятоў і ўплыў яго на глыбіню пакладу карбанатнага пазему“.

29. І. С. Трусы. Том II. Да пытання аб скарыстанні азоту і торфу ў сельскай гаспадарцы“.

30. Г. Рэго. Том III. „Мэтад дасъледваньня чыстасартовасьці ячменю і аўса па зерню“.

Яго-ж. Том IV. „Упыў вэгэтацыйных і агркультурыных фактараў на батанічны склад папулляцыі“.

31. М. Пухоўскі. Том III „Да пытаньня аб уплыве ўзросту на малочную прадукцыйнасць і жывую вагу ў кароў“.

32. В. Сьвіршчэўскі. Том III. „Аб уплыве на лакацыю перадайнайнасці, сухастою, выкідышу і часу першага ацёлу“.

33. Т. Тавілдарова. Том IV. „К вопросу о весе новорожденных телят“.

34. А. Савельяў. Том IV. „Асаблівасьці некаторых культурных расылін з сям'і Leguminosae ў адносінах да воднага рэжыму глебы“.

35. Р. Гуржы. Том IV. „Спраба вывучэння прыгоднасці да зімовага хаванья розных сартоў яблык“.

36. Л. Блюдоха. Том IV. „Спраба выклікаць у другі раз рост у хвойі звычайнае“.

37. Дацэнт Б. Я. Ліпкін. Том V. „К вопросу о продолжительности времени сохранения семенами всхожести у различных хвойных древесных пород“.


38. Дацэнт М. М. Высоцкі. Том V. „З результататаў досъледаў на Стэбутаўскім дасъледчым полі ў 1924 годзе“.

39. М. Ц. Ляўшунова. Том V. „Аб праектаванні вучасткаў па прынцыпу працарцыянальнасці“.

40. М. М. Міхайлаў. Том V. „Адукраванье дрэўных апілак“.

Такім чынам усяго $70^{1/2}$ друкаваных аркушаў. Адначасна з выданнемі запісак Акадэміі друкаваліся працы Навуковага Таварыства і Краязнаўчага, у якіх таксама з'мяшчаліся працы навуковых працаўнікоў Акадэміі. Усе запатрабаванні працаўнікоў аб друкаванні іх прац споўні здавальняліся, паколькі ня было супяречнасцяў з боку асобных рэдактароў і рэдакцыйнай калегіі цалкам.

На жаль нельга не адзначыць, што далёко ня ўсе навуковыя працаўнікі з'явярталіся з такімі запатрабаваннямі, напрыклад з агульнай колькасцю 37 прафэсароў дадзена к друкаванню 17 асобамі 37 прац, з 28 дацэнтаў—7 асоб—7 прац і 42 асистэнтаў—8 асоб—12 прац і 45 навуковых працаўнікоў—5 асоб—5 прац.



Галоўны вучэбны будынак.

II. Студэнцтва

1. Склад

К каstryчніку гэтага году Акадэмія мае ў сваём складзе 1417 студэнтаў (без рабфаку). За апошняй гады агульны склад студэнцтва ўвесь час расьце, так, на 1 каstryчніка 1925 году налічвалася 1278 студэнтаў, на 1 каstryчніка 1926 году—1391 студэнтаў і на 1 каstryчніка 1927 году—1417 студэнтаў. Сацыяльны склад за апошняй гады ў агульных стабілізаваўся: рабочых на 1/X 1925 г.—13,6%, на 1/X 1926 г.—12,8% і на 1/X 1927 г.—12,6%, сялян на 1/X 1925 г.—62,1%, на 1/X 1926 г.—59,1% і на 1/X 1927 г.—59,6%. Нацыянальны склад зъмяненіца ў бок узмадненія групы беларусоў, так, на 1/X—1925 г. студэнты беларусы складалі 68%, на 1/X 1926 г.—68,9% і на 1/X 1927 г.—70,9%. Эзінжэнэрне ідзе, галоўным чынам, за кошт расійцаў, так, на 1/X 1925 г. студэнтаў—расійцаў было 15,1%, на 1/X 1926 г.—14,3% і на 1/X 1927 г.—11,7%.

Рэзка ўзмадненіе партыйны і камсамольскі склад студэнцтва, так, на 1/X 1925 г. студэнты сябры і кандыдаты КПБ складалі 3,7%, на 1/X 26 г.—6,4% і на 1/X 1927 г.—9,9%; члены ЛКСМБ: на 1/X 1925 г.—11,3% на 1/X 1926 г.—17,2% і на 1/X 1927—20,9%.

У абсалютных лічбах склад студэнцтва за гэтыя гады зъмяніўся наступным чынам:

У сяго	Па роду		Па партый-насыці		Па сацыяльн. становішчу		Па нацыянальнасці		Па адукатаці									
	Мужчын	Жанчын	Сяброду і канд. КПБ	Сяброду і кандидат. ЛКСМБ	Беспар-тыхных	Рабочых	Сялян	Служач.	Іншых	Белару-соў	Расійцаў	Яўрэяў	Полякаў	Іншых	Сконч. рабфакі	Сконч. Савіш.	Іншых	
На 1/x—25 г.	1278	1135	143	47	145	1086	174	794	302	8	896	193	179	9	28	101	1091	86
„ 1/x—26 г.	1391	1223	168	90	242	1059	178	824	343	46	956	200	187	15	33	160	1026	205
„ 1/x—27 г.	1417	1241	176	141	297	979	180	847	267	123	1005	166	190	18	38	184	1027	206

УВАГА: 1) Уграфе „беларусоў“ на 1-е каstryчніка—27 г. лічыцца студэнтаў, перасялянцай заходній Беларусі 43 асобы.

2) У графе „іншых“ на 1 каstryчніка 27 г. лічыцца студэнтаў наступных нацыянальнасці: украінцаў—17, латышоў—9, ліцьвінаў—7, немцаў—2, мардоўцаў—2 і вестонцаў—1.

Калі агульная колькасць студэнтаў Акадэміі за гэтыя гады амаль не зъмянілася, дык нельга гэтага сказаць пра асобныя факультэты: агро-намічны факультэт з'яўляўся найбольш устойлівым, апошняй падлягала значным зъменам.

	А г р а ф а к				Л я с ф а к				З е м ф а к				М э л ф а к							
	па курсах				па курсах				па курсах				па курсах							
	1	2	3	4	Ус.	1	2	3	4	Ус.	1	2	3	4	Ус.	1	2	3	4	Ус.
На I/X—25 г.	182	101	120	164	567	51	131	118	102	402	79	41	40	3	163	54	43	22	18	137
„ I/X—26 г.	180	185	112	124	601	35	58	122	122	337	94	83	33	36	246	51	65	30	24	170
„ I/X—27 г.	162	172	157	173	664	68	26	66	109	269	75	83	56	48	262	62	60	57	43	222

Рэзка звычайна, як гэта відаць з табліцы, агульная колькасць студэнтаў ляснога факультэту і значна расце агульная колькасць студэнтаў на мэліарацыйным і землябудаўнічым факультетах.

2. Прыём новага студэнцтва

Прыём апошніх гадоў значна паліпшае сацыяльны, нацыянальны і партыйны склад студэнцтва. Так, за апошнія гады мы маєм наступныя дадзенія:

Прыёмы:	Усаго прынятага	Сад. склад			Нацыял. склад			Парт. склад			Падрыхтоўцы									
		Раб.	Сял.	Інш.	Бел.	Рас.	Яўр.	Пал.	інш.	Чл. і к-т КПБ.	Член ЛКСМ	Беспарф.	Сконч.	Падрыхтоўка	ІІ ступ.	Нескомі.	Шко.	Да разв.	Праф. школы	Іншыя
1925 г.	302	36	185	81	210	40	40	6	6	21	56	225	51	53	110	40	30	—	18	
1926 г.	361	49	210	102	256	43	44	6	12	41	69	251	59	122	88	10	57	—	25	
1927 г.	353	67	202	84	256	38	45	1	13	57	87	209	48	121	106	35	18	3	22	

Як і ў большасці „ВУЗ“-аў СССР, таксама і ў Акадэміі за апошнія гады назіралася слабая падрыхтоўка зноў паступаючых студэнтаў і ледзь толькі два апошнія гады даюць некалькі лепш падрыхтаваны склад, абычы можна судзіць, як па водгуку сяброў выпытных камісій, так і па наглядах выкладчыкаў 1-га курсу, якія вядуць з імі заняткі.

3. Акадэмічная пасыпховасць студэнтаў.

Праведзеная за мінулы час сярод студэнцтва кампанія за падвышэнне пасыпховасці і ўтвораныя для гэтага некаторыя матар'яльныя умовы, як-так: папаўненыне бібліятэкі, вучэбных падручнікаў, пабудова інтэрнатаў, 65% стыпэндый і інш. (усё-ж гэта далёка не ў выстарчальнай колькасці) далі ўжо прыкметна становічыя вынікі.

ФАКУЛЬТЕТЫ	Здалі ў 1925—1926 г.				Здалі ў 1926—1927 г.			
	Максымум		Мінімум		Максымум		Мінімум	
	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%
Аграфак	28	6,2	253	55,2	32	9,5	332	77
Земфак	9	5,8	31	20,1	15	7,8	77	37
Лясфак	10	3,2	128	43,3	—	—	70	39,38
Мэлфак	3	2,6	34	28,9	15	7,6	77	40,2

Нязначны лік здаўшых максымум гаворыць на карысць гэтых студэнтаў, бо яны здалі максымум раней прад'яленага ім тэрміну. Усе студэнты абавязаны здаць максымум к 1-му мая, гэтыя-ж студэнты здалі іго раней на 7 месяцаў, г. зн. к 1-му кастрычніка.

У быўшым Горацкім С.-Г Інстытуце існавала так наз. „ачковая“ систэма пераводу студэнтаў з курсу на курс. Гэта систэма зусім не давала мажлівасці больш альбо менш дасканала ўстанавіць якога курсу маж-

У табліцы а здачы мінімуму і максымуму у графе: дадзеныя па лясному факультету за 1926/27 год паказана:

Здалі мінімум 70 чалавек ці $39,38\%$, трэба чытаць: 201 чалавек альбо $48,7\%$.

ліва была лічыць таго ці іншага студэнта. Студэнт заўсёды меў залікі за апошнія курсы, ня маючи залікаў, альбо маючи іх нязначную колькасць за першы курс.

Гэта систэма, як зусім няпрыгодная была зменена і замянена курсавой систэмай. Для пераводу з курсу на курс устаноўлены строга вызначаны мінімум, толькі пры здачы якога, студэнт можа быць пераведзен на 2-гі курс.

Перавод студэнтаў на наступныя курсы дапушчаецца толькі па здачы імі мінімуму альбо максымуму. Студэнты, непаспіваючыя, альбо застаюцца на другі год на tym-же курсе, альбо зусім выключаюцца з Акадэміі. Заставаўленыне на другі год на адным курсе дапушчаецца толькі адзін раз на працягу ўсяе вучэбнае працы студэнта. Тэрмін прафыўвання студэнта абмяжаван на агранамічным, лясным, землябудаўнічым факультэтах 5 гадоў, на мэліарацыйным 6 гадоў.

Праца, праробленая па пераводу студэнтаў з курсу на курс, дала наступныя вынікі:

	У 1925—1926 акадэмічным годзе					У 1926—1927 акадэмічным годзе										
	Агра- фак		Ляс- фак		Мэл- фак	Зем- фак		Усяго	Агра- фак		Ляс- фак		Мэл- фак	Зем- фак		
	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%
Пераведзена	332	85,0	238	91,0	107	90,6	91	80,3	768	86,7	414	93,9	154	84,2	132	86,2
Заставаўлена на другі год	22	5,4	9	3,4	9	7,6	9	7,9	49	6	15	3,0	27	13,0	12	7,5
Выключана	36	9,0	13	5,0	2	1,8	13	11,5	64	7,3	12	2,4	11	5,5	9	5,6

Такім чынам, у мінульым годзе па ўсей Акадэміі пераведзена $86,7\%$, заставаўлена на другі год 6% і выключана $7,3\%$. У гэтым акадэмічным годзе пераведзена 88% , заставаўлена на другі год 7% і выключана 5% .



Фізика-хэмічны будынак.

Імкненіне выпускыці ў Акадэміі спэцыялістага, які-б на толькі добра арыентаваўся ў галіне сваёй спэцыяльнасці, але каб ён і добра арыентаваўся ў галіне грамадзкай, дазваляе адзначыць і паспяховасць студэнцства ў галіне грамадзка-эканамічных дысцыплін.

Меркаваць аб паспяховасці ў гэтай галіне да некаторае ступені дазваляюць дадзеныя аб заліках па грамадзка-эканамічных дысцыплінах.

Назва дисцыплін	На I/X-1926 году										На I/X-1927 году									
	Агра- фак		Ляс- фак		Мэл- фак		Зем- фак		Усяго		Агра- фак		Ляс- фак		Мэл- фак		Зем- фак		Усяго	
	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%	Лік	%
Вучэныне аб праве і дзярж.	284	73	174	67	97	82	90	79,7	645	73	449	91	163	73,5	136	79,8	152	78,2	900	84
Палітэка- номія	—	—	—	—	28	23,7	39	34,5	67	7,6	238	44,3	100	38,8	80	80,8	103	53,4	521	51,9
Гісторыя партыі	43	11,1	67	25	22	18,6	33	29	165	17,6	262	51,3	83	35,1	47	32,1	60	34	452	39
Гісторычны матар'ялізм	157	40,3	176	67	48	40,6	35	30,9	416	47	281	57	120	40	67	67,8	106	43,3	574	50,7

4. Выпускі студэнтаў

За час існаваньня Акадэміі і папярэдніх ёй інстытутаў выпушчана 781 студэнтаў.

Вось дадзеныя аб выпусках студэнтаў, аб студэнтах абараніўшых дыплёмныя працы.

Скончыла	Аграфак		Лясфак.		Мэлфак		Земфак.		Машыназ. адда.	
	Сконч.	Абар. дыпл. працу	Сконч.	Абар. дыпл. працу	Сконч.	Абар. дыпл. працу	Сконч.	Абар. дыпл. працу	Сконч.	Абар. дыпл. працу
Да 1/X—25 г. . .	164	24	77	41	69	3	—	—	12	6
З 1/X—25 г. да 1/X—26 г. . . .	139	47	99	12	20	10	1	—	2	6
З 1/X—26 г. да 1/X—27 г. . . .	81	43	99	25	2	7	12	1	7	3
Усяго па факульт.	384	114	266	78	91	20	13	1	27	15

Усяго па Акадэміі скончыла 781 студэнтаў, з якіх абараніла дыплёмную працу 228 чалавек.

5. Матар'яльная забясьпека студэнцства.

З агульнага ліку ўсяго студэнцства Акадэміі, атрымліваюць стыпэндыю за справаадачны навучальны год усяго 813 асоб, што складае 58,4%,

а на будучы 1927/28 акадэмічны год з боку дзяржавы асыгнавана сродкаў на выдачу стыпэндыі на 898 асоб па 19 руб. у месяц, што складае—63,3% агульняга ліку студэнцтва.

У 1926/27 навучальным годзе з агульнага ліку студэнцтва 1391 ч. карысталася памяшканьнем у інтэрнатах Акадэміі 662 чал., што складае—47,6%, ў поўным камунальнам абслугаваньні гэтых інтэрнатаў і абсталяваньнем іх рознымі рэчамі і пасыльнімі прыналежнасцямі. На 1927/28 акадэмічны год разъмяркована студэнтаў 654 чалавекі, што складае 47,5%.

Пры Акадэміі існуе адчыненая з моманту арганізацыі Акадэміі студэнцкая страўня, якая цалкам ахоплівае ўсё студэнцтва Акадэміі і Рабфаку. У гэтым годзе кошт абедаў, з прычыны уздаражэнья прадуктаў на рынку супраць мінулага году, нязначна павысіўся (замест 28 кап. за абед—30 кап.)

У сучасны момант распрацавана і зацверджана палажэнье па студэнцкай страўні, а таксама і каштарыс на цэлы год. З боку дзяржаўнага бюджету на ўтрыманьне штатаў па страўні адпушчана 11 платных адзінак, а астатнія колькасць служачых па страўні знаходзіцца на гаспадарчым разрахунку. Апрача гэтага дзяржаўным бюджетам прадугледжана ўтрыманьне часткова страўні ў напрамку забесьпячэння апалам, вадой, найму памяшканьня і на далейшае яе абсталяваньне і наогул трэба сказаць, што прыняты належныя крокі, каб зьнішчыць тую дэфіцытнасць і безгаспадарчасць, якая назіралася за мінулыя гады па прычыне кепскага падбору працаўнікоў па страўні і наогул спэцыфічных умоў.

Побач з існаваньнем страўні, таксама існуе пральня для студэнцтва Акадэміі, якая знаходзіцца часткаю на ўтрыманьні дзяржаўнага бюджету (аплата загадчыка пральні, апал і абсталяваньне яе), а часткаю на аплаце за выпрацоўваемую прадукцыю з боку пральні. Кошт сціркі бялізы, як і ў мінулым годзе, застаўся стары—5 кап. са штуки.

III. Вучэбныя пляны і систэма заняткаў

1. Вучэбныя пляны

Два апошнія гады праішлі пад знакам штогоднага перагляду вучэбных плянаў. Перагледзіць вучэбныя пляны прымусіла неабходнасць некалькі зьменшыць назіраўшуюся шматпрадметнасць, колькасць адведзенага часу на той ці іншы прадмет на кожным кроку не адпавядала удзельнай вазе гэтага прадмету ў систэме вучэбнага пляну. Азнаймленыне з вучэбнымі плянамі падобных вучэбных установ паказала іх надзвычайную стракатасць. Вучэбныя пляны гэтага году паразаны да некаторае ступені да тыповых вучэбных плянаў. Выключэнье зроблена для некаторых дысцыплін па мясцовых умовах.

2. Систэма выкладаньня

За гэты-жа тэрмін была зроблена спроба зьмяніць систэму выкладаньня. Была ўведзена так наз. цыклавая систэма, выкладаньне па якой праводзілася ў 1925—26 акадэмічным годзе.

У 1926-27 акадэмічным годзе ад гэтае систэмы, на жаль, прышлося адмовіцца, бо яна вельмі дорага каштавала. Цыклавая систэма раней за ўсё патрабавала большага штату навуковых працаўнікоў. Неабходнасць

скарачэнья асабістага штату прывяло зноў к замене цыклявой систэмы — систэмай лекцыйнай, адначасна з якой праводзяцца і практичныя заняткі.

3. В а е н і з а ц ы я

У пачатку 1926/27 навучальнага году пры Акадэміі была адчынена катэдра Вышэйшай Дапрызыўнай Вайсковай Падрыхтоўкі для прахаджэння вайсковых дысцыплін студэнтам Акадэміі. Штат катэдры ВДВП ў этым годзе лічыцца ў складзе аднаго вайсковага кіраўніка, 2-х выкладчыкаў і загадчыка вайсковым габінэтам.

Разам з недахопамі, якія были ў мінульм вучэбным годзе па гэтае катадры, мы за справаўдзачны час маєм наступныя дасягненныні:

- 1) Намечаны вучэбны курс пройдзен.
- 2) Залікі прымакаюцца, прычым аплаты іх вытварана за кошт астататчы па адпаведных крэдытах.
- 3) Вайсковы габінэт і стралковы цір маюцца.
- 4) Вучэбныя падручнікі і дапаможнікі набыты ў колькасці ад 10 да 20% з разылку 100% забяспечанасці аднае вучэбнае группы ў 50 асоб.
- 5) Запрошаны два штатных выкладчыкі.
- 6) Вучот студэнтаў праходзячых ВДВП наладжан.
- 7) Даведваньне заняткаў было даведзена ў другім трыместры да 75%. Наогул неабходна прызнаць, што ня гледзячы на маючыся цяжкасці, катэдра ВДВП за мінулы акадэмічны год зусім эфармавалася, узмацнілася і мае ў далейшым добрыя перспектывы на разьвіццё.

4. Парадак прыёму залікаў

Прышлося зъмяніць таксама і парадак прыёму залікаў. Устаноўлена абмяжаваньне, паводле якога студэнт можа зъяўляцца на залік па аднаму і таму-же прадмету ня болей 2-х разоў. Трэці раз студэнт да пушчаецца да заліку толькі ў Камісію. Гэты парадак прымусіў асобы студэнтаў больш сур'ёзна і сумленна рыхтавацца да здачы залікаў і не дабівацца атрыманьня заліку ізморам пэдагога.

IV. Пытанье нацыянальнай палітыкі

Сталым пытаньнем у гэтай галіне зъяўляецца пытаньне аб беларусізацыі. Праца ў гэтай галіне распадаецца на тры найболее асноўныя часткі: а) прыцягненіне да гэтай працы навуковых працаўнікоў, б) уцягненіне ў гэту-же працу студэнтства, в) беларусізацыя апарату Акадэміі.

У першай частцы мы бязумоўна маєм значныя вынікі, ў асаблівасці сярод малодшай часткі навуковых працаўнікоў. Так, у групе прафэсароў 4 альбо 11,7% вядуть заняткі на беларускай мове (у мінульм годзе 3 асобы — 8%). Другая група прафэсароў, галоўным чынам пры правядзеньні практичных вучэбных заняткаў, карыстаецца беларускай мовай і маеца група прафэсароў, якая вывучае белмову і абяцае ў далейшым перайсці пакуль што, часткова на выкладаньне на белмове.

У групе дацэнтаў мы маєм ужо значныя дасягненныя выкладае на беларускай мове 10 асоб, альбо 59,9%, а ў мінульм годзе — 7 асоб, альбо 25%, агульнага ліку дацэнтаў. Астатная група дацэнтаў праводзіць практичныя заняткі на белмове і можна спадзявацца, што ў новым акадэмічным годзе яны так сама перайдуць на белмову.

У групе асыстэнтаў беларускай мовай заўладалі усе, за выключэннем аднаго, які часткова таксама вядзе заняткі на белмове, што складае 94,6%.

Асьпіранты і лябаранты ўсе ўладаюць белмовай.

У часы ці студэнцтва за апошні год мы таксама напэўна маём некаторыя посьпехі, але ня зусім выстарчальныя. Аб ступені іх ведаў па белмове можна меркаваць з наступнага: з агульнай масы студэнцтва 2, 3 і 4-га курсаў здалі залікі па белмове ў гэтым акадэмічным годзе 545 чалавек, што складае 56%, у мінульым годзе — 447 асоб — 42%. Усе студэнты, якія прыймаюцца ў Акадэмію падлягаюць выпытам па белмове, а таксама і па сканчэнні Акадэміі павінны вытрымаць дзяржаўныя выпыты па грамадзянскіх дысцыплінах і белмове.

У часы ці беларусізацыі апарату Акадэміі посьпехі зусім добрыя. Беларусізацыя канцэлярыі, бібліятэкі і іншых частак Акадэміі і ўсіх служачых праведзена цалкам на ўсе 100%.

Вялікім недахопамі, перашкаджаючымі больш шпаркаму правядзенію беларусізацыі зьяўляецца: адсутнасць тэрміналёгіі, адсутнасць падручнікаў па спэцыяльных дысцыплінах, напісаных на беларускай мове. Маючаяся тэрміналёгія незаўсёды здавальняе навуковых працаўнікоў. Навуковыя працаўнікі неаднакраць выказвалі пажаданьні, каб на будучы час навуковыя працаўнікі-спэцыялісты больш шырока прыцягваліся да справы выпрацоўкі тэрміналёгіі. Ненормальнае правядзеніе вучэбных заняткаў па предметах адчыненай ў пачатку 1926—27 акадэмічнага году яўрэйскай катэдры, у якую ўваходзяць ніжэйпамянутыя предметы: а) калёнізацыя яўрэяў і б) гісторыя яўрэйскага насельніцтва XIX века, тлумачыцца немажлівасцю падшукаць сталых выкладчыкаў па гэтай катэдры.

V. Уплыў Акадэміі на вакольныя сялянскія гасп.

1. Шэф праца

Гэтая праца да вясны 1927 г. вялася пры ўдзеле шэфбюро, сябрамі якога састаялі 15 навуковых працаўнікоў, 487 студэнтаў Акадэміі, рабочых і служачых 10 асоб. У працягу справаздачнага тэрміну была зроблена шэфтаварыствам пры Акадэміі наступная праца:

1) Праведзены двухтыдневыя сельска-гаспадарчыя курсы ў Горацкім і Дрыбінскім раёнах са сталым лікам слухачоў-сялян. (больш 2-х сот чалавек), курсы гэтыя далі станоўчыя вынікі.

2) Дагляд над тымі вынікамі прац, якія былі ўжо раней прароблены ў вёсках у галіне пераводу на шматпольле, севазвароты, пасадка канюшыны, кораньплодаў і г. д.

3) Арганізацыя гаспадаркі агульнай плошчаю ў 2350 дзесяцін ў розных вёсках. Уведзены шматпольныя севазвароты ў 8 пясёлках, агульнай плошчаю ў 1108 дзесяцін, ў 107 хутарскіх гаспадарках агульнай плошчаю 1668 дзесяцін.

4) Увядзеніе лугавога травасеяньня ў 3-х пасёлках Горацкага раёну. Праведзена земляўпарадкаваньне бясплатана ў некалькіх вёсках.

Закладка дасыледча-паказальных вчасткаў ў сялянскіх гаспадарках і досыледаў па садаводству, баракі са шкоднікамі, правільная абрезка і г. д. Увядзеніе гародных севазваротаў.

5) Арганізавана мэліарацыйнае і малочнае т-вы. Праведзена рацыянальнае кармленіе буйнага ската, паляпшэнне съвінагадоўлі і цэлы шэраг іншых

прац у розных вёсках Горацкага і Дрыбінскага раёнаў па азнямленню сялянства з вядзенем селькай гаспадаркі агранамічным шляхам.

6) Ў галіне прапагандысцкай працы шэфскім таварыствам таксама шмат чаго зроблена і маеща значныя дасягненыні, як у галіне арганізацыі розных грамадзкіх арганізацый на вёсцы, працы ў школах сялянскай моладзі, сельска-гаспадарчых дзіцячых клубах, а таксама пастаноўкі розных дакладаў на сходах сялянства аб міжнародным і ўнутраным становішчы СССР.

2. Сялянскі Університет

Вясной 1927 г. адчынен Сялянскі Університет пры Акадэміі. Важкая сялянства вельмі добра адгукнулася на гэту ідэю. Університет быў адчынен 1 мая пры 120 слухачох, шмат з якіх ходзяць кожны тыдзень за 20—30 вёрст. Ў працягу 2-х вясенних месяцаў асистэнтамі Гуржы, Савельевым і іншымі праведзены заняткі па садаводству і агульному земляробству.

Выпрацавана палажэньне аб університэце, а таксама праграма тых дысцыплін, якія павінны прысьці на працягу 2-х гадовага свайго існавання пры 6 гадзіннай вучэбнай працы ў тыдзень.



Заняткі слухачоў Сялянскага Університету.

У університетэце выкладаюцца наступныя дысцыпліны: 1) Асноўныя рысы будовы пралетарскага дзяржавы, 2) Прыродазнаўства, 3) Сельска-гаспадарчая эканоміка СССР. 4) С. Г. Кааперацыя 5) Палярства 6) Жывёлагадоўля, 7) Земляўпаратрэвісія і зямельныя законы, 8) Тэхнічныя культуры, 9) Малочная справа, 10) Торфа-распрацоўка, 11) Агнетрывалае будаўніцтва, 12) Пчаларства, 13) С. Г. эканоміка і арганізацыя

гаспадаркі, 14) Лугаводзтва і культура балот, 15) Гародніцтва, 16) Садо-
уніцтва, 17) Сельска-гаспадарчая мэліарацыя, 18) Шляховая справа, 19)
Электрыфікацыя, 20) Гісторыя партыі, 21) Лясная гаспадарка.

Заняткі пачаліся з 8-га мая і працягнуліся да 1-га ліпеня 1927 г.,
вяліся яны галоўным чынам практычным шляхам. У сувязі з сканчэннем
палявых прац на сельскай гаспадарцы заняткі ў Університетэце паслья
летняга перапынку распачаліся з 1-га каstryчніка кожны тыдзень.

Паводле анкет абсьледаваньня слухачоў Сялянскага Університету,
склад яго слухачоў наступны: мужчын—88%, жанчын—12%, самастойных
гаспадароў—52%, не самастойных—44% і парабкоў 4%. Па партый-
насці: сяброў ЛКСМБ—12% і беспартыйных—88%. Жыхароў гораду—
10%, вёсак 28%, пасёлкаў—20%, хутараў—42%.

Для вядзенія практычных і тэарытычных заняткаў Університет
карыстаецца памяшканьнем Акадэміі і патрэбнымі для гэтага прыладамі
і абсталіваньнем, а таксама і падручнікамі. Заняткі ў Університетэце
праводзяцца навуковымі супрацоўнікамі Акадэміі самахвотна. Сродкі
на ўтрыманье Університету часткова адпушчаюцца Бюро Сэкцыі наву-
ковы працаунікоў ад сяброўскіх адлічэнняў і часткова Акадэміяй з
вучэбных крэдытаў.

VI. Распрацоўка палажэньяне аб Акадэмії.

У працягу мінулага году была распрацавана палажэньене аб Акадэмії
(на аснове маючыхся друкаваных матар'ялаў і праекту, складзенага Сэк-
цыяй Навуковых Працаўнікоў Акадэміі).

Палажэньене аб Акадэмії распадаецца на 8 асобных разъдзелаў, якія
ахопліваюць складзеныя мэты і організацыю Акадэміі, вучэбнай часткі сту-
дэнцтва, пэдагагічнага персаналу, праў і абавязкаў, праўленія і інш.
вортанаў Акадэміі. У сучасны момант палажэньене гэта знаходзіцца на
разглядзе ў Наркамасціветы.

VII. Структура вучэбнай часткі Акадэмії

У структуры вучэбнае часткі Акадэміі за гэты год зроблены нека-
торыя зьмены, так, на мэліарацыйным факультэце адчынена новае культур-
тэхнічнае аддзяленье, дададзены катэдры ваенізацыі і яўрэйская.

К сучаснаму моманту Акадэмія мае ў сваім складзе 4 факультэты:
а) агранамічны з 3-ма аддзяленнямі: расьлінаводнае, жывёлагадоўнае,
і эканамічнае, б) лясны, в) мэліарацыйны з 2-ма аддзяленнямі—інжынэр-
ным і культур-тэхнічным і г) землябудаўнічы.

На ўсіх факультэтах к сучаснаму моманту мы маєм 45 катэдр, якія
маюць 44 габінетаў і 16 лябараторый.

На чале факультэтаў стаяць дэканаты, дзейнасць якіх абыяднаеца
праўленінем.

Пытаныні праграмна-мэтадычныя працягуюцца ў предметных ка-
місіях, якіх у сучасны момант налічваецца 11, а ўласціне: 1) Біялягічная,
2) Грамадзка - эканамічная, 3) Земляўпаратаваўчая, 4) Заатэхнічная,
5) Лясная, 6) Машына - будаўнічая, 7) Мэліарацыйная, 8) Расьлінаводная,
9) Фізыка - матэматычная, 10) Хэмічная і 11) Глеба - геалягічная.

Усяго па Акадэміі налічваецца 45 катэдр, а ўласціне:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Анатомія і фізыялёгія жывёлы | 24. Машыназнаўства с. г. |
| 2. Батаніка | 25. Мэтэаралёгія і кліматалёгія |
| 3. Беларусазнаўства | 26. С. Г. мэліарацыя |
| 4. Вайсковая справа | 27. Будаўнічае мастацтва |
| 5. Гэадэзія | 28. Мэханіка будаўн. і тэарытычнае |
| 6. Геалёгія і Гідрагеалёгія | 29. Палітычная эканомія |
| 7. Гідралёгія і Гідрамэтрыя | 30. Садоўніцтва і гародніцтва |
| 8. Глебазнаўства | 31. Статыстыка с. г. |
| 9. Вучэніне аб праве і дзяржаве | 32. Сэлекцыя |
| 10. Землябудаўнічае праектаванье | 33. Эканомія с. г. |
| 11. Зямель. права і зям. суд. прац. | 34. Тэхналёгія хэмічная |
| 12. З а л ё г і я | 35. Тапаграфічнае рысаванье |
| 13. Заатэхнія агульная | 36. Фізыка |
| 14. Заатэхнія спэцыяльная | 37. Фізиялёгія расьлін |
| 15. Земляробства спэцыяльнае | 38. Фітапаталёгія і Мікрабіялогія |
| 16. Земляробства агульнае | 39. Хэмія арганічнае і агранам. |
| 17. Інжынер. мэліарн. вышуканыні | 40. Хэмія аналітычнае |
| 18. Кадастр і зямель. рэгістрацыя | 41. Хэмія неарганічнае |
| 19. Лесаводства агульнае | 42. Чужаземных моў |
| 20. Лясн. таксацыя і лесаўпарадк. | 43. Дзяржаўная лясная гаспадарка |
| 21. Лясная эканомія | 44. Экспляатацыя лесу |
| 22. Лугаводства і культура балот | 45. Энтамалёгія |
| 23. Матэматыка вышэйшая | |

VIII. Зъезды і курсы

За справаздачны перыяд былі праведзены пры Акадэміі яе пэрсаналам і ў яе вучэбна-дапаможных установах наступныя курсы: 1) агронамічныя, па перападрыхтоўцы аграномаў, працяжнасьцю больш 3-х месяцаў, 2) па апрабацыі культур БССР, працяжнасьцю 3 месяцы, 3) па падрыхтоўцы культур-тэхнікаў, працяжнасьцю 8 месяцаў з складам слухачоў, галоўным чынам, з аграномаў і 4) па лесаводству. За гэты-жа час пры Акадэміі былі два зъезды: па мэліарацыі і па арганізацыі ніжэйшай і сярэдняй с.-г. адукцыі.

IX. Абсталяванье габінэтаў і лябараторый.

На павялічэньне і паляпшэнні вучэбнага абсталявання катэдр у справаздачны час была звязанута асаблівая увага, як у сэнсе водпуску належных сродкаў, так і ў стасунку правільнага іх зрасходаванья: дзеля дасягнення апошній мэты, была выпрацавана інструкцыя аб расходаванні сродкаў, якія прадугледжваліся, як агульнае правіла, — неабходнасць зрасходаваць на асноўнае абсталяванье не менш 80% асыгнаванай установе сумы.

Абсталяванье катэдр залежыла галоўным чынам ад замежных заказаў; гэту справу можна лічыць зусім наладжанай і ўжо прынёшай добрыя вынікі: цэлы шэраг катэдр абагаціўся вельмі каштоўным абсталяваннем. У замежныя заказы ўцягнута больш паловы ўсіх катэдр Акадэміі (усе якія патрабуюць прадметнае абсталяванье), і ў справаздачным перыядзе было дано за межы заказаў на суму каля 37.000 рублёў і за гэты-жа час прыбыло з-за межы па заказу, раней данаму прадметаў на 17.000 рублёў. У цяперашні час складаецца заказ на 35.000 рублёў.

У мінулым вучэбным годзе на абсталяваньне, бягучыя і дасъледчыя выдаткі катэдр было прызначана праўленнем Акадэміі 67.150 руб.

X. Вытворная практика

Як і звычайна, летні трымэстр (з 15 мая па 15 ліпеня) быў занят летнім вучэбнай і частковая вытворной практикай, якая цягнулася часткай і да самай позній восені.

У летнім трымэстры практика вытваралася па наступных катэдрах: батанікі, геадэзыі, заалёгії, гідрамэтрыі, агульнаму земляробству, земля-будаўнічаму праектаванню, агульнай заатэхніі, спэц. заатэхніі, лясной таксацыі, экспляатацыі лесу, агульнаму лесаводству, спэц. лесаводству, лугаводству, с.-г. машыназнаўству, с.-г. мэліарацыі, садоўніцтву з гародніцтвам, глебазнаўству, сэлекцыі, с.-г. эканомікі, хэмічнай тэхналёгіі, фітапаталёгіі, інжынэрна-мэліарацыйных вышуканьнях, энцыклапедыі лесаводства і практикі на фэрме; пры правядзеніі апошніх практик прыймалі вялікі ўдзел таксама ўсе спэцыяльныя катэдры агранамічнага факультэтуту.

У летку 1927 г. вытворная практика была абавязкова толькі для студэнтаў мэліарацыйнага, землябудаўнічага і ляснога факультэтатаў, але і студэнты аграномы старэйшых курсаў амаль усе знайшлі сабе летам работу ў вытворчых і дасъледчых установах. Вытворнай практикай кіравалі спэцыяльныя камісіі пры факультэтах і для мэтазгоднага яе правядзенія была выпрацавана інструкцыя.

XI. Вучэбна-дапамагальныя установы.

К пачатку 1927/28 навуч. году пры Акадэміі лічылася 45 вучэбна-дапамагальных установ; у большасці выпадкаў установы састаіць з габінэтаў альбо лябараторый, але некаторыя з іх прадстаўляюць злучэныне некалькіх установ, так, земляробскія і лясныя катэдры маюць апрача габінэтаў і лябараторый вэгетацыйныя домікі, дасъледчыя вучасткі, калякцыйныя гадавальнікі. Катэдра батанікі састаіць з габінэтам, лябараторыі і батанічнага саду. Катэдра с. г. машыназнаўства мае: габінэт машын, габінэт дэталяў машын, музэй, дасъледчае вучэбнае поле і г. д.

Сядзібныя вучэбна-дапамагальныя установы:

- 1) Батанічны сад, 2) Пчэльня, 3) Калякцыйны гадавальнік спэц. земляробства, 4) Стэбутаўскае і Іваноўскае дасъледчыя полі агульнага земляробства, 5) Іваноўскае дасъледчае поле спэц. земляробства, 6) Калякцыйны гадавальнік сэлекцыі, 7) Садовыя установы, 8) Машынабудаўнічнае поле, 9) Гадавальнік агульных лясоў, 10) Гадавальнік спэц. лясоў, 11) Дэндралягічны сад, 12) Лугавы гадавальнік, 13) Балотны апорны пункт, 14) Вучэбнае лясніцтва, 15) Мэтэаралягічная станцыя, 17) Гідрамэтрычны пункт, 17) Вучэбны гарод.

Бібліятэка

Роля бібліятэкі ў навуковым і навучальным жыцці Акадэміі вельмі значная—гэта нэрв усяго жыцця вышэйшай школы.

Бібліятэка павінна адказваць на ўсе запатрабаваныні навуковых пра-



цаўнікоў і студэнтаў Акадэміі, асабліва калі прыняць пад увагу Горацкія умовы, дзе адзінай навуковай бібліятэкані зьяўляецца — бібліятэка Акадэміі.

Ставячы так высока ролю бібліятэкі ў жыцці Акадэміі, праўленне спачатку арганізацыі зьвярнула асаблівую увагу на яе абсталіваньне.

Напэўна, запатрабаваныні вышэйшай школы ў навуковай літаратуре так вялікі, што вельмі цяжка ўсе іх здаволіць, нават і пры іншых сродках чым адпушчаліся ў нас на бібліятэку. Ёсьць яшчэ шмат недахопаў, асабліва ў галіне забяспекі студэнтаў падручнікамі, але-ж і гэта справа з кожным годам паляпшаецца.

Калі паразаць становішча бібліятэкі к дню арганізацыі Акадэміі і ў сучасны момант, то ўбачым вялікія дасягненні.

К 1-му Каstryчніку 1925 г. ў бібліятэцы налічвалася 89416 тамоў (ад Горацкага С.Г. Інстытуту — 70291 тамоў і ад Менскага С.Г. Інстытуту — 19125 тамоў).

За гэтыя два гады існаваньня Акадэміі паступіў наступны лік кніг:

За 1925/26 год паступіла 7870 т.т. на суму 10730 руб. 71 кап.

„ 1926/27 8064 ” ” ” 14651 ” 71 ”

Усяго 15934 ” ” ” 25397 ” 42 ”

Апрача таго не зарэстравана частка бібліятэкі быўшага Горы-Горацкага земляробскага Інстытуту (1840—64 г.) лікам 1200 т.т., пераданы Ленінградскім Лясным Інстытутам, а таксама ўся пэрыядычная літаратура за 1927 г., лікам 1000 т.т.

Такім чынам, за 2 гады паступіла 18100 тамоў. З агульнага ліку паступіўшых кніжак за 1926/27 г. на белмове паступіла 1165 тамоў на суму 1529 руб. 40 коп., што роўна 15%.

На яўрэйскай і польскай мовах паступіла менш, але ў паразацьні з мінулым годам, значна павялічалася, — за год паступіла 125 тамоў на суму 154 руб.

За гэтыя два гады вельмі добра наладжана справа з пэрыядычнымі выданнямі, бібліятэка атрымлівае ўсе спэцыяльныя часопісы, як на расійскай і беларускай мовах, таксама і на чужаземных.

Усяго кожны год выпісваецца 260 часопісаў і з іх 150 на расійскай і беларускай мовах, а 110 на чужаземных мовах.

Кожная катэдра мае магчымасць карыстацца ня менш як двумя часопісамі.

Такім чынам, на 1-е каstryчніка 1927 г. ў бібліятэцы налічваецца 105318 тамоў.

У ліку кніжнага багацця бібліятэкі ёсьць вельмі каштоўныя бібліятэкі выдатных вучоных, напрыклад: па фізыцы Праф. П. Зілава (Кіеўскага універсітэту), асабліва каштоўная па свайму падбору кніг і часопісаў, яна ўключае ў сябе 2100 тамоў, маюцца ўсе клясікі па фізыцы і хеміі, і галоўныя часопісы па фізыцы поўнымі камплектамі з 1850 г. і да апошніх гадоў.

Далей бібліятэка вядомага нямецкага вучонага праф. Данкельмана, выключна па лесаводству, лікам 1053 т., бібліятэка Плюшчыка-Плюшчэўскага па заалёгіі і энтомалёгіі. Заалягічная бібліятэка Праф. Сыніцына. Далей рад замежных часопісаў па агранамії, батаніцы, лесаводству і іншых поўнымі камплектамі за дзесяткі гадоў, рад грунтоўных нямецкіх выданняў па спэцыяльных галінах, якія аценяваюцца па 1000 рублёў, напрыклад: арганічная хемія Бельштэйна, фізыялёгія, батаніка і інш.

Што да расійскіх выданняў, то таксама маюцца амаль што ня ўсе, агранамічныя часопісы з пачатку іх выдання, напр. „Труды В. Э. О-ва „Земледельческая газета“ з 1834 да 1916.

Другім галоўным момантам ў працы бібліятэкі зьяўляецца здаваль-
ненне запатрабаванняў у кнігах навуковых працаўнікоў і студэнтаў
Акадэміі.

Яскравым паказальнікам таго, на сколькі і тут важна роля бібліятэкі,
служаць наступныя лічбы:

Назва аддэлаў	Даведванье	Выдача кніг
бібліятэкі	ў 1925/26 г.	у 1925/26 г.
	1926/27 г.	1926/27 г.
Грунтоўная бібліятэка	27928	41714
Біб. вуч. падр.	32743	38490
Чытальня	33031	39484
У сяго	93702	119688
За 2 гады	213390	212407

Калі параўнаць лічбы выдачы і даведваньня бібліятэкі Акадэміі з Беларускай Дзяржаўной Бібліятэкай (згодна статыст. штогодніка БССР за 1926 г.), то даведванье Бібліятэкі Акадэміі за год больш на 22% (ў Дзіцячай Бібліятэцы было 92762 асоб, а ў Бібліятэцы Акадэміі—119688).

Падагульніваючы чытаемасць за 1926/27 г. мы маём наступныя лічбы:

Прачытана.

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Расійская літаратура (белетрыстыка) | 15932 т. |
| 2) Грамадзка-палітычны аддзел | 15177 „ |
| 3) Сельская гаспад. | 14002 „ |
| 4) Беларускі адз. | 13036 „ |
| 5) Матэматыка | 8409 „ |
| 6) Хемія | 7985 „ |
| 7) Батаінка | 6623 „ |
| 8) Лесаводства | 5800 „ |
| 9) Геадэзія | 4045 „ |
| 10) Заалёгія | 2665 „ і. г. д. |

Галоўнае месца ў працы бібліятэкі займае і абмен выданьнямі. Бібліятэка трymае сувязь з усімі навуковыми і дасыльчымі установамі СССР і галоўнымі навуковыми і дасыльчымі установамі замежных краін. Усяго абменаў па абмену на 1-ае каstryчніка налічваецца 430. З гэтага ліку па Саюзу—320 і замежных 110. З замежных устаноў бібліятэка мае сувязь з усімі вышэйшымі агранамічнымі школамі Нямеччыны, Польскай Акадэміяй Навук, Чэха-Славацкай С.-Г. Акадэміяй, швецкай вышэйшай с. г. школай, амэрыканскімі універсytетамі, амаль што наяўні з усімі дасыльчымі станцыямі Амэрыкі, універсytетамі Японіі, Кітая і інш.

Галоўным недахопам бібліятэкі зьяўляецца адсутнасць добра га па-
мяшканьня, але праўленнем Акадэміі ужо зацверджана. месца для біблі-
ятэкі ў будынку, які мяркуеца пабудаваць.

XII. Гаспадарка Акадэміі.

У гэтай галіне праца, галоўным чынам, звадзілася к пашырэнню вучэбнай і жылой плошчы, шляхам пабудавання новых памяшканьняў і рамонту старых, перабудавання электрычнай сеткі, упрадкавання і інш.

Праца па пашырэнню вучэбнай і жылой плошчы дала наступныя вынікі:

Існок	Вучэбных будын.			Жылых будынкаў			Студэнц. інтэрнат.		
	Лік	Плошча ў кв. метрах	Лік	Плошча ў кв. метрах	Лік	Плошча ў кв. метрах	Лік	Плошча ў кв. метрах	Лік
У Горадскім с.-г. інстытуце было	3	6145	—	11	7970	—	2	1332	—
Нанова пабудавана	1	1001	16%	5	2179	27%	3	1718	129%
Маецца цяпер	4	7146	—	16	10149	—	5	3050	—

Значыцца, к сучаснаму моманту мы маем павялічэнне вучэбнай плошчы, шляхам грунтоўнага рамонту будынку быўшага завodu, на 16%, жылой плошчы на 27% і плошчы студэнцкіх інтэрнатаў на 129%.

Акрамя жылых будынкаў і студэнцкіх інтэрнатаў пабудован клуб-тэатр з тэатральнай залай на 820 месц і пабудована два вэгетацыйных домікі. Грунтоўна адрамантован адзін дом, які раней быў занят пачатковай школай. Адрамантавана значная колькасць жылых памяшканьняў. Акрамя памяшканьняў, што знаходзяцца на тэрыторыі Акадэміі, у яе распараджэнныі знаходзіцца на дагаворных пачатках 16 будынкаў на тэрыторыі гораду і заняты пад студэнцкія інтэрнаты.

Гаспадарцы Акадэміі належыць таксама друкарня, вадакачка, майстэрня дакладных прыладаў, мэханічная майстэрня, стальярная майстэрня, кузыніца, транспарт, пральня, студэнцкая страйня з вялікай прапускнай здольнасцю, фэрма, два фольваркі і інш. Вялікай працай зробленай за гэты час напэўна трэба лічыць грунтоўны рамонт электрастанцыі і электрычнай сеткі. Гэта пераабсталяванне значна палепшила асьвятленне, дало вялікую эканомію ў расходванні сродкаў на ўтрыманье станцыі. У галіне ўпрадкавання ўдалося за гэты час дабіцца пабудовы шляху ад чыгуначнай станцыі да Акадэміі на працягу больш 3-х кіляметраў, што вельмі палегчыла частыя паездкі працаўнікоў Акадэміі, палегчыла дзеянасць транспорту, дало магчымасць скарыстаць мэханічны транспорт і tym самым дае эканомію ў утрыманні транспорту.

Нанова зроблена пад'ездная шаша на тэрыторыі Акадэміі, зноў зроблены ходнікі, ачышчаны маставыя ад награмадзіўшайся за шмат гадоў грязі.—Пад гэтай грязью маставыя хаваліся на адну і на $\frac{3}{4}$ арш.

Неабходна адзначыць значную пасадку красак за апошніх 2 гады.

За апошні год на сядзібе Акадэміі была высаджана аднагадовых 84.000 шт. каляровых расылін, шмат гадовых (галоўным чынам гваздзіка, незабудкі—2100 штук, роз кустовых—12). Акрамя гэтага гадавальнікамі катэдры сэлекцыі на пасадку дэкарацыйных расылін і культаванні красак было высаджана 19.835 розных цветоў. Вельмі вялізная гаспадарка Акадэміі, некаторая няўвязка назіраўшаяся ў яе працы, паставілі перад праўленнем пытанье аб рэарганізацыі гаспадарча-адміністрацыйнай часткі, у выкананьне чаго надрукована рад іструкций і палажэнняў.

Акрамя гэтага трэба адзначыць, што прымаюцца крокі да пераходу на тарфяны апал усіх памяшканьняў Акадэміі і ў гэтай галіне зроблена наступнае: атрымана доўга-тэрміновы крэдыт у суме 25000 р. ад дзярж.-с.-г. банку ў Менску, вядзецца падрыхтоўчая праца на Чапялінскім балоце, дзе намечана дабыцьце торфу, асушка гэтага балота, закуплены тарфянныя ціскачы і інш. прылады. У сучасны момант вядуцца перагаворы аб набыцці лакамабілю для распрацоўкі торфу. Э вясны будучага году праца па распрацоўцы торфу будзе распачата.

XIII. Бюджэт Акадэміі.

	Пакаштарысү:		
	1925/26 г.	1926/27 г.	1927/28 г.
	Сума	Сума	Сума
1. Зарплата	423317	431739	355829
2. Утрыманье мясцкому . . .	4233	4317	3558
3. Сацзабясьпека	42332	46412	38247
4. Падарожныя выдаткі	10060	4775	5540
	479942	487243	403174
2. Канцал. выдаткі	1272	966	822
Асьвятленыне	4938	5116	4186
Апал	5957	5250	6758
Разн. гаспадар. выдат.	32773	16064	19304
Паштова-тэл. выдаткі	1330	720	720
	46270	28116	31790
3. Вучэбныя выдаткі	99400	81750	89080
4. Стыпэндыі	155227	177479	196213
Рэзвезды студэнтаў	—	560	967
Сан. кур. дапамога	5100	3000	3000
Утрым. агул. памяшк.	22914	9755	9669
	183241	190794	298929
5. Выдавецтва	10500	6000	5400
6. Лякавая дапамога	2000	2000	2000
Усяго акрамя буд.	821353	795903	741293
7. На новыя пабудовы	145000	200000	75000
На рамонт	10404	2000	—

XIV. Арганізацыйныя пытаньні.

1. Арганізацыйная праца за 1926—27 г. праводзілася на падставе актаў абследваньня Акадэміі Н. К. Р. С. І., якае вытваралася разам з бюро рацыоналізацыі.

2. Рэжым эканоміі ў Акадэміі па сваіх выніках падзяляеща на работы, даўшыя якасныя ці колькасныя вынікі. Рэзкай граніцы паміж імі няма, але кожнае дасягненне мае свой яскрава-выяўлены харктар.

3. Дасягненны ў галіне рэжыму эканоміі можна падзяліць на наступныя часткі:

1) Выпрацоўка і упрашчэнне будовы, павялічэнне яе яскравасці і прастаты, афармленне ўзаемаадносінаў паміж структурнымі адзінкамі і парадку іх працы.

2) Больш рацыянальнае разъмеркаванье абавязкаў штату, зьнішчэнне фармалізму, павялічэнне адказнасці, поўная нагрузкa працаўнікоў, шляхам увядзення нормы выпрацоўкі і г. д.

3) Выпрацоўка больш выгаднай і рацыянальнай тэхнікі, правядзенне асобных работ па справаводству, вучоту і рахунководству.

4) Скарачэнне адміністрацыйных выдаткаў, шляхам скарачэння штатаў і іншых выдаткаў.

5) Скарачэнне і эканомія сродкаў, шляхам рацыянальнай арганізацыі працы часткі установы.

6) Зьнішчэнне розных недахопаў, маючыхся ў працы апарату Акадэміі.

У граніцах гэтых груп зроблена наступнае:

1) Па структуры: праведзена вялікая праца па афармленню і упрашчэнню структуры Акадэміі. Распрацавана агульная структура Акадэміі і структура яе частак і установы. Выпрацавана палажэнне аб Акадэміі і вучэбнай частцы, палажэнне аб розных установах адм. гаспад. кіраўніцтва. Пры распрацоўцы структуры ўзят курс к пераходу на функцыянальную сістэму працы. Выпрацоўваючца палажэнні па тых установах, па якіх яны яшчэ не выпрацаваны, на падставе рацыянальнай арганізацыі структуры.

2) Па рацыянальнай арганізацыі працы служачых. Па тых частках і установах, дзе выпрацаваны палажэнні, зроблены дасканалыя разъмяркаваны абавязкаў працаўнікоў, прадугледжан аўём іх працы і адказнасць за іх працу.

Дасканала разъмяркованы абавязкі паміж дэканамі і сакратарамі факультэтаў, служачымі студэнцкай і вучэбнай канцэльярый, служачымі і рабочымі па студэнцкіх інтэрнатах, электрастанцыі, майстэрнях і страўні. У некаторых частках колькасць штату апрацоўвалася, шляхам разыліку норм выпрацоўкі, так, уведзены нормы выпрацоўкі па студэнцкіх інтэрнатах. Разылік штатаў па студэнцкай страўні на падставе норм выпрацоўкі дало скарачэнне 7 адзінак з эканоміяй 2973 руб.

5. Па тэхніцы працы: праведзена рацыяналізацыя ў галіне справаводства, рахунководства і вучоту; вучот асабістага складу студэнцтва па картачнай сістэме, больш тэрміновы вучот пасыпховасці студэнцтва, шляхам увядзення картачак па прыему залікоў. Заведзен вучот і рэгістрацыя вучэбнай працы навуковых працаўнікоў. Рацыянальна пастаўлена рахунководства страўні, зъменшана колькасць інстанцый праходжэння грошовых дакументаў.

6. Шляхам пабудовы рацыянальнай структуры частак і установы Акадэміі, пераводу рабочых па майстэрнях на гаспадарчы разылік і штатнай аплаце навуковых працаўнікоў з новага навучальнага году, скарочан бюджет па зарплаце ў параўнанні з мінулым бюджетам на 83628 руб.; з пераводам на самаакупаемасць і гаспадарчы разрахунак, па электрастанцыі і прадпрыемствах мяркуецца с'еканоміць да 5000 рублёў. Рацыянальная арганізацыя працы страўні ўжо дасягнута-скарачэнне накладных выдаткаў на 36% (з 9000 да 5000 р.). Аб'яднаныне закупак і заготовак

на Акадэміі ў адным месцы павінна даць значную эканомію. Рацыянальная пастаноўка працы па электрастанцыі ўжо дало эканомію 2400 руб. Значная эканомія чакаецца пры пераходзе на тарфяны апал Акадэміі. У гэтай галіне вядзеца падрыхтоўчая праца па здабыцьцю торфу на атрыманы Акадэміяй крэдyt ў Белсельбанку.

XV. Праўленъне.

Склад праўленъня пасыля адбыўшыхся перавыбараў 22-га сакавіка 1926 году, лічыўся з 10 асоб. Прэзыдыум праўленъня — з рэктара, нам. рэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы і загадчыка навучальнай часткі для вырашэння штодзенных пытаньняў акаадэмічнага жыцьця; больш-жа прынцыповым пытаныні разглядаліся на пасяджэнні праўленъня, якіх за год з 1 кастрычніка 1926 году па 1 кастрычніка 1927 году адбылося 61, і прэзыдыуму праўленъня — 21, прычым на іх усяго было вырашана 878 пытаньняў, якія разьмяркоўваюцца наступным чынам:

1) Арганізацыйных — 121. 2) Аб навучальных плянах — 30. 3) Замяшчэнніе пасад навуковымі працаўнікамі і іх звальненіне — 119. 4) Іншых пытаньняў навучальнага характару — 146. 5) Адміністрацыйна-гаспадарчых — 171. 6) Грошовых — 140. 7) Да съледчых — 18. 8) Іншых 133.

XVI. Пэрспэктыўныя пляны.

Праўленънем Акадэміі распрацован пэрспэктыўны плян на далейшае будаўніцтва на прадзягу 5 гадоў, якім прадугледжана пабудова наступных будынкаў:



Расылнаводны будынак.

- 1) Новага каменнага будынку з бібліятэкай і чытальняй для студэнцтва і навуковых працаўнікоў, плошчая ў 15000 кв. мэтраў.
 - 2) Пабудова двух новых каменных будынкаў, адзін для навуковых працаўнікоў і другі для тэхнічнага пэрсаналу, агульнаю плошчай у 5300 кв. мэт.
 - 3) Пабудова 2-х каменных будынкаў для агульнага памяшканьня студэнтаў на 400 асоб плошчай кожны ў 4855 кв. мэтраў.
 - 4) Пабудова вадаправоду і каналізацыі і вадаправоднай вежы.
 - 5) Пабудова газавага заводу.
 - 6) Пабудова цяпліц і вэгетацыйных домікаў для катэдр Акадэміі.
- Усяго па гэтаму пляну прадугледжваецца на новае будаўніцтва ірамонт 1.405.490 руб.

Таксама распрацован і пэрспэктыўны плян абсталяваньня габінэтаў і лябараторыяў Акадэміі ўсяго на суму 741,800 руб.

XVII. Вывады і пропановы.

На падставе ўсяго вышэйсказанага, можна зрабіць наступныя вывады: 2 гады існаваньня Акадэміі далі мажлівасць: 1) падабраць кваліфікованы навуковы пэрсанал, 2) падабраць лепшы падрыхтаваны склад студэнцтва, 3) утварыць належныя умовы для працы, як навуковых працаўнікоў, таксама і для студэнцтва, 4) дабіцца некаторае стабілізацыі вучэбных плянаў, 5) дабіцца паднімацца паспехаў вучэбнай працы, 6) дасягнучь значныя поспехі ў галіне беларусізацыі, 7) забясьпечыць у некаторай ступені ўплыў Акадэміі на вакольныя сялянскія гаспадаркі, 8) папоўніць хоць і ня так значна, як-бы хацелася вучэбнае абсталяваньне і бібліятэку, 9) павялічыць гаспадарку Акадэміі, 10) рационалізаваць да некоторай ступені працу асобных частак Акадэміі і дабіцца тым самым эканоміі ў расходаваныні сродкаў, 11) вызначыць далейшае разьвіццё Акадэміі ў галіне будаўніцтва і абсталяваньня габінэтаў і лябараторыяў, шляхам распрацоўкі пэрспэктыўных плянаў і г. д.

У далейшым неабходна: 1) Заняцца праглядам вучэбных праграм, ў мэтах як узаемнае ўвязкі іх паміж сабою, так і лепшага прыстасаваньня іх да ўмоў сельскае гаспадаркі БССР. 2) Дабіцца больш широкіх крэдытаў на будаўніцтва Акадэміі і на папаўненіе абсталяваньня яе габінэтаў і лябараторыяў. 3) Пастаўіць больш плянава работу дэканатаў і предметных камісій, 4) Наладзіць сувязь з скончышымі Акадэмію і высьветліць пытаньне аб скарыстаныні сканчываючых Акадэмію. 5) Навуковым працаўнікам Акадэміі прыняць большы ўдзел у справе перабудовы сельскае гаспадаркі Беларусі ў сацыялістычным напрамку. 6) Больш увагі ўдзяліць Рабфаку з тым, каб прыдаць яму сельска-гаспадарчы ўхіл. 7) Узмацніць працу ў галіне беларусізацыі. 8) Уцягнуць студэнцтва ў краязнаўчую працу. 9) Больш увагі ўдзяліць справе падрыхтоўкі аспірантаў. 10) Стварыць лепшыя умовы для дасьледчай працы. 11) Налаціць працу фермы і фольваркаў. 12) Больш прыцягнуць навуковых працаўнікоў да справы будаўніцтва Акадэміі і г. д.

Напэўна далейшае разьвіццё Акадэміі ў многім залежыць ад разьмераў адпушчаемых сродкаў, але таксама напэўна і тое, што гэта разьвіццё можа ісці толька пры шчырай працы ўсяго каляктыву Акадэміі, пры ўмовах узаемнага разуменія і агульнага імкненія да утварэння моцнай Беларускай Дзяржаўнай Акадэміі Сельскае Гаспадаркі.

Рэктар Акадэміі, праф. Козыраў.

(машынадбес) здзіланае, заснітавшыя міжнароднымі заснідкамі дзеякі
зменшыць в інфляцыі, а таксама і заснідкамі зборах інвестыцій

АБГЛЯД ДЗЕЙНАСЬЦІ КАТЭДРАЎ

Катэдра заалёгії

Абсталаўаньне заалагічнага габінёту пры катэдры заалёгіі ацэніва-
ецца сумай звыш 18.000 руб. Гэтае абсталаўаньне складаюць прадметы
вучэбныя і музэйныя.

Вучэбная праца выяўляецца па-першае ў чытаныні лекцый (2 га-
довых гадзіны) для аграномаў і лесаводаў I-га курсу. Выкладаньне на
лекцыях дэманструецца табліцамі, малюнкамі і сьветлавымі карцінамі
(дыапазытывы). Пры выкладаньні агульнага курсу заалёгіі ў аснову
кладзецца эвалюцыйны прынцып з мэтай паказаць шляхі і напрамкі
ў разьвіцьці царства жывёл і вытлумачыць паходжэнне чалавека ад
жывёлы. Пры систэматычным абліядзе прадстаўнікоў жывёльнасці,
зьмест курсу згрупоўваецца на мясцовым краязнаўчым матарыяле і відае



Гасінет заалёгіі

месца адводзіцца формам, маючым практичнае значэнныне (узбудзіцелі пераносчыкі хвароб, шкоднікі сельскае і лясное гаспадаркі, а таксама формы, карысныя і маючыя прымесла-гаспадарчае значэнныне). Па-другое, вучэбная праца выяўляецца ў правядзеннын практичных заняткаў па заалёгіі (2 гадзіны зімою і 7 гадзін летам). Зімовыя заняткі выяўляюцца ў вывучэннын студэнтамі мікраскапічных прэпарату, а затым у аглядзе маючыхся ў габінэце мікраскапічных калекцыі прэпарату. У цёплую пару году праца з лябараторыі па магчымасці пераносіцца ў прыроду: працавацца эксперыменты, вытвараюцца біялягічныя нагляданыні, збораецца заалягічны матар'ял, які па магчымасці вызначаецца; вытвараюцца адкрыцці сувязаў біялогічных жывёл і г. д.

Па-трэцяе, на працягу ўсяго вучэбнага часу, раз у тыдзені ў ўстановлены гадзіны, прыймаюцца залікі ад студэнтаў, вывучыўшых вучэбны предмет. Даведваньне лекцыі і заняткаў студэнтамі здавальняючае.

Акрамя лясфаку і аграфаку Акадэміі, катэдра заалёгіі яшчэ аблугувае рабфак, дзе выкладаецца заалёгія.

У навукова-даследчай працы пэрсанал катэдры заалёгіі ставіць сваій галоўнай задачай вывучэнныне мясцовай фаўны. З гэтай мэтай у сучасны момант вытвараецца гідробіялягічнае вывучэнныне мясцовых вадаў-маў і перш за ёсё — плянктону акадэмічнае пруўажі. Таксама робяцца спробы ўтварэннія заалягічнага музэю мясцовага краю. Робяцца пужалы птушак і інш. Некаторыя жывёліны, да прыгатаўлення з іх пужалаў і скурак, часам доўга жывуць ў недапасаваным дзеля гэтай мэты габінэце. Усе атрыманыя за апошні час навуковыя вынікі апублікованы ў саюзным і замежным спэцыяльным друку.

Катэдра мае надзвычайна вялікія перашкоды ў навуковай працы, асабліва пры фаўністычных досьледах, па прычыне адсутнасці пад рукамі неабходнай літаратуры. Дзякуючы таму, што цэльныя групы шывёлія могуць быць вызначны за адсутнасцю навучальн. дападможнікаў, то плянавыя характеристар працы немагчым. Прыйходзіцца часцічна пракаціць міма цікавага матар'ялу. Таксама, пры прыгатаўленні прэпарату для мікратамных срезаў, справа становіцца складным з-за немагчымасці сталай працы тэрмастату за адсутнасцю газу. Прыйходзіцца карыстацца красінам і з-за гэтага траціць шмат часу на заліўку прэпарату у земляны воск. Напэўна ня лёгка ў нашых умовах здабыць рэактывы,

Адным з чарговых пажаданняў катэдры, звязаных з вучэбнай працай у Акадэміі і на рабфаку, зьяўляецца масавае атрыманьне аднакавых па ўтрыманью мікраскапічных прэпарату, каб пры практичных занятках у групах кожны студэнт у даны момант меў падобны прэпарат, гэта палягчыць і палепшыць выкладаньне. Вырашэннем гэтае задачы зараз занята катэдра заалёгіі.

Праф. П. Ф. Салаўеў.

Катэдра батанікі

Катэдра батанікі (з систэматыкай расылін) аблугувае І-ыя курсы ўсіх чатырох факультетаў Акадэміі і расылінаводную сэкцыю 3-га курсу аграфаку.

У сваёй вучэбнай працы катэдра паставіла сабе мэты дваякага роду:

1) Агульнаадукатыўныя і

2) Спэцыяльныя, утвараючы належную падставу дзеля съядомага вывучэння студэнтамі рада спэцыяльных агронамічных дысцыплін.



Габінэт батанікі

Тэарытычны курс выкладаеца ў форме лекцый і гутарак па закрашутых пытальных, падрыхтоуваючы студэнтаў да прадукцыйнай і сывядомай апрацоўкі тэм практичных заняткаў.

Для правядзення вучэбнай працы, катэдра карыстаецца дапаможнымі установымі ў відзе батанічнай лябараторыі (з асноўным зельнікам пры ёй) і батанічным садам, утворанымі і арганізованымі кірауніком катэдры за час яго дзейнасці ў Горках.

Грунтуючыся на тых-жэ дапаможных установах, катэдра ў сучасны момант у значнай меры можа зьдзяйсніць і другую (неразрыўна, між іншым, звязаную з першай) частку сваіх функцыяў—працу дасыледчую.

Дапаможныя установы катэдры.

А. **Батанічная лябараторыя** займае агульную плошчу да 130 кв. мэтраў і састаіць з: залі для практичных заняткаў студэнтаў па анатоміі расылін (20 абсталаиваных месц з мікраскопамі);

2) памяшканьня на 20 месц для зімовых і летніх работ па сыстэматыцы (вызначэнне расылін і разборка зельнікаў); тут жа праходзіць падрыхтоўка лекцыйных досьледаў і дэманстрацый;

3) пакоя з абсталаиванымі месцамі для працы пэрсаналу лябараторыі а таксама дыплёмнікаў і спэцыялістых;

4) памяшканьня для захоўвання асноўнага зельніка і зельнікавага матар'ялу (асноўны зельнік к сучаснаму моманту ўключае больш 2000 экз.);

5) рабочага пакою прафэсара.

Лябараторыя можа працоўсця па розных аддзелах курсу да 800, чалавек.

Абсталяванье катэдры можна лічыць болей ці меней (на 75%) здавальняючым, як для вучэбных, так і для дасъледчых прац.

Б. Батанічны сад заснованы ў 1921 годзе, займае плошчу каля 3,5 гектараў. У яго систэматычным аддзяленыні гадуецца звыш 2500 відаў розных сямей, як беларускай, так і іншых флёраў. Сад дастаўля-матар'ял для ўсіх вучэбных заняткаў, лекцыйных досьледаў і дэманстрацый па батаніцы. Роўным чынам і некаторыя іншыя катэдры Акадэміі карысталіся і карыстаюцца садам і дастаўляемым ім матар'ялам для сваёй працы (кат. фызыялётгі расылін, сэлекцыі, лугаводзтва і інш.).

У садзе ставяцца досьледы па акліматызацыі чужаземных расылін і вядзецца дасъледчая працапрацоўка, як пэрсаналам катэдры, так і іншымі асобамі розных батанічных тэм.

Арганізован абмен сада насельнем і расылінамі з цэлым радам расійскіх і чужаземных навуковых батанічных установаў, дзеяя чаго штогодна друкуецца і рассылаецца апошнім „Delectus seminum“. У апошнім (1927 г.) выпуску „Delectus“ маецца звыш 1000 назваў расылін, якія прашануецца да абмену. У бягучым годзе было атрымана ў абмен каля 3500 відаў. Сад службы месцам экспкурсый, як вучэбных так і агульнаадукацыйных для насельніцтва.

У сваім развіцьці і працы сад далёка выйшаў за межы звычайнай вучэбна-дапаможнай установы пры катэдры; яшчэ ў 1924 г. пастановай І-ай краязнаўчай канфэрэнцыі ў Менску ён быў прызнан „як навукова-дасъледчая установа і месца культуры рэдкіх і цікавых у навуковым сэнсе расылін, заслугоўваючых асаблівае увагі і аховы“, а ў 1926 г. дэкрэтам Саўнаркому БССР быў аўтаматизаваны.

Аднак абсталяванье сада нездавальняючае. Цяпліца і парнікі, якія маюцца, знаходзяцца ў дрэнным становішчы. Сродкі, што адпускаюцца на абслугоўванье, ахову і працоўную сілу, мізэрны і зусім невыстарчальны, чым, між іншым, і было вызвана ў гэтым годзе зарастанье сада пустазельлем і гібелль значнай колькасці расылін у ім і поўны зрыў пастаўленых досьледаў.

Пэрсанал катэдры складаецца з 1-га прафэсара, 2-х асистэнтаў і 1-га лябаранта. Акрамя таго па батанічным садзе нанова прадугледжан каштарысам 1 садоўнік (штатны).

Дасъледчая праца катэдры працякае ў наступных напрамках:

a) Вывучэнне расыліннасці і флёры краю. Вынікам гэтай працы між іншым, зьявіўся ўпамінты асноўны зельнік катэдры. Частка падвойнікаў яго (каля 500 перадана ў Інбелкульт, як матар'ял для зельніка беларуское флёры).

b) Вывучэнне съмяцьцёвай расыліннасці раёну.

c) Прадаўжаюцца дасъледчыя дасъледваныні па біялётгі пустазельля

d) Вядзецца праца па вывучэнню зъявішч спадчыннасці шляхам гібрыдызацыі.

e) Ставяцца досьледы па акліматызацыі чужаземных расылін і інш. Работы, паказаны пад рубрыкамі c) d) і e) праводзяцца ў батанічным садзе і таму, па вышэйпрыведзеных прычынах штогодна рэгулярна зрываюцца.

Надрукованы:

1) Васількоў.—„Матар'ялы да флёры Горацкага раёну“. 1927 г.

2) З. М. Даянісаў.— „Съмяцьцёвая расыліннасць і пладазъмен“.

1927 г.

Рыхтуеца да друку:

1. Ф. Н. Крынкін і Н. Д. Дановіч—Да пароўнаўчай гісталёгіі вэгэтацыйных ворганаў некаторых сартоў бульбы”.

2. І. Васількоў, З. Дзянісаў і С. Калішэвіч. Вынікі дасьледваньня рассялінных згуртаваньняў па р. Проні ўлетку 1927 г.

3. Н. Дзянісаў. Вынікі дасьледваньня мху Чапялінскага балота ўлетку 1927 г.

Праф. І. Васількоў.

Катэдра матэматыкі

Катэдра матэматыкі, якая абслугоўвае чатыры факультеты, ня мае ўласнага габінэту і праводзіць навучальныя заняткі са студэнтамі ў агульных аўдыторыях і габінетах іншых катэдэр.

Абсталяванье катэдры толькі пачынае набывацца і зараз складаецца з некалькіх прыладаў на суму 247 р.

Штат катэдры складаецца з прафэсара і дацэнта. У гэтым годзе ў штат уключана трэцяя пасада—асыстэнта, але яшчэ не занята.

Навучальная праца са студэнтамі (I курс усіх факультетаў) падзяляецца на тэарытычныя, сэмінарскія і практычныя заняткі. Тэарытычная частка курсаў праводзіцца лекцыйным способам, прычым лекцыі чытаюцца разам для студэнтаў двух факультетаў: у гэтым акадэмічным годзе студэнты мэліарацыйнага і землябудаўнічага факультетаў слушаюць лекцыі па матэматыцы разам, а таксама студэнты агранамічнага і ляснога факультетаў. Гэты парадак будзе зьнішчан пасля абраўніцтва асыстэнта.

Сэмінарскія і практычныя заняткі адбываюцца ў групах па 30—40 асоб. На практычных занятках галоўным чынам систэматычна працуеўваюцца задачы.

Вучот працы і кантроль ведаў студэнтаў робіцца побач з навучальнай працай на працягу ўсяго году, для чаго прызначаюцца асобныя гадзіны два разы ў тыдзень— усяго каля 10 гадзін у тыдзень на кожнага працаўніка катэдры. Гэты парадак значна павялічвае нагрузкі працаўнікоў катэдры, але ёсьць карысным для студэнтаў, бо з аднаго боку прымушае іх стала працеваць над предметам і не „закладваць“ гэтага наогул ня лёгкага для іх курсу (з прычыны slabай падрыхтоўкі), а з другога боку дае магчымасць паступова здаваць курс часткамі і вызваляе ад напружанай падрыхтоўкі да экзаменаў у канцы навучальнага году.

Посыпехі студэнтаў можна лічыць здавальняючымі, асабліва калі ўзяць пад увагу іх падрыхтоўку па элемэнтарнай матэматыцы.

Дасыледчая праца вядзеца па чистай матэматыцы і па прыстасаваньях. Тэмамі дасыледчай працы зьяўляюцца: прыблізнае вылічэнне інтэгравалаў, кривыя разымеркавання (праф. Багаяўленскі), прыстасаваны матэматыкі да геадэзіі (дац. Дракін).

Вялікай перашкодай для працы зьяўляеца адсутнасць уласнага габінэту і сталага абсталяванья; так, напрыклад, катэдра дагэтуль ня можа набыць арытмомётра, бо адпушчаных сродкаў не хапае. Для больш прадукцыйнай працы катэдры неабходна:

1) каб сярэдняя школа давала належную падрыхтоўку па элемэнтарнай матэматыцы,

2) каб катэдра атрымала ўласны пакой для габінэту і неабходнае абсталяванье (арытмомётры і г. д.).

Праф. Багаяўленскі.

Катэдра грамадзка-прававых дысцыплін.

Катэдра аб'яднае чатыры самастойных дысцыпліны: а) агульнае вучэньне аб праве і дзяржаве, б) палітычную эканомію, с) гісторыю ВКП і д) гістарычны матар'ялізм.

У складзе гэтых дысцыплін катэдра ўпяршыню склалася ў момант арганізацыі Акадэміі. Абслугоўваецца катэдра адным прафэсарам, трymа дацэнтамі і адным лябарантам.

Катэдра мае габінет, сваю габінетную бібліятэчку, якая налічвае назваў, з агульным лікам у 600 тамоў, навочныя навучальныя дапанікі—дывяграмы.

Мэтад заняткаў па першых трох дысцыплінах—лекцыйна-сэмінарскі, а па гістарычнаму матар'ялізму, на жаль, толькі лекцыйны.

Неабходна зазначыць, што ў старых інстытутах гэтыя дысцыпліны альбо зусім не чыталіся, альбо на іх не звязралася увагі. Ня дэыва, што дзякуючы гэтаму на катэдру ў першы час яе існаванія выпала вельмі складаная задача—зрабіць нармальнаяя умовы для выкладання гэтых дысцыплін. Прыйшлося падшукаць выкладчыкаў, арганізаваць габінет і прыцягнуць увагу студэнцтва да гэтых дысцыплін. Катэдра дабілася ўключчэння гэтых прадметаў у мінімум.

За два гады катэдрай абслугована 880 студэнтаў 1, 2-га і 3-га курсаў. Прынята 3740 залікаў.

Праф. Козыравым выданы за справацдачны час дэльве работы: 1) „Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о диктатуре пролетариата“ і 2) „Учение В. И. Ленина о диктатуре пролетариата“.

Загадчык кафэдрай, проф. М. П. Козырай



Габінет грамадзка-прававых дысцыплін

(менеджэр фасці)

Катэдра беларускае мовы, літаратуры і гісторыі

існуе ў Акадэміі з 1925 году: спачатку ў складзе двух дацэнтаў (Ул. Дубоўка і Ю. Гаўрук), пасля за выбыццем Ул. Дубоўкі, у складзе аднаго дацэнта, з 1926 году зноў у складзе двух дацэнтаў (М. Гарэцкі і Ю. Гаўрук), з восені 1926 году былі дабаўлены два часовыя асистэнты (Н. Сапранкоў і П. Фралоў), з 1927 году быў прызначаны сталы асистэнт (П. Мядзёлка), з восені 1927 году трэй чвэрці асистэнта скарочаны.

Праграму прадметаў катэдры, асабліва праграму па мове, прыходзілася дапасоўваць да складу студэнцтва, самага рознастайнага з боку ведаў па беларусазнаўству: пападаліся часам таварыши добра падрыхтаваныя, а то зусім незнаёмыя з беларускаю моваю, прынятая бяз выпытуў з расійскіх тэхнікумаў, альбо такія, што скончылі беларускія школы яшчэ ў той час, калі не праходзілася беларуская мова. Рознастайны склад студэнтаў абцяжарваў працу катэдры.

У сучасны момант катэдра абслугоўвае I-ы і II-і курс усіх чатырох факультэтатаў Акадэміі.

На I-ым курсе 22 гадзіны группавых заняткаў круглы год і 2 гадзіны лекцый на працягу I-га паўгодзьдзя. З восені 1927 году прышлося ўлажыць праграму па беларусазнаўству ў межы аднаго году навучання, г. з. толькі для I-га курсу, раней праграма разъбівалася на два гады. На I-ым курсе чытаецца агульная лекцыя для ўсіх факультэтатаў па беларускай літаратуре, сумесна з экспурсамі ў гісторыю Беларусі, а пары-



Габінэт беларусазнаўства

лельна ў габінэце беларусазнаўства вядуцца групавыя заняткі па мове. Лекцыі маюць арыентыровачны і выхавальны характар, заняткі—практычны.

За асноўны мэтад вывучэння мовы, пры сёлетнім складзе студэнцтва, бярэцца мэтад паглыблення ў беларускую фразеалёгію (сынтакс) і ў навуковую тэрміналёгію розных дысцыплін, датычных Акадэміі. Адкінuta систэматычнае прахаджэнне беларускага правапісу, прымаючы пад увагу неабходнасць падвысіць веды студэнцтва па мове ў галінах больш спэцыяльных.

На II-ім курсе сёлета 8 гадаін для ўсіх факультетаў, чытающа лекцыі па новай літаратуры (пэрыяд пасля Кастрычніка), што-ж датычыцца беларускай навуковай мовы, то, дзякуючи немажлівасці групавога вывучэння па прычыне вялікай колькасці студэнтаў на занятках, прыходзіцца грунтавацца галоўным чынам на заўвагах выкладчыка.

Абсталаўванье габінэту дужа простае: некалькі сталоў, столачкаў, шафа ды яшчэ дошка пісаць.

Партрэты, карты і карткі, якія нарэшце ўдалосць асадзіць у рамы, надаюць габінэту крыху прытульнасці. Думаем у бягучым годзе маставіці бок абсталаўвання павялічыць, запрасіўши да ўдзелу студэнцтва.

Кніжная маемасць дзеліцца на падручнікі, мастацкую літаратуру, часопісі, навуковую літаратуру (беларуск. расійскую ды інш.) і сялянскую бібліятэку, (беларуск. і рас.) пад пераклады. Падручнікаў мала, асабліва дрэнна стаіць справа з выпускамі навуковае тэрміналёгіі, іх у габінэце ня больш як па два-тры экзэмпляры, а ў фундамэнтальнай бібліятэцы і ў чытальні альбо няма, альбо няпоўныя камплекты, габінэт нават пазычаў падручнікі ў чытальню. Прычынай таму ранейшая неўпрадаванасць адносін між бібліятэкай і габінэтам, бо прыходзілася ў 1925/26 годзе агулам набываць беларускія кніжкі, якіх у Сельска-Гаспадарчых Інстытутах (Менскім і Горацкім) бадай зусім ня было.

Катэдра беларусазнаўства, апрача лекцый і заняткаў, вядзе стылістычную рэдакцыю беларускай часткі „Запісак Акадэміі“, дапамагае розным тэрміналягічным камісіям Акадэміі, дапамагае курсам па падрыхтоўцы навуковых працаўнікоў да выкладання пабеларуску, дae ад сябе настаўнікаў для гэтых курсаў, разглядае дыплёмныя працы, пісаныя пабеларуску і г. д., апрача таго прадстаўнікі катэдры прымаюць удзел у самых рознастайных гурткох і організацыях Акадэміі (Аршанская філія аба'яднання пісьменнікаў „Маладняк“, гурток беларускага культуры, харавы гурток і г. д. і г. д.).

Катэдра перагружана працаю.

Як дасягненне зазначым рост студэнцкіх ведаў па беларусазнаўству за апошнія два гады, што відаць кожны раз з адпаведнага падвышэння праграмы.

Наладжванье вечарын, дакладаў на актуальныя пытаныні сучаснай беларускай эканомікі і культуры па-за межамі катэдры беларусазнаўства, пры ўдзеле іншых катэдр, альбо пры ўдзеле запрошаных наездам асоб, (грамадзкіх дзеячоў, беларускіх літаратарап і г. д.) — адзін з найбольш правільных шляхоў пашырыць у масах беларускія веды.

Дацэнт Ю. Гаўрук.

Катэдра геалёгі і мінэралёгі ў 1925-27 г.г.

Катэдра аблугаўвае ўсе чатыры асноўных факультэты Акадэміі. Чытаемы курс *геалёгі* (4 тыдн. гадзіны у васенным трымэстры для студэнтаў II-га курсу аграфаку, лясфаку і мэлфаку і 3 тыдн. гадзіны—для земфаку) ахопліваюць асноўныя веды па крышталляграфіі, мінэралёгіі і пэтраграфіі, усю дынамічную і, больш скарочана, гістарычную геалёгію. Курс канчаецца звязанным нарысам геалёгіі Беларусі з вытлумачэннем яе тыповых краявідаў, апісаньнем яе карысных выкапняў і яе грунтавых і артэзіанскіх вод. Даведванье лекцыі выключна высокое. Зімовая практика (2 гадзіны) састаіць, галоўным чынам, у лябараторнай прапрацоўцы крышталляграфічнага, мінэралагічнага і пэтраграфічнага матар'ялаў; затым у сэмінарскай прапрацоўцы геалягічнага матар'ялу. Даведванье заняткаў студэнтамі—нармальнае. Летняя практика—3 дні мае ўжо чиста геалагічныя характеристы: экспкурсіі, азнаямленыне з прыёмамі геалягічнага даследванья мясцовасці, апісаньне абгаленняў, профіляванье, вывучэнне умоў залягання грунтавых вод і інш.

Для студэнтаў—мэліаратарапі Ш-га курсу вядзеца асобны курс *гідрагеалёгіі* (2 гадзіны тэорыі і 2 гадз. практикі ў веснавым трымэстры) з асобнай летняй практикай.

Абсталяванье катэдры (на агульную суму 5134 р. 29 к.) складаеца з маёмысці быўшага Горацкага і Менскага С.-Г. Інстытутаў. Катэдра мае ўсяго 3 пакоі. У адным з іх змяшчаецца (заўсёды ў дзень адчынены) мінэралёга-пэтраграфічны музэй, у другім праводзяцца вучэбныя заняткі студэнтаў, трэці служыць прэпараціўнай і складм.

Закладзен пачатак невялікай гідрагеалягічнай лябараторыі і геаля-



Габінат геалёгі і мінэралёгіі

гічнай бібліятэчы, якая састаіць з падручнай літаратуры, неабходнай для бесперарыўнага карыстаньня.

На жаль цемра памяшканыя такава, што не дае ніякай магчымасці разгарнуць геалігічны музэй з яго трима адзначанымі аддзеламі: фізычнай геалёгіі, гідрагеалёгіі і геалёгіі Беларусі. Між тым матар'ял для гэтага музэю, столькі неабходнага ў працэсе выкладаньня, так ці інакш, маецца, але ён ляжыць запакованым у скрынках, заграмаджаючых калідор Акадэміі. Між іншым, у гэтых скрынках ляжыць пад спудам і некаторыя калекцыі яшчэ Горы-Горацкага Земляробскага Інстытуту. Вось гэты матар'ял ляжыць не скарыстованым, бо яго нейдзе нават разбараць. Паstryрэннне памяшканыя габінэту дало-бы магчымасць шырэй разгарнуць як толькі вучэбную, але і дасъледчую працу катэдры. Да іншых пажаданьняў катэдры адносіцца і лепшая пастаноўка летніх практикі. Так, пажадана правядзенне хоць-бы двухтыдневых экспкурсый (напр. у Дрыбінскім раён), бо бліжэйшыя ваколіцы Акадэміі вельмі бедны аграгаленіямі і мала цікавы ў фізыка-геалігічным стасунку. Арганізацыя падобных экспкурсый патрабуе невялікія дадатковыя асыгнаваньні.

Акрамя вучэбной, пэрсанал катэдры вядзе і дасъледчую працу, прыймая, перш за ёсё, удзел у экспедыцыі і дасъледваньні геалігічнае будовы Беларусі.

Уваходзячы ў інтарэсы мясцовага сялянства, катэдра ахвотна адгукавацца на запытаньні сялян і вытварае выведы на ваду—у мэтах пасялковага і хутарскога водазабесьпячэння.

У першы год існаваньня Акадэміі штат катэдры састаяў з прафэсара, дадзента, асистэнта, навукова-тэхнічнага і дасъледчага працаўнікоў. Зараз-жа ў штаце маецца толькі прафэсар і асистэнт.

Загадчык катэдрай геалёгіі праф. Ф. Люнгэрсгаўзэн.

Катэдра агульной заатэхніі.

Катэдра агульной заатэхніі мае дапаможныя установы—лябараторию і габінэт, агульны з прыватнай заатэхніяй. Габінэт служыць выключна для вучэбной працы, а лябараторыя — як для вучэбной, так і для дасъледчай. Лябараторыя мае адзін вялікі пакой і досыць абсталявана для простай працы па аналізу кармоў і прадуктаў жывёльнага роду. Лябараторыя прадстаўляе сабою установу зусім новую, арганізаваную толькі з студзеня 1925 г.

Габінэт досыць ёмісты і быў-бы зусім здавальняючым, калі-б ён належыў толькі аднай катэдры, а не дэзвію. Апошнія важна таму, што пры назу́нсьці двух загадчыкаў, там заўсёды поўнае бязладзьдзе і габінэт прадстаўляе сабою бязсистэмнае разъмяшчэнне вучэбных прадметаў, пакрытых пылам.

Заняткі са студэнтамі ў апошні час досыць наладжаны і вядуцца здавальняюча. На жаль нельга тое-ж самае сказаць адносна спробнадасъледчай працы. Лябараторыя і лябараторнае абсталяванье для такой працы выстарчальны. Да апошняга часу быў выстарчальны і штат. Але дасъледчую працу ўсё-ж такі нельга было весьці, з прычыны няпрыстасаванасці для яе Акадэмічнай фэрмы. Пастаноўка заатэхнічных досыледаў патрабуе затрат кармоў і працоўнай сілы, у чым фэрма не зацікаўлены, для катэдры-ж яны не па сілах. З гэтае прычыны пастаноўка досыледаў была немагчыма. Адзіны досылед зімовага кармлення быў праве-



Габінэт агульной заатэхні

двен супрацоўнікам катэдры В. О. Гурэвічам на конскім маладняку. С. І. Журык правёў досьледы папаснага кармлення кароў. З прычыны немагчымасці дасьледчых працаў на фэрме, катэдра вяла дасьледчую працу толькі ў лябараторыі па хэмічнаму аналізу тыпічных для Беларусі сартоў жмакаў (праца С. І. Журыка) і па аналізу расыліны Aloides strotiotes (праца Н. Н. Пелехава).

Досыць вялікая праца была выканана катэдрай па распрацоўцы статыстычным і варыяцыйна-статыстычным мэтадам удойных журналу і завадзкіх запісаў фэрмы, што маюцца ў яе больш чым за 40 гадоў. (работы т.т. Журыка, Тавілдаравай, Сывіршчэўскага і Пухоўскага). Такога-жжахарактару і праца т. Пелехава па матар'ялах вайскова-конскіх перапісаў аб сялянскім каняводзтве БССР, а таксама і працы студэнтаў Аарон—аб гарадзкім каняводзтве БССР, і Шыфрыной—аб каняводзтве Смаленскай губ. У выніку вывучэчыня архіва Горы-Горацкага Земляробскага Інстытуту, катэдрай былі выкананы дэльце работы, верней гісторычнага, чым заатэхнічнага характару (па гісторыі дасьледчае справы ў Расіі і па гісторыі сялянства Горацкага раёну,—абедзельце работы Н.Н. Пехава). У сучасны момант на аснове гэтага матар'ялу рыхтуецца да друку праца па мэрыносаваму аўчарству (электаральнаму; матар'ял па конскаму заводу і нязвычайна каштоўны матар'ял па мэтыснаму аўчарству (мясашэрстнаму) таксама апрадаўваецца катэдрай. Катэдра (т. т. Пелахаў, Гурэвіч і Тавілдарова) прыймалі ўдзел у абсьледваныні каняводзтва Горацкага раёну па заданню і на сродкі Наркамзему БССР. Таксама работы вяліся на сродкі Навуковага Таварыства па вывучэнню Беларусі (сэкцыі Інбелкульту). За час існаванья Акадэміі катэдрай надрукованы наступныя работы:

- 1) „Ізменение состава молока коров под влиянием перехода коров на пастбище и дачи из солей Са“. (Праца Н. Н. Пелехава па досьледу пастаўленаму ім у ВМХІ г., надрукованая ў I томе Запісак Бел. Акадэміі С. Г.).
- 2) „Летніе ўтрыманьне мясцовых беларускіх кароў на сеяных травах“, (праца С. І. Журыка, надрукавана ў II-м томе, „Праца Навуковага Таварыства па вывучэнню Беларусі“).
- 3) „Да пытаньня аб ульце ўздошту на малочную працукцыйнасць і жызңую вазу ў кароў“, (праца А. Пухоўскага, надрукавана ў Запісках Белар. Акадэміі С. Г., т. III).
- 4) „Аб ульце на лактацыю прадойнасці, сухастою, выкідыша і часу першага ачёлу“ (В. Сьвіршчэўскі, там-жа).
- 5) „О вільчині случкі па лактацыю“, (Т. Талвідаровай там-жа).
- 6) „Аналіз прадукцыйнасці малочнай жывёлагадоўкі фермы б. Горадзішча Гомельскага Гаспадарчага Інстытуту“ (С. І. Журык, Запіскі Бел. Акадэміі С. Г. Вып. I).
- 7) „К истории опыта о с.-х. дела в России“ (Н. Пелехаў. Запіскі Бел. Акадэміі С. Г., т. III).
- 8) „К вопросу о весе новорожденных телят“ (Т. Тавілдарава, Запіскі Бел. Акадэміі С. Г., т. IV).
- 9) „Сямянское конязодѣтва б. Магілеўскай, Менскай, Віцебскай губэрній за час 1838—1912 гг.“ (Н. Пелехаў, „Праца Навуковага Т-ва“, т. II-i).
- 10) Надрукавана, але пакуль што яшчэ ня вышла ў съвет праца Пелехава. „О состоянии крестьянства Горецкого района в половине прошлого столетия“.

Вынікі працы катэдры маглі-б быць большымі, калі-бы лябараторыя катэдры і ферма былі лепей абсталяваны.


Прафэсар Н. Пелехаў.

Катэдра глебазнаўства

У склад навуковых працаўнікоў у 1925-27 г. уваходзілі загадчык—прафэсар Афанасьеў, асыстэнты Мядзведзеў і Рагавы, навуковыя супрацоўнікі—Кучынскі (лябарант) і Пашин (тэхн. працаўнік).

Вучэбна-навуковыя установы катэдры: габінет для практычных заняткаў студэнтаў, глебавы музэй і лябараторыя. Дзякуючы дасьледчай працы, як на тэрыторыі Беларусі і СССР, так і загранічных камандыроўках апошніх гадоў, глебавы музэй значна пашырыў свае калекцыі глеб і пакрыўных парод. Да асноўных маналітаў глебавых зон СССР і глеб Беларусі дабавіліся ўзоры заходніх краіны СССР., Курской губ. Нямеччыны, Чэха-Славакіі і паўночнай Амерыкі. Таксама прыкметна павялічыліся дэмансстрацыйна-лекцыйныя падмогі: глебавыя і геалягічныя карты, малюнкі і профілі глеб і пакрыўных парод (у фарбах з натуры). У апошнім выпадку катэдра многім абавязана мастацкім работам сваіх супрацоўнікаў Пашина, Цімафеева і Шараваравай.

Лябараторыя глебазнаўства была наінова арганізавана пры катэдры з 1925 г. За апошні год набыт рад прадметаў, неабходных для абсталявання прыладамі і рэактывамі з за граніцы, і зараз лябараторыя можа выкананць многія асноўныя і спэцыяльныя аналізы глеб. Сродкі на абсталяванье лябараторыі былі атрыманыя як спэцыяльнымі асыгнаваныніямі



Габінэт глебазнаўства

Акадэміі, так і дзякуючы адлічэнням на карысць лябараторыі ад экспэдыцыйныай працы катэдры.

Сваёй арганізацыяй і абсталіваньнем лябараторыя вельмі абавязана інцыятыве і працы Кучынскага

Пасъля спробы цыклавога мэтаду (1925 г.) вучэбныя заняткі вядуцца больш мэтазгодна і стала і складаюцца з лекцый, сэмінарый, практычных заняткаў па групах у габінэце і ў полі. Даведваньне сэмінарый і практычных заняткаў студэнтамі даходзіць да 90 і 100%, лекцый спачатку году — да 80-100%, к канцу году падае да 60-70%. Галоўнай перашкодай ў вывучэнні ведаў і навыкаў у студэнтаў з'яўляецца (на 70-80%) невыстарчальная падрыхтованасць (сярэдній школай).

Дасъледчая праца катэдры састаіць з двух катэгорый: палявой экспэдыцыйнай і камаральнай-лябараторнай, работа абодвух тыпаў з кожным годам пашыраецца і паглыбляецца.

Так, за апошнія гады зроблена глебавая с'ёмка ў З-х вяршковым маштабе і складзены глебавыя карты па Беларусі па заданнях Інстытуту Беларускага Культуры акругаў: Аршанскае, Барысаўскае і Мазырскае (для апошніх карт складаецца зараз), для большасці дасъледчых лясных гаспадарак і лясных устаноў зроблены дэталёвыя глебавыя пляны і карты.

Па традыцыях апошніх гадоў катэдра вяла і канчае глебава-географічныя работы ў суседніх — Бранскай і Курскай губэрніях.

У сувязі з праведзенымі дасъледваньнямі, усімі супрацоўнікамі апублікован рад артыкулаў у выданнях Беларусі, Саюзу і за граніцы, а таксама зроблен рад навуковых дакладаў у навуковых таварыствах Беларускай Акадэміі, у Менску (І. Б. К.), у Маскве, Ленінградзе і ў Вашынгтоне

(з'езды глебаведаў). Сваімі работамі катэдра ўдзельнічала, ў сельска-гаспадарчых і глебавых выстаўках (Горкі, Ворша, Менск, Масква, Леніград, Амэрыка).

У палявых і лябараторных дасьледваньнях прыймалі ўдзел як ста-лыя супрацоўнікі, так і часова запрошаныя; з апошніх працаўалі студэнты і скончышыя Акадэмію: Бондыраў, Газунова, Дранжэўскі, Лаўрэнцьев, Лахтуроў, Маераў, Новікаў, Сырых, Сачкоў, Разаноў, Шэвэляў, Шара-варава, Янушэвіч, а таксама выкладчык Ціміразеўскай Акадэміі Чыжэўскі.

Камаральна-лябараторная праца выяўлялася ў картаграфічнай і лябараторнай апрацоўцы глебавых матар'ялаў і распрапоўцы спэцыяльных тэм, з якіх віднае месца займала вывучэнне фізычных і рэакцыйных ($P-n$) уласцівасцяў глеб, і таксама вывучэнне „паглынальнага комплексу глеб“.

Шырокія і адказныя даручэнні катэдры з боку Інстытуту Беларускай Культуры і с.-г. устаноў для далейшага дасьледвання глебаў Беларусі, а таксама агульныя імкненныя да падняцця вытворчых сіл зямлі, ня-ухільна і настойліва пабуджаюць катэдру глебазнанія да замацавання і павялічэння свайго сталага штату супрацоўнікаў, а не да скарачэння, а ў той-же час зразумела і насьпешаша патрэбнасць у пашырэнні памя-шканняў і пытаньні даабсталявання.

Праф. Я. Афанасьев.

Катэдра сельска-гаспадарчых мэліарацый

Катэдра сельска-гаспадарчых мэліарацый арганізавана ў 1925 годзе, г. зн. пры заснаванні Акадэміі. Да таго часу, да злучэння Горацкага Інстытуту з Менскім Інстытутам Сельская і Лясное Гаспадаркі, большасць прадметаў гэтага катэдры была разъмяркована паміж дэвюома та-тэдрамі: 1) Асушэння і 2) Абваднення і арашэння.

Абедзьвы названыя катэдры да іх аб'яднання, таксама і катэдра аб'яднаная, уваходзячы ў склад мэліарацыйнага факультету, заўёсды абслугоўвалі ня толькі яго, але і іншыя факультеты, а ўласцьне: спачатку агранамічны і лясны, далей у 1926—27 вучэбным годзе — землябудаўнічы і лясны.

Зразумела, што найбольшая колькасць гадзін прыходзіцца на вы-кладанне прадметаў мэліарацыйнага факультету.

У мінулым годзе да катэдры с.-г. мэліарацый адносіліся наступныя прадметы: 1) Асушэнне, 2) Абвадненне і арашэнне 3) Гідратэхнічныя пабудовы, 4) Праектаванне па спэцыяльнасці і 5) Агульны курс с.-г. мэліарацый для студэнтаў землябудаўнічага факультету.

У гэтым-же 1927—28 вучэбным годзе да той-же катэдры далучаны дадаткова: 1) Сывіравая справа, 2) Мэліарацыя лесу (курс асушэння для студэнтаў Лясфаку і 3) Арганізація работ і тэхнічная справа здачнасць. Усяго значыцца 8 прадметаў.

Можна думасць, што ў бліжэйшыя гады колькасць прадметаў гэтай катэдры яшчэ павялічыцца ў сувязі з адчыненнем з гэтага году пры мэліарацыйным факультэце культуртэхнічнага аддзялення.

Штат катэдры ў гэтым годзе складаюць: прафэсар — загадчык ка-тэдрай, 2) прафэсар (па асушэнню балот), 3) дацэнт і 4) асистэнт. Апошні адначасна працуе і па катэдры сельска-гаспадарчых мэліарацый-ных вышуканняў;

Трэба зазначыць, што вучэбны плян і само выкладаньне названымі катэдрамі ажыцьцяўляюцца на аснове магчыма-поўнай пераемнасці і ўвязкі праграм.

Студэнты, праслухаўшыя на III курсе мэлфаку тэарытычны курс „Вышуканняў“ і выканані летам вучэбна-практычныя заняткі па праграме і ў умовах вытворнай практикі (работа пераважна ў мэліарац. таварыствах), прыступаюць да слуханьня лекцый пры катэдры с.-г. мэліарацый ужо атрымаўшы для гэтага належную падрыхтоўку.

Надаваючы практичным заняткам вялікае значэнне, катэдра прыймае ўсе меры к таму, каб студэнты, выконваючы камаральныя практичныя заняткі зімою, адначасна з слуханьнем лекцый, па магчымасці ка-рысталіся-бы летам і вытворнай практикай. У гэтым напрамку сустракаецца неабходная дапамога і падтрыманье з боку наркамзemu БССР, што дапамагае памыснаму вырашэнню гэтага пытаньня.

Штогодна ў граніцах магчымага, з той-жэ мэтай,—азнаймленыня студэнтаў на мясцох з вытворчасцю, праводзяцца экспкурсы, як у Беларусі, так і за яе граніцамі пад кірауніцтвам навуковых працаўнікоў.

Такая пастаноўка заняткаў, як паказалі мінулыя гады, памысна адбіваецца на вывучэнні студэнтамі выкладаемых ім предметаў.

Пераходзячы да пытаньня аб абсталіваньні габінэту, можна зазначыць, што пры габінэце с.-г. мэліарацый маецца досьць значная колькасць мадэляў (якіх, праўда, часткова трэба адновіць і дапоўніць) і насыщенных рысункаў розных гідратэхнічных пабудоваў, плякатаў дыяграм і г. д.

Маецца для дэманстрацый студэнтам набор розных прыладаў, што ўжываюцца пры мэліарацыйных работах, і бібліятэчка.



Габінэт с. г. мэліарацый

Вельмі прыметна адчуваецца адсутнасць гідралябараторыі, надта неабходнай для навукова-дасьледчай працы. Арганізацыя яе пажадана на працягу бліжэшага часу, таксама пажадана хутчэйшае ажыццяўленыне складзенага катэдрай праекту арашэння невялікага вучастку съякаючай вадой. У сучасны момант дасьледчая праца згрупавана, галоўным чынам, на маючымся пры Акадэміі дасьледча-асушальным вучастку.

Тут пад кірауніцтвам прафэсарапу А. Д. Дубаха і Р. П. Спаро вядуша асистэнтам Пісарковым, Х. А. нагляданыні і дасьледваныні на наступныя тэмы:

- 1) Вызначэнне ўзроўню грунтовай вады паміж асушальнымі каналамі,
- 2) Адклад торфу, 3) Дэфармацыя канав, 4) Сток з каналізаванага балота,
- 5) Уплыў асушэння і забалачвання на расыліннасць і 6) Закладанье пакатаў асушальных канав.

Праф. В. Далініна-Іванскі.

Навуковыя працаўнікі катэдры с.-г. мэліарацыі з часу пачатку іх працы пры Горацкім с.-г. Інстытуце альбо Акадэміі выканалі ніжэйна-ступныя працы, выданныя альбо падрыхтованыя да друку.

1. Проф. Дубах.

1. Паасобныя выпускі:

„Математика в мелиорации“. 1925 г., стар. 102.

„Жизнь реки“. 1925 г. стар. 200 (?).

„Осушение болот открытыми каналами“ (сост. Дубах и Спарро) 1926 г. выданье 3-е, стар. 368.

„Пути к уточнению проектирования осушительных работ“ 1927 г., стар. 52.

Пераклад книгі Шпётле „Осушение почвы подземным дренажем“ з дапаўненнямі. 1926 г., выд. 3-е, стар. 100.

Друкуюцца: „Сельско-хозяйственная мелиорация“ каля 300 стар.

2. Артыкулы.

„Проблемы регулирования водного режима в Полесье“. стар. 14.

Мат. Зап. Оп. Мэл. Орган. за 1922 г.

„О расчетной норме стока для осушительных каналов“ стар. 12.

Мат. Зап. Оп. Мэл. Орган. за 1924 г.

„О линии грунтовых вод при осушении торфяного болота“ стар. 19 Там-жа.

„Математическая характеристика продольного профиля рек“. Запіскі Горацк. С. Г. Ін-ту.

„История и состояние первого дренажа в России“. Зап. Горацк. Ін-ту.

„Изменение профиля осушительных каналов с течением времени“. Стар. 9. Вып. 1-ы нав.-дасъл. работ Упраўмэліозему. 1925 г.

„Нарастание мха и торфа на балотах“. Стар. 40. Там-жа.

„Мелиоративные исследования и связь их с естественно-историческими и экономическими исследованиями“. Стар. 7. Сельская и Лясная Гаспадарка. 1927 г.

„Математическое выражение давления торфа“. „Ізв. Научн.-Эксперим. Ін-та“ 1924 г. і рад дробных артыкулаў ў пэрыядычным друку.

Проф. Р. П. Спаро.

1. „Возникновение и деятельность Запомо“. 1922 г. вып. I. Запомо.
2. „О болотной опытной станции в Горецкой лесной даче“.

3. „Мелиоративные изыскания“ (курс напісан у Горках).
4. „Введение в мелиорацию“ 1922 г.
5. „Летние практические занятия студентов мелиоративного отделения Горецкого с.-х. Института. Запіскі Інстытуту“. 1924 г.
6. „Наблюдения над понижением уровня весенних вод в западинах“. Мат. Запомо вып. II. 1923 г.
7. „Влияние заболачивания и осушения на растительность“. Навукова-мэліарацыйны Інстытут. 1925 г.


Праф. В. В. Далініна-Іванскі.

(спачатку працы ў Акадэміі г. зн. з лістапада 1926 г.)

Падрыхтована да друку другая частка практычнага дапаможніка па ссывідравій справе (у дадатак выданнаму дэяр. выдавецтвам падручніку „Ручное штанговое бурение“) і скончаны працы, пачатыя у мінулыя гады; 2) „Опыт определения стока весенних вод с малых водосбораў“ (друкунца Цэнтральны Дасьледча Мэліарацыйнай Арганізацыі) і 3) „Водоснабжение селений Тульской губернии“ (Выдана паасобнай кніжкай Тульскім губплянам, 90 стар.

Асыстэнт Х. А. Пісаркоў.

- 1) „Наблюдения над водным режимом западин“. Вып. III. Запомо.
- 2) Рост балота і уплыў забалаочванья на прырост хвоі (падрыхтован да друку).



Габінэт фізыкі

Катэдра неарганічнай хэмії.

У мінулым годзе катэдра неарганічнай хэміі аблугаўала ўсё факультеты Акадэміі. Вучэбна-навуковы пэрсанал пры катэдры састаяў: з аднаго прафесара, 2-х дацэнтаў, аднаго лябаранта і аднаго навукова-дасьледчага супрацоўніка.

Вучэбныя заняткі са студэнтамі мелі пераважна актыўныя характеристар, а ўласне: сэмінары і практика ў лябараторыі.

У сэмінарях прапрацоўваўся і паглыблялся той матар'ял, што студэнты атрымлівалі на лекцыях.

На практичных занятках студэнты прыучаліся самастойна ставіць досьледы і рабіць належныя вывады. Такая систэма выкладання дала вельмі добрыя вынікі, бо лік студэнтаў, на сдаўшых сваечасава заліку менш 5%,

Абсталяванье і забесьпячэнье катэдры вучэбна-дапаможнымі матар'яламі было парадынальна здавальняючым; што да абсталявання для навукова-дасьледчай працы, то яно было дужа нездавальняючым. Гэта, напэўна, тлумачыцца тэй акаўнічнасцю, што на катэдры па агульна-адукацыйных дысцыплінах не адпушчалася ніякіх сродкаў. Аднак, на гэдзячы на такое становішча, навукова дасьледчая праца па магчымасці, ўсё-ж такі вялася катэдрай і за мінулы год былі скончаны і надрукованы ў запісках Акадэміі наступныя дасьледаванні: Красікаў і Кораткаў — „Влияние минеральных веществ на выход кислых продуктов при сухой перегонке дерева“, Красікаў і Каржанеўскі — „Гидролиз крахмала дестиллированной водой под давлением“ Красікаў і Іваноў — „О растворимости солей в насыщенных растворах других солей иного состава“ Красікаў і Ліцага — „К вопросу об очистке воды коагуляцией.“

У заключэнні гэтага кароткага агляду дзейнасці катэдры неарганічнай хэміі я хацеў-бы выказаць адзінае пажаданне на будучыну — гэта водпуск хоць бы невялікіх сродкаў на навукова-дасьледчую працу.

Праф. І. Красікаў.

Катэдра аналітычнай хэміі

Лябараторыя аналітычнай хэміі мае наступныя памяшканні: а) адзін студэнцкі пакой для студэнцкай працы па якаснаму хэмічнаму аналізу, у якім зьмяшчаецца 50 рабочых месц, пры магчымасці павялічэння ліку працуючых да 100 чалавек дзякуючы таму, што ўнутраныя памяшканні ў рабочых шафах падзелены скразнай адгародкай на 2 аддзяленні; у такіх умовах і магчыма прапусціць праз лябараторию якаснага аналізу каля 100 чалавек у адзін трывалост; б) аднаго пакою ўдвойчы меншага, прыстасованага для вядзення заняткаў па колькаснаму аналізу з 25-ю рабочымі месцамі і на тэй-же падставе, у ім могуць адначасна працаваць 50 чалавек. Для ўсяго пэдагагічнага пэрсаналу маецца адзін невялікі пакой, у якім вытвораюцца калёквіумы са студэнтамі, а таксама выдача і прыём работ і інвэнтару.

Мэблій, хэмічныя пасудзінай, рэактывамі і прыладамі для вучэбных мэт ў гэты час лябараторыя можа лічыцца зусім забясьпечанай.


Мэтад выкладання — лябараторна-сэмінарскага характеристару: акрамя

агульных гутарак са ўсёй групою, што працуе ў гэты момант, зъяртаецца асаблівая ўвага на дэталёвыя калёквіумы з кожным з студэнтаў асоба перад дапушчэннем яго да практичнай распрацоўкі кожнага больш альбо менш буйнага аддзелу курсу, робяцца тлумачэныні на месцах у час вытворэння працы па першаму зваротку ў цяжкіх выпадках у студэнтаў, вытлумачваюцца памылкі, дапушчаныя студэнтамі, і пры сдачы імі адказнай працы. Пры такой пастаноўцы справы лёгка падлічаецца запас ведаў і спрэктыванасці практиканта і зъяўляецца магчымым сваечасова прыйсьці яму на дапамогу. Пры ўсём гэтым вялікая увага зъяртаецца і на самастойную працправоўку кожным з студэнтаў тэарычных асноў аналізу, у чым можна пераконацца ў час гутарак і калёквіумаў. Акрамя ўсяго гэтага, пры заліках па курсу вытворэння асобная агульная праверка ведаў і спрэктыванасці па зацьверджанай праграме.

У падмогу працуючым па колькаснаму аналізу, а таксама для большага ўпрадавання вытворэння працы, большай акуратнасці запісаў цифровых рэзультатаў, а адначасна і кантролю над ходам працы, выдан у 1926 годзе і раздаецца студэнтам „дзеньнік“.

Дзеля лепшага прыстасавання сучасных памяшканьняў да лябараторных патрэб (калі німа магчымасці ў сучасны момант пабудаваць асобны спэцыяльна-лябараторны будынак), неабходна пашырыць і пабудаваць адпавядуючую мэце выцяжную сістэму труб і вэнтыляцыю. Замест старынага газалінавага апарату, 40 гадовай даўнасці і які адмаўляецца ад работы пабудаваць газавы завод, праект якога ўжо маецца ў распрадажэнні Акадэміі, які бы мог аблігуюваць усе іншыя лябараторы і габінеты, ці ў надзвычайнім выпадку пабудаваць вялікі газавы апарат.

Праф. Колакалаў.



Лябараторы аналітычнай хеміі

Катэдра агранамічнай і арганічнай хэміі

Пры катэдры агранамічнай і арганічнай хэміі вядзецца як вучэбная, так і дасьледчая праца.

Вучэбная праца катэдры заключаецца ў аблугуўянні студэнтаў III-го курсу расылінаводнай і жывёлаводнай сэкцыяў аграфаку па предмету агранамічнай хэміі і студэнтаў II-га курсу ўсіх сэкций аграфаку і лясфаку па предмету арганічнай хэміі.

Па агранамічнай хэміі чытаецца тэарытычны курс у аб'ёме дзяржавных гадзін лекцый і праводзяцца групавыя заняткі ў аб'ёме чатырох гадзін, якія састаіць з практичных лябараторных заняткаў і групавай прапрацоўкі тэорыі.

Па арганічнай хэміі таксама чытаецца тэарытычны курс у аб'ёме дзяржавных гадзін лекцый і праводзяцца групавыя заняткі, якія састаіць з практичных заняткаў лябараторнага характару і групавай прапрацоўкі тэорыі.

Дасьледчая праца катэдрай вялася ў кантакце з аграхэмічным аддзелам Горацкай с.-г. дасьледчай станцыі і Навуковым Таварыствам па Вывучэнню Беларусі. Вывучаліся, галоўным чынам, наступныя пытанні: Даеяньне вапнавых угнаенняў на падзолістых глебах Беларусі—працэсы ўзаемадзеяньня з глебай, уплыў на разьвіццё важнейшых культурных расылін і на хэмічны склад апошніх.

Дзеяньне фасфарыта (у прыватнасці беларускіх фасфарытаў) на падзолістой глебе—уплыў фасфарыта на ўтрыманьне прыступнай расылін фосфарнай кісьліны ў глебе, на разьвіццё культурных расылін і на хэмічны склад апошніх.

Угнойнае дзеяньне розных беларускіх торфаў пры розных умовах, у прыватнасці пры сумесным унісаньні ў глебу з вапнай і з фасфаритам, а таксама ўплыў угнаення глебы торфам на разьвіццё і хэмічны склад розных культурных расылін.

Паглынальны глебавы комплекс падзолістых глебаў Беларусі.

Біяхэмічныя працэсы падзолістых глеб

Пажыўны рэжым падзолістых глеб.

Хэмічны склад важнейшых культурных расылін, культивуемых у Беларусі.

Мэтады вызначэння фосфарнай кісьліны.

У сувязі з вывучэннем пералічаных пытанняў, з часу арганізацыі Акадэміі надрукована і прынята да друку 12 прац, выполненных у лябараторыі катэдры. Акрамя таго рад прац знаходзіцца ў стадыі апрацоўкі атрыманых дадзеных.

Пры катэдры маецца хэмічная лябараторыя з асобнымі памяшканьямі для: а) дасьледчых і дыплёмных работ, б) для студэнцага практикума на 20 чалавек і с) кісьліннай. Маецца газавы аппарат і перагонны куб супольны з іншымі катэдрамі. Абсталяванье катэдры з часу арганізацыі Акадэміі значна напоўнілася—на 8000 рублёў. Агульны кошт інвентару лябараторыі к гэтаму часу роўн 9000 рублём. Кошт розных матар'ялаў акрамя таго роўн 2400 рублём.

Акрамя таго катэдра мае супольны з катэдрамі прыватнага земляробства і сэлекцыі вэгетацыйны домік, у якім карыстаецца часткаю памяшкання на 350 судзін.

Для вядзення дасьледчай працы ў палярной абстаноўцы, катэдра карыстаецца сумесна з аграхэмічным аддзелам дасьледчай станцыі двума

невялікім палявым вучасткамі ў $1/6$ гектара на Стэбутаўскім дасъледчым полі і ў $2/3$ гектара на Іваноўскім дасъледчым полі.

Пэрсанал катэдры ў сучасны момант састаіць з аднаго прафэсара—О. К. Кедрава-Зіхман, 2-х асыстэнтаў—Г. І. Пратасені і О. Э. Кедравай-Зіхман, 1-го асъпранта—Ф. П. Антоненка і 1-го лябаранта—К. Т. Стравойтава.

Загадчык катэдрай прафэсар *Кедраў-Зіхман*.

Катэдра сэлекцыі і насеннаводства

Да 1925 году, моманту адчынення Дзяржаўнай Акадэміі ў Горках, курс сэлекцыі і насеннаводства чытаўся толькі ў Горацкім С. Г. Інстытуце дырэктарам Энгельгардтаўскай с.-г. дасъледчай станцыяй К. Г. Рэнардам, які ў 1920 годзе быў і абраў прафэсарам на азначанаю катэдру.

Да гэтага часу катэдра сэлекцыі ня мела свайга габінету і спэцыяльнага абсталявання і пры пракаджэнні курсу карысталася такавым катэдры спэцыяльнага земляробства.

Толькі з 1925 году, моманту пераезду кірауніка катэдры ў Горкі, катэдра сэлекцыі атрымала памяшканье пад габінет.

Абсталяванье габінету ўпачатку 1925 году складалася амаль што выключна з самага неабходнага абмэблеванья на агульную суму ў 796 р. 10 к.

У 1925/26 бюджетным годзе была куплена лябараторнае абсталяванье на суму 252 р. 30 г. З 1926/27 бюдж. году пад габінет сэлекцыі была адведзена склепн. памяшканье і зарганіздана хэмічная лябараторыя для расылінаводных катэдр, акрамя таго быў пабудован вэгетацыйны домік для расылінаводных катэдр і быў адведзен вучастак пад калякцыйны гадавальнік. На сродкі 1926/27 г. папоўнена абсталяванье хэмічнай лябараторыі і прыступлена к арганізацыі мікраскапічнай лябараторыі для правядзеньня анатамічных і цыталягычных досьледаў.

Выкладанье тэарытычнага курсу—лекцыінае з сэмінарскай распрацоўкай некаторых пытанняў практична-сэлякцыйнага характару з складаннем справаздачы па арганізацыі насеннаводчай працы ў тым ці іншым глебава-кліматычным раёне Беларусі. Практичныя заняткі значацца ў індывідуальнай распрацоўцы наступных галін курсу: 1) знаёмыства з систэматыкай і класыфікацыяй культурных расылін; 2) знаёмыства з мэтадамі апрабацыі сартоў, 3) знаёмыства з мэтадамі вучоту колькасных азнакаў і мэтадам камбініраваных азнакаў (спосаб найменшых квадратоў), 4) знаёмыства з мэтадом апрацоўкі дадзеных пры гібрадалягычнам анлізе Fr.

Дасъледчая праца катэдры складаецца:

1) З працы па генэтыцы—генэтычнае вывучэнне дробна-расавых азнакаў культурных і дэкарацыйных расылін. міжвідавая і міжрадавая тыбырыдызация;

2) Систэматычнае вывучэнне некаторых культур ў глебава-кліматычных умовах БССР, з мэтай складання вyzначніка найбольш разпаўсюджаных сартоў (галоўным чынам для аўса, ячменю і жытва);

3) Біялягычнае вывучэнне расылін—вывучэнне біялёгіі цвіцення, яўлення выраджэння ільну, браварнай якасці ячменю і інш.;

4) Анатамічнае вывучэнне ільну

5) Распрацоўка мэтодыкі апрабацыі сартоў.


У 1927-28 годзе катэдра прыступіла к арганізацыі цыталягычнай лябараторыі.

Для больш нармальнага разъвіцьця навукова-дасьледчай працы катэдры пажадана было-б павядлічэнне водпуску сродкаў на абсталяванье і апэрацыйная выдаткі і павядлічэнне штатнага персаналу.

Надрукованыя і рукапісныя працы катэдры:

1. Рэго, Г. Р. „Обследование хлебов в районе Горецкой с.-х. опытной станции—Зап. Гор. с.-г. И-нту т. III.
2. Рэнард, К. Г. „Материалы по классификации ячменя“—Зап. Бел. Гос. Акад. с.-г. т. III.
3. Рэго, Г. Р. „Мэтад досьледваньня чыстасартовасці ячменю і аўса па зерню“—Зап. Акад., т. III.
4. Рэнард, К. Г. „Случаи иммунности льна к Melampsora lini“—Зап. Акад. т. IV.
5. Рэнард, К. Г. „Влияние отдельных приемов возделывания двухрядного ячменя на пивоваренные качества“ Зап. Акад. т. IV.
6. Рэго, Г. Р. Влияние вегетационных и агрокультурных факторов на ботанический состав популяции“—Научно-агроном. журнал 1927 г. № 3 и Зап. Акад. т. IV.
7. Рэнард, К. Г. і Рэго, Г. Р. „Краткое руководство по аборации зерновых хлебов (преимущественно для Белоруссии)“—Выд. кат. на правах рукописи.
8. Рэнард, К. Г. „Материалы по экспериментальному изучению вырождения льна“—Зап. Акад. т. V.
9. Рэго, Г. Р. „Наследование остистости озимой пшеницы“ (рукапіс).

Праф. Рэнард.



Калякцыйны гадавальнік катэдры сэлекцыі ў 1927 г.

Катэдра садоўніцтва

Катэдра садоўніцтва пачала арганізоўвацца з 1921 году. Некаторая колькасць вучэбнага інвэнтару прынята была пасля съмерці праф. М. В. Рытава. За апошнія гады габінет адрамантован: праведзен вада-правод, газ. Апроч габінету маецца склепн. памяшканье для вучэбна-дасьледчай працы па тэхнічнай перапрацоўцы садовіны, пераважна для пладова ягаднага вінаробства. Ужо 3-ці год па каштарысу на будаўніцтва маецца на увазе будынак для лябараторыі па тэхнічнай перапрацоўцы і для пладаводства. Пры адсутнасці належнага памяшканья для лябараторыі, катэдра садоўніцтва ў бліжэйшыя гады спаткае шэраг перашкод на шляху да свайго разьвіцця (што ўжо адчуваецца ў сучасную пару)

У 1927 г. катэдра атрымала каштоўны набытак з замежы: 1 мікраскоп са значным павялічэннем і 6 луп (са штацівамі) Leitz'a.

У 1926 г. набыта замежнае абсталяванье для лябараторыі вінаробства: 1 ціскач, 1 драбілка для яблык і інш.

У сувязі з тым, што ў склад катэдры ўваходзяць дапамагальныя вучэбна-дасьледчыя садова-гароднія установы агульной плошчай да 20 гектараў з пладовымі гадавальнікамі, памалягічнымі садамі, гародамі, цяпліцай, парнікамі, склепамі і г. д.—вучэбныя заняткі маюць пераважна дэмансстрацыйныя характеристы, напрамак тэарытычных заняткаў пераважна сэмінарскі. Шэраг дыяграм, малюнкаў, табліц з працы дасьледчай садовай станцыі яскрава знаёміць студэнтаў са стацыянарнымі і экспедыцыйнымі вынікамі па садоўніцтву БССР і сумежных раёнаў РСФСР і УССР.

Дасьледчая дзейнасць катэдры шчыльна ўвязана з дасьледчым аддзелам.

За некалькі гадоў маецца шэраг вынікаў па пытаннях тэхнікі дзічкагадоўлі, культуры прышчэп, па біялёгіі ўзросту, ў асаблівасці біялёгіі зацьвітання нашых плодовых парод. Дасьледваны садовыя гаспадаркі шэрага выдатных сялян дасьледчыкаў (Я. Мароза ў Лепельшчыне і А. Сіцько ў Мазыршчыне) і некаторыя садовыя раёны Мазыршчыны, Случчыны, Аршаншчыны.

Катэдра са здавальненнем адзначае, што шэраг аграномаў-садаводаў (скончыўшых Акадэмію) працуе ў БССР і па за яе межы і ў сваёй адпаведнай дзейнасці тримаюць сувязь з *alma mater*¹⁾.

Склад катэдры: асистэнт Р. С. Гуржи, асъпрант Т. А. Цімашкоў, садавод Г. К. Краўчанка. Пры удзеле працаўнікоў катэдры арганізованы працуе гуртак садаводаў (як сэкцыя аграгуртка).

Праф. М. Бурштэйн.

Катэдра анатоміі і фізыялёгіі хатніх жывёл

У 1926-27 годзе катэдру анатоміі і фізыялёгіі хатніх жывёл займаў праф. А. С. Саноцкі. Пры катэдры састаяў толькі лябарант Г. Е. Яўда-

¹⁾ Л. Калер—у Аршаншчыне; М. Конанаў і Лубоўскі—у Віцебшчыне; К. Цэхнавічар і Е. Сыцяпанаву у Меншчыне; Н. Пагарэлаў у Гомельшчыне; Кудравіцкі і Андрушеская—у Смаленшчыне; Ф. Стараўойтава—у дасы. гадавальніку Мічурына (Тамбоўск. губ.); Сыцінскі ў Уманскім тэхнікуме Сад-ва.

кімаў; асистэнта па штату не павінна быць. Частка практычнага курсу анатоміі (вучэнне аб шкілеце, мышцах і агульным акрыці цела) была даручана дацэнту па катэдры зоагігіёны і вэтэрынары I. Н. Серадзе.

Анатома-фізіялягічны габінет зъмяшчаўся ў адным толькі пакоі, плошчаю каля 14 кв. саж. Інвэнтарнай маёмасці ў габінете на 1-ае кастрычніка 1927 г. было на суму 6419 рублёў. Акрамя таго хэмічнай пасудзіны, рэактываў і іншых матар'ялаў маеща на суму каля 400 руб. Наогул абсталяванье анатома-фізіялягічнага габінету покуль што яшчэ вельмі невыстарчальна.

Выкладанье анатоміі і фізіялёгіі жывёл у справаздачным годзе вялося на 2-м, 3-м і 4-м курсах аграфаку,—на аношніх двух толькі для студэнтаў жывёлаводнай сэкцыі. На другім курсе ў веснавым трымэстры па фізіялёгіі чыталіся лекцыі па 4 гадзіны ў тыдзень; арганізація практычных заняткі па фізіялёгіі было, пры нашых умовах, ніяк немагчыма. Што да выкладанья анатоміі на 2-м курсе, то яно адбывалася на групавых практычных занятках, прычым кожная з 11 груп, па 15—16 чалавек, займалася на працягу 2-х тыдняў падрад, у сярэднім па 2 гадзіны ў дзень, усяго ў трымэстр 24 гадзіны. Заняткі студэнтаў жывёлаводнай сэкцыі 3-га і 4-га курсаў аграфаку адбываліся ў вясенним трымэстры па спэцыяльнаму курсу пад называй: „Дадатковая разъезды па анатоміі і фізіялёгіі хатніх жывёл“. Гэтыя заняткі мелі харектар сэмінарый. Складзена было 3 групы студэнтаў, па 15—16 чалавек у групе; кожная група займалася 4 гадзіны ў тыдзень.

Дасьледчая праца катэдры састаяла ў наступным.

Праф. А. С. Саноцкі пачаў досьледы для вытлумачэння пытаньня аб адносінах селяёнкі да працэсу ператраўліванья (досьледы на сабаках).

Лябарант Г. Е. Яўдакімаў скончыў вывучэнне будовы цела шпетнага ягняці, які нарадзіўся без галавы, а таксама скончыў досьледы на 9 баранах, дзеля вызначэння ўплыву недахвату і лішку родавых гармонай на рост наогул і рост шэрсыці ў прыватнасьці (дыплёмная праца).

Студэнты А. Н. Буткевіч і А. Ф. Маханькоў рабілі досьледы на трусах адносна ўплыву на арганізм, у прыватнасьці на азошцты абмену матэрыямі, пэрыядычнага кораткачасовага (1-ы двудзённага, 2-і аднадзённага) поўнага галадаванья (дыплёмная праца).

Студ. Г. Г. Ілын займаўся праверкай рэакцыі д-ра Манойлава для вызначэння роду па крыві (дыплёмная праца).

Студ. М. Ф. Антанишэнка займаўся вызначэннем абсолютнае і адноснае вагі гарманаўтвornых ворганаў ў рагатага ската ў розныя пэрыяды жыцця (дыплёмная праца).

Студэнткі М. В. Галовіна і Н. М. Ізвекова дасьледвалі дзеянье на рост лягчанных ягнят пітунтрыка „A“ (першая ўводзіла пітунтрык пад скур, другая—унутр з ядой) (дыплёмная праца).

Зараз-жа вышэйпамяняённая студэнты канчаюць (студ. Буткевіч і Маханькоў ужо скончылі) дасьледчую частку сваіх прац і змогуць распашаць апрацоўку сабраных матар'ялаў у бліжэйшы час.

У заключэнне трэба зазначыць, што неадпавядаюче памяшканьне анат.-фізіялягічнага габінету, невыстарчальнае яго абсталяванье, невыстарчальнасць адпушчаемай на расходы катэдры сумы, адсутнасць пры катэдры асистэнта, дужа перашкаджае працы катэдры анатоміі і фізіялёгіі хатн. жывёл, як у частцы выкладанья, так і дасьледчай.

Праф. А. С. Саноцкі.

Катэдра прыватнага земляробства

Асноўнаю мэтаю пры выкладаньні прыватнага земляробства з'яўляецца азнаямленыне студэнтаў з культурнымі расылінамі. Гэтае азнаямленыне ідзе ў двух напрамках: тэарытычным—знаёмства з біялёгіяй расылі і практичным—знаёмства з самымі расылінамі і з прыёмамі іх культивавання.

У мінульым годзе выкладаньне вялося пераважна сэмінарскім мэтадам, у гэтым-жа годзе пераважна—лекцыйным, пры 3-х гадовых гадзін і 2-х гадзін групавых заняткаў.

Зімовыя практичныя заняткі састаялі ў падрабязным батаніка-марфалагічным вывучэнні культурных расылін і ў вызначэнні ў іх матэрыяў, што харктарызуецца іх гаспадарчае значэнне, напр., крухмалу у бульбе (з дапамогаю шаляў Каранта). У бліжэйшай будучыне, пры пашырэнні абсталявання лябараторыі мяркуеца ўвесці вызначэнне цукру ў бураках з дапамогаю сахарометра, сухое матэрыі рэфрыктомэтрам і г. д.

Летнія заняткі ў большасці адбываюцца на Стэбутаўскім дасъледчым полі, прычым студэнты падзяляюцца на групы, якія атрымліваюць адзін клін для наглядання і апісання яго расылін. Шляхам пэрыядычных экспкурсый па полі, калякцыйным гадавальніку і дасъледчых палях Іванова, студэнты знаёмляцца з расылінамі іншых кліноў.

Дзейнасць катэдры цесна звязана з аддзеламі прыватнага расылінаводзтва Горацкай дасъледчай станцыі (у Іванове), з калякцыйным гадавальнікам на Стэбутаўскім дасъледчым полі. На першым вядзеніце вывучэнне мясцовых груп культурных расылін на шэсці севазваротах і на другім кульцівуюцца многаліковыя роды, віды і адмены с.-г. расылін, як мясцовыя, так і атрыманыя з іншых мясцовасцяў (да 40 назваў). На Стэбутаўскім полі вядуцца штогодна досъледы па апрабаванню бульбы. У гэтым годзе мелася каля 80 сартоў. Як дасъледчыя вучасткі ў Іванове, так, асабліва, калякцыйны гадавальнік даюць неабходны матар'ял для зімовых практичных заняткаў са студэнтамі.

У апошні год стала магчымым пашырыць дасъледчую працу, бо катэдра атрымала і прадаўжае атрымліваць неабходнае абсталяванне выпісвае з-за граніцы. Можна спадзявацца, што па атрыманні заказа, які паслан гэтаю восенню, катэдра атрымае абсталяванне ня менш чым на 2000 рублёў.

Акрамя тэм, што распрацоўваюцца на Іваноўскім дасъледчым полі і тэм па вывучэнню бульбы, дасъледчая праца катэдры датычылася наступных заданняў:

- 1) Форма кісьліннасці ў глебе і рост расылін.
- 2) Уплыў рэакцыі глебы на рост культурных расылін.
- 3) Скарystаньне фосфарнай кісьліны фасфарыта ў залежнасці ад рэакцыі глебы.
- 4) Скарystаньне расылінамі пажыўных матэрыяў з лубіна.
- 5) Распаўсюджванье расылінных згуртаванняў і рэакцыя глебы.
- 6) Кісьліннасць глеб Беларусі і інш.

У выніку дасъледчай працы катэдры мы маєм дзеяць работ, надрукаваных працаўнікамі катэдры.

Праф. Ключароў.

Катэдра спэцыяльной заатэхніі

Паляпшэнныі ў абсталяваньні. Катэдра спэцыяльной заатэхніі набыла за апошні час шэраг новых прадметаў абсталяваньня.

Атрыман з-за граніцы вельмі каштоўны эпідыоскоп, які дае магчымасць дэмантраваць карціны з любых малюнкаў і дыяпазытываў. Гэтая прылада была дужа неабходна, бо яе адсутнасць надта перашкаджала чытаньню курсу спэцыяльной заатэхніі, значнай часткай зъместу якога зьяўляецца вучэнье а пародах.

Далее, атрыманы з-за граніцы некалькі мікраскопаў, неабходных для працы з воўнамі, рэфрактамэтр Вольні, дзяякоучы якому з'явілася магчымасць пашырэньня практикі па малочнай справе. Зусім нядаўна атрыманы спэцыяльныя клеткі для трусоў і барана для пастаноўкі з імі досьледаў і шэраг прыладаў для правядзення заняткаў па малочнай бактэрыйлёгіі.

У бліжэйшы час чакаецца атрыманьне яшчэ шэрагу каштоўных прыладаў загранічнага абсталяваньня.

Катэдра спэцыяльной заатэхніі ня можа не адзначыць тэй акалічнасці, што забесьпячэннем прадметамі загранічнага абсталяваньня, яна, як і іншыя катэдры, напэўна, абавязна энэргічнай дзеянасці па правядзенiu загранічных заказаў загадчыка вучэбнай часткай прафэсара Ю. А. Вэйса, за пэрыяд працы якога Акадэмія наогул набыла рад каштоўных прыладаў, атрыманых з заграніцы.

У сучасны момант, дзяякоучы праўленню Акадэміі будуеща будынак для дробных лябараторных жывёлін, што дасць магчымасць пашырыць і палепшиць студэнцкую практику і дасьледчыя працы.

Вядзенне вучэбных заняткаў. Пэрсанал катэдры састаіць з загадчыка катэдры праф. Н. В. Найдзёнава, асистэнта П. Н. Пратасевіча і нарукавай супрацоўніцы А. Н. Матусковай.

У мінулым вучэбным годзе катэдра спэцыяльной заатэхніі вяла заняткі толькі са студ. сэкцыі жывёлаводства, бо дзеля неаднакратных зъмен вучэбных плянаў, студэнтам расылінаводам і эканамістым ня прыходзілася чытаць спэцыяльной заатэхніі дзеля перанясення гэтага прадмету на другі курс. Пэрсанал катэдры, аднак, быў нагружан заняткамі споўна.

Заняткі праводзіліся трывама способамі: чытка лекцый, сэмінарскія заняткі і практика, летняя і зімовая. Спроба выкладання мінулага году паказала, што найбольш прадукцыйнымі заняткамі па вывучэнню тэорыі, аказаўся заняткі сэмінарскія.

Дасьледчая дзеянасць. Дасьледчую працу катэдра спэцыяльной заатэхніі праводзіць сумесна з дасьледчай дзеянасцю аддзелу жывёлаводства Горацкай дасьледчай станцыі.

У мінулым годзе вяліся наступныя працы:

1) Дасьледваньні па папаснаму ўтрыманью ската. Праца вялася адначасна ў Іванове і ў Горках.

Сабрана значная колькасць папасных спроб травы, чым мелася на мэце ўстанавіць травастой папасных угодэздзяў у розны час пасыбы. Частка гэтых спроб к гэтаму часу ўжо падлягалі хемічным аналізам, з мэтай вызначэння складу пажыўных матэрыяў.

2) Вяліся досьледы па вырашчыванню цялят мясцовай пароды па двух схемах гадаванья. Праца праадаўжаецца.

3) Вяліся нагляданьні над разьвіццём маладняку рагатага ската ў сялянскіх гаспадарках у ўмовах існуючага гадаваньня. Нагляданьнямі

ахоплена 43 цялят у вёсках: Карапёўцы, Азаравічах, Ваўкалаках, Паршыне і Нівішчах.

4) Супрацоўніцай А. Н. Матусковай вяліся нагляданыні над разьвіцьцем цялят вучэбнае фэрмы, а таксама систэматычны дасьледваныні тлустасці ў маладэ фэрмскага статку. Ёю-жа вытварана некалькі аналізаў мясцовых кармоў.

5) Асыстэнтам П. Н. Пратасевічам вяліся аналізы кармоў і малочных прадуктаў.

6) Вытвараліся нагляданыні над разьвіцьцём авец мэтысаў мясцовых з аксфоршырдаўнамі і дасьледваныні над ростам і якасцю шэрсыц.

7) У досылдзе па адкорму сывіннай вывучаўся ўплыў кармавых мешанінаў на прырост і якасць прадуктаў адкармліваемых сывіннай.

8) Загадчыкам катэдры апрацаваны пяцігадовыя нагляданыні над разьвіцьцём маладняку ангельнскай і швіцкай парод. Работа скончана і будзе зъмешчана ў бліжэйшым выпуску запісак Акадэміі.

Пажаданыні.

1) У сувязі з павялічэннем абсталяванья катэдры і пашырэннем студэнцікіх і дасьледчых прац, памяшканье лябараторыі спэцыяльнай заатэхнікі становіцца цесным, і пажадана атрымаць дадатковае памяшканье.

2) Неабходна працягнуць далейшае набыццё прадметаў абсталяванья.

3) На працу катэдры асабліва балюча адбівалася няўстойлівасць вучэбных плянаў, парушаючы працу і ўносячы надзвычайную няпэўнасць у прахаджэнні прадметаў заатэхнікі, дзеля гэтага выказваецца пажаданыне заставіць бяз зъмен вучэбны плян, хоць-бы на некалькі бліжэйшых гадоў

Загадчык катэдрай праф. Найдзёнаў.

Катэдра статыстыкі

Арганізацыя катэдры статыстыкі пачалося з 1921 году,— з часу запрошэння прафэсара на гэту катэдру ў быўшы Горацкі С.-Г. Інстытут. Пры катэдры статыстыкі маецца габінэт; шляхам пакупкі, а таксама атрыманьня прэмій ад розных статыстычных установ пры габінэце арганіздана бібліятэка ў 1725 тамоў; памяшканье і абсталяванье габінэту разьлічана на адначасную працу группы ў 25 чалавек.

Да 1927—28 вучэбнага году катэдра статыстыкі мела акрамя прафэсара, асыстэнта і асъпіранта (навуковага супрацоўніка); з наступнага жа году катэдра абслугоўваецца адным прафэсарам. Професар па катэдры статыстыкі адначасна чытае курс эканомікі мэліарацый на мэліарацыйным факультэце.

Адначасна з вучэбнай прадай пэrsаналам катэдры статыстыкі выконваліся па даручэнні розных ворганаў БССР і РСФСР навукова-дасьледчыя працы, галоўным чынам, у галіне эканомікі мэліарацый у БССР, пачатае ў 1925 годзе і скончанае ў 1927 г. Матар'ялы 1925 году апублікованы ў выданыні Н.К.Э. БССР; матар'ялы 1926 году друкуюцца, 1927 году распрацоўваюцца. Апроч таго дасьледваныне вытваралася ў губэрнях зах. краіны РСФСР, у павоўжжы, ў раёне Волга-Дона; усяго апублікована па гэтых дасьледванынях калі 10 работ.

Скончышымі Горацкі С.-Г. Інстытут і С.-Г. Акадэмію пры катэдры статыстыкі выканана болей 10 дыплёмных работ, з якіх палова прызнана заслугоўваючай апублікаваныня.

Праф. Фралоў.

Катэдра Энцыкл. Лесавод. і Дзярж.Лясная Гаспад.

Гэта катэдра аблугаўвае 2 факультэты: мэліарацыйны і лясны. Вучэбны пэрсанал, які аблугаўвае катэдру,—адзін дацэнт.

Габінэт катэдры, хоць і існуе ўсяго толькі другі год, але мае выс-тарчальную колькасць вучэбных дапамог: дыяграм, табліц, датычных руху і стану лясное гаспадаркі СССР, у прыватнасці і лясное гаспадаркі БССР. Маюцца таксама дзеля дэманстрацый і практычных занят-каў са студэнтамі ўзоры драўніны, калекцыі насенія, зельнікаў і г. д.


У сучасны момант габінэт папаўняецца новымі табліцамі па дзяр-жаўнай лясной гаспадарцы БССР, датычных дасьледчай працы.

Характар вучэбных заняткаў—лекцыяна-сэмінарскі, а таксама правод-зецца практычныя заняткі.

Катэдрай праводзяцца дасьледчыя працы: праведзены і надрукованы ў „Запісках Белар. Дзярж. Акадэміі С. Г.“. 1) „Влияние низких темпе-ратур на произрастание лесных семян“ і 2) „К вопросу продолжитель-ности сохранения всхожести у хвойных пород“, а таксама праводзяцца працы (апрацоўваюцца сабраны матар'ял) па пытаньнях: „Забесьпичэнне сельскага насельніцтва БССР драўнінай“ і „Паглынанье лішку вясковай працы лясной гаспадаркай“.

Катэдра пасылае папулярныя заметкі па лясной гаспадарцы ў ча-сопісы „Плуг“ і „Наш Край“.

Дацэнт Б. Я. Літкін.



Батанічны сад Акадэміі с. г.

Уваход у сад і цяпліца



Лябараторыя тэхналёгіі

Катэдра тэхналёгіі

Катэдра тэхналёгіі абслугоўвае 2 факультэты: агранамічны і лясны.

На агранамічным факультэце тэарытычныя заняткі састаяць у вывучэніі спачатку агульных асноў тэхналёгіі, як: вады, апалу будовы награвальных прыладаў і штучнага ахладжэння, ці асноў халадзільнае справы, якое мае ў сучасны момант аграмаднае значэніне ў захоўваньні і перавозцы пажыўных матэрый, што лёгка псуюцца. Далей студэнты прыступаюць да вывучэнія спэцыяльна сельска-гаспадарчых тэхнічных вытвараў, да якіх належаць крухмальная, патачная, цукерная, браварная і піваварная вытвары.

На лясным аддзяленьні, таксама, пасля азнямлення з асновамі перапрацоўкі, студэнты прыступаюць да вывучэнія хэмічнай перапрацоўкі дрэва і, у прыватнасці, да спосабаў атрымання цэлюлёзы, здабыванья дубільных матэрый, атрымання попелу і паташа і найбольш падрабязна—да вывучэнія сухой перагонкі дрэва і каніфольна-шкіпінарнае справы.

Для практычных заняткаў мaeцца спэцыяльнае абсталяванае памяшканье з аднаго рабочага пакою, які ўмяшчае адначасна 12—15 студэнтаў і маленькае аддзяленьне для выкладчыка і асистэнта. Акрамя таго ў склепе ўстаноўлена рэторта для сухой перагонкі дрэва.

Практычныя заняткі студэнтаў агранамічнага аддзялення састаяць у даследваньні і апрацоўцы сырых сельска-гаспадарчых прадуктаў і

вызначэнныі іх якасцяў і выхадаў, як: крухмалу, цукру, сыпрытусу і інш., а на лясным—у практычным вывучэнныі способаў атрымання розных прадуктаў лясное гаспадаркі, як: прыгатаўленыі цаюлёзы і стварэнні з яе паперы, сухой перагонцы і ачыстцы яе прадуктаў і атрыманні шкіпінара, вацатавай кісьліны, дрэўнага сыпрытуса, а таксама ў перапрацоўцы жывіцы на каніфоль і шкіпінар, прычым жывіца атрымліваецца ў час летніх заняткаў падсочкай.

Дасьледчая дзейнасць катэдры ў мінульым годзе была накірована ў бок вывучэння прасыцейшых способаў дабыванні воцатавай кісьліны і ацэтона і вывучэння складу і ўласцівасцяў смаляных матэрыяў беларускага пахаджэння.

Праф. У. Шкацелаў.

Катэдра агульнага лесаводства

За адсутнасцю загадчыка катэдры агульнага лесаводства проф. С. П. Мельніка, які ў сучасны момант знаходзіцца за межамі СССР, вычэрпаваючых дадзеных даць няможна.

Склад катэдры: профэсар С. П. Мельнік, асистэнт А. Л. Новікаў, асыпрант Я. Я. Дзікоўскі і служыцель.

Апрача лекцый па курсу агульнага лесаводства проф. С. П. Мельнік чытае курс дэндралёгіі і курс лясной дасьледчай справы.

Асистэнт А. Л. Новікаў вядзе па агульнаму лесаводству і дэндралёгіі практычныя заняткі, як зімовыя, так і летнія.

Асыпрант Я. Я. Дзікоўскі рыхтуеца к навуковай дзейнасці і вядзе кой-якую быгучую справу па катэдры.



Габінат агульнага лесаводства

І. Катэдры агульнага лесаводства

Усяго абсталяваньня катэдра мае прыблізна на пяць тысяч рублёў, пры чым мэблі ёсьць 85%, той колькасцьці, якая наогул патрэбна габінэту; вучэбнымі дапамогамі абсталявана на 70%, кнігамі на 30%, пасудзінай на 60%, струмэнтамі на 85%.

Ёсьць вельмі каштоўны зельнік дрэўных парод, якія растуць па ўсяму СССР.

Тэарытычны курс па агульнаму лесаводству часткова апрацоўваецца лекцыйна, а часткова шляхам сэмінарскіх заняткаў. Па дэндралёгіі чытаюцца лекцыі.

Па агульнаму лесаводству і дэндралёгіі вядуцца зімовыя і летнія практичныя заняткі. Зімовыя заняткі па агульнаму лесаводству заключаюцца ў апрацоўцы і вывучэнні травянога насыщу па тыпах дрэвастанаў. Летам практичныя заняткі па агульнаму лесаводству заключаюцца ў мерах уходу за лесам і ў выдзяленыні ў натуры тыпаў дрэвастану і падрабязнага яго апісаньня.

Па дэндралёгіі зімой практика выяўляецца ў апазнаваныні дрэўных парод па пупышках, драўніне і гальлю, а таксама па лісьцю і кветках (па зельнікаму матар'ялу). Летам практичныя заняткі ў дэндралягічным садзе. Вывучэнне апрацоўванага матар'ялу здавальняючая.

Катэдра вядзе дасьледчую працу ў трох напрамках: 1) досьледы непасрэдна ў лесе, 2) досьледы ў дэндралягічным гадавальніку, 3) досьледы ў вэгетацыйным доміку.

У лесе выконваецца шэраг тэм па выяўленыні тыпаў дрэвастанаў, залежнасці тыпаў дрэвастанаў ад рэльефу, выяўленыне наўлепшых спосабаў уходу за лесам, высьвятленыне пытаньня завяліваньня асіны на карэніні і г. д.

У дэндралягічным гадавальніку і дэндралягічным садзе вядуцца досьледы па акліматызацыі і натуралізацыі дрэўных парод. У сучасны момант вядуцца досьледы больш чым над 60-ю дрэўнымі пародамі. Тут-жэ вядуцца фіта-фналягічныя назіраньні. Асабліва зварачваецца увага на час, калі съпее насеніне і калі яно ападае. Для апошніх мэты па-стайлена шмат насеніямераў. Пастаўлены вельмі цікавыя досьледы над уплывам съцімулянтаў на ўсходжасць дрэўнага насеніня і далейшае разьвіццё ўсходаў.

У вэгетацыйным доміку, які пабудован толькі ў гэтым годзе, па-стайлена досьлед над разьвіццём дрэўных сеянцаў у гэнэтычна розных пластох лясной глебы з тыпа лясной рамені.

Асыстэнт А. Новікаў.

Катэдра прыватнага лесавод. і лясн. мэліарацый

Абсталяванье габінэту прыватнага лесаводства складаецца з рознага роду культурных прыладаў для сяўбы і пасадкі лесу, апарату для прарошчваньня насеніня, калекцый пладоў і насеніня ігластых і ліставых дрэўных і кустовых парод, зельніка дрэўных, кустовых і травяністых расцвілін, што вырастают на пяскох, плякатаў па лесакультурных і лесамэліарацыйных працах, вэгетацыйных судзінаў і іншых прадметаў, неабходных для выкладаньня і навукова-дасьледчай працы. Пры габінэце таксама маецца невялічкая бібліятэчка з кніг па лесакультурных і лесамэліарацыйных пытаньнях.

Большая частка абсталяваньня была перавезена к пачатку 1925-26

вучэбнага году з быўшага Менскага сельска-гаспадарчага інстытуту і толькі параўнальна невялічкая частка набыта і выраблена за апошнія два вучэбных гады ў Горках.

Асабовы склад катэдры прыватнага лесаводзтва састаяў з аднаго прафэсара, двух асыстэнтаў і аднаго супрацоўніка, а з 1 кастрычніка 1927 г. складаецца з аднаго прафэсара, аднаго асыстэнта і аднаго аспіранта.

Прыватнае лесаводзтва чыталася на III курсе, а лясныя мэліарацыі на IV курсе ляснога факультэтуту. Акрамя таго лясныя мэліарацыі выкладаліся і на III курсе мэліарацыйнага факультэтуту.

Выкладаныне вялося па праграме, прынятай і ў іншых вышэйшых лясных вучэбных установах і састаяла з чытаньня лекций, працаўкі некаторых спэцыяльных пытаньняў курсу прыватнага лесаводзтва сэмінарскім шляхам зімовых і летніх практичных заняткаў.

Зімовыя практичныя заняткі па прыватнаму лесаводзтву састаялі ў вызначэнні пладоў і насенія ігластых і ліставых дрэўных і кустовых парод, вызначэнні ўсходаў галоўнейшых дрэўных і кустовых парод па зельніку ўсходаў і табліцах, аналізу насенія і прарошчвання іх у апаратах систэмы Лібэнберга, з прадстаўленнем пры гэтым адпаведных лічбавых дадзеных па асобнай справаўдачай ведамасці і ў пісьмовым развязаньні 4-х задач, з якіх 2 па гадавальніку (вылічэнне плошчы і складаныне каштарысу) і 2-х па лесакультурных праектах на ігластыя і лістывыя пароды.

Па лясных мэліарацыях зімовыя практичныя заняткі састаялі ў прадстаўленні двух праектаў з каштарысамі: аднаго—па замацаванню лятучых пясков і другога—па замацаванню равоў.

Летнія практичныя заняткі па прыватнаму лесаводзтву вытвараліся ў вучэбным гадавальніку і ў лесе бліз Горак, прычым у апошнім выконваються студэнтамі працы састаялі ў розных спосабах сяўбы і пасадкі лесу.


Па лясных мэліарацыях летняя практика для студэнтаў-лесаводаў састаяла ў эккурсіі на роў, а для студэнтаў мэліаратараў акрамя гэтага і ў эккурсіі на гадавальнік.

Паспяховасць студэнтаў-лесаводаў і мэліаратараў трэба прызнаць зусім дабрай, бо лік асоб, якія здаўшых па вышэйпаказаных предметах заўлікаў наогул параўнальна невялік, а лік асоб якія выканалі ўсе практичныя заняткі раўненасць толькі адзінкам.

Па катэдры прыватнага лесаводзтва і лясных мэліарацый у 1927 г. было ўзята і ўжо выканана 16 дыплёмных прац, галоўным чынам, па лясному насеннаводзтву, а ўласціне: па уплыву на прарастанье насенія звычайнай хвоі дэённага раскіданага і штучнага съятла рознай напружы насыці, уплыву награванья насенія ў вадзе да рознай тэмпературы-уплыvu розных съятлавых фільтраў, ціхага элэкTRYчнага разраду, зменнага элэкTRYчнага поля, некаторых хэмічных рэактываў у розных канцэнтрацыях і г. д. Адна з дыплёмных прац ўзята па лесамэліарацыі.

Адначасна з вучэбнаю працаю катэдра прыватнага лесаводзтва вяла і дасьледчую працу. Апошняя датычылася, галоўным чынам, дасьледванні ўсходнасці насенія, што для ўсіх дрэўных парод, акрамя сібірскага кедра і вэймутавай хвоі, цягнулася на працягу 30 дзён для кожнай пароды.

Перш за ўсё вытваралася дасьледваныне насенія, якое набывалася ці зьбіралася катэдраю, альбо наогул паступаўшага ў габінэт прыватнага лесаводзтва. Дасьледвалася ўсё насеніне, што прадзначалася для



Габінэт прыватнага лесаводства

сяўбы ў вучэбным і дасьледчым гадавальніках. Насенне ў большасці было беларускага пахаджэння, пры tym, галоўным чынам, з Горацкага раёну Аршанскае акругі і Вэрайцаўская ляснога масыву Бабруйскае акругі. Было насенне і з розных губерняў РСФСР і нават з Крыму (Паўднёва-бярэжнае і Алушцінскае лясыніцтвы). Дасьледваны галоўным чынам, хвоя і елка звычайная, бяроза гузаватая, жоўтая акацыя, хвоя крымская, елка сібирская, тuya заходняя, мадрына сібирская, вэймутава хвоя і кедр сібирскі.

Усяго за два вучэбных гады было дасьледвана 36 партый насення розных дрэўных парод.

З асобных прац заслугоўваюць быць адзначанымі: дасьледванье ўсходнасці насення звычайнай елкі, жоўтай акацыі і крымской хвоі, з папярэднім намачваньнем іх на працягу рознага тэрміну; прарошчванье на працягу 90 дзён насення сібирскага кедра ў апаратах Лібэнбэрга пасля апрацоўкі насення рознымі способамі; прарошчванье на працягу 60 дзён насення вэймутавай хвоі ў апаратах Лібэнбэрга, пры зменнай тэмпературе, і прарошчванье насення вэймутавай хвоі ў вагетацыйных судзінах. Акрамя таго вытваралася дасьледванье сонечнай сушкі шышак хвоі звычайнай і звычайнай елкі дзеля вытлумачэнья магчымасці яе ў беларускіх умовах.

Катэдра прыватнага лесаводства праводзіла і грамадскую працу, што выяўлялася ў дачы тэхнічных парадаў звязртаўшымся к ней жыхарам бліжэйшых к Горкам хутароў і водпуску, магчымага па стану дрэўнага

гадавальніку, пасадачнага матар'ялу. Таксама катэдра прыймала магчымы ўдзел і ў „дні лесу“.

Неаднітай часткай катэдры прыватнага лесаводства трэба лічыць і вучэбны гадавальнік, які знаходзіцца ў $1\frac{1}{2}$ кіл. ад галоўнага будынку Акадэміі, закладзеены фактычна вясною 1927 году.

Плошча гадавальніку складае 0,77 гект. (7674 кв. м.) і разьбіта 5-ю дарожкамі на 12 роўных кварталаў па 462,5 кв. м. у кожным.

Глеба—сугліністая, рельеф—хвалісты. З такімі ўласцівасцямі гадавальніку, мала адпавядаемым асноўным запатрабаваныням, прышлося катэдры паняволі зымірыцца, бо плошча іншага тыпу ня магла быць тут прадстаўлена за адсутнасцю такавой. Вясною 1926 году была зроблена ўзорванье на 18 см. з наступным баранаваньнем і затым плошча была засенна ярыной. Восеньню таго-ж году плошча гадавальніка была зноў ўзорана.

Гарожа зроблена з калючага дроту ў 7 радоў з адностворчатымі варотамі і 2 форткамі.

Працамі г. г. былі заняты 2 кварталы пад пасейную градкі, $4\frac{2}{3}$ кв.—пад школы, $\frac{1}{3}$ кв.—пад плянтацыю вярбы і 1 кв.—пад таполявую плянтацыю. Астатнія 4 кв. былі застаўлены пад папар з узорваньнем іх улетку і наступным баранаваньнем.

Сяўба вытваралася на 252 градках па 11 кв. м. кожная Пуасеяны была наступнай пароды: хвоя звычайная, елка звычайная, мадрына сібирская, дуб летні, ясень амэрыканскі, клён звычайны, клён татарскі, ліпа дробналісная, вольха белая, вольха звычайная, конскі каштан і жоўтая акацыя.

У школьніх кварталах былі пасаджаны елка звычайная (2 кв.), клён звычайны, клён татарскі і явар (1 кв.), каштан конскі (1 кв.), ліпа дробналісная і бружменъ звычайны ($\frac{2}{3}$ кв.).

Акрамя таго, усьцік калючай гарожы была зроблена ў 2—3 рады пасадка жывой гарожы вучасткамі, з наступных парод: жоўтая акацыя, чапыжніка, біручыны, елкі звычайнай, бружменъ звычайнага і татарскага.

Усё насеніне, акрамя сібирской мадрыны, атрыманай з усходніх губэрній ў ёўрапейскай часткі СССР, былі здабыты на сродкі катэдры бліз Горак і некаторыя з іх як дуб, каштан, ліпа і розныя кляны запаскованы на зіму 1926-27 г. ў скрынках і захоўваліся ў склепе, дзе тэмпература на працягу ўсей зімы была вышэй 0°C і толькі некалькі дзён была адзначана з крыху ніжэйшай тэмпературай.

Школьны матар'ял быў атрыман з дасьледчага гадавальніка, які знаходзіцца радам з вучэбным.

Матар'ял-жа для таполявай і вербавай плянтацыі быў наразан з растучых на тэрыторыі Акадэміі дрэу і хмызнякоў. З таполяў былі ўзяты: бальзамічная, піраміdalная і лауралісная. З вербаў прышлося ўзяць розныя віды.


Уся праца па ўтварэнню градак, сяўбе і наступных на іх маніпуляцыях аж да накрыцца градак дрэўнымі апілкамі, а таксама па пасадцы школьніх кварталах і плянтацыях была выканана студэнтамі III-га курсу ляснога факультэтэу, прычым праца была так разъяснякована, каб кожны студэнт мог практычна азнаёміцца з усімі яе відамі. Неабходны-жа на працягу лета дагляд за гадавальнікам у сэнсе поліва і пухленія, а таксама папярэднія нарыхтоўкі глебы (узорванье і баранаванье), напэуна, павінны былі быць вытвараны наймітамі.

Келькі небудзь прыкметных пашкоджаньняў ад шасціножак, грыбных захварэнняў, градабіцца і іншых зязівіш у гадавальніку не наглядалася.

З пажаданьняў катэдры трэба перш за ўсё зазначыць:

1. Неабходнасць хутчэйшага павялічэння габінэту прыватнага лесаводства і лясных мэліарацый да 2—3 пакою, агульнаю плошчай каля 2000 кв. м., з утварэннем на гэтай плошчы невялікага цёмнага пакою і па магчымасці пакою з сталаю тэмпературай, а таксама і невялікай ля-бараторыі.
2. Абсталяванье габінэту нехапаючымі прыладамі, струмэн-тамі, лесакультурнымі прыладамі, мадэллямі, калекцыямі, шклянаю пасудзінай, рэактызамі і інш.
3. Праводку ў габінэт газа і вады.
4. Устаноўку пры габінэце перагоннага куба для атрыманьня дысталіванай вады.
5. Упрадкаванье для габінэту асобнай лесакультурнай адрыны з добрым пры ім склепам для захоўваньня насенія.
6. Пабудову для катэдры прыватнага лесаводства асобнага ад катэдры агульнага лесаводства вэгэтацыйнага доміку, бо існуючы зараз домік у бліжэйшыя гады ня зможа здавальняць пльныя патрэбы кожнай з названых двух катэд.

Праф. А. Касцялеў.



Лясны вэгэтацыйны домік

(Пабудован у 1927 г.)

Катэдра экспляатацыі лесу.

Катэдра экспляатацыі лесу спачатку ўтварылася з злучэння трох прадметаў: лесапажывання, ляснога тавараўядзення і мэханічнай апрацоўкі драўніны; па новаму стабільному пляну яна складзена з двух курсаў: экспляатацыі і транспарту лесу і мэханічнай апрацоўкі драўніны.

Першы курс ахоплівае наступныя асобныя прадметы: вучэнне аб драўніне, лясное тавараўядзенне, загатоўка драўніны, водны і сухаземны транспорт лесу.

Другі курс вывучае галоўнейшыя дрэваапрацоўныя вытворы з выдзяленнем асобага аддзелу „Саматужныя дрэваапрацоўныя промыслы Беларусі“.

Катэдра мае для сваёй працы ўпачатку 1927-28 вучэбнага году памяшканье з 4-х пакояў, плошчаю 64 кв. метры.

Самі большы пакой занят для практычных заняткаў студэнтаў і часткова для зъмяшчэння навучальных дапаможнікаў; у другім пакой (невялічкі) ўстаноўлена лесапільная рама фірмы „Стелла“ і іншыя варштаты, трэці пакой адведзен пад лабараторыю (для практычных заняткаў студэнтаў, для працы дыплёмнікаў і для дасьледчай працы катэдры) і чацвёрты пакой выдзелен для склада навучальных дапаможнікаў і для працы навуковых працаўнікоў катэдры.

З прычыны, што габінэт па экспляатацыі лесу існуе толькі 2 гады (ад б. Менскага і Горацкага Інстытутаў ім. ніякіх навучальных дапаможнікаў не атрымана), ён вучэбнымі дапамогамі абсталяван бедна, але для намечанай бягучай сваёй працы ў 1927-1928 г. (прыймаючы пад увагу імагчымае набыццё ў гэтым вучэбным годзе), ён мае на $\frac{3}{4}$ патрэбных навучальных дапаможнікаў.

Маецца калекцыя ўзору драўніны, калекцыя хвароб драўніны. Лябараторыя абсталявана прыладамі для вывучэння фізичных уласцівасцяў драўніны, маецца лесапільны варштат фірмы „Стелла“ і варштат з круглай пілой. Для тэарытычных заняткаў маецца некаторая колькасць табліц, а для практычных заняткаў—у выстарчальнай колькасці патрэбны матар'ял і даведнік.

Габінэт абсталяван мэбллю здавальняюча. Вучэбная праца вялася са студэнтамі IV курсу і састаяла з чытаньня лекцый, вядзення практычных заняткаў і кіраванні дыплёмнымі работамі.

На лекцыях у якасці навучальных дапаможнікаў можна было скрыстаць толькі табліцы з прычыны таго, што габінэт знаходзіцца воддаль ад аўдыторый.

Пры вядзеніі практычных заняткаў ужываецца пераважна лябараторны мэтод.

Падвойная увага на практычных занятках звязана з складаньне пляна экспляатацыі лясной дачы і праекту дрэваапрацоўваючай яго вытворчасці.

Летнія практычныя заняткі са студэнтамі вытвораюцца ў лесе.

У 1927-28 г. з 92-х чалавек канчаючых, выканалі пры катэдры дыплёмныя работы 17 чалавек.

Акрамя вучэбнай працы катэдра таксама вяла і дасьледчую працу на наступныя тэмы:

1) Тэхнічныя ўласцівасці яловай драўніны па Горацкай лясной дачы.

2) Тэхнічныя ўласцівасці дубовай драўніны па Горацкай лясной дачы.

3) Распрацоўка дуба і ясена.

4) „Авіядраўніна“.

5) Вывучэнне некаторых пытаньняў арганізацыі лесазагатовак. Некаторыя працы вядуцца 2-і год, блізкі да сканчэння; больш хуткаму іх сканчэнню перашкаджае недахват матар'яльных сродкаў.

Уся вышэйадэзначаная праца, а таксама і арганізацыя габінэту праведзены штатам катэдры, які састаіць з 1 дацэнта і 1 асыпранта.

Дзеля паляпшэння працы катэдры, у будучыну пажадана правесыці наступныя мерапрыемствы;

1) Павялічыць асыгнаваныні на абсталяванье габінэту, што дасыць магчымасць набыць прылады ў патрэбнай колькасці,—прадметы катэдры па свайму характару патрабуюць шмат рознастайных прыладаў.

2) Павялічыць асыгнаваныні на дасыледчую працу, бо адпушчаныя цяпер сумы мізэрны.

3) Паширыць плошчу габінэту,—неабходна паширыць музэйны пакой.

4) Дзеля ўсілення практичных заняткаў студэнтаў у лесе па лесазагатоўках, увесыці дзяжурства студэнтаў ў зімовы пэрыяд у вучэбным лясніцтве, для чаго ўнесыці патрэбныя зьмены ў існуючы расклад заняткаў.

Дацэнт *M. Сільніцкі.*

Катэдра эканом., статыст. і геаграфіі лясное гасп.

У абавязкі катэдры ўвадхоецца выкладанье наступных дысцыплін, якія маюцца ў „нормальным вучэбным пляне ляснога факультэтu“.

1) Эканомікі лясное гаспадаркі і лесаэканамічнай геаграфіі і

2) Лясной статыстыкі з асновамі агульной.

Першыя два прадметы маюць 4 гадовыя гадзіны (2 лекцый, 1 сэмінарый і 1 практ. заняткаў, а другія два—толькі палову, а ўласне: адну лекцыйную гадзіну і адну—практичную).

Такім чынам, катэдра скарыстоўвае ў сваёй працы ўсе тры мэтады: 1) лекцыйны, 2) сэмінарскі і 3) мэтад практикаванья (практикум). Злучэнне іх у адно цэльнае пры вывучэнні лесаэканоміі—дае магчымасць дасягнуць максімальнага эфекту, як ужо паказала спроба некалькіх гадоў.

Дзеля патрэб вылічальных работ катэдра забясьпечана арытмомэтрам, табліцамі множаньня інжынера О. Рурка (25 экз.) і рахоўніцамі (25 шт.), што дае магчымасць кожнаму студэнту весыці вылічэнне самастойна, кіруючыся паказаньнямі і праграмай катэдры. На жаль, у сувязі з ужываньнем лябараторнага мэтаду, катэдры не хапае 1 штатнай адзінкі—лябаранта, што дало б магчымасць развіць навукова-дасыледчую працу катэдры.

Абсталяванье катэдры складаецца з ніжэйнаступнага: а) мэбля—524 р. 70 к., б) прылады і прыналежнасці—729 р. 49 к. і в) вучэбных дапамогаў—657 р. 50 к., а ўсяго—1.911 р. 69 к. Акрамя гэтага маецца невялічкая бібліятэчка, якая налічвае звыш 250 тамоў.

Катэдра лесаэканомікі, заснованая ў Беларусі раней яе адчыненія нават у Ленінградскім Лясным Інстытуце, і зьяўляючаяся, такім чынам, аднай з першых катэдр СССР, за сваё 5-ці гадове існаванье (1922—1927 г.г.) правіла рад прац па вывучэнні эканомікі і статыстікі, а таксама і геаграфіі лясное гаспадаркі БССР. Гэтыя працы друкаваліся: 1) „На-

родном Хозяйстве Белоруссии” (1922—25 г.г.), 2) „Советском Строительстве” (1925—1927 г.г.), 3) „Лесном Хозяйстве, лесопромышленности и топливе” (1924—27 г.г.), 4) „Лесопромышленном деле” 1925—27 г.г.), 5) „Лесаводзе” (1924—27 г.г.), 6) „Запісках Беларускага Дзяржаўнага Інстытуту Сельскае і Лясное Гаспадаркі (1922—25 г.г.) і 7) Запісках Беларускай Дзяржаўнай Акадэміі Сельскае Гаспадаркі (1925—27 г.г.)

Вынікі некаторых краязнаўчых прац зъмешчаны ў часопісе „Наш Край” (1926—27 г.г.).

Трэба зазначыць, што ўсе дыплёмныя працы, даваемыя катэдрай, пачынаючы з 1924 году, мелі і маюць выключна краязнаўчы ўхіл, дзяля таго, што з дапамогай іх—катэдра абсьледуе стан лясное гаспадаркі БССР.

У 1925 годзе Саўнаркомам Беларусі было даручана загадчыку катэдрай складанье манаграфіі „Лесу і лясное гаспадаркі БССР”, апублікаванай у канцы таго-ж году.

Нарэшце, трэба адзначыць, што катэдра лесаэканомікі кіруе эканамічным аддзелам Цэнтральныя Лясной Даследчай Станцыі Беларусі, якая знаходзіцца ў веданыні Навукова-Даследчага Інстытуту Сельскае і Лясное Гаспадаркі імя Леніна.

Праф. В. І. Пераход.



Габінэт лясной эканомікі і статыстыкі ССРБ

Катэдра С.-Г. эканоміі.

У склад катэдры, пры яе ўтварэнні былі ўключаны наступныя дысцыпліны: с.-г. эканомія, арганізацыя гаспадаркі, с.-г. і земельная таксацыя, с.-г. рахункаводства, эканоміка земляўпрадкаўаньня, вучэньне аб с.-г. кан'юнктурэх і с.-г. каапэрациі. У далейшым для катэдры былі далучаны: НОТ у сельскай гаспадарцы і арганізацыя тэхнічных прадпрыемстваў па перапрацоўцы прадуктаў с. г-кі; з другога боку са складу катэдры было вылучана ў самастойную дацэнтуру эканоміка земляўпрадкаўаньня, а таксама атрымала самастойнае існаваньне (у сэнсе яе абслугоўваньня) і с.-г. каапэрациі.

Нармальны штат катэдры пры ўтварэнні Акадэміі быў приняты: прафэсар—1; дацэнтаў—2; асистэнтаў—2 і асъпрантаў—2. Між тым фактычна катэдра увесь час працавала ў складзе: дацэнтаў—2; асистэнт—1 і асъпрантаў—2. Такім чынам першай і асноўнай задачай катэдры было дапамагчы адшуканьню належнага кандыдата на заніцьце пасады прафэсара. Але, на жаль, гэтая клопаты да гэтага часу не далі станоўчых вынікуў,—пасада прафэсара і зараз застаецца вольнай; яго працу часова выконвае адзін з дацэнтаў (пасля таго, калі штат катэдры быў зацверджан: прафэсар—1; дацэнт—1; асистэнт—1; асъпрантаў—2).

Аднак-жа на гледзячы па адсутнасці прафэсара, праца па катэдры ўвесь час працякае даволі нармальная. Навучальная патрэбы, згодна вучэбных плянаў аграфаку і земфаку, катэдра абслугоўвае амаль што поўнасцю; выключэннем зьяўляеца адзін толькі предмет сэкцыі арганізацыі гаспадаркі: „Вучэньне аб с.-г. кан'юнктурэх“, які ніводным з дацэнтаў не праводзіцца. Рэшта предметаў абслугоўваеца наступным чынам: „С.-г. эканомія“ цалкам абслугоўваеца адным дацэнтам (ён жа і загадвае катэдрай); арганізацыя г-кі з дапамагальнімі пры ёй дысцыплінамі (таксацыяй і рахункаводствам) абслугоўваеца ў частцы лекцыяў і сэмінарскіх заняткаў—другім дацэнтам, а ў частцы зімовых і летніх практичных заняткаў—асистэнтам. Пры занятках катэдрай зараз ужываюцца: **лекцыі і звычайныя практичныя заняткі** з пэўнымі заданьнямі індывідуальная кожнаму студэнту; **групавыя заняткі**—паўсэмінарскага, паўрэпітытарнага тыпу, мэта якіх, ідучы побач (храналягічна) з лекцыямі, дапамагчы больш дасканала, паўсябараторным мэтадам вывучыць курс лекцыяў; **сэмінарскія заняткі** ў выглядзе распрацоўкі групамі студэнтаў вузкай тэмы на падставе навуковай літаратуры манаграфічнага характару.

Навуковымі працаўнікамі катэдры вялася і вядзенца інтэнсыўная даследчая праца па вывучэнню эканомікі сельскай гаспадаркі: за два гады працы праведзена 2 экспедыцыі і паставлены ў 80 сялянскіх гаспадарках рахунковыя запісы. Колькасць тэм, над якімі вядзенца праца, перавышае 10, чаму з іх адзначым толькі галоўныя: 1. Рэнтабельнасць сялянскіх форм землякарыстаньня; 2. Пасялковая форма землякарыстаньня (факты і праблемы; 3. Эфект ад разьбіўкі сялянскіх гаспадарак на шматпольныя севазвароты; 4—Навуковая арганізацыя працы ў сялянскіх гаспадарках; 5—Тыпізацыя сялянскіх гаспадарак мэтадам рахункова-агранамічнага аналізу; 6—Арганізацыя падгародных гаспадарак. За два апошніх гады наўковымі працаўнікамі катэдры надрукованы ў розных выданьнях наступныя працы: 1—Аб бюджетце часу беларускага селяніна; 2—Эканоміка Горадзкага раёну; 3—Тып сялянскай г-кі Беларусі; 4—Будова рыначнай часткі бюджету сялянскіх гаспадарак; 5—Да пытання балансу працы ў сялянскіх гаспадарках (выдадзена асобнай брошурай). Акрамя гэтага двое

з працаўнікоў катэдры (дацэнт і асыстэнт) прымаюць сталы ўдзел у працы аддзелу с.-г. эканоміі Белар. Нав.-Дасьледч. І-ту імя Леніна.

Значна горш пастаўлена катэдрай праца па падрыхтоўцы асьпірантаў, якія галоўным чынам удзягваліся ў дасьледчую працу і ў гэтym напрамку атрымалі належную кваліфікацыю. Для тэарытычнай-жай працы з асьпірантамі ў катэдры ня было ні сродкаў, ні часу (за адсутнасцю прафесара—вялікая вучэбная нагрузкa). Каб развязаць гэтu задачу, катэдра ў апошні год стала на шлях камандыравання сваіх асьпірантаў у Інстытут с.-г. эканоміі і палітыкі пры Ціміразеўск. С.-Г. Акадэміі, дзе, па думцы катэдры, асьпіранты мусілі працаваць на працягу ня менш як адзін трыместр. Эроблены ўвеснавым трыместры 1926—27 г. спробы пасылкі аднаго з асьпірантаў даў станоўчыя вынікі.

Пералічваючы круг працы катэдры няможна не адзначыць таго, што яна з посьпехам абслугоўала паўторных (з ухілам у бок арганізацыі г-кі), курсы для агрономаў БССР, ня гледзячы на тое, што на долю катэдры клалася ня менш 30% навучальнага пляну гэтых курсаў.

Катэдра ўрэшце мае пэўныя дасягненныні і ў адносінах утварэння спрыяючых матар'яльных абставін і умоў для свае працы, аб чым съведчаць: павялічэнне на 50% памяшкання, прырост больш чымся на 500 р. маёмысці і абсталявання; арганізацыя пры габінэце сэмінарскай бібліятэкі з больш чымся 500 назвамі кніжак, коштам у 443 рублі.

Разам з пералічанымі дасягненнямі трэба адзначыць, што далейшае пашырэнне, узмацненне і нармалізацыя працы па катэдры патрабуюць: 1—Пашырэння мінімум на 50% плошчы габінэту с.-г. эканоміі, таму што зараз габінэт амаль што поўнасцю скарыстоўваецца для рознага віду навучальных занять, а тым самым дасьледчую працу працаўнікам катэдры прыходзіцца весьці або ў сябе на даму, або ў чужых габінэтах; 2—Для разгортвання дасьледчай працы неабходна разгрузіць навуковых працаўнікоў ад некаторых вучебных занять, або увёўшы хаця-б дабраахвотнасць даведвання студэнтамі групавых занять, а тым самым зменшыўшы колькасць груп, або павялічыўшы штат катэдры яшчэ на 1 асыстэнта; 3—Пасіліць сродкі на дасьледчую працу настолькі, каб іх хватала на пастаноўку хаця-б аднаго ў год дос্লеду; 4—Дапамагчы катэдры хаця-б у трэці год набыць артымомэтр, адсутнасць якога пры разгортванні дасьледчай працы адчуваецца ўсё больш і больш; 5—Арганізаваць першы год працы асьпірантаў, увёўшы для іх разам з асьпірантамі іншых катэдр (адпаведных) аваязковыя заняткі па дыялектычнаму матар'ялізму, палітычнай эканомії, матэматычнай статыстыцы і чужаземнай мове; 6—Урэшце—галоўнае: адшукаць асобу на занязцце пасады прафесара, якая будзяла аўтарытэтна кіраваць, як вучэбнай, так і дасьледчай працай вялікай і размаітай катэдры, якой зьяўляеца катэдра с.-г. эканоміі.

Дацэнт Ян Кісьлякоў.

Катэдра с.-г. машыназнаўства.

Групавыя заняткі студэнтаў 2-га курсу агронамічнага факультэту вытвараюцца ў габінэце і ў полі па спробе машины, часткова і ў музэі машины. Габінэт складаецца з 4-х заляў, кожная плошчаю каля 600-800 кв. метраў, у якіх размешчаны: 1) снасьці апрацоўкі глебы, 2) сявалкі, 3) уборачныя машины, 4) веялкі і малатарні. Для рухавікоў покуль-

асобнага памяшканьня няма, але ў бліжэйшы час прадбачыцца некаторае пашырэнныне плошчы габінэту і для рухавікоў. Зімовыя групавыя заняткі па спэцыяльнай праграме вытвараюцца ў габінэце, прычым па некаторых з іх вытвараецца зборка і разборка снасцяцяў, іх устаноўка, праверка зборкі, вывучаецца дзейнасць складаных машын і. г. д.

Летам заняткі заключаюцца ў вывучэнны зьвяртаньня з машынамі і снасцяцямі ў палявой абстаноўцы на вучэбным машынабудаўнічым полі, якое мае плошчу ў 8 гектараў і заключае ў сябе 8 тыповых для тутэйшых умоў палёў, што дае мажлівасць паказаць працу тыпаў і канструкцый машын у тыпічных севазваротных умовах.

На машынабудаўнічым полі вядзецца акрамя таго дасьледчая праца (па лініі Наркамзему) і ў справаэздачны тэрмін былі распрацованы (частку не да канца) наступныя тэмы: „аб устойлівасці руху плуга“, спробы Бранскіх перадавых плугоў, вывучэнныя мэтадаў звароту, спроба расійскага пяньковага шлагату і некаторыя інш.

У музеі вытвараюцца экскурсы для агляду некаторых рэдкіх, але цікавых з вучэбнага пункту погляду канструкцый машын.

Праф. Вэйс.

Катэдра будаўнічай мэханікі

Да катэдры будаўнічай мэханікі аднесены наступныя курсы: 1) Упорчывасць матар'ялаў, 2) Статыка пабудаваў, 3) Дэталі машын, 4) Тэарытычная мэханіка і 5) Мэханіка будаўнічая і гідраўліка.

Катэдра аблугоўвае: 1) 60 студэнтаў II-га курсу мэліарацыйнага факультэтуту, якім чытаецца 2 самастойных курсы: Тэарытычная мэханіка і Упорчывасць матар'ялаў, 2) 60 студэнтаў II-га курсу мэліарацыйнага факультэтуту, якім чытаецца такія 2 самастойных курсы: Статыка пабудаваў і Дэталі машын і 3) 90 студэнтаў земляўпараткаўчага фак., якім чытаецца курс мэханікі тэарытычнай, будаўнічай і гідраўлікі.

Штат катэдры састаіць з аднаго прафэсара і аднаго асистэнта. Вучэбныя заняткі падзяляюцца на лекцыі, што чытае прафэсар і практичныя заняткі сэмінарскага харектару, якія праводзіць асистэнт. Лекцыі чытаюцца па спэцыяльных праграмах і плянах, распрацаваных для данай Акадэміі і асобна для кожнага факультэтуту, дапасоўна да яго задач і запатрабаваньняў. Тоё-ж саме і адносна практичных заняткаў, якія па магчымасці дапасованы да запатрабаваньняў будучай практичнай дзейнасці інжынераў таго ці іншага факультэтуту.

Для вядзення практичных заняткаў пры катэдры маецца спэцыяльны габінэт мэханікі, абсталяваны для адначаснай працы ў ім 25 студэнтаў. Абсталяванье габінэта нельга лічыць зусім здавальняющим тым запатрабаваньням, якія павінны быць яму прад'яўлены дзеля лепшага вывучэння студэнтамі курсаў, якія імі вывучаюцца пры катэдры мэханікі. Недастача абсталяваньня, а таксама самога памяшканьня габінэту залежыць выключна ад недастачы сродкаў.

Навукова-дасьледчая праца па катэдры вядзецца выключна тэарытычнага харектару, бо для практичнай працы неабходна спэцыяльная лябараторыя, на абсталяванье якой ня маецца сродкаў.

Праф. А. А. Краўцоў.

Катэдра будаўнічага мастацтва

К бягучаму 1927/28 вучэбнаму году габінэт катэдры, які раней састаяў з аднай рысавальні, ёмістасцю на 25 чалавек, пашыран пабудовай к нему памяшканьня для музея, у якім разьмешчаны меўшыяся мадэлі часткаў будынкаў і пабудоваў і калекцыі набытых будоўных матар'ялаў, якія дэманструюцца пры прахаджэнні курсу лябараторным шляхам.

Вучэбныя заняткі састаяць з чытання лекцыяў і вядзення практичных заняткаў, на якіх замацоўваецца чытанне на лекцыях, шляхам аблізу ўзору і мадэляў і выкананьня практыхных рыхсун. адпаведна ўхілу факультету

Пры дэманстрацыі мадэляў і ўзору, робяцца адпаведныя тлумачэнні па ўзынікаючых пытаннях.

Складаныне практакаў вядзенца на асновах лёгкі і рацыянальнасці плянаў і ўжываньня мэтазгодных і эканамічных канструкцыйных прыёмаў.

Пажадана, асабліва для мэліаратараў, правядзенне ў час летняй практикі нагляданьня за практичным выкананьнем будаўнічых работ у натуры і прадстаўленне кароткай апісьмай справа здачы аб іх з прыкладаньнем дэталёвых малюнкаў з натуры і крытычнага аналізу таго і другога.

Праф. А. Монтағ.

Катэдра гідраўлікі.

Курс гідраўлікі разълічан на два зімовых трыместры па дзяве лекцыі ў тыдзені пры чатырох гадзінах практичных заняткаў. Аднак па жаданьню студэнтаў і са згоды дэканату, заняткі ўзмацнены і даведзены да шэсці лекцыйных гадзін дзеля таго, каб скончыць курс па магчымасці ў першым трыместры, альбо з невялікім пераносам на другі. Ва ўсякім выпадку, дзяве лекцыйных гадзін, нават і на працягу ўсяго году, невыстарчальны для выкладаньня матар'яла курсу. Практичныя заняткі вытвараюцца (усе чатыры гадзіны) са ўсімі студэнтамі—без падзелу іх на 2 групы (як меркавалася вучэбной часткай); гэтым разъмеры заняткаў, відавочна, павялічваюцца ўдвойчы, што дазваляе адпаведна падвоіць і лік разглядаемых на іх практичных задачах па гідраўліцы.

Практичныя заняткі прыходзяцца амежаваць, за адсутнасцю лябараторыі, выключна прыкладамі разъліку вададзейных пабудоваў, што напэўна зьяўляецца неабходным, як падрыхтоўка да курсаў гідраславіх установак, водазабеспячэння, асушэння і інш.

Зразумела, адсутнасць лябараторыі зьяўляецца акалічнасцю, якая пагаршае вывучэнне некаторых часткаў курсу, але дзякуючы таму, што гідраўліка зьяўляецца пераважна матэматычным прадметам, апошнєе ня дужа дрэнна адбіваецца на ёй, як на гідралёгії, у якой досьлед і нагляданьне зьяўляецца асноўнай падставай. Неабходна прыклады ўсе сілы да ажыццяўлення гідраўлікі, хоць бы часткова.

Даведваныне студэнтамі лекций, і асабліва практичных заняткаў вельмі добрае. То-же самае наглядалося і ў мінульым акад. годзе, прычым на заліках студэнты выяўлялі падрыхтоўку значна вышэй сярэдняй.

Адсутнасць падыходных падручнікаў зьяўляецца для студэнтаў пры здачы залікаў значнай перашкодай, ўсе надрукованыя дагэтуль курсы маюць свае недахопы,—альбо яны застарэлі, альбо ў іх ня маецца патрэбных мэліаратару ведаў, а награмаджоны матар'яламі надмерна адзягненымі, альбо для мэліаратара ня цікавымі (напрыклад аб тэорыі складанага вадоправоду). Было-бы вельмі неабходным выдаць уласны курс лекций, з далучэннем да яго тых практичных задач, якія важны для мэліаратара

Праф. Армфэльд.

Катэдра геадэзыі

Катэдра геадэзыі і склад геадэзычных прылэдаў, што пры ёй знаходзіцца існуюць у Горацкай вышэйшай навуч. установе з 1919 году. Катэдрай аблугаўваючыя ўсе чатыры факультэты Акадэміі, так-што штогодна яна прапускае праз сваі вучэбна-дапаможныя установы на менш 400 студэнтаў. Акрамя таго катэдра дапамагае сваім абсталяваньнем працы спробна-дасъльедчых установ Акадэміі і знаходзячымся пры ёй грамадзкім і прафэсіянальным арганізацыям студэнтаў. Наогул трэба адзначыць агромаднае патрабаванье на геадэзычныя прылады, аграмадны процэнт іх скрыстоўванья, у сувязі з чым і ступень іх знашваньня вяліка.

Прыимаючы пад увагу, што абсталяванье катэдры галоўнейшым чынам састаіць з таго, што яна атрымала ў наследзтва ад быўшага Горацкага каморніцкага вучылішка, то зразумела, што значная частка гэтага абсталяванья застарэла і струмэнты вельмі зношаны. Ёсьць струмэнты, якія знаходзяцца ў рабоце ўжо 45 гадоў, а сярэдні рабочы ўзрост струмэнта па катэдры 20 гадоў. Адсюль выцякае неабходнасць значнага папаўненія абсталяванья катэдры, на што, напэўна, патрэбны значныя сумы. Абсталяванье катэдры па спэцыяльных аддзелах мізэрна, што таксама трэба прыняць пад увагу і адпусціць гроши на значны загранічны заказ. Існуючыя для гэтых мэтаў крэдыты зусім не выстарчальны. Хоць за адзначаныя дзесяць гадоў катэдра, выключна сваімі сіламі, дабілася ўстаноўкі вучэбнай трывагамэтрычнай сеці і ўстанавіла сець рэпэроў, але пытанье аб вучэбнай летній практицы студэнтаў усё яшчэ стаіць вельмі востра. Неабходна для гэтага адвесці спэцыяльную, падыходную і асобную тэрыторию, дзе ніхто-б не перашкаджаў практицы і яна-бы нікому не перашкаджала. З боку студэнтаў, у пераважн. большасці, трэба адзначыць вялікі інтарэс да вывучэння геадэзыі, асабліва яе прыкладнай часткі, якая, да рэчы сказаць, намнога лягчэй імі ўспрымаецца. Наогул з вялікай яснасцю выцякае неабходнасць добрай пастаноўкі зімовай і летній геадэзычных практик пры умове выстарчальнага часу і контролю з боку кіраунікоў. Даведванье тэарытычных і практичных заняткаў трэба прызнаць добрай; яна ў сярэднім складае 90—95%, Неабходна зазначыць адсутнасць адпаведных падручнікаў па спэцыяльных аддзелах геадэзыі (ІІ-я курсы землябудаўнічага і мэліарацыйнага факультэтаў), што вельмі перашкаджае студэнтам пры здачы залікаў. Дужа памогла-бы студэнтам наяўнасць геадэзычнага практикума, вольнага па вечарох і адчыненага для карыстанья струмэнтамі і навучальнымі дапаможнікамі. Гэтага нельга зрабіць за недахопам памышканьняў. Дасъльедчая праца катэдры вялясія на практигу ўсіх дзесяці гадоў. Калі нельга пахваліцца асабліва шырокімі дасягненнямі, то гэта тлумачыцца, можна сказаць, поўнай адсутнасцю сродкаў, спэцыяльнага абсталяванья і інш.магчымасцяў. Катэдра ўвесе час імкненца звязацца з вытворнымі установамі, а ў апошні час—з Інстытутам імя Леніна ў г. Менску, але пакуль што гэта было безрэзультатна. На жаль трэба зазначыць, што многія работы праходзяць міма катэдры геадэзыі, ня глядзячы на тое, што яны былі-бы ёй вельмі карысны і цікавы. Часта падобныя работы здаюцца вытворным арганізацыям, што не заўсёды зьяўляецца ўдалым вырашэннем пытанья, не гаворачы ўжо аб tym, што гэта значна шкодзіць навукова-дасъльедчаму боку гэтае справы і ў выніку работа заўсёды абыходзіцца даражэй. Усё-ж некаторыя дасягненін ў галіне дасъльедчай працы па катэдры геадэзыі маюцца і большая частка гэтых дасягненняў выкладзена ў відзе артыкулаў у „Запісках Горацкага С.-Г. Інстытуту“ і „Запісках Беларускай Дзяржаўнай Акад. С.-Г.“

Праф. П. Хадаровіч.

Катэдра вышэйшай дапрызыўнай вайсковай падрыхтоўкі

Катэдра В. Д. В. П. ўступіла ўсяго толькі ў другі год свайго інасвятыня. Навіна справы і цяжкасьць яго разгортывання па мясцовых умовах, у свой чарод, не зьяўляюща прадпасылкамі, спрыяющимі хуткім і буйным посьпехам. Тым ня менш і за гэты кароткі тэрмін катэдра мае рад вельмі каштоўных дасягненняў. Як больш істотны траба зазначыць: падвядзенне цвёрдай матар'яльнай базы — упарядкаванье і абсталяванье вайсковага габінету і стралковага ціру, набыццё значнай колькасці вучэбных падручнікаў і дапамог; прыцягненне досьць кваліфікаванага асабовага складу і ўстанову неабходнай сувязі з іншымі катэдрамі і грамадзянскімі арганізацыямі.

Дзякуючы таму, што групы вельмі вялікія (па 90 чал.) у мінульым годзе мэтад заняткаў быу, галоўным чынам, лекцыйны. Даведванье заняткаў няўстойлівае і слабае ў першым трымэstry, у другім трымэstry было даведзена ў сярэднім да 75%. Намечаны курс споўна пройдзен. Вывучэнье здавальняючае.

Чароднымі задачамі катэдры ў новым 1927 — 28 вучэбным годзе зьяўляюща:

- 1) Давядзенне даведванья заняткаў да 100%.
- 2) Скарачэнне ліку людзей у групах да 40—50 чалавек.
- 3) Паліпшэнне мэтаду выкладанья ў бок набліжэння яго к самастойным заняткам па задачаннях катэдры.
- 4) Увязка з грамадзянскімі дысцыплінамі
- 5) Арганізацыя дасыледчай працы, накірованай да ўзмацнення абароназдольнасці Саюзу.

Правядзенне гэтай працы мяркуецца па лініі „АСО Авіяхіму“, дзе яна, будучы агульной справай, можа абелерэцца на буйных спэцыялістых іншых катэдр і даць больш адчувальная вынікі.

Вайсковы кіраўнік Немчанкаў.

ВУЧЭБНА-ДАПАМОЖНЫЯ УСТАНОВЫ

Горацкая с.-г. дасьледчая станцыя

Горацкая сельска-гаспадарчая дасьледчая станцыя заснована 21 сакавіка 1920 году па пастанове Савету Горацкага Сельска-Гаспадарчага Інстытуту. Раён дзеяннасці і праграма былі ўстаноўлены краёвай нарадай па сельска-гаспадарчай дасьледчай справе заходній краіны ў 1920 — 21 г. г.

Глебавыя і гідрагеалягічныя дасьледваныні вучастка станцыі ў Горацах былі зроблены А. В. Касцюковічам - Цізэнгаўзенам і праф. Мажароўскім у 1921 годзе.

Адноўлена была ў сваіх ранейшых межах першае дасьледчае расійскае поле, заснованае Горы-Горацкім С.-Г. Інстытутам па інцыятыве праф. І. А. Стэбута, а дзеля гэтага, пры аднаўленыні гэтае поле была названа „Стэбутаўскім дасьледчым полем“.

Акрамя стэбутаўскага дасьледчага поля ў склад дасьледчай станцыі ўваходзяць Іваноўскае дасьледчае поле і Дрыбінскае.

У сучасны момант Дасьледчая Станцыя мае наступныя аддзелы: 1) паляводства з трывма дасьледчымі палямі, 2) аграфамічны, 3) сэлякцыйны, 4) аддзел жывёлагадоўлі, 5) аддзел садоўніцтва, 6) аддзел спробы машын і прыладаў і 7) аддзел фітапаталёгіі.

Дасьледчая дзеяннасць Горацкай Станцыі працякала згодна пэрспэктыўным праграмам, прынятых на апошніяе пяцігоддзя і заданыням, устаноўленым ранейшай краёвой нарадай. Вынікі дзеяннасці Станцыі надрукованы ў 2-х выпусках прац Станцыі. У гэтых выпусках надрукованы наступныя працы:

- 1) Праф. В. В. Вінэр — „Сельско-хозяйственное опытное дело в западной области“.
- 2) Праф. В. В. Вінэр. — „Горецкая с.-х. опытная станция в 1920 — 23 г. г.“
- 3) Праф. В. В. Вінэр — „Отдел полеводства за 1920—23 г. г.“
- 4) Праф. М. І. Бурштэйн — „Отдел опытного садоводства за 1922—23 г. г.“
- 5) Праф. Ю. А. Вэйс — „Отдел машиноиспытания за 1922—23 г. г.“
- 6) Праф. А. Ф. Енш — „Деятельность прокатной станции за 1923 г.“
- 7) Праф. А. Н. Грыгор'яў — „Отдел с.-х. экономии за 1922—23 г.“
- 8) Праф. П. В. Найдзёнаў — „Отдел животноводства в 1921—23 г. г.“
- 9) Праф. К. Г. Рэнард і асист. Ю. Р. Рэго — „Матар'ялы па арганізацыі навукова-дасьледчай і практична-сэлякцыйна-насенніваднай працы на Горацкай с.-г. дасьледчай станцыі за 1925—26 г. г.“

- 10) Праф. О. К. Зіхман-Кедраў—„Аб дасъледчай працы аграхамічнага аддзелу Горацкай с.-г. дасъледчай станцыі“.
 - 11) Праф. М. І. Бурштэйн — „Справа здача дасъледчага аддзелу садоўніцтва ў 1924—25 г. г.“
 - 12) Праф. Ю. А. Вэйс—„Аддзел спробы машын“.
 - 13) Праф. М. Мэдзіш—„Галоўнейшыя захварэнныя культурных расьлін у ваколіцах Горак у 1926 г.“
 - 14) Праф. А. Ключароў—„Нарыс арганізацыі аддзелу спэцыяльнага расьлінаводства Горацкай с.-г. дасъледчай станцыі і рэзультаты дасъледчых даных за 1926 г.“
 - 15) Дацэнт В. П. Жыван—„Справа здача па Стэбутаўскаму дасъледчаму полю за 1926 г.“
 - 16) Праф. С. Скандракоў—„Арганізацыя і праца аддзелу агульнага ральніцтва Горацкае раённае дасъледчае Станцыі“.
 - 17) Дац. А. Ф. Хандурын—„Вынікі досьледаў з угнаеннем на Іваноўскім дасъледчым полі Горацкай с.-г. дасъледчай Станцыі—за пёрыяд 1922—26 г.“
 18. А. Астаньковіч і П. Е. Ерашэўскі — „Кароткая справа здача аб дзеяніасці Дрыбінскага дасъледчага поля Горацкай с.-г. дасъледчай станцыі“.
 19. Праф. Н. В. Найдзёнаў—„Аддзел жывёлагадоўлі“.
 - 20) Аграном Я. С. Сяржанаў—„Параўнанье адкармлівання мэтысных сівіньней з мясцовымі ў сялянскіх гаспадарках“.
 - 21) М. Лайкоў—„Аддзел ажыццяўленыя Горацкае раённае дасъледчае станцыі і праграма работ эканамічнага аддзелу“.
 - 22) Р. Гуржы—„Вынікі аналізаў розных сартоў яблык, зробленыя ў лябараторыі пладова-ягаднага вінаробства пры Бел. Дз. Акадэміі С. Г. ў 1926 годзе“.
 - 23) В. В. Мяцельскі — „Актыўная кісліннасць (ρH) глебы фольв Іванова“.
- Трэба зазначыць наступнае пажаданьне:
- 1) Бюджэт Станцыі неабходна павялічыць да нормы Р. С. Ф. С. Р.;
 - 2) Павялічыць абсталяваньне аддзелаў і ў прыватнасці неабходна ўпараткаваць адрыну для маладзьбы з памяшканьнем дзеля захоўваньня ўраджаю з дзялянак паляводзтвенных і сэлякцыйных досьледаў і вэгетацыйных домікі, неабходна абсталяваць лябараторыі пры дасъледчых палах Станцыі, пабудаваць рад жылых і службовых будынкаў на дасъледчых палах і іншых установах станцыі, пабудаваць мэтэаралагічныя буды, і нарэшце—ўпараткаваць цэнтральнае памяшканье Станцыі ў Горках для музея, лябараторыі і канцэлярыі.

Праф. К. Г. Рэнард.

Садовыя вучэбна-дасъледчыя установы

Установы садоўніцтва зьяўляюцца дапамагальнімі для вучэбных мэт катэдры і базай для дасъледчага аддзела. Плошча садоў, гадавальнікаў, гародаў—дасягае да 20 гектараў.

У садох згортавана больш 100 сартоў яблынь, ігруш. Маецца значная колькасць садовай суніцы, парэчак, агрэсту і г. д. Пладовыя гадавальнікі адначасна з вучэбнымі мэтамі абслугоўваюць патрэбы насельніцтва ў прышчапах.

У сувязі з арганізацый лябараторыі вінаробства, з вясны 1927 г. заложан ягадны сад (1 гектар).

З восені бягучага году на новай абгароджанай плошчы да 7 гектараў (якая адайшла ад фэрмы катэдры садоўніцтва) закладаецца новы плодовы гадавальнік і з будучага году памалегічны сад.

У садовых установах маецца шэраг будынкаў, склепаў для хаванья гародніны, пладоў. За апошнія годы некаторыя будынкі (для служачых) адрамантаваны, а іншыя патрабуюць рамонт.

Адбудова садовых установ у значайні меры вядзеецца за кошт гаспадаркі.

Штат служачых: 1 садоўнік і 1 рабочы.

З восені павінен быць запрошан 1 гароднік.

Падкрэслім значны недахоп рабочых і вартайнікоў, адсутнасць цяпліцы. Неабходна рамантаваць будынкі. Садовыя установы існуюць блізка каля 80 гадоў.

Заказы на сотні тысячай прыщэп, ягадных расцвітін, чарапкі і інш. з розных краін СССР (Сібіру, Каўказу, Ленінградзкай краіны, Смаленшчыны, Валыншчыны, БССР і г. д.) — съведчаньце аб неабходнасці разгарнуць вялікую працу па арганізацыі гадавальніка і наогул дасьледчай дзейнасці Горацкай садовай станцыі.

У заключэнні дазволім сабе прывесці водгук Беларускага Дасьледчага Інстытуту імя Ў. І. Леніна (.Сельск і лясн. гаспадарка № 1, 1927): „да гэтага часу асноўную працу па садоўніцтву праводзіла Горацкая садовая станцыя, якая існуе б гадоў і разгарнула ўсю вялікую працу“.

„Горацкі раён ужо і зараз мае моцную садовую базу — садовы аддзел Горацкае Раёнае Станцыі, якая і наогул адигрывае, дзякуючы сваім сувязям з С.-Г. Акадэміяй, выключную ролю“ („Асноўныя заданьні аддзелу с.-г. расцвінагадоўлі і прыкладнае батанікі Бел. Навук. Дасьлед. Інст.“).

Праф. М. Бурштэйн.

Фольварк Іванова

Фольварк Іванова знаходзіцца ў 6-і кілямётраў ад гор. Горак, у 7-і кілямётраў ад Акадэміі і ў 4 кілямётраў ад чыгуначнай ст. Горкі Белаурскія.

Усяго ў фольварку па пляну 1919 г. лічыцца 410 гектараў зямельнай плошчы, з іх ралі 240,33 гект., лугу 87,85 гект. і пад лесам 55,83 гект.

З плошчы ралейнай зямлі пад дасьледчымі палямі Горацкай дасьледчай станцыі занята да 76,46 гект. Рэльеф палёў фольварка злыёгка хвалісты з спадам на поўнач к рацэ Проні. Ральнічы пласт таўшчынёю да 3,5 вяршкоў. Глеба — моцна ападзоленая, пераходзячы па напрамку на поўдзень спачатку ў суглінак, а па меры набліжэння к рацэ Проні — нават у супясок. Падглеба — лёс, залягаючая на марэнне. Рынкам для збыту прадуктаў гаспадаркі зьяўляецца галоўным чынам Горкі і Акадэмія. Зярнавыя хлябы цалкам ідуць на патрэбы мясцовага рынку і пакупаюцца, галоўным чынам, сялянамі як пасеўны матар'ял. У сучасны момант фольварк Іванова зьяўляецца базаю Горацкай с.-г. дасьледчай станцыі, якая вядзе працу на дагаворных умовах з гаспадаркаю па 4-х аддзелах: Аддзел агульнай культуры, 2) Аддзел прыватнай палявой культуры, 3) Аддзел жывёлагадоўлі, 4) Аддзел сэлекцыі. Севазваротаў у гаспадарцы 2: 1) папар заняты віка-аўсянаю мешанінаю, угноены стойлавым гноем,

2) азіміка (жыта і пшаніца), 3) бульба, 4) авёс з падсевам канюшыны, 5) канюшына 1-га году на сена і насеньне, 6) канюшына II году, 7) жыта і 8) авёс.

II севазварот трохпольны лубінавы: 1) лубінавы папар угноены фасфарытам, 2) жыта, 3) авёс.

З палявых культур азіміны высяваеща мясцовая жыта. З боку насељніцтва маецца вялікі попыт на прабштейнскую і петкусскую пшаніцы, пшаніца высокалітоўская, мешаная з мясцовай і Маскоўскай. З яравых культур першае месца займае авёс шацілаўскі і Эхо, але апошні зацярушвая палі. Клубняплоды распаўсяджены ў сорце Вольтман, як сорт, які лепей іншых захоўваецца. Паказанымі сартамі азіміх і яравых культур, забясьпечваеща вакольнае насельніцтва праз продаж, абмен, выплат у зарплату. Сярэдні ўраджай з дзесяціны высяваемых культур за апошніх два гады наступны:

Жыта мясцовая 88 п., жыта прабшт. 90 п., петкускае 118 п., пшаніца высокаліт. з мясцовай 67 п., пшаніца Ціміразеўская 100 п., ячмень 87 п., авёс 73 п., бульба 800 п.

Буйная рагатая жывёла ангельскай пароды разводзіцца з мэтай атрыманья малака і завадзкога матар'ялу. Склад статку ангельскай пароды: 27 дойных кароў, 26 маладняку і 3 племян. коні, акрамя ангельскіх маюцца каровы яраслаўскай пароды, з якіх 3 дойных і 1 племян. конь, а таксама 5 дойных кароў мясцовая пароды. Завадзкі скот збываецца, галоўным чынам, у маладым узроўніце. Паводле маючыхся ў гаспадарцы запісах, мы маём наступныя ўдоі: у 1925 годзе больш 200 вёдзэр малака далі 2 каровы, у 1926 годзе—8 кароў, за 1927 год трэба спадзявацца, што ўдоі падвысяцца дзякуючы таму, што ў апошні час звернута ўвага на якасны падбор ската. Сьвінні разводзіцца іаркшырскае пароды, пасяты збываюцца на завод розным асобам і установам, арганізацыям і мясцовому насельніцтву. Оўцы мэтысы оксфордшырдаўнскай з мясцовай пароды разводзіцца дзеля дасыльчых мэт. Коні фольварка на 80% з свайго заводу нарвега-ардэнскай пароды, усяго коняй 39, з іх 12 матаў, 12 мэрынаў, 4 жарабкі і 11 маладняку.

Аградапамога насельніцтву, розным арганізацыям, установам выявілася ў наступным: прадана пасеўнага матар'ялу: 1) жыта 1375 п., аўса 1140 п., 19 х., пшаніцы 111 п., насеньня канюшыны 100 п.

Адсаставана і ачышчана рознага насеніння 625 п. Прадана парасят 101, цялят 17, ягнят 5, племян. коняй ангельскай пароды 1. Пастаўлена кабыл сялянскіх з племян. конямі гаспадаркі 111. Пастаўлена кароў 182.

Калі прыняць пад увагу, што гаспадарка фольварка за апошні час рэвалюцыі было зрабавана, калі прыняць пад увагу пры якіх труданасяцях прыходзіцца весці гаспадарку з прычыны адсутнасці зваротнага капіталу, дык нельга не адзначыць к 10-ай гадавіне Каstryчнікае Рэвалюцыі дасягненія за апошнія 2 гады, што маюцца ў гаспадарцы і якія вызначаны цифрамі ў гэтым кароткім гаспадарчым абліядзе.

Пастаўленыя мэты і задачы перад гаспадаркаю Іванова—быць вучэбна-паказальнай для студэнцтва Акадэміі, быць агркультурным цэнтрам для насельніцтва Беларусі, укараняючы завадзкі і насенны матар'ял у вясковых беларускіх гаспадарках, часткова выкананы. Але наўперед шмат цяжкага, шмат яшчэ трэба зрабіць. Толькі творчай каляктыўнай працай сумесна з рабочымі, сялянамі і навуковай сілай, мы пойдзем уперад на агркультурным Фронце і апраўдаем мэты і задачы, пастаўленыя Каstryчнікам.

Загадчык фольваркам і. Жукаў.

Вучэбная Фэрма

Пры арганізацыі Беларускае Акадэміі С.-Г. ў 1925 годзе, утварыўшайся пры зыліяньні Горацкага і Менскага С.-Г. Інстытутаў, вучэбная фэрма цалкам перайшла ў распараджэнне Беларускае С.-Г. Акадэміі. З Менскага с.-г. Інстытуту было перададзена фэрме толькі—2 каровы сымэнтальскае пароды, 2 каровы яраслаўская пахаджэння і 6 кароў тырольска-гарбатаўская пароды. 1 карова яраслаўская пахаджэння і 2 каровы тырольска-гарабатаўская пахаджэння аказаўшася хворымі сухотамі і былі выбракаваны, апрача таго былі атрыманы з Менскага Інстытуту: 1 кныр, 2 съвіньні і 2 падсъвінкі буйнае белае ангельскае пароды. У астатнім вучэбная фэрма ня мела ніякіх зъмен.

Апісаныне вучэбнае фэрмы ў сучасны момант будзе наступнае:

Плошча гаспадаркі складаеца з 2-х частак, большая частка—212 дзесяцін 1525 кв. саж., сумежна з сядзібаю Акадэміі. На гэтай частцы арганізавана гаспадарка, меншяя-ж частка—23 дзесяц. зъмяшчаеца ў 3-х вярстах ад сядзібы фэрмы і прадстаўляе сабою натуральны луг па леваму берагу ракі Проні.

Разъмяркаваныне зямлі па ўгодэйдзяях:

Ральлі	133	дзес.
Пад Натальлінскім лугам	23	"
" западзінамі і блюдцамі	6	"
" выганамі	25	"
" садам	800	к.с.
" гаем і заразьнікам	7	" 334 "
" сядзібаю	7	" 591 "
" няўдобіцай	23	"

Тэрыторыя гаспадаркі з захаду і ўсходу адмяжована маленькімі рэчкамі Паросіцаю і Капылкаю, прадстаўляе сабою хвалісты ўзгорак з западзінамі і выямкамі.

Як бачым, паверхня тэрыторыі гаспадаркі ня спрыяе паляводзству, гэтае становішча яшчэ пагаршаецца тым, што ральля надта блізка падыходзіць да ўзльесься і на мясцох, сумежных з лесам, ураджаю ня бывае.

У залежнасці ад рэльефу грунтовыя воды знаходзяцца на роўнай глыбіні. На больш высокіх мясцох вада адстаіць на 5-10 саж., а больш нізкіх на 1-2 арш. ад паверхні.

Падглеба лёсавідная—жоўтая гліна.

Тып гаспадаркі і яго асобных галін

Сыстэма гаспадаркі—жывёлаводна-зярнавое. Вядзеніе завадзоке жывёлаводства наступных галін: малочная буйная рагатае жывёла, коннозаводства нарвескіх коняў, съвіньней буйнае белае ангельскае пароды, завадзкія оўцы оксфордшырдаўнскае пароды.

Да 1926 году на фэрме разводзіўся завадзкі рагаты скот швіцкае пароды, але з прычыны хваробы яго сухотамі да 68% і з прычыны прапаразытага Н.К.З. на фэрме заведзен рагаты скот мясцовага беларускага пахаджэння і метысы мясцовага рагатае жывёлы са швіцамі ангельнамі. Кароў швіцкае пароды будзе ўтрымлівацца толькі да 10 галоў дзеля атрыманья лепшага завадзкага матар'ялу для прыліцця крыўі мясцовому скату і метысам. Апрача гэтага з навучальнай мэтай на фэрме трываюцца групы рагатае жывёлы з 3-х—4-х галоў замежных парод.

Гаспадарка таксама распаўсюджвае палепшанае насенне галоўным чынам зімовых і яравых хлябоў і канюшыны.

Ральніцтва

Пад ральніцтва адведзена 133 дзес. зямлі. Да 1922 году на гэтай плошчы практыкаваўся адзін асноўны 14-ці польны севазварот па 7 дзес. у кожным полі: 1) чорны папар, 2) зімовая пшаніца, 3) картопля і корань-плоды, 4) ячмень з падсевам канюшыны і цімафейкі, 5) і 6) канюшына і цімафейкаю 7) зімовае жыта, 8) авёс, 9) папар заняты вікай з аўсом 10). Зімовая пшаніца з падсевам канюшыны і цімафейкі, 11) і 12). канюшына з цімафейкаю, 13). зімовае жыта, 14) авёс у другі знадворны севазварот 6-ці польны: 1) чорны папар, 2) зімовае жыта, 3) авёс з падсевам канюшыны і цімафейкаю. 4. 5 і 6) Выган.

З 1922 году севазвароты пачалі мяніцца для ўпрашчэння і дзеля того, што ад палёў фэрмы пачалі атразаць вучасткі—пляцы пад навуковыя установы розных катэдр Акадэміі.

У наступны час на палёх фэрмы ўстаноўлены гэтакія севазвароты: Кармавы севазварот пры сядзібе 8-мі польны з адным выгадным кінам на 21 дзесяціне бліжэйшых к сядзібі: 1) Віка з аўсом на зялёны корм, 2) Зімовае жыта з падсевам канюшыны і цімафейкі на зялёны корм, 3 і 4) Канюшына з цімафейкаю на зялёны корм, 5) папар картапляны, 6) зімовае жыта на зялёны корм з пажыўной культурой ранняга турнэпса, 7) віка-авёс на зялёны корм з падсевам канюшыны і цімафейкі, 8) канюшына на зялёны корм і 9) кукуруза на зялёны корм. Азначаныя культуры, ня скарыстаныя на зялёны корм, убіраюцца звычайнім парадкам.

Першы асноўны 8-мі польны севазварот разьбіты на 56 дзес., размешчаных бліжэй да сядзібы: 1) пар заняты вікаю з аўсом, 2) зімовая пшаніца, 3) картопля і кораньплоды, 4) авёс з падсевам канюшыны і цімафейкі, 5 і 6) канюшына з цімафейкаю, 7) зімовае жыта, 8) высадка на насенне кораньплодаў, насенне вікі і інш.

Другі 8-мі польны севазварот на 56 дзесяцін далей адстаячы ад сядзібы: 1) папар—адна палова з вікаю і аўсом і другая палова—лубін, 2) зімовая пшаніца, 3) авёс з падсевам канюшыны і цімафейкі, 4 і 5) канюшына і цімафейка, 6) зімовае жыта, 7) адна палова лубін на ўгнаныне і другая палова—конскія бабы, ці пелюшка, 8) палова картоплі па лубіну і палова—ячмень.

Фэрмская сенажаць у колькасці 23 дзес. знаходзіцца па леваму берагу ракі Проні і цягнецца ўсьцяж берага вузкаю стужкаю.

Большая частка гэтых лугоў забалочана, так што луг можна называць тарфяным, на лугу праведзены канавы, але к гэтаму часу мэліарацыйныя пабудовы запушчаны і іх неабходна нанова адбудаваць.

Травастой на лугу складаецца на палову з кіслых траў, чаму лугавую сенажаць трэба аднесці к разраду дрэнных. Ураджайнасць лугоў у сярэднім 134 пуды. Усё гэта гаворыць за тое, што неабходна заняцца мэліарацыйнай лугоў.

Лесу на фэрме ўсяго 7 дзес. і разъмешчан ён па ўсей граніцы зямельнай плошчы па рвах і спадах. Галоўныя дрэўныя пароды: елка, бяроза і хвоя, пападаецца і аleshnік. З прычыны того, што лясныя пасадкі зьяўляюцца паркам, то ў іх вядзецца парковая гаспадарка з правільнаю псадкаю дрэў і вырубкаю старых і змарнелых.

Садоў і гародаў на фэрме ня маецца з прычыны того, што галоў-

ныя зямельныя вучасткі пад садам і гародам перайшлі да катэдры садоўніцтва і гародніцтва. Маленькі сад на сядзібе фэрмы ў $1/3$ дзес. здаецца ў арэнду па цене 50—100 руб.

Галіны жывёлагадоўлі

Завадская жывёлагадоўля займае асяродкавае месца ў гаспадарцы, якія гледзячы на стратнасць жывёлагадоўлі. Азначанае месца ў гаспадарцы галіны жывёлагадоўлі займаюць таму, што большая частка працтваў ральніцтва і лугаводзтва ідуць на корм жывёлы, на рынак ідзе толькі малая колькасць насеннага тавару. Большая частка будынкаў таксама мае прызначэнне абслугоўваць жывёлагадоўлю. На фэрме маецца статак буйнамалочнае рагатае жывёлы, конскі завод, нарвеськае пароды, съвінагадоўля — з съвінінамі буйнае белае ангельскае пароды.

Да 1926 году на фэрме разводзіўся завадскі швіцкі скот, але дзякуючы таму, што памянёны скот з'явіўся на 68% хворым сухотамі, а таксама і таму, што НКЗ палічыў лепшым мэтадам масавага паляпшэння мясцовага буйнага скоту і іх мэтысаў — мэтад аразвядзенія яго ў сябе, было пастаноўлена фэрме швіцкі скот ліквідаваць і на яго месца арганізаваць статак рагатае жывёлы мясцовага беларускага пахаджэння і іх мэтысаў, з мэтаю вывучэння гэтага ската, падбору лепшых жывёлін і ўрэшце вывядзенія канстантнай пароды мэтадам адноўчага скрыжавання і пашырэння палепшаных вытворнікаў для паляпшэння жыхарскага скоту.



Каровы мясцовага беларускага пахаджэння і мясцовыя на вучэбнай фэрме Бел. Акадэміі С.-Г.



Жарабок і кабылка нарвескай пароды на вучэбнай фэрме Бел. Акадэмii С.-Г.

З вучэбнаю мэтаю будзе утрымлівацца таксама на фэрме малая групы рагатае жывёлы швіцкай, сымэнтальскай пароды, яраслаўскага і гарбатаўскага ціralізіраванага пахаджэння і інш.

Коні нарвескай пароды разводзяцца на фэрме з 1861 году. Гэтая падрода коней будзе разводзіцца і ў далейшым з прычыны таго, што яна зьяўляецца зусім прыгоднаю для паляпшэння мясцовых сялянскіх коняў. Усе кабылы конскага заводу працуюць і толькі за 1 месяц да жарэбкі і 1 месяц пасль жарабеньня маткі вызываюцца ад працы. Вядзеныне конскага завodu стратна таму, што гадаваныне маладняку каштуе даражэй таго, што атрымліваецца ад продажу яго сялянам таму, што сялянам немагчыма плаціць высокую цану за завадzkі скот.

Дзеля паляпшэння якасці атрымоўваемага конскага маладняку, неабходна выпісаць з Нарвегіі 2-х першакласных завадzkіх жарабцоў, бо маючыся жарабцы застарэлі і пачынаеца роднае спарыванье.

Буйная белая ангельская парода съвіньней правідлова прызнана лепшай для паляпшэння мясцовых съвіньней, парасяты гэтае пароды з ахвотаю купляюцца насельніцтвам, але-ж таксама калі прадаваліся парасяты больш менш танина, то съвінагадоўля было стратным. Аднак па цане парася 1 р. 25 кап. кілё жывае вагі, съвінагадоўля можа сябе апраўдаць, а гэтакія цэны ў сучасны момант на рынку маюцца.

У 1926 годзе съвінны статак на фэрме хварэў чумою. Ня гледзячы на шэраг мер прынятых вет. лекарам фэрмы, пала ад чумы 8 матац, 1 кныр, 4 падсъвінкі і 48 шт. парасяты сасуноў. Гэткая страта ў матачным складзе съвіньней модна скараціла съвінагадоўлю, засталося ўсяго 3 завадzkіх маткі і 1 кныр, але к сучаснаму моманту завадzkі склад стада папаўняеца вырашчваньнем свайго маладняку, бо на куплю з боку фэрма ня мае сродкаў.

Аўчарства па мясцовых умовах наогул стратна. На фэрме разводзіцца оксфордшырдаўнскай парода авечак для вырашчываньня завадзкага маладняку на паляпшэнне грамадзянскіх авечак. Адносна аўчарства *a priori* можна сказаць, што яно ў мясцовых умовах магло быць бязстратным толькі як завадзкое высокое клясы. Але з прычыны адсутнасці попыту на завадзкі маладняк і нізкіх цэн, якія дае пакупацеля, аўчарства ня можа быць бязстратным.


У 1927 годзе фэрма зрабіла умову з Аршанскім АКРЗА, па якой фэрма будзе весьці завадзкое аўчарства па даручэнню АКРЗА, дзеяя чаго на фэрму было прыслана 23 аўцы і 2 бараны, чорнаморных мясашэрстных авечак, купленых у Усходній Прусіі. Наркамзем Беларусі па умове будзе даваць фэрме штогодна на завадзкое аўчарства датаци ў 1000 рублёў. Увесь-жа завадзкі маладняк АКРЗА будзе разъмяркоўваць па меры атрыманьня гэтага, па цэнах сабекашту, па свайму погляду, паміж каляктыўнымі мясцовыми сялянскімі арганізацыямі.

Забесцяпчэнне асноўным капиталам

Будынкі

Гаспадарка забяспечана будынкамі. Усе будынкі старыя і хоць даволі захаваліся, усё-ж патрабуюць грунтоўнага рамонту. Памяшканье скотнага двара неабходна перабудаваць, каб адпавядала сучасным эканамічным і заатэхнічным запатрабаваньчым для вядзеня абрэзковай жывёлагадоўлі. Усяго на фэрме значыцца будынкаў на суму 89274 руб. 54 к.

Сельска-гаспадарчыя машыны і снасці на фэрме засталіся ад мінулага часу. Усе яны надта знасіліся і патрабуюць сабе замены. Усяго па



Бык чырвонага беларускага пахаджэння на вучэбнай фэрме Бел. Акадэміі С.-Г.



Баран і оўды чорнамордай мясашэрстнай пароды на вучэбнай фэрме Бел. Акадэміі С.-Г. ацэнцы с. г. машын і снасьцей на фэрме значыцца на суму 2271 руб. 66 кап.

Жывога інвэнтару на фэрме маецца к сучаснаму моманту на суму — 17285 рублёў 25 кап.

Сыпіс жывога інвэнтару наступны:

1. Жарабкоў нарвескае пароды чистапародных	2	шт.
2. Кабыл	19	"
3. Маладняку ад 1 да 4-х гадоў	9	"
4. Жарабят	7	"
5. Быкоў швіцкіх	1	"
6. " беларускіх	1	"
7. Кароў швіцкіх чистапародных	6	"
8. " гарбатаўскіх	3	"
9. " яраслаўскіх	1	"
10. " сымэнталаў	1	"
11. " мэтысаў і беларускіх	36	"
12. Цялят і нецеляй	15	"
13. Бараноў оксфордшырдаўнскіх чистапародных	1	"
14. " раманаўскіх	1	"
15. Матаک оксфордшырдаўнскіх	6	"
16. Ягнятак	2	"
17. Усходня-Прускіх чорнамордых	26	"
18. Кныроў буйнае белае ангельскае пароды	1	"
19. Матақ	5	"
20. Подсвінкаў	2	"
21. Парасятаў	6	"

На вучэбнай фэрме ёсьць таксама стальярна-бандарная і калёсная майстэрня.

Есьць таксама кузыня-сълясария.

Кіраваньне вучэбнай фэрмай складаецца з кіраўніка фэрмы.

Па вучэбнай частцы кіраўнік павінен кіраваць працоўную практику студэнтаў і назіраць за дзяжурствамі студэнтаў па розных галінах сельскай гаспадаркі.

На фэрме вядуцца практичныя заняткі са студэнтамі розных катэдр: катэдрамі расылінаводства, жывёлагадоўлі, с./г. эканомікі, батанікі, заалёгі, фітапаталёгі, энтамалёгі, геадэзіі, глебазнаўства і інш. Практичныя заняткі са студэнтамі I-га курсу аграфаку вядуцца кіраўніком фэрмы. Заняткі гэтая маюць хараکтар ўвядзеньня ў агранамію.

Сувязь фэрмы з мясцовым сялянскім насельніцтвам выяўляецца ў прадстаўленыні сялянству па даступных цэнах сартовага насыння і завадзкога маладняку. Але за адсутнасцю здавальняючае колькасці сродкаў на фэрме гэтае мерапрыемства ня можа разьвіцца ў выстарчальных разъмерах. На фэрме арганізованы злучныя пункты-конскія і бычачыя.

Фэрму наведваюць таксама экспкурсыі сялян, якім паказваюцца дасягненыні ў гаспадарцы і высьвятляюцца пытаныні па сельскай гаспадарцы.

Шмат сялян адзіночак з'яўляюцца да кіраўніка фэрмы з рознымі пытанынімі па тэхніцы і эканоміцы сельскай гаспадаркі, за кансультацыяй.

Уся гэтая праца па сувязі з мясцовым сялянскім жыхарствам магла-б прыняць больш широкі разъмер, каб былі адпушчаны сродкі на арганізацыю пракатнага пункту і давалася бы датыцы для забесьпячэння насельніцтва насыннем па больш танных цэнах, альбо для абмена насыннага матар'ялу на сялянскае зерне. Уласных-жа сродкаў на гэтую справу фэрма



Кныр і сьвініння буйнай белае ангельскае пароды на вучэбнай фэрме Бел. Акадэміі С.-Г.



Выгляд палёў вучэбнай фэрмы Беларускай Акадэміі С. Г.



Частка сядзібы вучэбнайфэрмы Беларускай Акадэміі С. Г.

ня можа затраціць, за адсутнасцю даходаў. Атрымліваемай-ж афірмаю датациі ў суме каля 3000 рублёў не хапае на неабходнае абсталяванье фэрмы. Апрача таго гады 1926 і 1927 былі малаўраджайны ў Горацкім раёне дзякуючы няспрыяющим мэтэаралягічным умовам. Аднак трэба адзначыць, што з часу ўтварэння Беларуское Сельска-Гаспадарчае Акадэміі (з 1925 г.) вучэбная фэрма паступова паляпшае і ўдасканальвае сваю гаспадарку.

Заработка рабочых у 1924 годзе была 7 руб. на I разрад, у 1925 годзе—10 руб. на I разрад, у 1926 годзе па 11 руб. на I разрад і ў 1927 годзе мяркующа падвысіць 1-шы разрад да 11 р. 50 кап.—12 рублёў.

Удойлівасць кароў падвышана ў сярэднім ад аднай каровы з 1650 кгр. у 1925 годзе, да 2700 кгр. у 1927 годзе. Паступова аднаўлецца сельска-гаспадарчы інвентар. Куплены 2 ня новыя сенакасілкі, конныя граблі, конныя планеты.

Праводзіцца рамонт будынкаў, галоўным чынам перакрываюца гонтавыя крыши. Пабудованы новы кораньплодны склеп на 2000 цэнтнераў кармавое масы. Трэба думачь, што ў бліжэйшы час усе арганізацыйныя меркаваны будуть выкананы.

Будзе ўтворан статак ў 80 кароў, будзе пабудован і абсталяван сыраварны завод. Пры такіх умовах фэрмская гаспадарка напэўна стане даходнай і тэхніка вядзення гаспадаркі прыме больш дасканалы від, што вельмі неабходна для вучэбнае гаспадаркі.

Этапы разьвіцця фэрмская гаспадаркі наступныя: да рэвалюцыі фэрма атрымоўвала датациі 6130 руб., у 1926 і 1927 годзе фэрма атрымала датациі па 3000 рублёў. Пасъля-ж канчатковага правядзення арганізацыйнага пляну фэрме не патрэбны будуть і датациі.

Кіраунік фэрмы Т. Паўлаў.

НАВУКОВЫЯ ТАВАРЫСТВЫ

Нарыс дзейнасьці Навуковага Таварыства за 1925—27 гады

Вучоным таварыствам пры Акадэміі, якое аб'яднае значны лік на-
вуковых працаўнікоў зьяўляеца так наз. „Навуковае Таварыства па
вывучэнню Беларусі“. Заснованае 15 сакавіка 1925 г. (яшчэ ў сьцянах
быўш. Горацкага С.-Г Інстытуту), Т-ва гэта жыве і працуе на правах
аднай з сэкцый Інстытуту Беларускай Культуры (ІБК.) Гэта жывая і
цесная сувязь з ІБК, маральная і магчымае матар'яльнае падтрыманьне
з боку апошняга дазволілі Навуковаму Таварыству шырока разгарнуць
сваю дзейнасьць, ня гледзячы нават на шэраг мясцовых умоў, зусім ня
спрыяючых яго нармальному развіццю.

Асноўнай мэтай Навуковага Таварыства зьяўляеца ўсебаковае вы-
вучэнье прыроды і сельскае гаспадаркі (у шырокім сэнсе гэтага тэр-
міну) Беларусі, шляхам адпаведных экспедыцый і неабходных лябаратор-
ных і стацыянарных дасьледваньняў. У гэтай сваёй працы, маючай
бязумоўна краязнаўчае значэнне, Навуковае Таварыства ўступіла ў кан-
такт з Цэнтральным Бюро Краязнаўства, з Навукова-Дасьледчым Інсты-
тутам імя Леніна, з рознымі краязнаўчымі таварыствамі на мясцох і
нават з асобнымі краязнаўцамі; так, у складзе сваіх сяброў Навуковае
Таварыства налічвае і некалькі сялян-дасьледчыкаў. Аднак краязнаўчай
(хочь і паглыблёнай і спэцыялізаванай) працай не абмяжоўваецца пра-
грама Навуковага Таварыства і яно ахвотна дае месца дакладам і паве-
дамленням агульнага навуковага характару.

Навуковае Таварыства мае чатыры сэкцыі: агранамічную, прыродо-
знаўчую, лясную і мэліарацыйна-земляўпарадкаваўчую. Кожная сэкцыя
распрацоўвае праграму сваёй дзейнасьці, заслуходзяе даклады, справа-
здачи і інш. па сваёй спэцияльнасьці. Даклады-жа і пытаныні агульнага
характару заслуходзяцца на агульных сходах Навуковага Таварыства.
Акрамя ўказаных сэкций у склад Навуковага Таварыства ўваходзяць
розныя камісіі, як тэрміналагічная, што займаеца збораньнем і распра-
цоўкай навуковай беларускай тэрміналёгіі, навукова-дасьледчая, рэдак-
цыйная і інш.

Кіраўнічым ворганам Навуковага Т-ва, аб'яднаючым і накіроўваючым
працу ўсіх яго сэкций і камісій, зьяўляеца праўленье Навуковага Тава-
рыства. Уся арганізацыя і структура Навуковага Таварыства зьяўляеца
аскляпкам з арганізацыі ІБК. Прыём новых сяброў і выключэнне, абр-
аныне службовых асоб, словам, увесе унутраны распарадак жыцця На-
вуковага Таварыства дакладна ўзгоднен з палажэннем ІБК. Праграма

прац Навуковага Таварыства, яго каштарысы, справаздачы, пратаколы друкаваныя працы і інш. зацьверджана ў ІБК.

Першы год існаванья Навуковага Таварыства прайшоў, галоўным чынам, у падрыхтоўчых арганізацыйных працах, даўших магчымасць у другім годзе больш часу аддаць ужо вырашэнню чиста навуковых пымаючых харктор аргінальных навуковых павядамленняў. Адміністрацыйна-гаспадарчыя і бягучыя арганізацыйныя пытанні разъбіраюцца агульныя сходы і сходы сэкцый могуць увесы свой час аддаваць чиста навуковым пытанням.

Навуковае Таварыства выпусціла ўжо два тэмы сваіх прац і два наступных тэмы канчаюцца друкаваньнем і выйдуць у сьвет к 7 лістапада 1927 г. Адзін з гэтых тамоў, які выпушчан з удзелам Горацкага Раённага Таварыства, цалкам прысьвячон апісанью Горацкага раёну. Гэты том прадстаўляе ў навуковай літаратуре нязвычайнае звязаніе. Тут на падставе як літаратурных дадзеных, так, галоўным чынам, і ўласных дасьледванняў, даюцца не матар'ялы па вывучэнні данай мясцовасці, а сводныя нарысы яе геалагічнае будовы, глебаў, флюры, фаўны, сельскагаспадаркі, гісторыі, быту і інш., што агулам і цалкам дае звязаны і выразны малюнак жыцця данага раёну. Навуковае Таварыства лічыць, што падобнае выданье павінна прадстаўіць глыбокі краязнаўчы інтарэс, што яно можа быць узорам для імкненняў іншых краязнаўчых арганізацый і што яно з свайго боку павінна дапамагаць краязнаўчаму руху на Беларусі. Выпуск у сьвет гэтага тома ацэньваецца Навуковым Таварыствам як яго культурнае съята і гэты том прысьвячаецца дзесяцігоддзю Кастрычнікае Рэвалюцыі.

Старшыня Навуковага Т-ва праф. Ф. В. Лянгэрсаўзэн.

Кароткі абгляд дзейнасці Горацкага Раённага Т-ва Краязнаўства (1924—1927 г.)

Беларуская Дзяржаўная Акадэмія С. Г., а раней Горы-Горацкі с.-г. інстытут шчыльна звязаны з гісторыяй нараджэння і разьвіцця Горацкага раённага т-ва краязнаўства.

Спачатку думка аб мясцовай краязнаўчай арганізацыі з'явілася ў 1924 г. паміж групой навуковых працаўнікоў с.-г. інстытуту. Арганізацыйныя пытанні, па абмеркаванні іх Горацкай сэкцый навуковых працаўнікоў заразжа ўзвязваліся з інбелкультам у Менску. Ужо на I усебел. краязнаўчай канферэнцыі ў Менску (29/XI—1/XII 1924) прыймалі уздел прадстаўнікі Горацкай сэкціі навуковых працаўнікоў. У выніку ўсёй гэтай працы 7 снежня 1924 году ў акадэмічнай аўдыторыі імя Фрунзэ адбыўся установочны сход Горацкага таварыства з прыняццем нармальнага статуту таварыства, якія імкнунца за прыбыткам і існаванцем нармальнага статуту таварыства, якія Нармальны статут выпрацаваны ў Маскве і зацьверджан Нарком унутранымі спраўамі 12 мая 1923 г., а на Беларусі для краязнаўчых таварыстваў яго зацьвердзілі 30 ліпеня 1934 г. наркомы Унутрсирэй, Асьветы і Юстыцыі. На tym-же установочным сходзе было абрана першае кірауніцтва т-ва ў склад якога уваішлі прадстаўнікі навуковых працаўнікоў, студэнцтва і народнага настаўніцтва. Да гэтага часу запісаліся ў таварыства 32 навуковых працаўнікі, паміж якіх былі нават спэцыялісты па матэматыцы і

па мэханіцы. Студэнцтва рэагавала на ўзьніканье краязнаўчага т-ва tym, што 13/XII—1924 г. агульны сход агранамічнага гуртка пастанавіў увайсьці ў т-ва, у якое быў нақіраваны сьпіс 127 студэнтаў. Аднак далей гэтага прыгожага жэста студэнцтва не пайшло. Пачатак у таварыстве арганізацыйнай працы захапіў значную частку наступнага 1925 году. Склад т-ва павялічваўся намінальна новымі сябрамі. Такім чынам, расла моцная, фармальная, арганізацыя, у якой лічылася да 1 чэрвеня 1925 году 363 сябры: 15 прафэсаю, 18 выкладчыкаў і асыстэнтаў, 202 студэнты інстытуту, 18 студэнтаў рабфаку і 110 настаўнікаў.

Але ў далейшым відавочная неабходнасць адбору актыўных працаўнікоў унтры т-ва, а таксама некаторыя знадворныя акаўнічнасці паданую лічбу значна зьменышылі. Нівызначанае становішча с.-г. інстытуту, у суязі з рэгуляваннем Беларускім Урадам пытання аб вышэйшай с.-г. школе, адцягвала шмат навуковых працаўнікоў ад сталай і ўпартай працы ў т-ве, прычым некаторыя з іх зусім выехалі з Горак. З другога боку, тэрміналагічна камісія, выдзяліўшыся з т-ва, пераарганізавалася ў сэкцыю Інбелкульту з грашовай субсидыяй і адварвала значныя навуковыя кадры ад краязнаўчага т-ва. Новая арганізацыя, узаконеная пад назоў Навуковага Т-ва па вывучэнню Беларусі, існуе на аснове асобнага Пала-жнінья, апублікованага 16 красавіка 1925 г.

Горацкае раённае краязнаўчае таварыства ня мае ніякіх сродкаў апрач сяброўскіх узносаў (ад 50 кап. да 1 руб. у год). Толькі ў першы год свайго існаваньня яно атрымала 100-рублёвую субсидыю ад сэкцыі навуковых працаўнікоў на выпіску часопісу „Плуг“ у школы Горацкага раёну. Гадовы бюджет вагаеца ад 16 да 15 рубл. у год. Тым ня менш праца ўвесь час вялася актыўнымі сябрамі таварыства. Аб гэтай працы часам падаваліся весткі ў нашых газетах („Звязда“, „Савецкая Беларусь“), у органе Беларускага Цэнтральнага „Бюро Краязнаўства“ („Наш Край“), у Ленінградскіх „Ізвестіях Цэнтральнага Бюро Краеведения“. Таварыства праводзіла агульныя сходы, прычым адна спроба перанесці сход у гарадзкое памяшканье не ўдалася, а таму ўсе сходы таварыства адбываліся ў акаўмічных памяшканнях. Такіх сходаў было 17. На гэтых сходах выслухана 39 навуковых дакладаў. Галоўным чынам, да гэтай пары вялася праца па вывучэнню прыроды раёну і часткова толькі па вывучэнню быту. Сябры таварыства прыймалі удзел у з'ездах і канфэрэнцыях у раёне і па-замежам яго. Пры ўступленні ў другі год існаваньня таварыства Беларускае ЦБК адзначыла яго „інтэнсіўную“ працу словамі: „праца т-ва мае агульна-рэспубліканскую значэнне“ (Наш Край № 1, 1925 г. стр. 9).

Пры ўступленні ў трэці год свайго існаваньня, Горацкае краязнаўчае таварыства атрымала паміж іншых прывітанніяў таксама і ацэнку яго працы ад ЦБК РСФСР, падпісаную акаўмікам Маррам. Там паміж іншым гаворыцца: „Цэнтральнае Бюро Краязнаўства з вялікай цікавасцю сачыць за посьпехамі працы Горацкага т-ва, якое, па вестках яго старшыні праф. П. Ф. Салаўёва, зъяўляеца сталым карэспандэнтам ЦБК, паведамляючы ад посьпехах краязнаўчай працы па Беларусі, радам з Н. І. Касцяровічам ды іншымі выдатнымі беларускімі краязнаўцамі“.

Вялікім дасягненнем у жыцці т-ва, якраз у час сьвяткавання 10-годзьдзя Кастрычнікавай Рэвалюцыі, зъяўляеца выхад кнігі, прысьвеченай апісанню Горацкага раёну. Гэта кніга выдаецца Навуковым Таварыствам на сродкі, адпушчаныя Інстытутам Беларускай Культуры. Паміж прац, зъмешчаных у гэтай кнізе, ёсьць напісаныя ня толькі навуковымі працаўнікамі, але таксама вучыцелямі і студэнтамі—сябрамі Горацкага раённага краязнаўчага таварыства.

Старшыня таварыства праф. Салаўёў.

СЪПІС

навуковага пэрсаналу Беларускае Дзяржаўнае Акадэміі Сельскае Гаспадаркі імя Каstryчнікаве Рэвалюцыі на 1 кастрычніка 1927 г.

№ па чарзе.	Прозвішча, імя і па бацьку	Пры якой катэдры працуе
	А. Прафэсары.	
1	Афанасьев, Яков Михайлович . . .	Глебазнаўства
2	Армфельд, Борис Константинович . . .	Гідраўлікі, гідралёгі і гідрамэтры
3	Багаяўленскі, Іван Константінавіч . . .	Матэматыкі і варыяцыйных вылічванняў
4	Бурштейн, Майсея Исакович . . .	Садоўніцтва і гародніцтва
5	Василькоў, Восіп Ягорович . . .	Батанікі
6	Вэйс, Ювеналь Аляксандрович . . .	С.-г. машыназнаўства, рухавікоў, агульнага і спэцыяльнага машыназнаўства
7	Годнёў, Ціхан Мікалаевіч . . .	Фізыялёгіі расылін
8	Далініна-Іванскі, Віктар Вікторович . . .	С.-г. мэліарацыі
9	Дубах, Аляксандр Давыдович (на пагадзінны аплаци)	С.-Г. мэліарацыі
10	Захараў, Васіль Кірылавіч . . .	Лясной таксацый і лесабудаўніцтва
11	Колакалаў, Макар Тадарович . . .	Аналітычны хэміі
12	Красікаў, Інакені Ільіч . . .	Неарганічны хэміі
13	Кайгародаў, Аляксей Іванович . . .	Мэтэаралёгіі
14	Кедраў-Зіхман Аскар Карлавіч . . .	Арганічнае і агранамічнае хэміі
15	Ключароў, Аляксандр Васільевіч . . .	Прыватнага земляробства
16	Касцялеў, Аляксандр Васільевіч . . .	Прыватнага лесазнаўства
17	Краўцоў, Аляксандр Аляксандровіч . . .	Будаўнічай мэханікі
18	Козыраў, Мікола Цімафеевіч . . .	Агульнае вучэньне аб праве і дзяржаве
19	Люнгэрзгаўзэн, Фрыдыых Вильгельмович . . .	Геалёгіі і мінералёгіі
20	Мышкін, Мікола Паўлавіч . . .	Фізыкі
21	Мельнік, Сыціпан Паўлавіч . . .	Агульнага лесазнаўства

№ па чарэ	Прозывішча, імя і па бацьку	Пры якой катэдры працуе
22	Мэдзіш, Марк Мікалаевіч . . .	Фітапаталёгі і мікрабіялёгії
23	Монтаг, Аляксандр Карлавіч . . .	Будаўнічага мастацтва
24	Некрасаў, Тодар Рыгоравіч . . .	Земляўпаратакаваўчага працэсу
25	Найдзёнаў, Мікола Васільявіч . . .	Прыватнай заатэкні
26	Пелехаў, Мікола Мікалаявіч . . .	Агульной заатэкні
27	Пераход, Вячэслаў Іванавіч . . .	Лясное эканомікі і экспляатацыі
28	Рэнард, Канстанцін Густававіч . . .	Сэлекцыі
29	Салаўёў, Паўла Тадаравіч . . .	Заалёгі
30	Саноцкі, Антон Сыціпанавіч . . .	Анатоміі і фізыялёгіі жывёлы
31	Спарра, Рычард Паўлавіч . . .	Інжынэрна-мэліарацыйных вышучаньяў
32	Фралоў, Ніл Сыпрыдонавіч . . .	Статыстыкі
33	Хадаровіч, Паўла Аляксеевіч . . .	Геадэзыі
34	Шкацелаў, Ўладзімір Віктаравіч . . .	Хэмічнай тэхналёгіі
35	Шастакоў, Андрэй Валянцінавіч . . .	Энтамалёгіі
Б. Дацэнты.		
1	Айзенберг, Рыгор Бэнцыянавіч . . .	Палітэканомії
2	Бухаркін, Віктар Іванавіч . . .	Гістарычны матар'ялізм
3	Горскі, Леў Ўладзіміравіч . . .	Топаграфіі і маляваньня
4	Гарэцкі, Максім Іванавіч . . .	Беларусазнаўства
5	Гаўрук, Юры Паўлавіч . . .	"
6	Дракін, Васіль Мікалаявіч . . .	Матэматыкі
7	Караткаў, Канстанцін Мікалаевіч . . .	Хэмічнай тэхналёгіі
8	Кісільякоў, Іван Андрэевіч . . .	С.-Г. Эканомії
9	Кісялёў, Канстанцін Карнелявіч . . .	Гідраўлікі, гідралёгіі і гідраметрыі
10	Ліпкін, Барыс Якаўлевіч . . .	Дзярж. лясн. гаспадаркі і энцыклапэдыі лесаводства
11	Макараў, Міхайла Пятровіч . . .	С.-Г. Эканомії
12	Прышчэпаў, Зымітрок Філімонавіч . . .	Аграрнай палітыкі і дзяржаўн. мерапрыёмстваў
13	Прахарэнка, Іван Карпавіч . . .	Эканомікі земляўпаратакаваньня
14	Паўлаў, Тодар Аляксандравіч . . .	Практыка на фэрме
15	Серада, Іван Мікітавіч . . .	Заагігіены і вэтэрынары

№№ па чарзе	Прозвішча, імя і па бацьку	Пры якой катэдры працуе
16	Сільніцкі, Макар Рыгоравіч . . .	Мэханічнай апрацоўкі дрэва і транспарту лесу
17	Саевіч, Платон Васільлявіч . . .	Гісторыя Ўсек(б)П
В. А с y с t e n t y:		
1	Антонаў, Іван Паўлавіч . . .	Машыназнаўства, рухавікоў, агульнага і спэц. машынаўства
2	Бэрзін, Аўгуст Іванавіч . . .	Агульнага земляробства
3	Вэйс, Кацярына Аляксандраўна	Прыватнага земляробства
4	Ганчарык, Міхайла Мікалаевіч	Фізыалёгіі расылін
5	Гуржы, Раман Сьпірыдонавіч . . .	Садоўніцтва
6	Геніуш, Мікола Наумаў . . .	Гэадэзія
7	Дзянісаў, Захар Мікалаевіч . . .	Батанікі
8	Журык, Сыцяпан Іванавіч . . .	Агульная зоотэхнія
9	Жылінскі, Іван Сыцяпанавіч . . .	Геадэзыі
10	Зубрыцкі, Іван Васільлявіч . . .	"
11	Іваноў, Іван Трахімавіч . . .	Неарганічнай хэміі
12	Каўцэвіч, Мікола Мікалаевіч . . .	Фізыкі
13	Кавалёў, Мікіта Ермалаявіч . . .	Геалёгіі і мінералёгіі
14	Каржанеўскі, Сыцяпан Кузьміч	Аналітычнай і неарганічнай хэміі
15	Кедрава-Зіхман, Вольга Эдмун-даўна	Арганічнай і агранамічнай хэміі
16	Кудзін, Канстанцін Іванавіч . . .	Фітапаталёгіі і мікробіялёгіі
17	Лейвікаў, Мэндань Львовіч . . .	Землябудаўнічае праектаваньне
18	Мядзведзяў, Андрэй Рыгоравіч	Глебазнаўства
19	Мядзелка, Паўліна Вікенцяўна	Беларусазнаўства
20	Майселянка, Тодар Патапавіч . . .	Лясной таксациі і лесабудаўніцтва
21	Максімаў, Леванід Якаўлевіч . . .	Будаўнічай мэханікі і будаўнічага мастацтва
22	Новікаў, Аляксандар Лявонавіч	Агульнага лесазнаўства і энцыклапэдыі лесазнаўства
23	Навіцкая, Ніна Канстанцінаўна	Эзаалёгіі

№№ па чарэе	Прозывіща, імя і па бацьку	Пры якой катэдры працуе
24	Пісаркоў, Харытон Аляксеявіч	С. Г. мэліарацыі
25	Пратасевіч, Пятро Мікітавіч	Спэцыяльныя заатэхні
26	Плятнер, Тодар Аўхімавіч	С. Г. эканомії
27	Пратасеня, Рыгор Іванавіч	Агранамічная і арганічная хэмія
28	Рагавы, Паўла Пракопавіч	Глебазнаўства
29	Раўцкі, Юры Цітавіч	Прыватнага лесазнаўства
30	Рэго, Юры Робэртавіч	Сэлекцыі
31	Савельяў, Аляксандр Щімафе- явіч	Агульнага земляробства
32	Страж, Рафаіл Рыгоравіч	Прыватнага земляробства
33	Трудалюбаў, Тодар Віктаравіч	Гэадэзыі
34	Усьпенскі, Аўгэн Мікалаевіч	Мэтэаралёгіі
35	Цэтэрман, Наталья Оттаўна	Батанікі
36	Г. А съпіранты.	
1	Антоненка, Тодар Панфілавіч	Арганічай і агранамічнай хэмії
2	Байкоў, Іван Щімафеявіч	С.-г. эканомії
3	Гурэвіч, Вульф Ошэравіч	Агульнай заатэхні
4	Галята, Юры Напрэявіч	Энтамалёгії
5	Гудзіліна, Анісся Несьцяроўна	Агульнага земляробства
6	Дарожкін, Мікола Панасавіч	Фітапаталёгіі і мікрабіялёгії
7	Дзікоўскі, Восіп Іванавіч	Агульнага лесазнаўства і эн- цыкліпэдыі лесазнаўства
8	Зубовіч, Мікола Тодаравіч	Лясной эканомікі і экспляятацыі
9	Ільлюшчанка, Аляксандр Ан- дрэявіч	Аграрнае палітыкі і дзяржа- ных мерапрыёмстваў
10	Кесарава, Аўгіньня Іванаўна	Лугазнаўства і культуры балот
11	Кучынскі, Пётра Аляксандравіч	Глебазнаўства
12	Ларчанка, Аўхім Герасімавіч	Геадэзыі
13	Ліцага, Анатоль Іванавіч	Хэмічнай тэхналёгії
14	Мяцельскі, Васіль Уладзіміравіч	Спэцыяльнага земляробства
15	Матускова, Грыпіна Мікалайўна	Спэц. заатэхні
16	Плавінскі, Аляксандр Іванавіч	Інжынэрна-мэліарацыйных вы- шуканьняў
17	Пуцята, Сыцяпан Міхайлавіч	Земляўпарадкаваўчага працэсу

№№ па чарэе	Прозвішча, імя і па бацьку	Пры якой катэдры працуе
18	Сяргейчык, Іван Паўлавіч . . .	Мэханічнай апрацоўкі дрэва і транспарту лесу
19	Цімашкоў, Фама Андрэявіч . . .	Садоўніцтва і гародніцтва
20	Цімафеяў, Паўла Цімафеевіч] . . .	Гідраўлікі, гідралёгіі і гідрамэтрыі
21	Ціхановіч, Але́сь Андрэявій . . .	Гэадэзіі
22	Чарняўскі, Юры Мікалаеўіч . . .	Землябудаўнічае праектаваньне
23	Шчаглова, Мар'я Мікалайяўна . . .	Прыватнага лесазнаўства
	Д. Лябаранты.	
1	Ратноўскі, Аркадэ́й Аўхімавіч . . .	Заалёгі
2	Бакун, Мікола Міхеевіч . . .	Фізыкі
3	Васільчанка, Віктар Ільліч (ён-жа наглядальнік)	Мэтэаралёгі
4	Аўдакімаў, Гаўрыла Аўсеевіч . . .	Анатоміі і фізыялёгіі жывёл
5	Калішэвіч, Сяргей Ўладзіміравіч . . .	Батанікі
6	Мамаяў, Пётра Васільявіч . . .	Грамадзка-прававых дысцыплін
7	Салдатаў, Іван Цімафеевіч . . .	Аналітычнай і неарганічнай хэмії
8	Старавойтаў, Ксенафонт Цярэн-цявіч	Арганічнай і агранамічнай хэмії
	Выкладчыкі	
1	Брок, Ганна Яўгенаўна . . .	Нямецкай мовы
2	Глінка, Вера Тадараўна . . .	Ангельскай мовы
3	Пэтэрсон, Карл Пятровіч . . .	Нямецкай мовы
	Выкладчыкі вайсковых дысцыплін	
1	Немчынаў, Міхайла Іванавіч . . . (ён-жа загадчык вайск. габін.)	
2	Гульдэнбальк, Барыс Уладзіміравіч	
3	Новікаў, Іван Андрэявіч . . .	
4	Самахваляў, Валянтын Уладзіміравіч	

а) габінэты.

- 1) Анатомія і фізыялёгія жывёл
- 2) Батаніка
- 3) Беларусазнаўства
- 4) Ваенная справа
- 5) Гідраўліка
- 6) Геадэзія
- 7) Геалёгія і гідрагеалёгія
- 8) Гідратхнічныя пабудовы
- 9) Гідралёгія і гідрамэтрыя
- 10) Глебазнаўства
- 11) Грамадзка-прававых дысцыплін
- 12) Вэтэрынарыя і заагігіена
- 13) Землябудаўнічае праектаваньне
- 14) Зямельнае права і зямельны судовы працэс
- 15) Заалёгія
- 16) Заатэхнія агульная
- 17) Заатэхнія спэцыяльнае
- 18) Земляробства спэцыяльнае
- 19) Земляробства агульнае
- 20) Інжынэрна-мэліарацыйныя вышуканыні
- 21) Эканоміка землябудаўніцтва
- 22) Лесаводства агульнае
- 23) Лесаводства спэцыяльнае
- 24) Лясная таксацыя і леса-ўпарядкаваньне
- 25) Лясная эканомія
- 26) Лугаводства і культура балот
- 27) Машыназнаўства С. Г.
- 28) Дэталі машины
- 29) Мэтэаралёгія і кліматалёгія
- 30) Мэліарацыя С. Г.
- 31) Маастацтва будаўнічае
- 32) Мэханіка будаўнічая і тэатрычнае
- 33) Садоўніцтва і гародніцтва
- 34) Статыстыка агульная і с.-г.
- 35) Сэлекцыя
- 36) Эканомія с. г.
- 37) Тапаграфічнае рысаваньне
- 38) Фізыка
- 39) Фітапаталёгія
- 40) Дзяржаўная лясная гаспадарка
- 41) Экспляатацыя лесу
- 42) Энтамалёгія
- 43) Мікрабіяллёгія
- 44) Рухавікоў
- 45) Землябудаўнічы працэс

б) лябараторыі.

- 1) Батаніка
- 2) Глебазнаўства
- 3) Заалёгія
- 4) Заатэхнія агульная
- 5) Заатэхнія спэцыяльная
- 6) Земляробства спэцыяльнае
- 7) Земляробства агульнае
- 8) Сэлекцыя (лябараторыя сумесна з спэцыяльным земляробствам)
- 9) Тэхналёгія хемічная
- 10) Фізыка
- 11) Фізыялёгія расылін
- 12) Фітапаталёгія і мікробіяллёгія
- 13) Хэмія арганічнае і агранічнае
- 14) Хэмія аналітычнае
- 15) Хэмія неарганічнае
- 16) Па тэхнічнай перапрацоўцы пладоў

Удзел навуковых працаўнікоў у замежных і ўнутраных камандыроўках.

За справаздачны пэрыад з боку Акадэміі былі камандыраваны за межы СССР наступныя навуковыя працаўнікі:

- 1) Праф. Афанасьяў, Я. М. у Амэрыку;
- 2) Праф. Козыраў, М. Ц. у Нямеччыну;
- 3) Праф. Ключароў, А. В. у Нямеччыну;
- 4) Праф. Кедраў-Зіхман, ў Нямеччыну;
- 5) Праф. Кайгародаў, А. І. у Амэрыку і Нямеччыну (2 камандыроўкі за 2 гады);
- 6) Праф. Люнгэрсгаўзэн, Ф. В. у Нямеччыну;
- 7) Праф. Мэдзіш, М. М. у Нямеччыну;
- 8) Праф. Мельнік, С. П. у Нямеччыну і Францыю;
- 9) Праф. Рэнард, К. Г. у Нямеччыну і Данію;
- 10) Дацэнт Ліпкін, Б. Я. у Нямеччыну;
- 11) Асыстэнт Журык, С. І. у Нямеччыну і Данію;
- 12) Навуковая супрацоўніца Гудзіліна, А. Н. у Амэрыку;
- 13) Навуковы супрацоўнік Бэрзін, А. І. у Латвію;

У межах СССР атрымалі камандыроўкі наступныя навуковыя працаўнікі:

- 1) Праф. Шкацелаў, В. В.
- 2) Праф. Саноцкі, А. С.
- 3) Праф. Далініна-Іванскі, В. В.
- 4) Дацэнт Вінакур, І. М.
- 5) Дацэнт Ліпкін, Б. Я.
- 6) Асыстэнт Савельяў, А. Ц.
- 7) Асыстэнтка Навіцкая, Н. К.
- 8) Асыстэнт Лайкоў, М. Э.
- 9) " Ганчарык, М. М. (дзьве камандыроўкі за два гады)
- 10) " Журык, С. І.
- 11) " Страж, М. Г.
- 12) " Каржанеўскі, С. Х.
- 13) " Плятнер, П. Я.
- 14) " Бранцаў, П. А.
- 15) Навуковы супрацоўнік Плавінскі, А. І.
- 16) " " Бузюк, М. І.



Проф. Н. П. Мышкин
(к 40-летию его научной деятельности.)

Профессор Н. П. Мышкин (к 40-летию его научной деятельности).

14 июня сего 1927 года, исполнилось 40 лет научной, учебной и общественно-просветительной деятельности Николая Павловича Мышкина, ныне состоящего профессором в Белорусской Государственной Сельскохозяйственной Академии.

Имя Н. П. хорошо известно русским и иностранным физикам как деятеля по физике и метеорологии, как строителя многих приборов, имеющих не только научное, но и техническое значение и получивших известность не только у нас, но и за границей.

Белорусская Сельскохозяйственная Академия, высоко ценила научную и общественно-общественную деятельность Н. П. постановила отпраздновать 40-летний юбилей в осеннем триместре сего года, в виду невозможности означенное празднование провести в достаточно полном составе летом за отсутствием многих научных сотрудников и студентов, частью занятых летними занятиями и экскурсиями, частью же раз'ехавшихся на работы и в командировки и т. д.

Н. П. Мышкин родился 14 апреля (ст. ст.) 1864 года в семье очень бедного деревенского священника в селе Гольяны, в бывшей Вятской губернии, Сорапульского уезда. Н. П. с раннего детства познал лишения и нужду и рос среди таких-же бедных крестьянских детей, бывших его товарищами детства.

Первоначальное обучение Н. П. получает от своего отца, большого знатока и любителя классической древности и словесности, так что десятилетний Н. П. ко дню поступления в школу знал значительно больше того, что требовалось для поступления в I класс и даже не только бойко читал на латинском и греческом языках, но уже имел кое какие познания относительно склонений и спражений этих языков. Первоначальная школа была духовное училище.

Для дальнейшего образования Н. П., несмотря на его мечты и склонность к технике и математике и желания поступить в Сорапульское реальное училище, по бедности отца, пришлось перейти в 1878 году в Вятскую Духовную Семинарию, где будущий юбиляр с первых же дней поступления, как хороший ученик был зачислен на „казенный кошт“ и получил таким образом возможность учиться далее беспрепятственно. Хотя семинарский режим Вятской семинарии и был характерный, реакционно-тяжелый и давящий всякую инициативу в воспитательном отношении, однако состав преподавателей в ней был хороший, благодаря которому Н. П. с тремя товарищами, впервые для данного учебного заведения, начал мечтать о дальнейшем образовании в университете и при переходе в 5-ый класс, в 1882 году покинул семинарию для подготовления к экзамену зрелости для получения права поступления в университет.

Н. П. поехал в Казань, поступила сначала вольнослушателем в Казанский университет, а затем, легко сдав в мае 1883 г. экзамен зрелости

и благодаря зачислению стипендиатом, мог окончить курс по физико-математическому факультету ровно в 4 года, в мае 1887 г., с правом получения кандидата математических наук по представлении и защите кандидатского рассуждения, которое он быстро представил под заглавием: „Свето-преломляющая способность смесей жидкостей и растворов“, начатое им еще во время студенчества в физической лаборатории проф. Р. А. Колли.

Работа эта была признана не только достаточной для выдачи кандидатского диплома, но и была награждена золотой медалью.

К этому времени проф. Р. А. Колли переходит на службу в Петровскую Академию и предлагает Н. П. должность ассистента по физике и метеорологии, на которую он и был избран Советом бывшей Петровской Академии и допущен 1-го/14 июня 1887 года к исполнению его обязанностей. Таким образом, служебная деятельность Н. П. началась под авторитетным, но довольно взыскательным руководством крупного ученого, каким был Р. А. Колли на метеорологической обсерватории, на которую он был зачислен наблюдателем, но научная деятельность его этим не ограничивалась. В это время проф. Колли занимался весьма серьезными исследованиями медленных электрических колебаний и между прочим в спирали Румкорфа к этим исследованиям он привлек и Н. П. Во время этих работ с гальванометром с зеркальным отсчетом Н. П. наткнулся на некоторые противоречивые явления, которые обяснить тогда не мог, но которые при последующих его самостоятельных опытах над отклонением железной или стальной стрелки от солнечного освещения и послужили основанием по доказательству, что тело, находящееся в токе световых лучей, испытывает вращательное действие.

Вскоре, в январе 1890 года Петровская Академия была закрыта, и Н. П. остался в ней в качестве заведывающего метеорологической обсерваторией и хранителем кабинетов физики и метеорологии, геодезии, теоретической и практической механики и строительного искусства, кроме того ему было поручено производство экзаменов по физике и метеорологии студентов и вольнослушателей Академии.

Одновременно Н. П. начал усиленно готовиться к магистерскому экзамену, который в то время был необыкновенно труден, особенно в Петербурге по математике, но Н. П. преодолел его очень быстро и к осени 1894 г. ко времени открытия Московского Сельско-хозяйственного Института, какое переименование получила Петровская Академия, имел уже звание магистранта и право читать лекции в университете в качестве приват-доцента.

После смерти Р. А. Колли, кафедру физики и метеорологии занял Михельсон, которому Департаментом Земледелия было поручено организация в центральной России сети метеорологических станций. Но серьезно заболев, проф. Михельсон должен был надолго уехать за границу и такого рода работу возложили на Н. П.; работа эта велась Н. П. полгода года, отняв много времени от его собственных научных занятий по собиранию материала для магистерской диссертации.

В 1896 году Николай Павлович избирается советом Ново-Александрийского Института на кафедру физики и метеорологии, куда и прибывает в октябре того-же года, где и протекает его научно-учебная деятельность вплоть до эвакуации, по случаю войны, института в 1914 году, в Харьков.

В Ново-Александрии развернулось широкое поле деятельности Н. П. С самого начала он организовывает и устраивает метеорологическую

станцию и физический кабинет, которые достались в его заведывание далеко не в надлежащем состоянии, далее участвуя, в строительстве института, он организует электрическую станцию для учебных целей и освещения некоторых частей института, работа, которая в это время требовала значительных забот и напряжения сил, временно, с уходом проф. Делоне, читает курс математики и механики, все это однако не мешает юбиляру готовить магистерскую диссертацию, которую и защищает в Петербургском Университете в январе 1902 года на тему: „Поток электричества в поле наэлектризованного острия и его действие на диэлектрик“. Получив звание магистра, Н. П. тотчас же занялся изучением и проверкой на опыте найденных им закономерностей для построения электродвигателя совершенно особого типа и опытным разрешением вопроса, нельзя ли при помощи такого электро-двигателя, утилизировать атмосферное электричество с промышленной целью.

Напечатанные по означеному поводу работы „Новый принцип электрического двигателя“, „Возможность утилизации атмосферного электричества“, „Атмосферное электричество и его утилизация“, обратили внимание заграничных ученых, и означенные работы были напечатаны в извлечениях в Европейских и Американских журналах, а патентные ведомства Германии, Франции, Англии и Америки, после тщательного изучения двигателя Н. П., признали возможным выдать по него патенты и лишь значительно позже, в 1915 году Н. П. получил привилегию и у нас.

На работы Н. П. обратило внимание и военное ведомство, и мы видим юбиляра, работающего при воздухоплавательной команде на аэростате Ивангородской крепости и делающего наблюдения над атмосферным электричеством. Опыты эти затем, в специально построенном помещении, продолжались в течение двух лет зимой и летом, и как следствие, Н. П. выпустил описание их после доклада на киевском электро-техническом с'езде, в 1907 году.

Прекратив эти опыты, Н. П. начал подготовлять докторскую диссертацию, которую, однако, вследствие вспыхнувшей войны, не успел защитить. Но исследование эти обратили серьезное внимание академика Рыкачева и, во время войны, в комиссии по изучению производительных сил России, им сделано Академии предложение о всестороннем изучении вопроса с постановлением вызвать Н. П. для доклада Академии. Но наступившие политические события и смерть Академика Рыкачева остановили дальнейшее движение вопроса.

За время службы в Петровской Академии и далее в Ново-Александрийском Институте и до последнего времени Н. П. выпущено множество различных работ, как по физике, так и по метеорологии, в журнале Русского-Физико-Химического Общества и в Метеорологическом Вестнике. Кроме этих основных изданий, сообщения и статьи имеются в журналах: электричество, трудах русских электро-технических съездов, трудах Варшавского и Харьковского физико-химических обществ, записках Ново-Александрийского Института, записках Петровской Академии и политехнического музея в Москве, в трудах кружка любителей естествознания при Ново-Александрийском Институте, в „Физическом Обозрении“ и в записках Горецкой Академии. Многие из названных работ были частью переведены, частью реферированы в американских и французских журналах.

Владея прекраснейшей дикцией, Н. П. всегда все свои лекции и сообщения излагал изящным литературным языком и иллюстрировал захватывающими слушателей опытами.

Деятельность Николая Павловича в Ново-Александрийском Институте, где он провел время с 1896 до 1914 г.—времени его эвакуации в Харьков, далеко выходила за пределы стен названного учебного заведения.

В 1905 году, вследствие оставления кафедры профессором П. А. Зиловым в Варшавском Университете Н. П. был приглашен на кафедру физики при означенном университете, но к лекциям приступил лишь в 1907 г., так как по случаю революции университет был закрыт. Кафедру эту, оставшуюся после известного ученого П. А. Зилова, Н. П. занимал до 1910 года, когда, вследствие болезни, должен был уехать на год для излечения за границу.

Одновременно с сим Н. П. принял на себя труд преподавания физики во вновь открытой в Ново-Александрии мужской гимназии, каковую и преподавал вплоть до перехода ее в Варшаву, незадолго до войны.

Принимая участие в публичных лекциях, читаемых в Новой-Александрии, Н. П. в увлекательной форме излагал в них всегда новейшие успехи физических наук. Особенную память оставил среди его сослуживцев и слушателей его лекция по поводу только-что открытых лучей Рентгена, великолепно обставленная едва появившимися прибывшими из за границы приборами.

После эвакуации Ново-Александрийского института мы снова видим юбиляра на кафедре физики в другом высшем учебном заведении, где преподавание ее должно было нести несколько иной уклон.

После смерти проф. Пильчикова и его преемника, в Харьковском Технологическом Институте, Н. П. читает курс общей физики и специальный курс электротехники для студентов электро-техников в пределах трех семестров 1915/16 и 1916/17 годов.

Будучи всегда усиленно занят служебными учеными и учебными занятиями, Н. П. был чрезвычайно отзывчив к общественно-просветительской деятельности. Еще будучи ассистентом Петровской Академии, принимал участие в воскресных чтениях, организованных при Политехническом музее в Москве и кроме того, позднее в течение 1895/6 г. г., в Московском Сельско-Хозяйственном Институте читал курс теории вероятностей в применение ее в статистике.

В Харькове во время революции с 1917 года до 1922 г. Н. П. широко популяризирует физику и метеорологию, читая частью систематические курсы, частью популярные лекции во многих культурно-просветительских учреждениях, как то: на сел. хоз. курсах для красноармейцев, в рабочем техникуме, на электротехнических курсах, на общеобразовательных курсах, на курсах для милиционеров, на высших курсах комсостава и в клубах для красноармейцев и высших чинов красной армии, а также работает по мобилизации технических сил геодезического отдела Наркомзема УССР.

В последнее время, при Советской Власти, Н. П. нес и учебно-административные обязанности. С осени 1921 года он был назначен деканом агрономического факультета бывшего Ново-Александрийского, а ныне Харьковского Сел. Хоз. Института и исполнял эту обязанность до осени 1922, когда, по распоряжению Наркомпроса, на него были возложены обязанности ректора. Обязанность эту он нес до 1 ноября 1923 года, когда перешел в Белоруссию, в Минский Сел. Хоз. Институт.

В Минском Сел. Хоз. Институте, состоя на службе Наркомзема, Н. П. одновременно занимался организацией метеорологической службы в Белоруссии и вел работы по учреждению здесь Геофизического Института.

В Октябре 1925 г. с воссоединением Минского сел. хоз. Института с Горецким, Н. П. перешел в Белорусскую Сельско-Хозяйственную Академию, где состоит и по сие время профессором физики, продолжая упорную научную работу.

В настоящее время, на 41-ой годовщине своего непрерывного служения в высшей сельско-хозяйственной школе Н. П. продолжает с той же энергией научную и общественно-просветительную деятельность и чувствует себя вполне бодрым для дальнейших научных работ, крепко сохранив то уважение и заслуженный авторитет, каким он пользовался среди сослуживцев и студентов пяти высших сельско-хозяйственных учебных заведений: бывшей Петровской, ныне Тимирязевской Академии, институтов: Ново-Александрийского, Харьковского, Минского и Белорусской сельско-хозяйственной Академии.

Перечень наиболее значительных работ профессора Н. П. Мышкина.

1. Свето-преломляющая способность смесей жидкостей и растворов. (кандидатская диссертация).

a. Работы по метеорологии:

2. Актинометрические наблюдения, произведенные метеорологической обсерваторией Петровской Академии в 1889 г.
3. К вопросу о причине суточных колебаний барометра.
4. Теплопроводные свойства почв, как одна из причин неурожая 1891 г.
5. Основы учения о предсказании погоды.
6. К вопросу о нарастании льда в реках и озерах Европейской России.
7. К вопросу о способе определения ожидаемых minimum температур.
8. Закономерность в суточном ходе температуры почвы в связи с вопросом о предсказании заморозков.
9. Немагнитные вариации.
10. К вопросу о причинах, вызывающих суточные и годовые колебания магнитной стрелки.
11. Атмосферное электричество и его утилизация.
12. Возможная роль ионов воздуха в процессах жизни растительного царства на земле.
13. Метеорологические экстраполяции и их значение в вопросе о предсказании погоды на дальний срок вперед.

b. Работы по физике:

14. К вопросу о лучах, испускаемых наэлектризованным острием
15. Вращение диэлектрика в поле действующей рентгеновской трубы.
16. Действие наэлектризованного острия на диэлектрик.
17. Действие тихого электрического разряда на диэлектрик.
18. Поток электричества в поле наэлектризованного острия и его действие на диэлектрик, (магистерская диссертация).
19. Возможность утилизации атмосферного электричества.
20. Новый принцип электрического двигателя.
21. Пондеромоторные силы в поле излучающего источника.
22. Электрический ток в металлической цепи, удерживаемой во всех своих точках при одинаковой температуре.

23. Замечательные свойства висмута, сурьмы и некоторых других металлов термоэлектрического ряда.

24. Интегралы дифракции.

25. Новый вид пользования энергией жидкого топлива для получения механической работы.

23. Законность в строении планетной системы солнца. Большая работа, напечатанная во втором томе записок Белорусской Сельско-хозяйственной Академии.

Кроме сих перечисленных работ Николаем Павловичем, сделано множество заметок и сообщений по вопросам физики и метеорологии.

Проф. В. Шкателов.

I

Учение В. И. Ленина о диктатуре пролетариата.

(окончание*)

IV.

Дальнейший этап в развитии идеи диктатуры пролетариата начинается с Октябрьской революции. В эту эпоху мы видим как идея диктатуры пролетариата под руководством Владимира Ильича воплощается в жизнь.

В дальнейшем изложении мы попытаемся выяснить взгляды Владимира Ильича по следующим основным вопросам:

1. Общее понятие о диктатуре пролетариата.
2. Форма диктатуры пролетариата
3. Цель и задачи диктатуры пролетариата
4. Диктатура пролетариата и мелкая буржуазия.

1. Общее понятие о диктатуре пролетариата.

Основным вопросом пролетарской революции является вопрос об овладении государственной властью. „Самым главным вопросом,—говорил Владимир Ильич,—всякой революции является вопрос о государственной власти. В руках какого класса власть—это решает все“¹⁾). Овладеть государственной властью пролетариат может только путем ожесточенной борьбы с буржуазией, ибо сила сопротивления ее является огромной и при этом во много раз увеличивается благодаря международным связям. Эта борьба против буржуазии и является диктатурой пролетариата.

„Диктатура пролетариата есть самая беззаветная и самая беспощадная война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии, сопротивление которой удешевлено ее свержением (хотя бы в одной стране) и могущество которой состоит не только в силе международного капитала, в силе и прочности международных связей буржуазии, но и в силе привычки, в силе мелкого производства. Ибо мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень и очень много, а мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. По всем этим причинам диктатура пролетариата необходима, и победа над буржуазией невозможна без долгой и упорной, отчаянной войны, не на живот, а на смерть—войны, требующей выдержки, дисциплины, твердости, непреклонности и единства воли.

¹⁾ См. т. IV „Записок Академии“.

²⁾ Н. Ленин. „Собр. соч., т. XVI., ч. 2, стр. 102.

Повторяю, опыт победоносной диктатуры пролетариата в России показал наглядно тем, кто не умеет думать или кому не приходилось размышлять о данном вопросе, что безусловная централизация и строжайшая дисциплина пролетариата являются одним из основных условий для победы над буржуазией¹⁾.)

„Диктатура—слово большое, жесткое, кровавое, слово, выражающее беспощадную борьбу, не на жизнь, а на смерть, двух классов, двух миров, двух всемирно исторических эпох“²⁾.)

Одной из первых задач диктатуры пролетариата является сламывание сопротивления буржуазии. „В чем смысл и значение диктатуры пролетариата? Именно в сламывании сопротивления капиталистов“³⁾.) Это сопротивление, конечно, возможно сломать только путем насилия.

Еще в 1916 году в работе „О карикатуре на марксизм, об империалистическом экономизме“, Владимир Ильич, определяя диктатуру, как „господство одной части общества над всем обществом“, говорил, что это господство должно опираться непосредственно на насилие, а в работе „о лозунге разоружения“, он пояснил, что „насилие в эпоху XX века,— как и вообще в эпоху цивилизации,—это не кулак и не дубина, а войско“.

На III Всероссийском Съезде Советов, Владимир Ильич, возражая некоторым „социалистам“ говорил, что: „представлять себе социализм так, что нам господа социалисты преподнесут (его) на тарелочке, в готовеньком платьице, нельзя,—этого не будет. Ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории, иначе как насилием. Насилие, когда оно происходит со стороны трудящихся, эксплоатируемых масс против эксплоататоров,—да, мы за такое насилие...“

На VIII Всероссийском Съезде Советов Владимир Ильич снова возвращается к этому вопросу и снова повторяет, что и теперь (декабрь 1920 г.) „мы не должны отказываться от мер принуждения“, ибо к тому моменту, хотя мы и „закончили одну полосу войн, мы должны готовиться ко второй, но когда она придет, мы не знаем и нужно сделать так, чтобы тогда, когда она придет, мы могли быть на высоте“.

„Диктатура пролетариата“, говорит он здесь же, „была успешна, потому что умела соединить принуждение и убеждение. Диктатура пролетариата не боится принуждения и резкого, решительного, беспощадного выражения государственного принуждения, ибо передовой класс, более всего угнетавшийся капитализмом, имеет право осуществлять это принуждение, ибо он осуществляет его во имя интересов всех трудящихся и эксплоатируемых и обладает такими средствами укрепить принуждение и убеждение, которыми не располагал ни один из прежних классов, хотя у них и была несравненно большая материальная возможность пропаганды и агитации нежели у нас“⁴⁾).

Конечно, применение государственного принуждения, являясь необходимостью в переходный период, не является и не может являться целью коммунизма, а только лишь средством к его достижению (см. т. XVIII, ч. I, стр. 303).

Диктатура пролетариата не есть только насилие. Насилие является только одним из элементов понятия диктатуры пролетариата.

Диктатура пролетариата является также и руководством.

¹⁾ Н. Ленин. „Детская болезнь „левизны“ в коммунизме“. Собр. соч. т. XVII стр. 117-118.

²⁾ Н. Ленин. „Заметки публициста“. Собр. соч. т. XVII, стр. 16.

³⁾ Н. Ленин. „Эпидемия доверчивости“. Собр. соч. т. XIV, ч. I стр. 244

⁴⁾ Н. Ленин. „Доклад Совета Народных Комиссаров на VIII Всероссийском Съезде Советов“. Собр. соч. т. XVII, стр. 412.

„Диктатура пролетариата, если перевести это латинское, научное историко-философское выражение на более простой язык, означает вот что: только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение ига капитала, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового, социалистического, общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов“.¹⁾

„Диктатура — это значит руководство, это значит обединение распыленных, разбросанных трудящихся масс, сплоченное единое целое против капиталистов, чтобы победить капиталистов, чтобы больше не повторялась кровавая бойня, которая уже принесла 10 миллионов убитых и 20 миллионов калек“²⁾.

„Диктатура пролетариата есть самое полное осуществление руководства всеми трудящимися и эксплуатируемыми, которые угнетены, забиты, задавлены, загнаны, раздроблены, обмануты классом капиталистов, со стороны единственного класса, подготовленного к такой руководящей роли всей историей капитализма“³⁾.

Диктатура пролетариата не есть только насилие, не есть и только руководство. Диктатура пролетариата есть также и более высокая организация труда.

„Диктатура пролетариата неизбежна, необходима и безусловно обязательна для выхода из капитализма. Диктатура означает не только насилие, хотя она невозможна без насилия, она означает также организацию труда более высокую, чем предыдущая организация“⁴⁾. Диктатура пролетариата, как мне приходилось уже не раз указывать, между прочим и в речи 13 мая на заседании Петроградского Совдепа, не есть только насилие над эксплоататорами и даже не главным образом насилие. Экономической основой этого революционного насилия, залогом его жизненности и успеха является, что пролетариат представляет и осуществляет более высокий тип общественной организизации труда, по сравнению с капитализмом. В этом суть. В этом источник силы и залог неизбежной полной победы коммунизма“⁵⁾.

Диктатура пролетариата, как переходный период.

В заметке „Интернационал молодежи“, написанной Владимиром Ильичем еще в 1916 году, он писал, что „социалисты стоят за использование современного государства и его учреждений в борьбе за освобождение рабочего класса, а равно за необходимость использовать государство для своеобразной переходной формы от капитализма к социализму. Такой переходной формой, тоже государством, является диктатура пролетариата“⁶⁾.

На III-м Всероссийском Съезде Советов, 11-го января 1918 года в докладе о деятельности Совета Народных Комиссаров, он, касаясь

¹⁾ Н. Ленин. „Работа по революционному“ т. XVI, стр. 248-251.

²⁾ Н. Ленин. „Речь на I Всерос. Съезде Трудовых Казаков“. Собр. соч. т. XVII, стр. 37.

³⁾ Н. Ленин. „Гезисы об основных задачах второго конгресса Коммунистического Интернационала“. Собр. соч. т. XVII, стр. 235.

⁴⁾ Н. Ленин. „Об обмане народа лозунгами свободы и равенства“. Собр. соч., т. XVI, стр. 222.

⁵⁾ Н. Ленин. „Великий почин“. Собр. соч., т. XVI, стр. 247—248.

⁶⁾ Н. Ленин. „Собр. соч. т. XIII, стр. 461.

этого вопроса указывает на то, что трудности переходного периода диктатуры пролетариата и самый „период в своих формах будет во многом зависеть от того, преобладает ли мелкая собственность или крупная, мелкая культура, или крупная. Понятно, что переход к социализму в Эстляндии, в этой маленькой, поголовно грамотной стране, состоящей из крупных сельских хозяйств, не может походить на переход к социализму в стране по преимуществу мелкобуржуазной, какой является Россия. С этим надо считаться“¹⁾.

Поскольку цель пролетариата состоит в том, чтобы: „создать социализм, уничтожить деление общества на классы, сделать всех членов общества трудящимися, отнять почву у всякой эксплоатации человека человеком“, постольку, „эту цель нельзя осуществить сразу, она требует довольно продолжительного переходного периода от капитализма к социализму,—и потому, что переорганизация производства вещь трудная, и потому, что нужно время для коренных перемен во всех областях жизни, и потому, что громадная сила привычки к мелкобуржуазному и буржуазному хозяйстванию может быть преодолена лишь в долгой упорной борьбе. Поэтому Маркс и говорит о целом периоде диктатуры пролетариата, как периоде перехода от капитализма к социализму.

В течение всего этого переходного времени сопротивление перевороту будут оказывать и капиталисты, а равно их многочисленные приспешники из буржуазной интеллигенции, сопротивляющиеся сознательно, и громадная масса слишком забитых мелко-буржуазными привычками и традициями трудящихся, крестьян в том числе, сопротивляющихся сплошь да рядом бессознательно. Колебания в этих слоях неизбежны. Крестьянин, как труженик, тянет к социализму, предпочитая диктатуру рабочих диктатуре буржуазии. Крестьянин, как продавец хлеба, тянет к буржуазии, к свободной торговле, т. е. назад к „признанному старому“ исконному капитализму. Нужна диктатура пролетариата, власть одного класса, с силой его организованности и дисциплинированности, его центральная мощь, опирающаяся на все завоевания культуры, науки, техники, капитализма, его пролетарская близость к психологии всякого трудящегося, его авторитет перед распыленным, менее развитым, менее твердым в политике трудящимся человеком из деревни или из мелкого производства, чтобы пролетариат мог вести за собой крестьянство и все мелко-буржуазные слои вообще. Тут фразерством о „демократии вообще“, об „единстве“ или об „об единстве трудовой демократии“, о „равенстве“ всех людей труда“, и т. д. и т. д., этим фразерством, на которое так склонны омешанившиеся социал-шовинисты и каутскианцы, фразерством делу не поможешь. Фразерство только засоряет глаза, ослепляет сознание, укрепляет старую тупость, косность, рутину капитализма, парламентаризма, буржуазной демократии.

Уничтожение классов—дело долгой, трудовой упорной классовой борьбы, которая после свержения власти капитала, после разрушения буржуазного государства, после установления диктатуры пролетариата не исчезает (как воображают пошлики старого социализма и старой социал-демократии), а только меняет свои формы, становясь во многих отношениях еще ожесточеннее.

Классовой борьбой против сопротивления буржуазии, против косности, рутины, нерешительности, колебаний мелкой буржуазии должен пролетариат отстоять свою власть, укрепить свое организующее влия-

¹⁾ Н. Ленин. Собр. соч., т. XV стр. 75.

ние, добиться, „нейтрализации“ тех слоев, которые боятся отойти от буржуазии и идут слишком нетвердо за пролетариатом, закрепить новую дисциплину, товарищескую дисциплину трудящихся, их прочную связь с пролетариатом, их об‘единенность вокруг пролетариата, эту новую дисциплину, новую основу общественной связи, на место крепостнической дисциплины в средние века, на место дисциплины голода, дисциплины „вольно-наемного“ рабства при капитализме.

Чтобы уничтожить классы, нужен период диктатуры одного класса, именно того из угнетенных классов, который способен не только свергнуть эксплоататоров, не только подавить беспощадно их сопротивление, но и порвать идеино со всей буржуазно-демократической идеологией, со всем мещанским фразерством насчет свободы и равенства вообще (на деле, как давно показал Маркс, это фразерство означает „свободу и равенство“ товаровладельцев, „свободу и равенство“ капиталиста и рабочего!).

Говоря о переходном периоде, Владимир Ильич ставит вопрос и о форме перехода. Так, в письме к английскому коммунисту в сентябре 1919 г. он пишет: „Советская власть, Советская республика, вот то, что рабочей революцией поставлено на место буржуазной демократии, вот форма перехода от капитализма к социализму, форма диктатуры пролетариата“^{2).}

2. Советская власть, как форма диктатуры пролетариата.

В докладе об изменении партийной программы и названии партии 8 марта 1918 года Владимир Ильич, предлагал точно формулировать „что Советская власть есть новый тип государства, есть форма диктатуры пролетариата“.

Советы, являясь формой диктатуры пролетариата, в то же время являются и „высшей формой демократизма, даже более,—началом социалистической формы демократизма“³⁾.

В письме к американским рабочим 20 августа 1918 года Владимир Ильич писал что: „Советы рабочих и крестьян,—это новый тип государства, новый высший тип демократии, это—форма диктатуры пролетариата, способ управления государством без буржуазии и против буржуазии. Впервые демократия служит здесь для масс, для трудящихся перестав быть демократией для богатых, каковой остается демократия во всех буржуазных, даже самых демократических республиках. Впервые народные массы решают в масштабе для сотни миллионов людей задачу осуществить диктатуру пролетариев и полу-пролетариев,—задачу без решения которой не может быть и речи о социализме“^{4).}

Советы дают: „соединение диктатуры пролетариата с новой демократией для трудящихся,—гражданской войны с широчайшим вовлечением масс в политику“⁵⁾.

В письме к рабочим Европы и Америки 12 января 1919 г. он писал, что: „Советская власть есть второй всемирный исторический шаг, или этап развития диктатуры пролетариата. Первым шагом была Парижская Коммуна. Гениальный анализ содержания и значения этой Коммуны, данный Марксом в его „Гражданской войне во Франции“, показал, что Коммуна создала новый тип государства, пролетарское государство.

¹⁾ Н. Ленин. „Привет венгерским рабочим“. Собр. соч. т. XVI, стр. 226—228.

²⁾ Н. Ленин. Собр. соч. т. XVI, стр. 310.

³⁾ Н. Ленин. „Очередные задачи Советской власти“. Собр. соч. т. XV, стр. 217

⁴⁾ Н. Ленин. Собр. соч., том XV, стр. 413.

⁵⁾ Н. Ленин. Там же.

Всякое государство, в том числе и самая демократическая республика, есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим. Пролетарское государство есть машина для подавления буржуазии пролетариатом, а такое подавление необходимо в силу того бешеного, отчаянного, ни перед чем не останавливающегося сопротивления, которое оказывают помещики и капиталисты, вся буржуазия и все ее приспешники все эксплоататоры, когда начинается их свержение, когда начинается экспроприация экспроприаторов.¹⁾)

3. Цель и задачи диктатуры пролетариата

В ряде своих выступлений и в своих работах Владимир Ильич неоднократно высказывался о задачах диктатуры пролетариата. В основном он их сводил к следующему:

1. „Довести до конца, завершить начатую уже экспроприацию помещиков и буржуазии²⁾“

2. „Передать все фабрики и заводы, железные дороги, банки, флот и прочие средства производства и обращения в собственность Советской Республики“.³⁾

3. Создать крепкую и твердую армию, крепкий тыл, твердую постановку продовольственного дела, обеспечить прочный мир.

4. Организовать трудовую дисциплину в производстве и в распределении продуктов производства, повысить производительность труда, обеспечить порядок, учет и контроль, организацию и самодисциплину;

5. „Увлечь и повести за революционным авангардом пролетариата, его коммунистической партией“ не только весь пролетариат или подавляющее огромное большинство его, но и всю массу трудящихся и эксплуатируемых капиталом; просветить, организовать, воспитать, дисциплинировать их в самом ходе беззаботной смелой и беспощадно твердой борьбы против эксплоататоров, вырвать это подавляющее большинство населения во всех капиталистических странах из зависимости от буржуазии, внушил ему на практическом опыте доверие к руководящей роли пролетариата и его революционного авангарда⁴⁾.“

6. „Нейтрализовать или обезвредить неизбежные колебания между буржуазией и пролетариатом, между буржуазной демократией и Советской властью со стороны довольно еще многочисленного почти во всех передовых странах, хотя и составляющего меньшинство населения, класса мелких хозяев в земледелии, промышленности, торговле и соответствующего этому классу слоя интеллигенции, служащих и т. п.“⁵⁾.)

7. Обеспечить союз рабочих и крестьян;

8. „Использовать союз городских рабочих и беднейших крестьян, для постепенного, но неуклонного перехода к общей обработке земли и к крупному социалистическому земледелию⁶⁾;“

9. Воссоздать крупную промышленность и создать к ней прочную экономическую базу, в частности поднять производительные силы крестьянского хозяйства; (см. т. XVIII, ч. I, стр. 263 „Доклад о продналоге“)

10. „Взять весь опыт культурного, технического, прогрессивного капитализма“;⁷⁾

1) Н. Ленин. Собр. соч., т. XVI, стр. 7

2) Н. Ленин. „Черн. набросок проекта программы“. Собр. с. т. XV, стр. 159

3) „Тезисы об осн. задачах второго конгрес. Коммун. Интер.“ Собр. соч.

т. XVII, стр. 230—231

4) „Речь на III всер. съезде раб. водн. транс.“. Собр. с. т. XVII, стр. 55

11. Разбить буржуазную государственную машину;

12. „Закрепить и развить дальше федеративную республику Советов, как неизмеримо более высокую и прогрессивную форму демократии, чем буржуазный парламентаризм, и как единственный тип государства, соответствующий, на основании опыта Парижской Коммуны 1871 года, а равно опыта русских революций 1905 и 1917—1918 годов, переходному периоду от капитализма к социализму, т. е. периоду диктатуры пролетариата.¹⁾“

13. „Продемонстрировать на долгом опыте непролетарским массам, что им выгоднее быть за диктатуру пролетариата, чем за диктатуру буржуазии;²⁾“

14. Всесторонне и всемерно использовать зажженный в России факел всемирной социалистической революции для того, чтобы... перенести революцию в более передовые и вообще во все страны;³⁾“

15. „Уничтожить деление общества на классы“;

16. Обеспечить победу социализма.

„Задача борьбы пролетариата еще не закончена тем, говорит Владимир Ильич, „что мы свергли царя, прогнали помещиков и капиталистов, а в этом и состоит задача того порядка, который мы называем диктатурой пролетариата.“

Классовая борьба продолжается: она только изменила свои формы. Это классовая борьба пролетариата за то, чтобы не могли вернуться старые эксплоататоры, чтобы соединилась раздробленная масса [темного крестьянства в один союз⁴⁾].

„Пока остаются классы, пока свергнутая в одной стране буржуазия, удесятеряет свои атаки на социализм в международном масштабе, до тех пор эта диктатура необходима⁵⁾.“

Первой задачей диктатуры пролетариата является: „свергнуть эксплоататоров и в первую голову—буржуазию, как главного экономического и политического представителя их; разбить их на голову, подавить их сопротивление; сделать невозможным какие бы то ни было попытки с их стороны восстановить иго капитала, наемное рабство“.

„Только насилиственное свержение буржуазии, конфискация ее собственности, разрушение всего буржуазного государственного аппарата снизу до верху, парламентского, судебного, военного, бюрократического, административного, муниципального и проч., вплоть до поголовного изгнания или интернирования эксплоататоров наиболее опасных и упорных, установление над ними строгого надзора для борьбы с неизбежными попытками сопротивления и реставрации капиталистического рабства, только подобные меры в состоянии обеспечить действительное подчинение всего класса эксплоататоров⁶⁾.“

Если первой и основной задачей диктатуры пролетариата является непосредственная борьба с буржуазией и помещиками, то следующей не менее важной задачей является обеспечить в этой борьбе теснейший союз с беднейшим и средним крестьянством.

Хотя мы и считаем основными силами капиталистического общества только буржуазию и пролетариат, рассматривая, при этом, первую, „как строителя этого капиталистического общества“ и второго, как его мо-

1) Н. Ленин. „Черн. набросок проекта программы“. Собр. соч. т. XV стр. 159

2) „Выборы в учред. собр. и дикт. прол.“ Собр. с. т. XVI стр. 453

3) „Задачи союза молод.“ Собр. соч. т. XVII стр. 322—323

4) „Тезисы о тактике РКП“. Собр. соч. т. XVIII, ч. I, стр. 317

5) „Тезисы об основных задачах второго конгресса Коминтерна“. Собр. соч. т. XVII, стр. 231.

гильщика, как единственную силу, способную сменить ее“ и, хотя мы считаем, что „только пролетариат может свергнуть буржуазию и только он может повести за собою массы против буржуазии, однако „в дальнейшем строительстве коммунизма, когда буржуазия уже свергнута, когда политическая власть уже в руках пролетариата“, было бы глубочайшей ошибкой считать, что „будто и дальше можно обойтись без участия средних промежуточных элементов.“

Если в начале пролетарской революции все внимание было обращено на обеспечение господства пролетариата, на то, чтобы буржуазия не могла снова вернуться к власти, а такая возможность не была исключена, ибо в руках буржуазии оставался ряд преимуществ, как например: ее богатства в других странах, ее солидарность с буржуазией других стран, ее более крупные, по сравнению с нашими, материальные средства, если брать ее во всемирном масштабе и проч., то к началу 1919 г. было вполне своевременно заострить вопрос о других слоях и прежде всего о среднем крестьянстве.

Пройденный до этого времени путь развития пролетарской революции Владимир Ильич делил тогда на два этапа.

„Первым этапом было взятие власти в городе, установление Советской формы правления. Вторым этапом было то, что для всех социалистов является основным, без чего социалисты—не социалисты: выделение в деревне пролетарских и полупролетарских элементов, сплочение их с городским пролетариатом для борьбы против буржуазии в деревне. Этот этап в основном также закончен. Те организации, которые мы первоначально для этого создали, комитеты бедноты настолько упрочились, что мы нашли возможным заменить их правильно выбранными советами, т. е. реорганизовать сельские советы так, чтобы они стали органами классового господства, органами пролетарской власти в деревне.“¹⁾

Учитывая все это и считая, что тем самым первая и основная задача пролетарской революции в деревне сделана, Владимир Ильич, на VIII съезде Р.К.П. 23 марта 1919 года, ставит на очередь более сложную задачу: отношение к среднему крестьянству, причем этот вопрос он ставит, главным образом, практически.

„С точки зрения теоретической“, говорит он, „этот вопрос для марксистов не представляет трудности“. Еще Каутский в книге „об аграрном вопросе“ писал по поводу перехода от капитализма к социализму: „задачей социалистической партии является нейтрализация крестьянства, т. е. достижение того, чтобы крестьянин остался нейтральным в борьбе между пролетариатом и буржуазией, чтобы крестьянин не мог оказать активной помощи буржуазии против нас“.

В течение громадного периода господства буржуазии крестьянство поддерживало ее власть, было на стороне буржуазии. Это понятно, если принять во внимание экономическую силу буржуазии и политические средства ее господства. Мы не можем расчитывать чтобы средний крестьянин стал немедленно на нашу сторону. Но если мы правильно будем вести политику, то через некоторое время эти колебания прекратятся и крестьянин сможет стать на нашу сторону.

Еще Энгельс, который вместе с Марксом заложил основы научного марксизма, т.е. учения, которым руководится наша партия постоянно и в особенности во время революции,—еще Энгельс устанавливал подразделение крестьянства на мелкое, среднее и крупное. И это деление для

1) Н. Ленин. „О работе в деревне“. Собр. соч. т. XVI, стр. 143—144.

громадного боярства европейских стран и теперь соответствует действительности. Энгельс говорил „может быть даже крупное крестьянство не везде придется подавлять насилием“. А чтобы вы могли когда нибудь применять насилие к среднему крестьянству (мелкое наш друг), — об этом ни один разумный социалист никогда не думал.

Так говорил Энгельс в 1894 г., за год до своей смерти, когда аграрный вопрос встал на очередь дня. Эта точка зрения нам показывает ту истину, которую иногда забывают, но относительно которой в теории мы все согласны. По отношению к помещикам, к капиталистам наша задача — полная экспроприация. Но никаких насилий по отношению к среднему крестьянству мы не допускаем. Даже по отношению к богатому крестьянству мы не говорим с такой решительностью, как по отношению к буржуазии: абсолютная экспроприация богатого крестьянства и кулаков. В нашей программе это различие проведено. Мы говорим: подавление сопротивления богатого крестьянства, подавление его контрреволюционных попыток.

Основное различие, которое определяет наше отношение к буржуазии и к среднему крестьянству, — полная экспроприация буржуазии, союз со средним крестьянством, не эксплуатирующим других, — эта основная линия в теории всеми признается. Но на практике эта линия соблюдается непоследовательно, на местах еще не научились соблюдать ее.

Когда, свергнув буржуазию и укрепив свою власть, пролетариат взялся с разных сторон за дело созидания нового общества, вопрос о среднем крестьянстве выдвинулся на первый план. Ни один социалист в мире не отрицал того, что созидание коммунизма пойдет по-разному в странах крупного и в странах мелкого земледелия. Это самая элементарная, азбучная истина. Из этой истины вытекает, что по мере того, как мы приближаемся к задачам коммунистического строительства, центральное внимание наше должно сосредоточиться в известной мере как раз на среднем крестьянстве.

Многое зависит от того, как мы определим наше отношение к среднему крестьянству. Теоретически этот вопрос решен, но мы превосходно испытали, мы по себе знаем разницу между теоретическим решением вопроса и практическим проведением решения в жизнь. Мы подошли вплотную к этой разнице, которая так характерна для великой французской революции, когда французский конвент размахивался широкими предприятиями, а для проведения их не имелальной опоры, не знал даже, на какой класс надо опираться для проведения той или иной меры.

Мы стоим в условиях неизмеримо более счастливых. Благодаря целому веку развития мы знаем, на какой класс мы опираемся. Но мы знаем также и то, что практического опыта у этого класса очень еще недостаточно. Основное для рабочего класса, для рабочей партии было ясно: свергнуть власть буржуазии и дать власть рабочим. Но как это сделать? Все помнят, с какими трудностями, через сколько ошибок мы переходили от рабочего контроля к рабочему управлению промышленностью. А ведь это было работой внутри нашего класса, внутри пролетарской среды, с которой нам всегда приходилось иметь дело. А теперь нам приходится определять наше отношение к новому классу, к тому классу, которого городской рабочий не знает.

Необходимо определить отношение к классу, который не имеет определенного устойчивого положения. Пролетариат в массе за социализм, буржуазия в массе против социализма; определить отношение между

двумя этими классами легко. А когда мы переходим к такому слову, как среднее крестьянство, то оказывается, что это такой класс, который колеблется. Он отчасти собственник, отчасти труженик. Он не эксплуатирует других представителей трудящихся. Ему десятилетия приходилось с величайшим трудом отстаивать свое положение, он испытал на себе эксплуатацию помещиков и капиталистов, он вынес все, и в то же время он собственник¹⁾.

Следующая важная задача диктатуры пролетариата состоит в укреплении и развитии Советской власти.

Это укрепление и развитие должно состоять в осуществлении:

„1. Об'единения и организации угнетенных капитализмом трудящихся и эксплуатируемых масс, и только их, т. е. только рабочих и беднейших крестьян, полупролетариев, при автоматическом исключении эксплоататорских классов и богатых представителей мелкой буржуазии.

2. Об'единения наиболее деятельной, активной, сознательной части угнетенных классов и их авангарда, который должен воспитывать поголовно все трудящееся население к самостоятельному участию в управлении государством не теоретически, а практически.

3. Уничтожения парламентаризма (как отделение законодательной работы от исполнительной); соединения законодательной и исполнительной государственной работы. Слияния управления с законодательством.

4. Более тесной связи с массами всего аппарата государственной власти и государственного управления, чем прежние формы демократизма.

5. Создания вооруженной силы рабочих и крестьян, наименее оторванной от народа (Советы—вооруженные рабочие и крестьяне). Организации всенародного вооружения, как одного из первых шагов к полному осуществлению вооружения всего народа.

6. Более полного демократизма, в силу меньшей формальности, большей легкости выбора и отзыва.

7. Тесной связи (и непосредственной) с профессиями и с производительными экономическими единицами (выборы по заводам, по местным крестьянским и кустарным округам). Эта тесная связь даст возможность осуществлять глубокие социалистические преобразования.

8. Возможности устраниТЬ бюрократию, обойтись без нее; начало реализации этой возможности.

9. Перенесения центра тяжести в вопросах демократизма с формального равенства буржуазии и пролетариата, бедных и богатых на практическую осуществимость пользования свободной (демократией) трудящейся и эксплуатируемой массой населения.

10. Дальнейшее развитие Советской организации государства должно состоять в том, чтобы каждый член Совета обязательно нес постоянную работу по управлению государством, наряду с участием в собраниях Совета, а затем в том, чтобы все население поголовно привлекалось постепенно к участию в советской организации (при условии подчинения организациям трудящихся), так и к несению службы государственного управления.²⁾

Укрепление и развитие Советской власти требует от пролетариата суметь взять „весь опыт культурного, технического, прогрессивного капитализма“³⁾ ибо в противном случае пролетариат не может удержаться насилием и только принуждением.

1) Н. Ленин. „О работе в деревне“. т. XVI, стр. 145—147.

2) „Черновой набросок проекта программы“. Собр. соч., т. XV, стр. 160

3) „Речь на III Всероссийском Съезде рабочих водного транспорта“. Собр. соч., т. XVII, стр. 55.

Передовая часть рабочих, наиболее дисциплинированная и сознательная должна взять на себя задачу воспитать, обучить и дисциплинировать весь остальной пролетариат, часто несознательный и всю трудящуюся массу и крестьянство (см. „Речь на совещании по работе в деревне“ собр. соч., т. XVII, стр. 226).

Одна из основных задач диктатуры состоит в воссоздании крупной промышленности и в создании к ней прочной экономической базы, в частности—в поднятии производительных сил крестьянского хозяйства (см. „доклад о продналоге“ т. XVIII стр. 263 и 213).

Диктатура пролетариата и коммунистическая партия.

Одной из важнейших задач диктатуры пролетариата является суметь увлечь за авангардом пролетариата—коммунистической партией всю массу трудящихся.

По этому вопросу Владимир Ильич писал: Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильтвенная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. Сила привычки миллионов и десятков миллионов—самая страшная сила. Без партии, железной и закаленной в борьбе, без партии, пользующейся доверием всего честного в данном классе, без партии, умеющей следить за настроением массы и влиять на него, вести успешно такую борьбу невозможно. Попедить крупную централизованную буржуазию в тысячу раз легче, чем „победить“ миллионы и миллионы мелких хозяек, а они своей повседневной, будничной, не видной, неуловимой, разлагающей деятельностью осуществляют те самые результаты, которые нужны буржуазии, которые реставрируют буржуазию. Кто хоть сколько нибудь ослабляет железную дисциплину партии и пролетариата (особенно во время его диктатуры), тот фактически помогает буржуазии против пролетариата¹⁾.

„Если вы не подготовите рабочих к созданию действительной дисциплинированной партии, которая заставит своих членов подчиняться ее дисциплине, то вы никогда не подготовите диктатуры пролетариата².“)

„Мы после двух с половиной лет Советской власти перед всем миром выступили и сказали в Коммунистическом Интернационале, что диктатура пролетариата невозможна иначе, как через коммунистическую партию³.“).

„Пролетарская диктатура должна состоять больше всего в том, чтобы передовая, самая сознательная и самая дисциплинированная часть рабочих городских и промышленных, которые больше всего голодают, которые взяли на себя за эти два года неслыханные тягости, чтобы они воспитали, обучили дисциплинировали весь остальной пролетариат, часто несознательный и всю трудящуюся массу и крестьянство“⁴⁾“)

На упреки в диктатуре одной партии, Владимир Ильич отвечал: „Когда нас упрекают в диктатуре одной партии и предлагают, как вы слышали, единый социалистический фронт, мы говорим: „Да, диктатура одной партии! Мы на ней стоим и с этой почвы сойти не можем, потому что это та партия, которая в течение десятилетий завоевала положение авангарда всего фабрично-заводского и промышленного пролетариата.

¹⁾ „Детская болезнь „левизны“ в коммунизме.. Собр. с. т. XVII, стр. 136

²⁾ „О парламентаризме“, т. XVII, стр. 300

³⁾ „Заключительное слово по докладу о деятельности ЦК РКП. Собр. соч. т. XVIII, ч. I стр. 128.

⁴⁾ „Речь на совещании по работе в деревне. Собр. соч. т. XVII, стр. 226

Эта та партия, которая еще до революции 1905 г. это положение завоевала. Это та партия, которая в 1905 году оказалась во главе рабочих масс, которая с тех пор и во время реакции после 1905 года, когда при существовании столыпинской думы с таким трудом возобновилось рабочее движение, эта партия слилась с рабочим классом, и она одна только могла его вести на глубокое и коренное изменение старого общества¹⁾.

„Для успеха победы над капитализмом требуется правильное отношение между руководящей, коммунистической партией, революционным классом пролетариатом,— и массой, т. е. всей совокупностью трудящихся и эксплуатируемых. Только коммунистическая партия, если она действительно является авангардом революционного класса, если она включает в себя всех лучших представителей его, если она состоит из вполне сознательных и преданных коммунистов, просвещенных и закаленных опытом упорной революционной борьбы, если эта партия сумела связать себя неразрывно со всей жизнью своего класса, а через нее со всей массой эксплуатируемых и внушить этому классу и этой массе полное доверие,— только такая партия способна руководить пролетариатом в самой беспощадной, решительной последней борьбе против всех сил капитализма“²⁾.

* * *

Требование правильного соотношения между партией, революционным пролетариатом и всеми трудящимися выдвинуло задачу правильно построить отношение между партией, профсоюзами, Советами и огромными массами крестьянства.

Отношения между партией, профсоюзами и Советами должны быть построены на следующих задачах: диктатура осуществляется организованным в Советы пролетариатом, которым руководит коммунистическая партия (см. собр. соч. т. XVII стр. 138). Профсоюзы же в системе диктатуры пролетариата стоят между партией и государственной властью. Профсоюзы создают связь между партией как авангардом пролетариата с массами, профсоюзы являются и „резервуаром“ государственной власти.

Вот что писал и говорил по этому поводу Владимир Ильич.

„Вся работа партии идет через советы, которые об'единяют трудящиеся массы без различия профессий. Уездные с'езды советов являются таким демократическим учреждением, которого еще не видывали самые лучшие из демократических республик буржуазного мира, и через эти с'езды (за которыми партия старается следить, как можно внимательнее), а равно и через постоянные командировки сознательных рабочих на всякие должности в деревне осуществляется руководящая роль пролетариата по отношению к крестьянству, осуществляется диктатура городского пролетариата, систематическая борьба с богатым, буржуазным, эксплуататорским и спекулирующим крестьянством и т. д“³⁾.

Партия непосредственно опирается в своей работе на профessionальные союзы, которые насчитывают теперь, по данным последнего (IV. 1920) с'езда, свыше 4 миллионов членов, будучи формально беспартийными. Фактически все руководящие учреждения громадного большинства

1) Н. Ленин. „Речь на Всероссийском Съезде Работников Просвещения и Социалистической культуры“. Собр. соч. т. XVI, стр. 296—297.

2) " " "Тезисы об основных задачах второго конгресса Коммунистического Интернационала". Собр. соч., т. XVII, стр. 232.

3) " " "Детская болезнь „левизны“ в коммунизме. Собр. с., т. XVII стр. 140

шинства союзов и в первую голову, конечно, обще-профессионального всероссийского центра или бюро (ВЦСПС — Всероссийский Центральный Совет Профессиональных Союзов) состоят из коммунистов и проводят все директивы партии. Получается, в общем и целом, формально не коммунистический гибкий, и сравнительно широкий, весьма могучий пролетарский аппарат, посредством которого партия связана тесно с классом и с массой и посредством которого, при руководстве партии, осуществляется диктатура класса. Управлять страной и осуществлять диктатуру без теснейшей связи с профсоюзами, без горячей поддержки их, без самоотверженнейшей работы их не только в хозяйственном, но и в военном строительстве, мы, разумеется, не смогли бы не только в течение двух лет, но и 2-х месяцев¹⁾.

„Профсоюзы являются не только исторически необходимым, но исторически неизбежной организацией индустриального пролетариата, охватывающей его при условиях диктатуры пролетариата, почти поголовно“^{2).}

„Профсоюзы, по мести их в системе диктатуры пролетариата стоят, если можно так выразиться, между партией и государственной властью. При переходе к социализму неизбежна диктатура пролетариата, но поголовной организацией промышленных рабочих не осуществляется эта диктатура. Почему? Мы можем об этом прочесть в тезисах II съезда Коминтерна о роли политической партии вообще. Здесь я не буду на этом останавливаться. Получается такая вещь, что партия, так сказать, вбирает в себя авангард пролетариата, и этот авангард осуществляет диктатуру пролетариата. Не имея такого фундамента, как профсоюзы, нельзя осуществлять диктатуру, нельзя выполнить государственные функции. Осуществлять же их приходится через ряд особых учреждений, опять-таки нового какого-то типа, именно,—через советский аппарат. В чем своеобразность этого положения в отношении практических выводов? В том, что профсоюзы создают связь авангарда с массами, профсоюзы повседневной работой убеждают массы, массы того класса, который один только в состоянии перевести нас от капитализма к коммунизму. Это—с одной стороны. С другой стороны—профсоюзы—„резервуар“ государственной власти. Вот что такое профсоюзы в период, переходный от капитализма к коммунизму! Вообще нельзя осуществить этот переход, не имея главенства того класса, который один только воспитан капитализмом для крупного производства и один только оторван от интересов мелкого собственника. Но диктатуру пролетариата через его поголовную организацию осуществить нельзя, ибо не только у нас, в одной из самых отсталых капиталистических стран, но и во всех других капиталистических странах пролетариат все еще так раздроблен, так принжен, так подкуплен кое-где (именно, империализмом в отдельных странах), что поголовная организация пролетариата диктатуры его осуществить непосредственно не может. Диктатуру может осуществлять только тот авангард, который вобрал в себя революционную энергию класса.—Таким образом, получается как бы ряд зубчатых колес. Таков механизм самой основы диктатуры пролетариата, самой сущности перехода от капитализма к коммунизму“³⁾.

1) Н. Ленин. „Детская болезнь „левизны“ в коммунизме. Собр. с. т. XVII стр. 139

2) „ „ „О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибке товарища Троцкого. Собр. соч. т. XVIII, ч. I, стр. 7).

3) „ „ Там же стр. 8—9

* * *

Цель диктатуры пролетариата. Владимир Ильич, видел; в создании социализма, в уничтожении деления общества на классы, в том, чтобы сделать всех членов общества трудящимися и в том, чтобы отнять почву у всякой эксплуатации человека человеком (см. „Привет венгерским рабочим“ т. XVI стр. 226)

Эту цель нельзя осуществить сразу, она требует довольно продолжительного переходного периода от капитализма к социализму,—и потому, что переорганизация производства вещь трудная, и потому, что нужно время для коренных перемен во всех областях жизни, и потому, что громадная сила привычки к мелкобуржуазному и буржуазному хозяйственчанию может быть преодолена лишь в долгой упорной борьбе.¹⁾

В этот переходный период придется преодолевать не только сопротивление буржуазии и буржуазной интеллигенции, сопротивляющихся вполне сознательно, но и мелкой буржуазии, в частности крестьян, сопротивляющихся вполне бессознательно.

Для борьбы с этим сопротивлением нужны организованность и дисциплинированность пролетариата, причем мощь пролетариата должна опираться на все завоевания культуры, науки, техники.

Руководство пролетариата крестьянством облегчается близостью психологии пролетариата к психологии всякого трудящегося, его авторитетом перед распыленным, менее развитым, менее твердым в политике крестьянством.

По вопросу уничтожения деления общества на классы Владимир Ильич замечает, что: „этую конечную цель социализма признают все, называющие себя социалистами, но далеко не все вдумываются в ее значение“.¹⁾

Во первых что такое классы?

„Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большее частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы—это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства:“²⁾

Во вторых, что нужно сделать для их уничтожения?

„Для полного уничтожения классов надо не только свергнуть эксплоататоров, помещиков и капиталистов, не только отменить их собственность, надо отменить еще и всякую частную собственность на средства производства, надо уничтожить как различие между городом и деревней, так и различие, между людьми физического и людьми умственного труда. Это—дело очень долгое. Чтобы его совершить, нужен громадный шаг вперед в развитии производительных сил, надо преодолеть сопротивление (часто пассивное, которое особенно упорно и особенно трудно поддается преодолению) многочисленных остатков мелкого производства, надо преодолеть громадную силу привычки и косности, связанной с этим остатками.“²⁾

В третьих кто может это сделать?

¹⁾ Н. Ленин. „Привет венгерским рабочим“ Собр. соч., т. XVI, стр. 227

²⁾ „Великий почин“. Собр. соч. т. XVI стр. 249

„Предполагать, что все „трудящиеся“ одинаково способны на эту работу, было бы пустейшей фразой или иллюзией допотопного, до-марксовского социалиста. Ибо эта способность не дана сама собой, а вырастает исторически и вырастает только из материальных условий крупного капиталистического производства. Этой способностью обладает, в начале пути от капитализма к социализму, только пролетариат. Он в состоянии совершить лежащую на нем гигантскую задачу, во первых, потому что он самый сильный и самый передовой класс цивилизованных обществ, во вторых, потому, что в наиболее развитых странах он составляет большинство населения, в третьих потому, что в отсталых капиталистических странах, вроде России, большинство населения принадлежит к пролетариям или полупролетариям, т.е. к людям, постоянно проводившим часть года по-пролетарски, постоянно снискавшим себе пропитание, в известной части, работой по найму в капиталистических предприятиях:“¹⁾

„Все знают, что марксизм стремится к уничтожению классов, но что же это, в сущности, значит?

Это значит — уничтожить разницу классов между рабочими и крестьянами. Крестьянство очутилось в таком положении, что, с одной стороны, это трудящиеся, которых десятки лет и веками угнетали помещики и капиталисты и которых пролетарская революция освободила от этого угнетения, с другой стороны это мелкие собственники. Каждый случай продажи хлеба на вольном рынке, мещечничество и спекуляция — есть восстановление торгового хозяйства, и, следовательно, капитализма. Крестьянство осталось собственником в своем производстве и оно порождает новые капиталистические отношения. Вот основные черты нашего экономического положения. Мы ведем классовую борьбу и наша цель — уничтожить классы, ибо, пока остаются рабочие и крестьяне, до тех пор социализм остается неосуществленным и на практике, на каждом шагу происходит непримиримая борьба.

Тут перед нами выступает значение диктатуры пролетариата в новом свете: пролетариат должен выступить в настоящий момент в роли организатора. Мы должны сорганизовать хозяйство на новых основах, воспользовавшись плодами и культурой капитализма. Тут задача не только организаторская, но и воспитательная и именно поэтому эта задача много труднее, чем задача военная. Победить свободную торговлю энтузиазмом, самопожертвованием, отвагой, нельзя. Нужна деятельность, нужно отвоевывать вершок за вершком, нужны организующие силы пролетариата,—словом, можно победить лишь тогда, если пролетариат сможет осуществить свою диктатуру, как величайшую организованную и моральную силу всех трудящихся и в том числе трудящихся не пролетарских масс.

Итак надо организовать труд по-новому, создать новые формы производства, провести в жизнь трудовую дисциплину. Разумеется тут сплошь и рядом делаются грубейшие ошибки. Но разве капитализм создавал свои формы труда и производства не десятилетиями и без ошибок! Из числа наших противников есть много таких, которые проявляют полное непонимание в этом вопросе. Они об'явили нас утопистами, когда мы говорили, что власть можно взять. С другой стороны они от нас требуют, чтобы мы совершили организацию труда в несколько месяцев. Это вздор. Власть можно удержать при известных условиях политического момента энтузиазмом рабочих. Мы это доказали. Но создать новые

1) Н. Ленин. „Великий почин“. Собр. соч. т. XVI, стр. 249—250.

органы общественной дисциплины — это дело десятилетий. Даже капитализму понадобилось 30 лет для того, чтобы старую организацию переделать в новую.

Стоящая теперь перед нами задача особенно трудна потому, что крестьянские массы, по темноте своей далекие от всякой теории, могут осознать значение мероприятий Советской власти лишь только противопоставлением диктатуре рабочего класса той власти, от которой они только что освободились. Крестьянство познает Советскую власть практически. Но у крестьянства нет той сплоченности, дисциплинированности, которые имеются у пролетариата. Крестьянство распылено экономически; оно является частью собственниками, а частью тружениками. Собственность тащит его к капитализму. Крестьянин — собственник думает: «чем выгоднее я продам, тем лучше, а при голодае буду продавать дороже». А крестьянин — труженик знает, что от помещика он видел лишь угнетение, от которого освободил его рабочий. Тут борьба двух душ, которая вытекает из экономического положения крестьянства¹⁾.

Следовательно, в основном, чтобы победить, чтобы создать и упрочить социализм пролетариат должен решить двоякую или двуединую задачу: во-первых, увлечь своим беззаветным героизмом революционной борьбы против капитала всю массу трудающихся и эксплуатируемых, увлечь ее, руководить ею для свержения буржуазии и полного подавления всякого с ее стороны сопротивления; во-вторых, повести за собой всю массу трудающихся и эксплуатируемых, а также все мелкобуржуазные слои, на путь нового хозяйственного строительства, на путь создания новой общественной связи, новой дисциплины, новой организации труда, соединяющей последнее слово науки и капиталистической техники с массовым обединением сознательных работников, творящих крупное социалистическое производство.

Эта вторая задача труднее первой, ибо она ни в коем случае не может быть решена героизмом отдельного порыва, а требует самого длительного, самого упорного, самого трудного героизма массовой и будничной работы. Но эта задача более существенна, чем первая, ибо в последнем счете самым глубоким источником силы для победы над буржуазией и единственным залогом прочности и неотъемлемости этих побед может быть только новый, более высокий способ общественного производства, замена капиталистического и мелко-буржуазного производства крупным социалистическим производством.²⁾

4. Диктатура и мелкая буржуазия

«Победить крупную централизованную буржуазию в тысячу раз легче, чем „победить“ миллионы и миллионы мелких хозяйствчиков, а они своей повседневной, будничной, невидимой, неуловимой, реализующей деятельность осуществляют те самые результаты, которые нужны буржуазии, которые реставрируют буржуазию», писал Владимир Ильин, в «Детской болезни „левизны“ в коммунизме»³⁾. Вот почему вопросу о взаимоотношениях с мелкой буржуазией и особенно с крестьянством и придается такое огромное значение.

„Нельзя осуществлять диктатуру без нескольких „приводов“ от авангарда к массе передового класса, от него к массе трудающихся. В России эта масса крестьянская, в других странах такой массы нет, но даже

¹⁾ Н. Ленин. „Речь на III Всероссийском Съезде Профессиональных Союзов“. Собр. соч., т. XVII, стр. 102—103.

²⁾ „Великий почин“. Собр. соч. т. XVI, стр. 251.

³⁾ том XVII, стр. 136.

в самых передовых странах есть масса не пролетарская или не чисто пролетарская”¹⁾.

Высший принцип диктатуры—это сохранение союза пролетариата с крестьянством, дабы пролетариат мог сохранить руководящую роль и государственную власть”²⁾.

Вопрос об отношении рабочего класса к мелкой буржуазии Владимир Ильич ставит еще в одной из первых своих работ: „Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов“, написанной им в 1894 году.

В этой работе прежде всего он указывает на двойственный характер мелкой буржуазии. Этот класс является:—„прогрессивным, поскольку выставляет обще-демократические требования, т. е. борется против каких бы то ни было остатков средневековой эпохи и крепостничества; он является реакционным, поскольку борется за сохранение своего положения, как мелкой буржуазии, стараясь задержать, повернуть назад общее развитие страны в буржуазном направлении“ (см. т. I, стр. 199).

Такое двойственное положение мелкой буржуазии делало и все крестьянское движение того времени не социалистическим, направленным против буржуазии и капитализма, а наоборот, оно об’единяло буржуазные и пролетарские элементы крестьянства в борьбе с остатками крепостничества”. „Современное крестьянское движение“, говорил тогда Владимир Ильич, „ведет—и приведет—к установлению не социалистического и не полусоциалистического, а буржуазного сельского уклада, очистив созревшие уже буржуазные устои нашей деревни от крепостнических пут“ (см. т. IV, стр. 130).

Отсюда Владимир Ильич делал тот вывод, что: „вся задача сознательного пролетариата состоит в том, чтобы, отнюдь не отказываясь от поддержки прогрессивных и революционных стремлений бургазного трудового крестьянства, раз’яснять сельскому пролетарию неизбежность завтрашней борьбы против этого крестьянства, раз’яснять ему действительно социалистические цели в отличие от буржуазно-демократических мечтаний об уравнительном пользовании. Вместе с буржуазным крестьянством против остатков крепостничества, против самодержавия, попов, помещиков, вместе с городским пролетариатом против буржуазии вообще и буржуазного крестьянства в частности, — вот единственно правильный лозунг сельского пролетария, вот единственно правильная аграрная программа российской социал-демократии в настоящий момент. Именно такая программа и принята нашим вторым съездом. Вместе с крестьянской буржуазией за демократию, вместе с городским пролетарием за социализм,—этот лозунг будет усвоен деревенской беднотой гораздо прочнее, чем блестящие, но мишуруные лозунги народничествующих социалистов революционеров“³⁾.

„От гнета капитала мелкое крестьянство может избавиться только примыкая к рабочему движению, помогая ему в его борьбе за социалистический строй, за превращение земли, как и других средств производства (фабрик, заводов, машин и проч.) в общественную собственность. Пытаться спасти крестьянство защитой мелкого хозяйства и мелкой собственности от натиска капитализма значило бы бесполезно задерживать общественное развитие, обманывать крестьянина иллюзией возможного и

¹⁾ Н. Ленин, „О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибке Т. Троцкого“, собр. соч. т. XVIII, ч. I, стр. 9.

²⁾ „Тактика Российской Коммунистической Партии“, собр. соч. т. XVIII, ч. I, стр. 331.

³⁾ Н. Ленин—„От народничества к марксизму“, собр. соч. т. VI, стр. 56—57.

при капитализме благосостояния, раз'единять трудящиеся классы, создавая меньшинству привилегированное положение на счет большинства". (Собр. соч. т. IV, стр. 27).

Владимир Ильич обращал внимание всех противников социал-демократии в аграрном вопросе на то, что они не считаются "с тем фактом, что у нас в собственно Европейской России есть целый слой (1½—2 миллиона дворов из всего числа около 10 миллионов дворов) зажиточных крестьян. В руках этого слоя не меньше половины всех орудий производства и всей собственности, которой располагает крестьянство. Этот слой, не может существовать без найма батраков и поденщиков. Этот слой несомненно, враждебен крепостничеству, помещикам, чиновничеству, он способен стать демократом, но еще более несомненна его враждебность по отношению к сельскому пролетариату. Всякая попытка затушевать, обойти эту классовую враждебность в аграрной программе и тактике есть сознательное или бессознательное оставление социалистической точки зрения.

Между сельским пролетариатом и крестьянской буржуазией находится слой среднего крестьянства, в положении которого есть черты и того и другого из двух антиподов. Общие черты в положении всех этих слоев, всего крестьянства в целом делают, несомненно, демократическим и все его движение как бы велики не были те или иные проявления несознательности и реакционности. Наша задача — никогда не сходить с классовой точки зрения и организовать теснейший союз городского и сельского пролетариата. Наша задача — уяснение себе и народу действительного демократического и революционного содержания, которое кроется за всеобщим, но туманным стремлением к „земле и воле“. Наша задача поэтому — самая энергичная поддержка и подталкивание вперед этого стремления, наряду с подготовкой элементов социалистической борьбы в деревне" ¹⁾.

Российская С. Д. Р. П. поддерживала тогда самым энергичным образом крестьянское движение, отстаивая все революционные меры, способные улучшить положение крестьянства и не останавливаясь в этих целях перед экспроприацией помещичьей земли. Как практический лозунг партия тогда выставила: немедленное образование революционных крестьянских комитетов. Одновременно партия ставила задачу: — стремиться к самостоятельной организации сельских пролетариев.

Революция 1905 года показала на деле, что союз пролетариата и крестьянства, о необходимости которого говорил ранее Владимир Ильич, уже осуществился.

"Союз сил пролетариата и крестьянства не „в идеи существовал“ и не „едва начал воплощаться в жизнь“, а характеризовал весь первый период русской революции, все крупные события 1905—1907 годов. Октябрьская стачка и декабрьское восстание с одной стороны, крестьянские восстания на местах и восстания солдат и матросов были именно „союзом сил“ пролетариата и крестьянства. Этот союз был стихиен, неоформлен, часто не осознан. Эти силы были не организованы достаточно, были раздроблены, были лишены действительного руководящего центрального руководства и т. д., но факт „союза сил“ пролетариата и крестьянства, как главных сил, проломивших брешь в старом самодержавии, бесспорен" ²⁾.

¹⁾ Н. Ленин „Пролетариат и крестьянство“ Собр. соч. т. VI, стр. 114.

²⁾ Н. Ленин. „Как эсеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги эсерам“. Собр. соч., т. XI, ч. I стр. 200.

Предвидя неизбежную развязку политического кризиса, создавшегося после революции 1905 года, Владимир Ильич писал:— надо напрячь все усилия, чтобы союз социалистического пролетариата и революционного крестьянства окреп и вырос ко времени неизбежной грядущей развязки нынешнего политического кризиса¹⁾.

Этому союзу Владимир Ильич придавал решающее значение в борьбе пролетариата с буржуазией.

«Исход нашей революции действительно зависит больше всего от устойчивости в борьбе многомиллионной массы крестьянства. Буржуазия крупная у нас боится больше революции, чем реакции. Пролетариат один победить не в силах. Городская беднота не представляет ни самостоятельных интересов, ни самостоятельного фактора силы по сравнению с пролетариатом и крестьянством. Решающая роль за деревней, не в смысле руководства борьбой (об этом не может быть и речи), а в смысле обеспечения победы»²⁾.

Придавая решающую роль в деле обеспечения победы крестьянству в грядущей борьбе, Владимир Ильич одновременно указывал на трудности работы среди крестьянства.

«Всего важнее и всего труднее работа в крестьянстве. Крестьяне—это класс мелких хозяйствиков. Класс этот поставлен в гораздо менее выгодные условия борьбы за свободу и борьбы за социализм, чем рабочие. Крестьяне не обединены вместе крупными предприятиями, а раздроблены мелким, обособленным хозяйственем. Крестьяне не видят перед собой такого открытого, ясного, единого врага, как рабочие—капиталиста. Крестьяне сами отчасти хозяева и собственники; поэтому они всегда тянутся за буржуазией, хотят подражать ей, мечтают о развитии и укреплении своей мелкой собственности, а не об общей борьбе рабочего класса с классом капиталистов».

Вот почему вся масса крестьянской бедноты всегда и во всех странах оказывалась менее устойчивой в борьбе за свободу и за социализм, чем рабочие³⁾.

Такие колебания вовсе не случайность, они неизбежны вследствие самой сущности экономического положения мелкого производителя. С одной стороны, он угнетен, он подвергается эксплоатации. Он невольно толкается к борьбе против такого положения, к борьбе за демократию, к идеям об уничтожении эксплоатации. С другой стороны, он—мелкий хозяин. В крестьянине живет инстинкт хозяина,—если не сегодняшнего, то завтрашнего хозяина. Этот хозяйственный собственнический инстинкт отталкивает крестьянина от пролетариата, порождает в крестьянине мечты и стремления выйти в люди, самому стать буржуа, замкнуться против всего общества на своем клочке земли, на своей, как злобно говорил Маркс, кучке навоза⁴⁾.

Неизбежность колебаний мелкой буржуазии подтвердилась на опыте пролетарской революции, причем больше всего эти колебания наблюдались в тех районах, где меньше всего было влияние пролетариата. Так во время выборов в Учредительное Собрание за большевиков было подано голосов: в восточно-уральском и сибирском районах—12 и 10%, на Украине—10%, в поволжско-черноземном—16%. В этих же районах

¹⁾ Н. Ленин. „Вопрос о земле и думе“. Собр. соч. т. VII, ч. I, стр. 252.

²⁾ „Кризис меньшевизма“. Собр. соч. т. VIII, стр. 34.

³⁾ Н. Ленин. „Политическое положение и задачи рабочего класса“ Собр. соч. т. VIII, стр. 79.

⁴⁾ Н. Ленин. „Речи на Лондонском съезде Р. С. Д. Р. П.“ Собр. соч. т. VIII, стр. 398.

позднее наблюдался наибольший успех контр-революции; наибольший успех Колчака и Деникина.

Колебания мелкой буржуазии в этих районах шли в следующем порядке:

„Сначала—за большевиков, когда они дали землю и демобилизованные солдаты принесли весть о мире. Потом—против большевиков, когда они, в интересах интернационального развития революции и сохранения ее очага в России пошли на Брестский мир, „оскорбив“ самые глубокие мелко-буржуазные чувства, патриотические. Диктатура пролетариата не понравилась крестьянам особенно там, где больше всего излишков хлеба, когда большевики показали, что будут строго и властно добиваться передачи этих излишков в ссуду государству по твердым ценам. Крестьянство Урала, Сибири и Украины поворачивает к Колчаку и Деникину.

Далее, опыт Колчаковской и Деникинской „демократии“, о которой любой газетчик в Колчакии и Деникии кричал в каждом номере белогвардейских газет, показал крестьянам, что фразы о демократии и об „учредиловке“ служат на деле лишь прикрытием диктатуры помещика и капиталиста.

Начинается новый поворот к большевизму: разрастаются крестьянские восстания в тылу у Колчака и Деникина. Красные войска встречаются крестьянами, как освободители.

В последнем счете именно эти колебания крестьянства, как главного представителя мелко-буржуазной массы трудящихся, решали судьбу советской власти и власти Колчака-Деникина¹⁾.

Все попытки крестьянства к самостоятельному об'единению, попытки по своему направить экономику и политику всегда кончались неудачно. Отсюда и неизбежные колебания крестьянства.

На Всероссийском съезде транспортных рабочих Владимир Ильич по этому поводу говорил:

„Экономические условия жизни этой массы таковы, что об'единиться сама, сплотиться сама она не может. Это ясно для всякого, кто не дает себя во власть пустых слов о „всенародном голосовании“, об учредиловке и тому подобной „демократии“, которая одурачивала народ сотни лет во всех странах, а у нас ее сотни недель проделывали эсэры и меньшевики, каждый раз на этом самом месте терпя провал. Мы знаем из своего собственного опыта—и подтверждение этому видим в развитии всех революций, если брать новую эпоху, скажем 150 лет, во всем мире,—что везде и всегда результат был именно такой: все попытки мелкой буржуазии вообще, крестьян в частности, осознать свою силу, по-своему направить экономику и политику кончались крахом. Либо под руководством пролетариата, либо под руководством капиталистов—середины нет. Все, кто о ней мечтает, пустые мечтатели, фантазеры. Их опровергает политика, экономика и история. Все учение Маркса показывает, что раз предположить мелкого хозяина собственником на средства производства и на землю, то из обмена между ними обязательно вырастает капитал, а вместе с ним—противоречия между капиталом и трудом. Борьба капитала с пролетариатом—это неизбежность, это закон, показавший себя во всем мире, и кто не хочет сам себя обманывать, тот не может этого не видеть.“

¹⁾ Н. Ленин. „Выборы в Учредительное Собрание и диктатура пролетариата“. Собр. соч. т. XVI, стр. 452—453.

Из этих основных экономических фактов и вытекает то, почему эта сила сама себя проявить не может и почему попытки к тому в истории всех революций всегда кончались крахом. Поскольку пролетариату не удается руководить революцией, эта сила всегда становится под руководство буржуазии¹⁾.

Непосредственно перед Октябрьской революцией Владимир Ильич писал в открытом письме к делегатам первого Всероссийского съезда крестьянских депутатов, что для того:

„Чтобы вся земля досталася трудящимся, для этого необходим тесный союз городских рабочих с беднейшими крестьянами (полупролетариеми). Без такого союза нельзя победить капиталистов. А если не победить их, то никакой переход земли в руки народа не избавит от народной нищеты. Землю есть нельзя, а без денег, без капитала достать орудия, скот, семена неоткуда. Не капиталистам должны доверять крестьяне и не богатым мужикам (это—те же капиталисты), а только городским рабочим. Только в союзе с ними добываются беднейшие крестьяне, чтобы и земля и железные дороги, и банки, и фабрики перешли в собственность всех трудящихся, без этого, одним переходом земли к народу, нельзя устраниТЬ нужды и нищеты²⁾.

В Октябрьскую революцию 1917 года союз пролетариата и крестьянства, точно также как и в революции предшествующие, снова был на лицо.

„В самый момент октябрьского переворота мы заключили не формальный, но очень важный (и очень успешный) политический блок с мелко-буржуазным крестьянством, приняв целиком, без единого изменения, эсеровскую аграрную программу т. е., заключили несомненный компромисс, чтобы доказать крестьянам что мы хотим не майоризировать их, а соглашения с ними“³⁾.

„Мы так легко проделали Октябрьскую революцию потому, что крестьянство в целом шло с нами, потому, что оно шло против помещиков, видело, что здесь мы пойдем до конца.

Мы осуществляли в виде законов то, что было напечатано в эсеровских газетах, то, что трусливая мелкая буржуазия обещала, но сделать не могла“⁴⁾.

„Мы достигли власти в условиях исключительных, когда гнет царизма заставил с большим порывом произвести коренную и быструю перемену, и мы сумели в этих исключительных условиях опереться на несколько месяцев на все крестьянство в целом. Это исторический факт. Не менее чем до лета 1918 года, до основания комитетов бедноты, мы держались, как власть, потому что опирались на все крестьянство в целом. Ни в одной капиталистической стране это невозможно⁵⁾.

Этот военный союз, как его называл Владимир Ильич, создан эпохой 1917 — 1921 годов“, когда нашествие капиталистов и помещиков, поддержанных всей мировой буржуазией и всеми партиями мелко-буржу-

¹⁾ Н. Ленин. „Речь на Всероссийском съезде транспортных рабочих“. Собр. соч. т. XVIII, ч. I, стр. 178—179.

²⁾ Н. Ленин „Открытое письмо к делегатам Первого Всероссийского Съезда Крестьянских Депутатов“. Собр. соч. т. XIV ч. 1, стр. 150.

³⁾ Н. Ленин — „Детская болезнь „левизны“ в коммунизме“. Собр. соч. т. XVII, стр. 160.

⁴⁾ Н. Ленин. „Отчет Центр. Ком. РКП“. Собр. соч. т. XVI, стр. 105.

⁵⁾ Н. Ленин. „Заключительное слово по вопросу о партийной программе“. Собр. соч. т. XVI, стр. 133—134.

азной демократии (эсэрами и меньшевиками) создало, закрепило и офор-
мило военный союз пролетариата и крестьянства за Советскую власть“
(см. „Тезисы о тактике РКП“, собр. соч. т. XVIII ч. I, стр. 314).

О самом характере этого союза Владимир Ильич говорит: „мы
понимаем этот союз так: пролетариат освобождает крестьянство от экс-
плоатации со стороны буржуазии, освобождает его от руководства и
влияния буржуазии. Он привлекает его к себе, чтобы совместно побе-
дит эксплоататоров“¹⁾:

Военный союз не может существовать без экономического союза.

„Мы живем ведь не одним воздухом, наш союз с крестьянами не
мог бы продержаться в течение продолжительного времени без эконо-
мического фундамента, явившегося основой нашей победы в войне про-
тив нашей буржуазии. Ведь наша буржуазия об‘единилась со всей между-
народной буржуазией“

Основа этого экономического союза между нами и крестьянством
была конечно, очень простой, даже грубой. Крестьянин получил от нас
всю землю и поддержку против крупного земледелия. Мы должны за это
получить продовольствие²⁾.

„Мы сознаемся“, говорит далее Владимир Ильич, „что первоначаль-
ная форма союза была очень примитивна и что мы допустили очень
много ошибок. Но мы должны были действовать возможно скорее, мы
должны были во чтобы то ни стало организовать снабжение армии. Во
время гражданской войны мы были отрезаны от всех хлебных местностей
России. Наше положение было ужасно. И только, чудом, могли русский
народ и рабочий класс перенести столько страданий, нужды и лишений,
не имея ничего, кроме неустанного стремления к победе.“

По окончании гражданской войны наша задача была во всяком слу-
чае иною. Если бы страна не была до такой степени разорена, как это
имело место после 7-ми лет непрерывной войны, то был бы, пожалуй,
возможен более легкий переход к новой форме союза между пролетариа-
том и крестьянством. Но и без того уже тяжелые условия в стране услож-
нились еще неурожаем, недостатком фуражи и т. д. Лишения крестьян
стали вследствие этого невыносимыми. Мы должны были немед-
ленно показать широким массам крестьянства, что мы го-
товы пока изменить революционным путем нашу поли-
тику в том смысле, что крестьяне смогут сказать себе:—
„большевики хотят немедленно во что бы то ни стало
улучшить наше невыносимое положение“³⁾.

В докладе на IX Всероссийском съезде советов Владимир Ильич го-
ворил, что для того чтобы правильно поставить отношения между рабо-
чим классом и крестьянством, есть только два пути, первый путь снаб-
жение крестьянства достаточным количеством продуктов промышленности
или большим количеством чем прежде, и „установить, таким образом,
правильные отношения между поступающими от крестьян запасами сель-
ско-хозяйственных продуктов и промышленными изделиями, — тогда
крестьянство будет вполне удовлетворено, тогда крестьянство в своей
массе, беспартийное крестьянство признает, силой вещей, что этот новый
порядок лучше порядка капиталистического“⁴⁾.

¹⁾ Н. Ленин. „Тактика Российской Коммунистической Партии“ Собр. соч. т. XVIII,
ч. I, стр. 326.

²⁾ Там-же, стр. 327.

³⁾ „Доклад на IX Всероссийском съезде советов“ Собр. соч. т. XVIII,

ч. I, стр. 433.

Но этот путь возможен только в том случае, если промышленность страны находится в цветущем состоянии. Поскольку в нашей стране этого тогда не было, оставался второй путь — это путь обмена и торговли.

„Если нет цветущей крупной промышленности, способной организоваться так, чтобы сразу удовлетворить продуктами крестьянство, никакого иного выхода для постепенного развития мощного союза рабочих и крестьян, кроме как путь торговли и постепенного поднятия земледелия и промышленности над их теперешним состоянием под руководством и контролем рабочего государства,—никакого иного пути нет. Абсолютная необходимость нас к этому пути привела. И только в этом и состоит основа и сущность нашей новой экономической политики¹⁾.

„Сущность новой экономполитики есть союз пролетариата и крестьянства, сущность в смычке авангарда пролетариев с широким крестьянским полем. Поднятие производительных сил во чтобы то ни стало теперь уже началось, благодаря новой экономической политике“²⁾:

„Мы строим свою экономику в связи с крестьянством. Мы должны ее переделывать неоднократно и устроить так, чтобы была смычка между нашей социалистической работой по крупной промышленности и сельскому хозяйству и той работой, которой занят каждый крестьянин, и которую он ведет так, как он может, выбиваясь из нужды, не мудрствуя (потому что, где ему мудрствовать для того, чтобы вылезти и спастись из прямой опасности мучительнейшей голодной смерти). Надо показать эту смычку, чтобы мы ее ясно видели, чтобы весь народ ее видел, чтобы вся крестьянская масса видела, что между ее тяжелой, неслыханно разоренной, неслыханно нищенской мучительной жизнью теперь и той работой, которую ведут во имя отдаленных социалистических идеалов, есть связь“³⁾.

* * *

Развитие экономических отношений среди крестьянства порождает распадение крестьянства на различные группы.

Крестьянство, как сословие, сохранилось, благодаря сохранению пережитков крепостного сословного строя. По мере развития экономических отношений оно, как экономическая группа, распадается все более и более на два противоположных класса — на крестьянскую буржуазию и на крестьянский пролетариат⁴⁾.

„Различные группы крестьянства имеют и экономические интересы, соответствующие экономическому положению этих групп. Некоторая часть крестьян имеет прочное хозяйство, пользуется наемным трудом и заинтересована в укреплении и развитии своего хозяйства в более крупное, но ничуть не заинтересована в улучшении положения наемного труда; напротив, экономические требования рабочего, бесхозяйственного крестьянина, прямо противоречат интересам этой группы. Группа крестьян, имеющих свое хозяйство и питающих только надежду укрепить его, занимает промежуточное положение между упомянутой группой и пролетариатом: для нее может казаться очень соблазнительной перспек-

¹⁾ Н. Ленин. „Доклад на IX Всероссийском Съезде Советов“. Собр. соч., т. XVIII, ч. I стр. 434—435.

²⁾ Н. Ленин. Там-же, стр. 446.

³⁾ Н. Ленин. „Доклад о деятельности ЦК РКП“. Собр. соч. т. XVIII, ч. II, стр. 29.

⁴⁾ Н. Ленин. „Об аграрной программе“. Собр. соч. т. IX, стр. 709.

тива укрепления своего мелкого хозяйства, но эта группа может уже сознать, что такие надежды утопичны, что удовлетворение демократических требований крестьянства не помешает экономически сильным крестьянским хозяйствам развиваться и занять такую же позицию в эксплуатации менее состоятельных крестьян, какую занимает крупное помещичье хозяйство.

Наконец, группа пролетаризирующихся и пролетаризированных крестьян „занятая почти всегда продажей своего труда, она вплотную подходит к положению пролетариата, и поэтому, легче всего может воспринять идеи социализма и рабочую программу“¹⁾.

Уже в первые месяцы существования советской власти не было: „...ни одного декрета (закона) ни одного постановления Советской власти, в котором бы не проводилось разницы между тремя главными группами крестьян. Первая группа — беднота (пролетарии и полупролетарии, как принято говорит в экономической науке). Таких очень много. Когда была власть помещиков и капиталистов, весь гнет их падал больше всего на бедноту. Во всех странах мира самой прочной опорой истинного социалистического движения являются рабочие и поддерживающая их деревенская беднота. Вторая группа — кулаки, т. е. богатые крестьяне, которые угнетают чужой труд, либо нанимая работников, либо давая деньги в рост и тому подобное. Эта группа тянет руку помещиков и капиталистов, врагов Советской власти. Третья группа — крестьяне-середняки. Это не враги Советской власти. Они могут быть друзьями ее, мы этого добиваемся и этого добьемся. Все учители социализма всегда признавали, что рабочие должны будут свергнуть помещиков и капиталистов, чтобы осуществить социализм, но с средними крестьянами возможно соглашение и необходимо соглашение.“

При господстве помещиков и капиталистов, совсем немногие из средних крестьян, разве один на сотню, добивались прочного благосостояния, да и то добивались только, выходя в кулаки, садясь на шею бедноте. А громадное большинство средних крестьян, при власти помещиков и капиталистов, неизбежно будет испытывать нужду и издевательство со стороны богатых.

Во всех капиталистических странах дела обстоят таким образом.

При социализме возможно полное и прочное благосостояние и всех рабочих, и всех средних крестьян поголовно, без всякого грабежа чужого труда. Никогда ни один большевик, ни один коммунист, ни один разумный социалист не допускал и мысли о насилии против среднего крестьянина. Все социалисты всегда говорили о соглашении с ними, о постепенном добровольном переходе средних крестьян к социализму²⁾.

Наиболее сложным вопросом является вопрос об отношении к крестьянину середняку, так как именно эта группа в силу своего экономического положения более всего подвержена колебаниям.

Владимир Ильич по этому поводу говорил на VIII съезде РКП:

„В особенности надо подчеркнуть здесь, что одна из самых трудных задач коммунистического строительства в стране мелкого крестьянства теперь как раз должна стать перед нами: это — задача об отношении к среднему крестьянству.“

Товарищи, естественно, что в первое время, когда мы должны были отстаивать право Советской Республики на жизнь, естественно, что в

¹⁾ Н. Ленин „Об аграрной программе“. Собр. соч. т. IX, стр. 709.

²⁾ Н. Ленин. „Ответ на запрос крестьянина“. Собр. соч. т. XVI, стр. 29—30.

такое время этот вопрос в широких размерах не мог быть выдвинут на первый план. Беспощадная война с деревенской буржуазией и кулаками на первое место выдвигала задачи организации пролетариата и полупролетариата деревни. Но дальнейшим шагом для партии, которая хочет создать прочные основы для коммунистического общества, выдвигается задача — правильно разрешить вопрос о нашемштюнении к среднему крестьянству. Эта задача более высокого порядка. Мы не могли ее поставить во всей широте, пока не были обеспечены основы существования Советской Республики. Эта задача более сложная. Она требует определения нашего отношения к многочисленному и сильному слою населения. Это отношение не может быть определено простым ответом: борьба или опора. Если по отношению к буржуазии задача наша формулируется словом „борьба, подавление“, если по отношению к пролетариатам и полупролетариатам деревни эта задача формулируется словом „опора“, — здесь наша задача, несомненно, более сложная. Тут лучшие представители социализма старого времени, — когда они еще верили в революцию и теоретически служили ей, — говорили о нейтралитации крестьянства, т. е. о том, чтобы сделать из этого среднего крестьянина общественный слой, если не активно помогающий революции пролетариата, то по крайней мере не мешающий нашей работе. Эта отвлеченная, теоретическая постановка задачи для нас вполне ясна. Но она недостаточна. Мы вошли в такую стадию социалистического строительства, когда надо выработать конкретно, детально, на опыте работы в деревне основные правила и указания, какими мы должны руководствоваться для того, чтобы по отношению к среднему крестьянину стать на почву прочного союза, чтобы исключить возможность тех неоднократно случавшихся уклонений и неправильностей, которые отторгли от нас среднего крестьянина, тогда как на самом деле мы могли бы расчитывать на полное его доверие, как руководящая коммунистическая партия, впервые помогшая русскому крестьянству скинуть до конца помещиков и основать для него настоящую демократию¹).

„Несколько слов о нашем отношении к среднему крестьянству. Принципиально это отношение было ясно для нас и перед началом революции. Задача нейтралитации крестьянства была поставлена нами. На одном Московском собрании, где приходилось ставить вопрос об отношении к мелко-буржуазным партиям, я привел точные слова Энгельса, который не только указывал, что среднее крестьянство является нашим союзником, но выражал даже уверенность что, быть может, удастся обойтись без репрессий, без мер подавления и по отношению к крупному крестьянству.

В России это предположение не оправдалось. Мы стояли, стоим и будем стоять в прямой гражданской войне с кулаком. Это неизбежно. Мы видели это на практике. Но сплошь и рядом по неопытности советских работников, по трудности вопроса, удары, которые предназначались для кулаков, падали на среднее крестьянство. Здесь мы погрешили чрезвычайно. Собранный в этом отношении опыт поможет нам сделать все для того, чтобы избежать этого в дальнейшем“²).

Определить на практике какой крестьянин относится к группе кулаков, средняков или бедняков, конечно, очень трудно.

¹⁾ Н. Ленин. „Вступительная речь на VIII съезде РКП“. Собр. соч. т. XVI, стр. 94.

²⁾ Н. Ленин. „Отчет Ц. К. Р. К. П.—Собр. соч. т. XVI, стр. 107—108.

„На практике происходят такие случаи, как рассказывал один товарищ в комиссии. Его обступили крестьяне и каждый спрашивал: „Определи, середняк я или нет? У меня две лошади и одна корова. У меня две коровы и одна лошадь“ — и т. д. И вот этому агитатору, разъезжающему по всем уездам, необходимо обладать таким безошибочным термометром, чтобы можно было поставить его крестьянину и сказать, середняк он или нет. Для этого надо знать всю историю хозяйства этого крестьянина, отношение его к низшим и высшим группам, а знать этого с точностью мы не можем“...¹⁾.

„Кулак, тот, который живет чужим трудом, который грабит чужой труд и использует для себя нужду; средний крестьянин тот, который не эксплуатирует и сам не подвергается эксплуатации, который живет мелким хозяйством, своим трудом²⁾.

Привлечь крестьянина середняка на свою сторону,—вот конкретная задача пролетариата.

Как это сделать?

„Мы должны не только особенно подчеркнуть наше уступчивое отношение к среднему крестьянству, но и подумать о целом ряде возможно более конкретных мер, которые непосредственно давали бы что-нибудь среднему крестьянству. Этих мер настоятельно требуют и интересы самоохранения, и интересы борьбы против всех наших врагов, которые знают, что средний крестьянин колеблется между нами и ими, и которые стараются отвлечь его от нас“³⁾.

„Мы должны добиться, чтобы каждый середняк-крестьянин на деле получил бы хоть маленькую помощь, и крестьянин сейчас будет ценить больше всего такую помощь. Ему надо понять, почему трудность нашего положения мешает нам оказать ему помощь, которая ему нужна, которая лежит в городской культуре. Крестьянину нужны городские продукты, городская культура, и мы должны ему это дать. Только тогда, когда пролетариат окажет эту помощь, тогда крестьянин увидит, что пролетариат помогает ему не так, как помогали эксплоататоры. Помочь крестьянину подняться до городского уровня, — эту задачу должен поставить себе каждый рабочий, имеющий связь с деревней. Он должен сказать себе, что теперь, когда весной обострилось особенно продовольственное положение, городской рабочий должен пойти к крестьянину на помощь, и если всякий сделает хотя маленькую долю этой работы, мы увидим, что наше здание имеет не один только фасад, и наше дело в смысле обеспечения Советской власти будет сделано⁴⁾.

„Дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений. Решить этот вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так сказать, всю его психологию может только материальная база, техника, применение тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификация в массовом масштабе. Вот что в корне и с громадной быстрой переделало бы мелкого земледельца⁵⁾.

„Мы здесь самым трезвым образом учтываем отношение класса и не боимся признать открыто, что имеем дело с задачей труднейшей — правильным установлением отношений пролетариата к преобладающему

1) Н. Ленин „О работе в деревне“. Собр. соч. т. XVI, стр. 147—148.

2) Н. Ленин „Внешнее и внутреннее положение“. Собр. соч. т. XVI, стр. 176.

3) Н. Ленин. „Партийная программа“, Собр. соч. т. XVI, стр. 122.

4) Н. Ленин. „Внешнее и внутреннее положение“. Собр. соч. т. XVI, стр. 176.

5) Н. Ленин. „Натуральный налог“. Собр. соч. т. XVIII, ч. I, стр. 138—139.

крестьянству при условии, что нормальных отношений мы сейчас достигнуть не можем. Нормальные отношения таковы, и только таковы, чтобы пролетариат держал в своих руках крупную промышленность с ее продуктами и не только полностью удовлетворял крестьянство, но, давая ему средства к жизни, так бы облегчил его положение, чтобы разница по сравнению со строем капиталистическим была бы очевидна и ощущительна. Это и только это создает базу нормального социалистического общества¹⁾.

Эти уступки крестьянству оказались, например, в вопросе о земле.

Основным вопросом для крестьянства в борьбе с крепостничеством является вопрос о земле.

Разрешение этого вопроса, говорил Владимир Ильич, может быть двояко: по образцу прусскому и по образцу американскому.

Прусский тип сводился к победе крепостника помещика. В этом случае сохранялось помещичье хозяйство, крестьянин должен платить „по справедливой оценке“ за голодный надел. „В государстве укрепляется помещичья власть. Монархия. Общитый парламентскими формами военный деспотизм“ вместо демократии. Наибольшее неравенство в сельском и в остальном населении“.

Американский тип сводился к победе крестьянства. В этом случае уничтожается помещичье хозяйство. Вся земля переходит к крестьянству. Крестьянин становится свободным фермером. Народовластие. Буржуазно-демократический строй. Наибольшее равенство среди сельского населения, как исходный пункт и условие свободного капитализма:

По первому пути страну вели тогда кадеты. По второму — народники.

Идеи равенства и уравнительности, свойственные второму типу были ошибочны, поскольку народники предполагали, что они могут держаться на основе товарного производства.

„Идея равенства и всевозможные планы уравнительности являются самым полным выражением задач не социалистической, а буржуазной революции, задач борьбы не с капитализмом, а с помещичьим и бюрократическим строем“

Поскольку тогда на очереди стояла буржуазно-демократическая революция, поскольку пролетариат должен был „все силы направить на поддержку второго пути. Только в этом случае, говорил Владимир Ильич, трудящиеся классы всего скорее изживут последние буржуазные иллюзии, ибо социализм равенства есть последняя буржуазная иллюзия мелкого хозяина. Только в этом случае народные массы, учась не из книг, а на опыте, на деле испытывают в самое короткое время бессилие всех и всяких уравнительных проектов, бессилие против власти капитала. Только в этом случае пролетариат скорее всего стражнет с себя „трудовые“, т. е. мещанские традиции, избавится от неизбежно падающих на него теперь буржуазно-демократических задач и всецело отдастся своим собственным, действительно классовым, т. е. социалистическим задачам“²⁾.

Восстаниями 1905 года и в первой и во второй Думах через своих представителей крестьяне заявили, что помещичьи земли должны быть отобраны у помещиков безвозмездно. Порядок, при котором 30.000 помещиков с Николаем Романовым во главе имели 70 миллионов деся-

¹⁾ Н. Ленин. „Заключительная речь перед закрытием X съезда РКП. Собр. соч. т. XVIII, ч. I, стр. 168.

²⁾ Н. Ленин. „Сила и слабость русской революции“. Собр. соч. т. VIII, стр. 351.

тин земли, а 10 миллионов крестьянских дворов почти такое же количество, даже терпим быть не мог.

Немедленно за завоеванием государственной власти пролетариат издал "декрет о земле" в духе требований самого крестьянства.

"Российский пролетариат отвоевал у эс-эров крестьянство отвоевал, в сущности, через несколько часов после завоевания пролетариатом государственной власти. Ибо, через несколько часов после победы над буржуазией в Петрограде, победивший пролетариат издал "декрет о земле", и в этом декрете целиком и сразу, с революционной быстротой, энергией и беззаветностью, осуществил все насущнейшие экономические нужды большинства крестьян, экспроприировал полностью и без выкупа помещиков.

Чтобы доказать крестьянам, что пролетарии хотят не майоризировать их, не командовать ими, а помогать им и быть друзьями их, победившие большевики ни слова своего не вставили в "декрет о земле", а списали его слово в слово, с тех крестьянских наказов (наиболее революционных, конечно), которые были опубликованы эс-эрами в эс-эровской газете.

Эс-эры кипятились, возмущались, негодовали, вопили, что "большевики укради их программу", но над эс-эрами за это только смеялись: хороша же партия, которую надо было победить и прогнать из правительства, чтобы осуществить все революционные, все полезное для трудящихся из ее программы!"¹⁾.

"Получив от Советской власти помещичьи земли, крестьянин уже имеет уважение к Советскому государству и рабочей диктатуре"²⁾.

Во время пролетарской революции, когда классовая борьба обострилась до гражданской войны, речь идет, главным образом, о присоединении мелкой буржуазии к одной из главных сил — к пролетариату или к буржуазии.

Следовательно, диктатура пролетариата есть особая форма классового союза между пролетариатом, авангардом трудящихся и многочисленными непролетарскими слоями трудящихся (мелкая буржуазия, мелкие хозяички, крестьянство, интелегенция и т. д.), или большинством их, союза против капитала, полного подавления сопротивления буржуазии и попыток реставрации с ее стороны, союза в целях окончательного создания и упрочения социализма. Это — особого вида союз, складывающийся в особой обстановке, именно в обстановке бешеной гражданской войны, это союз твердых сторонников социализма с колеблющимися его союзниками, иногда с "нейтральными" (тогда из соглашения о борьбе союз становится соглашением о нейтралитете), союз между неодинаковыми экономическими, политическими, социально, духовно классами"³⁾.

Как бы не колебалась мелкая буржуазия, тем не менее, она не может не признать "морально-политического авторитета за пролетариатом, который не только свергает эксплуататоров, но который также строит новую, более высокую общественную связь", ведет "по пути нового хозяйственного строительства", создает "новую организацию труда, соединяющую последнее слово науки и капиталистической техники с массовым об'единением сознательных работников, творящих крупное социалистическое производство", т. е. создает "более высокий способ

1) Н. Ленин. "Выборы в Учредительное Собрание и диктатура пролетариата". Собр.

2) Н. Ленин. "Речь на Всероссийском съезде текстильщиков", т. XVII стр. 108. соч. т. XVI, стр. 449—450.

3) "Об обмане народа лозунгом свободы и равенства", т. XVI, стр. 241.

общественного производства", и заменяет капиталистическое и мелко-буржуазное производство крупным социалистическим производством" (См. т. XVI, стр. 251).

Крестьянин на опыте пролетарской революции прекрасно разобрался: "что может быть только две диктатуры, что из них нужно выбирать одну: либо диктатуру рабочих—а это значит помочь всем трудящимся сбросить иго эксплоататоров, либо диктатуру эксплоататоров"

Крестьяне испытали на опыте ту и другую диктатуру и выбрали диктатуру пролетариата. Например: сибирский и уральский крестьянин летом 1918 года под влиянием требования сдачи излишков хлеба не по спекулятивным ценам пошел за Колчаком, а позднее разбрался и уже твердо остановился на диктатуре пролетариата.

* * *

Теория диктатуры пролетариата сложилась в тесной связи с революционным движением. Исследование нам показало, что Владимир Ильин развивал эту теорию по мере роста этого движения.

В течение первого периода до революции 1905 года Владимир Ильин выдвигая лозунг „революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства“, смотрит на него как на фактор, мобилизующий массы для дальнейшего развития революционной борьбы.

При этом задачи революционно-демократической диктатуры сводятся: к завоеванию республики, к свержению правительства и к замене его временным революционным правительством, к доведению революции до конца, к удержанию власти в своих руках и к осуществлению требований революционного крестьянства.

Второй период от революции 1905 года до февральской революции 1917 года показал, что идея революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства массами была воспринята и что массы указали особые методы проведения этой идеи в жизнь путем „захвата“ политической свободы, путем создания новых органов революционной власти — совета рабочих, солдатских, железнодорожных и крестьянских депутатов, путем применения народом насилия по отношению к насильникам над народом.

Этот период также показал, что движущей силой революции была не либеральная буржуазия, а пролетариат и крестьянство.

Опыт революции 1905 года указал, что в дальнейшем пролетариат должен ити к победе своим путем, опираясь только на крестьянство и не расчитывать на либеральных союзников. Ведя крестьянство за собой, пролетариат вовсе не должен с ним сливаться.

Третий период указал, что революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства уже осуществилась, но осуществилась в оригинальной обстановке, заключающейся в том, что наряду с ней существовала диктатура буржуазии. Оригинальность заключалась также и в том, что революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства добровольно отдавала власть буржуазии.

Этот период, не давший ни мира, ни земли, ни вполне демократической республики, указал на необходимость осуществления „диктатуры революционного пролетариата“.

И, наконец, четвертый период — после октябрьской революции показал, что диктатура пролетариата слагается из применения насилия, посредством войска, по отношению к классу эксплоататоров, из правиль-

ного руководства крестьянством, из умения построить более высокую организацию труда.

Многообразные сложные задачи, поставленные диктатуре пролетариата в этот период, сводящиеся в основном: к закреплению победы (завершение начатой экспроприации помещиков и буржуазии, передача фабрик, заводов, железных дорог, земли, банков и проч. в руки пролетариата создание красной армии и проч.), к организации трудовой дисциплины, к умению повести трудящиеся массы за коммунистической партией, к закреплению союза рабочих и крестьян, к воссозданию крупной промышленности, к закреплению и развитию федеративной республики Советов, к разрешению национального вопроса, и наконец, к уничтожению деления общества на классы и к обеспечению победы социализма, требует для своего выполнения длительного переходного периода.

Формой этого длительного переходного периода и является государство диктатуры пролетариата.

Важнейшим вопросом для диктатуры пролетариата является вопрос об отношении пролетариата к крестьянству. Этот вопрос является составной частью вопроса о диктатуре пролетариата, ему мы и уделили особое место в нашей работе.

Проф. Н. Т. Козырев.

II.

К вопросу о восстановлении тонкошерстного овцеводства в СССР.

„Хорошо направленный труд важнее для успеха в сельском хозяйстве, чем деньги“. (Проф. Е. А. Богданов: „Откармливание сельско-хозяйственных животных“).

В последнее время в общей и специальной прессе все чаще и чаще поднимается вопрос о необходимости восстановления в Союзе тонкошерстного овцеводства.

Так, М. А. Дейч в газете „Правда“ пишет следующее: „В отношении суконно-шерстяных тканей мы имеем все обостряющийся товарный голод и этот голод может быть изжит только значительно более форсированным развитием шерстяной промышленности. Но нужный нам темп развития упирается в проблему сырья“...¹⁾ По этому же поводу Е. Иофе в газ. „Экономическая жизнь“ пишет: „Не только по ценности, но и по метражу удовлетворение душевой нормы (шерстяных тканей) составляет только 60% нищенской довоенной нормы—0,52 метра на душу. А ведь до войны Россия, по сравнению со странами Европы и Америки, по потреблению шерстяных тканей занимала последнее место; даже в Турции душевая норма была выше, чем в России“.

В настоящее же время, говорится далее—„несмотря на огромное давление рынка, шерстяная промышленность не загружает даже наличного оборудования (фабрик), а в этом году загрузка еще ниже прошлогодней“,—без полной же нагрузки фабричного оборудования нечего и думать о снижении себестоимости. Далее автор говорит, что „основной причиной этой диспропорции является недостаток импортного сырья“. Однако, на будущее шерстяной промышленности автор смотрит весьма оптимистически: недостаток сырья, по его мнению, будет нами изжит в течение ближайшего десятилетия, вследствие принятого нами твердого курса на развитие у нас мериносового овцеводства, которое и должно принести нам за это время „полное освобождение от необходимости ввозить шерсть“...²⁾.

Один из лучших знатоков русского овцеводства, проф. М. Ф. Иванов, исходя из положения, что „без мериносовой шерсти наши фабрики обходиться не могут“, и что „по приблизительным подсчетам в настоящее время имеется в СССР не менее 12—15 миллионов десятин свободных земель, годных для овцеводства“, полагает что теперь „восстановление

¹⁾ М. А. Дейч: „Проблема сырья для шерстяной промышленности“. Правда № 163 от 21/VII 1927 г.

²⁾ Е. Иофе. „Рынок и шерстяная промышленность“. Экономическая Жизнь № 154.

мериносowego овцеводства нужно признать задачей ударной и средства для этого должны быть отысканы". Проф. М. Ф. Иванов при этом отмечает, что „создавшаяся кон'юнктура в отношении мирового мериносового овцеводства весьма благоприятна для восстановления и развития нашего мериносового и мясошерстного овцеводства вообще"!).

Восстановление мериносового овцеводства не только признается необходимым теоретически, но принимаются и практические меры к его осуществлению. Так, из цитированной выше статьи М. Дейча видно, что до 1923 года предполагается импорт 600 тысяч голов мериносовых овец, на что будет затрачено до 70 миллионов рублей. М. А. Дейч пишет: „Осенью текущего 1927 года к метизации (мериносами) предназначено до 500 тысяч голов овец (простых—крестьянских), причем по линии „овцевода“²⁾ должно быть затрачено свыше 11,1 миллион. рублей, из которых непосредственно на хозяйство „овцевода“—8,3 мил. руб. и подлежит передаче совхозтрестом и сельхозкооперации (по договорам)—2,8 миллионов рублей".

Для того, чтобы правильно оценить значение этих планов и мероприятий, необходимо уяснить себе, что представляет наше тонкошерстное овцеводство теперь и что представляло оно собою в прошлом.

Наше мериносное овцеводство развивалось стихийно, главным образом на юге России. Своего наивысшего развития оно достигло в начале 70-х годов прошлого века,—количество мериносовых овец в России достигало тогда до 15 миллионов голов. Большие овцеводческие хозяйства встречались тогда не только на юге, но и в Белоруссии и в Поволжье и в губ. Орловской, Тульской, Рязанской... В это время Россия занимала на мировом рынке первое место по количеству производимой шерсти. Но со второй половины 70-х годов мериносное овцеводство начало сокращаться. Это сокращение сначала шло медленно, а затем все более и более ускоряющимся темпом. По официальным данным, приводимым проф. Н. П. Кулешовым, в 1864 году тонкорунных овец в России числилось 11.650.000 голов, а в 1871 году—10.090.000 голов. По вычислению проф. Кулешова в 1902 году у нас имелось около 12 миллионов мериносов³⁾. За следующее десятилетие, с 1902 по 1912 год это количество сократилось на 56,5%. Причины столь быстрого сокращения его лежали отчасти в изменениях мирового рынка (конкуренция хлопка, австралийской и американской шерсти), отчасти—в изменении хозяйственных условий России,—в распашке земель и в переходе к продукции зерна, ввиду увеличения мировых цен на него. Быстрому падению овцеводства много способствовала и крайняя примитивность техники ведения его в большинстве наших хозяйств, что и было причиной его малодоходности. К. И. Чукаев на Всероссийском Съезде по овцеводству в 1912 году говорил: „Я, господа, в нашей отсталости склонен видеть одну из причин, почему отечественное овцеводство не сумело приспособиться к изменившимся условиям мирового производства шерсти"!). Весьма сильный удар мериносному овце-

1) Проф. М. Ф. Иванов. „Овцеводство“ ч. II стр. 410.

2) „Овцевод“—акционерное общество. О его работе имеются сведения—в общем неблагоприятные—в статье К. О. Шуминского в журнале „Пути Сельского Хозяйства“ 1927 г. № 2.

3) Проф. П. Н. Кулешов: „Овцеводство в XIX столетии“. Журн. „Сельское Хоз-во и Лесоводство“. 1902 г. № 2.

4) К. И. Чукаев: „К вопросу о современном состоянии мериносового овцеводства в России в связи с положением производства шерсти и баранины“. Труды I Всероссийского Съезда по овцеводству в Москве в 1912 г., том I.

водству был нанесен и революцией 1905 года, когда, вследствие аграрных волнений, во многих помещичьих хозяйствах были совершенно уничтожены мериносовые стада¹⁾.

Вследствие всех этих причин, Россия,—мировая постановщица шерсти,—вскоре вынуждена была сама ввозить к себе мериносовую шерсть, причем ввоз ее год от года увеличивался и достиг своего максимума к началу мировой войны. К этому моменту наши шерстяные фабрики уже $\frac{2}{3}$ своей продукции вырабатывали из иностранной шерсти. Во время мировой и гражданской войны, мериносовое овцеводство, еще удержавшееся до того времени кое-где в крупных имениях, было почти полностью уничтожено, вследствие чего, к концу войны мериносовых овец насчитывалось в СССР только около 150—200 тысяч²⁾. Затем статистика, заготовляемой шерсти отметила некоторое увеличение мериносов—можно думать, что к 1924 году их было около 350—400 тысяч. И все-таки это меньше того, чем их было, например когда-то в имениях Фольц-Фейна, насчитывавших у себя до 500.000 овец.

Столь сильное сокращение мериносового овцеводства делает понятным, почему 90% нужного нам тонкошерстного сырья мы вынуждены покупать за границею, находясь, в этом отношении, в полной от нее зависимости³⁾. Понятно также, почему несмотря на затрату десятков миллионов рублей для закупки иностранной шерсти, наши заводы не имеют еще полной нагрузки для имеющегося у них оборудования и дают потребителю лишь 60% того, что он имел в довоенное время, и при том дают по значительно более дорогой цене, чем прежде⁴⁾.

Естественно, поэтому, что восстановление мериносового овцеводства об'является задачей ударной и естественно, что на эту задачу ассигнуются правительством миллионы рублей.

Авторитетные специалисты признают эту задачу для СССР выполнимой. За это говорит наличие миллионов десятин свободной земли; подходящие для овцеводства естественно-исторические условия многих районов Союза; за это говорит благоприятно изменившаяся конъюнктура мирового шерстяного рынка, делающая разведение мериносов доходным, ввиду вздорожания мериносовой шерсти на 200—300%; за это говорит, наконец, пример Германии, которая не только довела количество своих мериносов до довоенного уровня, но даже превысила его⁵⁾. Важность задачи восстановления тонкошерстного овцеводства, трудность ее, и большая стоимость мероприятий по ее разрешению,—все это обязывает отнести к поставленной задаче с особым вниманием. Пример Германии, в этом отношении особенно для нас поучителен: Германия достигла столь быстрого успеха в своем овцеводстве лишь потому, что реорганизовала его, сделав его более интенсивным — мясощерстным, сравнительно

¹⁾ По этому вопросу см. „Труды Комитета Овцеводства“. т. I. Пункт 3. Программы занятий.

²⁾ Проф. М. Ф. Иванов в своей брошюре, изданной в 1922 г., дает еще меньшую цифру. По его мнению к 1922 году в Европе России едва ли уделело более 40—50 тысяч штук мериносов, а в Сибири—25—30 тыс. („Будущее Русского Овцеводства“ стр. 15).

³⁾ По данным журнала „Шерстяное Дело“ № 9—10-в 1924/25 г. недостаток мериносовой шерсти в СССР равнялся 320 тысячам пудов. Проф. М. Ф. Иванов считает эту цифру преуменьшенной.

⁴⁾ В довоенное время на 1 душу населения потреблялось шерсти в год: в России—1,5 фунт., в Англии—5,5 фунт., в С. Ам. С. шт.—7,5 фунтов.

⁵⁾ По данным М. И. Батуева „в 1924 году сбор шерсти в европейских странах (без СССР) достиг довоенного уровня, тогда как вне европейских странах он был все еще ниже на 90%. („Мировое Сельско-хоз. Производство“. Журн. „Пути Сельского Хозяйства“. 1927 г. № 1).“

с тем, что было до войны, т. е. она изменила и характер продукции овцеводства и состав стада в сторону его омоложения. Впрочем, работа по этой реорганизации началась в Германии еще в довоенное время, причем ею был использован в этом отношении опыт Америки и Австралии. Подобно этому, восстановление и нашего тонкошерстного овцеводства не может мыслиться в прежних его формах,—это было бы невозможно при современных условиях мирового рынка и при изменившихся политических и хозяйственно-экономических условиях нашей страны. И действительно, пути к указанной цели намечаются новые. Так, насколько можно судить по сведениям, появившимся в печати, большую роль в производстве шерсти предполагается отвести метисам мериносовых овец с простыми крестьянскими. В упомянутой выше статье М. А. Дейча говорится, что в результате намеченных в этом направлении мероприятий— „К концу десятилетия мы должны иметь на территории СССР 17,8 миллионов голов тонкошерстных метисов овец“. Для достижения этого должен быть и, по словам М. А. Дейча, уже есть „хорошо разработанный план восстановления и массового развития тонкорунного овцеводства, кроме того,— сконцентрированы для этого все необходимые материальные возможности, обусловливающие его выполнение и уже приведенные в действие“. Нам неизвестны, к сожалению, подробности этого плана и мы не можем говорить о них. Но в предстоящей работе есть одна сторона, о которой можно говорить и теперь, так как она одинаково важна какое бы направление в овцеводстве не было принято и какими бы путями ни осуществлялась намеченная цель. Мы говорим о создании племенного материала. Хотя на импорт мериносовых овец до 1930 года предположено затратить 70 миллионов рублей в валюте, но невозможно, конечно, все дело ограничить только этим. Ясно, что в Союзе должен быть создан постоянный источник, или вернее,— постоянные источники племенного материала, каковой материал должен быть приспособлен и к поставленной цели разведения и к естественно-историческим условиям местностей. В первую же очередь необходимо будет закладывать племенные разсадники— овчарни, которые могли бы снабжать племенным материалом и совхозы, где предполагается мериносовое овцеводство, и племенные пункты тех районов, где предполагается метизация мериносов с простыми крестьянскими овцами. Это, конечно, предусматривается и планом. М. А. Дейч пишет: „Согласно принятого плана в ближайшие годы усиленно должны развиваться государственные овцеводческие хозяйства и племхозы, как опорные базы для работы среди крестьянства, куда в дальнейшем в широком масштабе должна быть перенесена эта работа“. Вот на некоторых сторонах этой овцеводческой и племенной работы мы и хотели бы остановиться, пользуясь для этого, где возможно, материалами бывшей Горецкой племенной овчарни, когда-то пользовавшейся большой известностью в западных губерниях России.

Прежде всего, в настоящее время большим препятствием для правильной постановки дела является почти полное отсутствие у нас людей, сведущих в мериносовом овцеводстве. Проф. М. Ф. Иванов, признавший современные условия в общем благоприятными для восстановления в СССР тонкошерстного овцеводства, отмечает однако, что по его мнению, „существенным является возражение, что разведение мериносов требует больших технических познаний, большого опыта и больших навыков, а между тем за ликвидацией частно-владельческих овцеводств, эти силы утеряны и потому встречаются большие затруднения в отношении

подыскания достаточного количества опытных руководителей и технического персонала¹). К этому необходимо лишь добавить, что отсутствие кадра сведущих специалистов осложняется у нас и крайней недостаточностью сведений по мериносовому овцеводству и у наших рядовых агрономов, являющихся обычно управляющими Совхозов, инструкторами и т. п. Современная высшая с.-х. школа дает своим питомцам достаточно сведений, чтобы они могли ориентироваться в обыденных вопросах крупного рог. скотоводства, коневодства, свиноводства, а также, пожалуй, и в вопросах грубошерстного крестьянского овцеводства, но не в вопросах мериносowego овцеводства. По этой отрасли, как отрасли узко-специальной, имевшей к тому же до последнего времени ничтожный удельный вес в нашем сельском хозяйстве,—как правило, сведения нашей школой даются слишком общие и недостаточные. Не смогут наши агрономы найти нужных им сведений по мериносовому овцеводству и в нашей агрономической печати. Сельско-Хоз. Опытные Станции стали уделять некоторое внимание вопросам овцеводства лишь за последние 8—10 лет, и имеются лишь единичные работы, так или иначе касающиеся мериносов. Даже учебники специально по мериносовому овцеводству, как русских авторов, так и переводные, имеются у нас лишь б. ч. очень старые, издания 1820-80-х годов и достать их теперь можно лишь с очень большим трудом²). Вследствие этого, большие затруднения встречаются агрономическими работниками даже при получении простых справок по тем или иным техническим вопросам тонкошерстного овцеводства. Эти дефекты агрономического образования должны быть, очевидно, исправлены. В прежнее время мериносное овцеводство особенно подробно изучалось в школах тех районов, где было развито тонкошерстное овцеводство,—например для Прибалтийских губерний—в Альткустгоском Агрономическом Ин-те (при Дерпском Университете), для юга России—в Харьковском Землемельческом Училище, где была 2-х годичная школа бонитеров. Кроме того, при некоторых образцовых овчарнях, а в том числе и при Горецкой овчарне, были открыты школы овчаров. Очевидно, на этот же путь необходимо вступить и теперь. Необходимо также издание новых учебников по мериносовому овцеводству, учебников, в которые вошли бы новейшие приобретения науки и практики в указанной области. Насколько необходимо последнее, можно видеть из того, что теперь даже основание для подбора животных в овцеводстве предлагается иное, чем раньше: вместо подбора животных по величине настрига шерсти, рекомендуется вести подбор по величине (Rendement) чистого выхода шерсти, для определения каковой величины выработан нетрудный, практически применимый способ. Dr. v. Falck пишет об этом так: „Такого рода определения для заводчиков в высшей степени ценно, так как один только настриг никакого пригодного исходного пункта для отбора не представляет,—это особенно ясно показывает, например, следующий установленный мной случай:

¹) Проф. М. Ф. Иванов: „Овцеводство“, стр. 453.

²) Из переводных учебников мы можем указать: Соч. Перольта, Жотама, Фабри и Жирода с примечаниями Тавра: „О шерсти и овцах“. Изд. 1827 года. К. Бергштрессера: „Наставление о разведении испанских овец и надлежащем смотрении за ними“. Изд. 1838 г. русских авторов: Редемейстера (в 2 частях). „Руководство к тонкорунному овцеводству для средней и южной полос России“ Изд. 1857 г. К. Капустин: „Практическое руководство к развитию тонкошерстных овец в России“. Изд. 1870 г. Можно указать еще руководства Кабештова И. М. изд. 1871 г. Запора И. Я. изд. 1882 и ряд других,—кроме того, большую помощь овцеводам оказывал „Журнал для овцеводов“, издававшийся с 40-х годов.

Завод I Руно № 10. Вес настрига 4,530 kg. Rend. 47,6%.
Чистый выход = 2,151 kg.

Завод II. Руно 18. Вес настрига 4,570 kg. Rend. 21,5%.
Чистый выход = 0,984 kg.

Хотя вес настрига в обоих случаях был почти совершенно одинаков, выход чистой шерсти при руне № 10 был более, чем вдвое больше. Из этого следует высокая ценность такого рода определения производительности, которая дает возможность более тонкого отбора по продуктивности. Цена определения достигает около 2-х марок на каждое животное, почему такое исследование доступно в первую очередь для племенных заводчиков,—в дальнейшем эта оценка может быть распространена и на баранов в пользовательных стадах "...¹). Намечаются новые пути и для оценки качеств шерсти (Работы Kronacher'a). Нового материала в области овцеводства накоплено теперь уже много, необходимо в нем разобраться и все ценное перенести на русскую почву, сделав его доступным широким кругом агрономических работников. Быть может, не бесполезен был бы для этого и съезд специалистов. В каком трудном положении относительно тонкошерстного овцеводства находятся агрономические работники, можно видеть, например, из того, что мнения специалистов расходятся часто по величайшим вопросам этого овцеводства, отсутствие же литературного материала не дает возможности разобраться в спорных вопросах и составить по ним собственное мнение. В виде примера, мы можем указать хотя бы на вопрос о методах разведения или о преимуществах гомо-и гетерогенного спаривания в мериносовом овцеводстве. Мнения об этом двух виднейших русских специалистов, поскольку эти мнения отражены в учебниках, повидимому расходятся: проф. П. Н. Кулешов говорит: „Наибольшее применение метод уравнения получил в мериносовом овцеводстве, где он и до сих пор практикуется еще значительной частью овцеводов России и Германии“, однако, на основании своего очень большого практического опыта, пооф. Кулешов убедился, что „способ уравнивания или гетерогенного спаривания также непригоден в тонкорунном овцеводстве, как и во всех других случаях разведения племенных животных“²). Проф. М. Ф. Иванов пишет об этом так: „Если разводится вполне сложившаяся константная культурная порода овец, то в таком случае задача разведения сводится к поддержанию качеств этих овец на той высоте, на какой они существуют, так как овцы с такими качествами всецело удовлетворяют той цели, для которой предназначены. В таких случаях овцевод наибольший успех имеет тогда, когда он применяет однородное или гомогенное разведение, или спаривание наиболее сходных между собой животных“. „Если же племенное стадо не представляет собою еще вполне высококачественной константной группы, а нуждается само в дальнейшем улучшении, или же стадо состоит хотя из

¹⁾ D-r. N. v. Falck: „Die Ermittlung des tatsächlichen Wollertrages Leistungsprüfung“. Züchtungskunde. Band I. H. 12. 1926. Seit 642—48.

В этой работе имеется и описание техники определения Rendement'a. На ту же тему имеется работа v. Falck в журн. „Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtbiologie“ Band V: „Untersuchungen über ein für die Praxis brauchbares Verfahren zur Bestimmung des Ertrages an reinem Wollhaar“. В заключении этой работы автор пишет: „Практическое применение этого метода, прежде всего в племенном деле, должно сильно повысить производительность немецкого овцеводства“. А если это так, а это, повидимому, так,—этот метод необходимо применить и к русскому овцеводству.

²⁾ Проф. П. Н. Кулешов „Научные и практические основания подбора племенных животных в овцеводстве“.

животных одной породы, но из разных типов, то заводчик вынужден, в целях усовершенствования и выравнивания своего стада, прибегать к разнародному или гетерогенному разведению¹⁾). Но так как на практике в огромном большинстве мы имеем случаи второго рода, то ясно отсюда, что гетерогенное разведение должно являться преобладающим. Фактических материалов для того, чтобы можно было разобраться и предпочесть то или иное положение у нас нет. А между тем, вопрос о способе разведения есть вопрос основной: И. М. Кабештов справедливо замечает, что от удачного разрешения его зависит и успех овцеводства. По его словам,— „Это рычаг, который может двинуть и затормозить ход улучшения“²⁾. Точно также неясны и многие другие вопросы овцеводства.

Вот это-то обстоятельство и побуждает нас решиться опубликовать некоторые материалы по мериносовому овцеводству Горы-Горецкой коренной (племенной) овчарни, быть может, ввиду восстановления мериносowego овцеводства в СССР, эти материалы не будут бесполезны. История Горы-Горецкой овчарни показывает, что материалы, накопленные последней, заслуживают доверия. Горецкая коренная овчарня была основана Правительством в 1840 году. Заведующим овчарней был назначен агроном Б. Михельсон, который изучал овцеводство в Альткестгофском Агрономическом Ин-те под руководством проф. Шмальца и бонитировку—под руководством—Норманна. Затем Михельсон был инспектором овцеводства и бонитером в Курляндии. Получив здесь практический стаж, он две зимы работал еще по овцеводству в лучших овчарнях Саксонии и Мекленбурга. В помощники ему был назначен Лифляндский бонитер Лютц,—бонитер с большим практическим стажем. Из этого видно, что одно из важнейших условий успеха—подготовленность персонала—здесь было на лицо. Племенной материал, легший в основу овчарни, был закуплен из 11 лучших овчарен Прибалтийского Края в числе 508 маток и 24 баранов, каковые и были переправлены в Горки под наблюдением Лютца. Несмотря на довольно близкое сходство климата Прибалтийского Края и Белоруссии,—овцы в первые три годы чувствовали себя, повидимому, плохо, они много болели (ящур, оспа, чесотка), почему был и значительный 0/0% выкидыш—в 1842 году, было например, 60 случаев выкидыша. С 1843 года овцы, повидимому, стали чувствовать себя уже лучше. В этом году были выписаны еще 50 маток и 4 барана из Саксонии. После 1884 года, овцы, можно считать, достаточно уже акклиматизировались, случаи заболевания стали значительно реже. Из этого следует, что способность мериносовых овец к акклиматизации, о которой говорят некоторые авторы, не надо преувеличивать. Племенной материал впервые был выпущен из овчарни в 1843 году, т. е. через 3 года после ее основания и то в очень небольшом количестве—6 племенных баранов. В 1844 году для половины овец осенняя случка была заменена зимней (декабрьской), причем оказалось, что ягнята, полученные от этой случки (майские), растут и развиваются значительно лучше ягнят от осенней случки (зимний скот), почему в следующем году декабрьская случка была введена для всех овец. С этого-же времени стала уже повышаться из года в год и племенная производительность овчарни: в 1847 году было продано 11 плем. баранов; в 1848 году проданы уже 31 баран, 151 овца и 44 ягненка, в 1849 году продано 72 плем. барана и 191 матка и т. д. Это показывает, что племенная продукция племенной овчарни, даже при

¹⁾ Проф. М. Ф. Иванов, „Овцеводство“.

²⁾ И. М. Кабештов: „Собрание статей по мериносовому овцеводству Новороссийского Края“.

наличии отборного основного материала и при наличии хорошего управления, далеко не сразу достигает максимума. При импорте же племенного материала из за-границы этот срок, может быть, и удлинится.

Племенной материал Горецкой овчарни, помимо белорусских губерний, отправлялся в губернии: Екатеринославскую, Харьковскую, Черниговскую, Воронежскую, Тульскую, Тамбовскую и друг., — из чего видно, что район деятельности овчарни был довольно обширен, теперь же, при развитии сети железных и шоссейных дорог, он мог быть, очевидно, еще большим. Это обстоятельство должно иметь большое значение при планировании сети племенных рассадников.

Соответственно развитию племенного дела, была увеличена и численность овец — до 850 голов, и в дальнейшем уже долгое время она держалась около этого уровня, достигнув лишь в годы 1867—68 до 900 голов, и затем упав в 1877 году до 694 штук.

Непрерывно поднималась и шерстяная производительность овец и улучшалось качество шерсти. Интересно проследить, как изменялся настриг шерсти на 1 голову в среднем. В отчете Михельсона за первые 12 лет указывается, что с одной овцы получалось перегонной шерсти:

в 1841 году — 1,24 фунта	в 1848 году — 2,55 фунта
„ 1842 „ — 1,34 „	„ 1849 „ — 2,58 „
„ 1843 „ — 1,48 .	„ 1850 . — 2,75 .
„ 1844 „ — 1,54 „	„ 1851 „ — 2,72 .
„ 1845 „ — 1,95 „	„ 1852 . — 2,85 „
„ 1846 . — 2,33 „	„ 1853 „ — 2,81 „
„ 1847 „ — 2,52 „	

В дальнейшем, по нашим вычислениям, величина настрига увеличивалась через десятилетия:

в 1863 году в среднем с одной овцы получилось 3,4 фунта, и в 1873 „ „ „ „ „ . 4,3 ф., а к 1885 году по данным „Исследования современного состояния овцеводства в России“ в Горецкой овчарне племенной электоральный баран давал перегонной шерсти от $4\frac{1}{2}$ до $5\frac{3}{4}$ фунта, матка же от $3\frac{3}{4}$ до $4\frac{1}{2}$ фунтов¹), что в среднем на голову даст — 4,5 фунта хорошего перегона.

Что же касается тонины шерсти, то согласно отчета Михельсона уже в 1849 году в Горецкой овчарне не было шерсти ниже примы при весьма совершенной равнорунности.

Лучшим доказательством высокого качества шерсти служат следующие награды, полученные Горецкой овчарней на разного рода выставках:

- в 1849 г. Похвальный отзыв за 4 руна на С. Петербургской Мануфактурной выставке;
- в 1850 г. Большая серебряная медаль Император. Вольн. Эконом. Общества за руно барана № 59 на С. Петербургской с.-х. выставке.
- в 1852 г. Бронзовая медаль на Лондонской выставке за руно того же барана;
- в 1853 г. Золотая медаль на Московской с.-х. выставке за 4 руна;
- в 1858 г. Похвальный лист за 2 руна на Варшавской с.-х. выставке;

¹) „Исследование современного состояния овцеводства в России“. Вып. VI, стр. 54.

в 1859 г. Золотая медаль за 2 руна, одно из которых (не мытое) весило 12 фунт. 3 зол., а другое—12 ф. 48 зол.—на Смоленской с.-х. выставке;

в 1860 г. Большая золотая медаль на С. Петербургской с.-х. выставке за 2 руна, одно из которых (не мытое) весило 11 ф. 24 зол., а другое 12 ф. 84 зол.—и наконец в 1862 году большая бронзовая медаль на Всемирной Лондонской выставке за 4 руна.

Участие племенных овчарен своими экспонатами на с.-х. выставках,— следовало бы признать и на будущее обязательным, так как это создает возможность общественного контроля над качеством их продукции.

Высокия достоинства шерсти из Горецкой овчарни ценились, повидимому, и рынком. Так, известно, что цены намериносовую шерсть, как на мировом рынке, так и у нас, стали падать с 40-х годов, особенно же сильное падение их наблюдалось около 70-х годов,—цена же Горецкой шерсти, как показывают ведомости по продаже ее, держалась все время около одного уровня. Так, по нашему вычислению, средние погодные цены ее по пятилетиям были следующие:

за 1841—45 г.г.—26 р. 50 к. за пуд.	за 1861—65 г.—22 р. 35 к.
„ 1846—50 „ —21 „ 95 „ „ „	„ 1866—70 „ —20 „ [95 „
„ 1851—55 „ —22 „ 44 „ „ „	„ 1871—75 „ —22 „ 30 „
„ 1856—60 „ —26 „ — „ „	

Б. Михельсон, повидимому, был прав, когда писал в своем отчете, что по постановке дела Горецкая овчарня не уступает лучшим заграничным. Хороший отзыв о ее работедается и в VI выпуске „Исследования современного состояния овцеводства в России“ за 1882 год. Эти сведения небезинтересны, потому что они показывают *какой* должна быть племенная овчарня. Несколько овчарен, столь же высокого качества, были организованы тогда в Прибалтийском Крае, была такая же овчарня и в Харьковском Земледельческом Училище. Однако, и тогда их было недостаточно. По словам видного специалиста—овцевода 90-х годов И. Друлева,—недостаток в хороших племенных овчарнях с прочно установившимися и строго нормированными принципами разведения попрежнему заметно тормозит успех улучшения нашего русского тонкорунного овцеводства¹⁾). Если такие овчарни необходимы для поддержания уже существующего овцеводства, то, конечно, еще более необходимы они и для его восстановления. С организацией их, очевидно, и надлежит начинать дело восстановления.

Горецкой овчарней преследовались не только практические цели—получение племенного материала, осенней лимфы и подготовка овчаров, но и цели научно-исследовательские. В овчарне еще в 1848 г. ставились опыты по выяснению кормовой нормы для овец: сравнение ежедневных дач разных кормов в количестве $\frac{1}{30}$ и $\frac{1}{15}$ части живого веса овцы. Затем ставились опыты по сравнению результатов содержания овец при разной температуре воздуха овчарни, а также опыт сравнения стрижки овец простым способом и американской машинкой, и некоторые другие опыты, столь же практического характера. Современное тонкорунное овцеводство нуждается, конечно, не менее прежнего в выяснении целого ряда вопросов. Но для выяснения их теперь имеются уже лучшие

¹⁾ И. Друлев: „Русское Овцеводство“. Журн. „Сельское Хозяйство и Лесоводство“ 1889 г. Февраль.

условия—имеются специальные опытные станции. Однако, для того, что б работа их была наиболее продуктивна, она должна быть планомерно организована, для чего необходимо выработать программу опытных работ по мериносовому овцеводству и распределить работу по отдельным с.-х. опытным станциям, находящимся в районах тонкошерстного овцеводства. Сделать это лучше мог бы С'езд или совещание специалистов по овцеводству.

Ввиду того, что Грецкая овчарня, по заданию правительства, должна была быть образцовой и показательной, все стороны ее жизни регистрировались с чрезвычайной тщательностью. Благодаря этому, представляется возможным на основании 40 летних архивных записей,—осветить некоторые вопросы мериносowego овцеводства, вопросы, которые теперь, при восстановлении этого овцеводства, должны получить актуальный интерес.

Прежде всего, интересен, конечно, вопрос о выборе направления овцеводства. Михельсон говорит об этом следующее: „В этом отношении принято было в соображение, что отечественное овцеводство не может быть основано везде на одинаковых началах, а должно ему дать следующие два главные направления. В средней полосе России, где зимы более продолжительны, кормовые средства в соразмерности дороги, и где нет возможности содержать обширных стад, необходимо производить возможно тонкую шерсть, ибо лишь подобное произведение, ввиду высокой ее цены, может окупить большие издержки,—между тем, как в южных, степных губерниях, при дешевизне и изобилии грубого корма, могут развиться овчарни в самых больших размерах, в коих, однако же, нет возможности, по их величине, привести в исполнение требования утонченного овцеводства и где, следовательно, должно обратить внимание более на полновесность руна, чем на высокую тонину шерсти. Смотря же на предмет с этой точки зрения, и имея ввиду удовлетворение требований, могущих возникнуть со стороны отечественных овцеводов,—Правление Фермы и положило себе правилом образовать одно племя самых тонкорунных овец и другое—возможно густошерстных, с немногим меньшей тониной“... Кроме того, было заведено и племя овец „имеющее шерсть с высоким штапелем, годную для гребенношерстных изделий“. Что же касается спорного до сего времени вопроса о методе разведения, то Михельсон разрешил его по разному для племенной и пользовательной части стада. Относительно первой части стада, он говорит так: „Образовав три различные племена, я содержал каждое из них в чистоте крови и старался разить в них все возможные желаемые качества,— в результате такого отделения разных племен и получились овцы отборные по качеству шерсти и при том постоянные относительно передачи своих свойств по наследству, но разнохарактерные по шерсти. В этой части стада спаривание было гомогенным. Для пользовательной же части стада, от которой требовалась однотипичность шерсти, допускалось гетерогенное спаривание, при котором крайности в качествах шерсти выравнивались, давая нечто среднее. Такое решение вопроса о гомо-и гетеро-генном спаривании, т. е. решение его в зависимости от цели разведения (племенное или пользовательское), нельзя не признать удачным,—теперь оно, как известно, широко применяется в разных отраслях животноводства.

Однако, продолжительное гомогенное спаривание в тесной группе по необходимости переходит в родственное разведение, которое часто отражается на животных весьма неблагоприятно. В частности, относительно

овец, проф. Е. А. Богданов говорит: „Овцы в общем весьма выносливы, но тонкорунные электоральные овцы страдают от родственного разведения очень легко“¹⁾. Практика Горецкой овчарни дает этому следующее подтверждение. Из маток, бывших в случке в ноябре 1868 г. в количестве 259 штук, об'ягнились только 196. Отчет по овчарне об'ясняет это так: „Причина того, что 63 матки остались гулевыми была—близкое родство, ибо при случке пускали отца с дочерью, брата с сестрою. Этого родства невозможно было избегнуть по той причине, что уже больше 16 лет не было приобретаемо баранов из чистокровных овчарен, освежение же крови необходимо в каждой овчарне через 10 лет“. Ввиду этого, немедленно были приобретены покупкою со стороны 5 племенных баранов, которыми в том же году в июле и были покрыты 80 маток из той же группы, каковые и принесли 72 ягненка. Руководители овчарни понижение плодовитости считали вообще за очень опасный признак, почему в годовых отчетах ими всегда указывалось число покрытых маток и число окотившихся, а также и число выкинувших. Как различались между собой в этом отношении отдельные годы можно видеть, например, из следующих цифр:

в 1856 году из 190 покрытых маток окотились 190
„ 1857 ” 221 ” ” ” 221
„ 1858 ” 226 ” ” ” 216 (10 выкид.)
„ 1859 ” 260 ” ” ” 230 (5 выкид.) и т. д.

Процент выкинувших маток и процент павших ягнят тоже тщательно отмечались, как показатель того, насколько нормальны условия содержания, насколько здоровы матки и насколько они молочны. Эти сведения следуют требовать и в будущем от отчетности каждой плем. овчарни.

Весьма немаловажным обстоятельством для успеха племянной работы является способ бонитировки овец и способ ведения заводских записей. О бонитировочном ключе, который был принят в Горках подробные сведения сообщаются в VI выпускѣ „Исследований современного состояния овцеводства в России“ (стр. 45—48),—поэтому на особенностях этого ключа мы останавливаться не будем,—насколько мы можем судить,—это был ключ средней сложности. Во всяком случае и теперь, при организации плем. овчарен на выбор ключа придется обратить серьезное внимание. Нельзя, конечно, не считаться с мнением проф. П. Н. Кулешова, что „бонитировочные ключи тем менее практичны, чем они сложнее“²⁾, но из этого, по нашему мнению, еще не следует, что можно остановиться на столь упрощенном ключе, который им предлагается³⁾. В настоящее время, когда, повидимому, уже решено, что мериносовое овцеводство будет развиваться главным образом в государственных хозяйствах—совхозах,—выбор бонитировочного ключа следовало бы поручить совещанию специалистов, равно как и решение многих других технических вопросов

¹⁾ Проф. Е. А. Богданов: „Как можно ускорить усовершенствование и создание племенных стад и пород“.

²⁾ Проф. П. Н. Кулешов: „Научные и практические основания подбора племенных животных в овцеводстве“ стр. 381.

³⁾ Проф. П. Н. Кулешов полагает необходимым отмечать в бонитировочном ключе только следующие сведения: 1) № овцы, 2) год рождения, 3) № отца, 4) заводское достоинство животного и 5) № барана, который намечается матке. (Там же, стр. 403). С своей стороны, мы полагали бы необходимым к этим сведениям прибавить: 1) Вес настрига (или еще лучше—чистого выхода шерсти), 2) тонина шерсти и 3) живой вес животного.

тонкошерстного овцеводства. Выбор ключа важен в том отношении, что по заключающимся в нем сведениям можно судить и о характере отбора. Так, например, когда отбор ведется очень односторонне, только лишь по величине настрига, тогда обычно, получается слишком большая разница по весу настрига от баранов и от маток. Нормально она должна приближаться к отношению: 1,5 : 1,0¹⁾, — при одностороннем же отборе она иногда доходит до 4 : 1. В Горецкой овчарне по нашему подсчету указанное отношение было равно — 1,33 : 1,0, колеблясь от 1,60 : 1,0 до 1,25 : 1,0. Если такие цифры дают возможность составить некоторое суждение о направлении плем. работы, то едва-ли следует их выкидывать из бонитировочного ключа.

К тому времени, когда мериносовое овцеводство в других хозяйствах Сев.-Западного Края стало уже убыточным, — Горецкая овчарня продолжала давать постоянный и довольно значительный доход. Это обясняется технически правильной постановкой в ней не только вопросов разведения, но и вопросов кормления. Выше мы говорили, что в Горках еще в 1848 году ставились опыты по установлению норм кормления овец, а также по выяснению оптимальной температуры воздуха в овчарне (проверка опытов Виккерлинга). Результаты этих опытов и были положены в основу построения кормового режима овец. Это потому любопытно отметить, что на Всероссийском Съезде по овцеводству в 1912 году К. И. Чукаев показал, что одной из важнейших причин убыточности у нас мериносного овцеводства является нерациональная постановка кормового вопроса в хозяйствах. Изучив в этом отношении овцеводческие хозяйства западной Сибири, К. И. Чукаев пришел к выводу, что здесь „способы зимнего кормления таковы, что не учитываются самые основные принципы, как физиологии животных, так и простой хозяйственной экономии“,— животный кормится на холода на тырлах, путем простой расструски сена, кроме того, промежутки между кормежками крайне неравномерны,— между вечерним и утренним кормлением перерыв достигает иногда 16 часов²⁾. Следствием этого является то, что в таких хозяйствах расход сена на голову овцы в среднем доходит до 30 пудов, в то время как в хозяйствах, где принято кормление в стойлах, сена на овцу идет от 17 до 20 пудов, при чем остается еще много отрусков и об'едков, утилизируемых для других целей. Весьма любопытно, что некоторые хозяева, применявшие кормление овец в стойлах, смотрели на это, как на свой секрет, повышающий доходность их хозяйства сравнительно с другими. Один из них даже просил К. И. Чукаева никому об этом не рассказывать... Этот „секрет“ неизвестный некоторым хозяевам в 1912 году, был известен в Горках в 50-х годах прошлого века и значительно ранее этого он был известен в Прибалтийских губерниях. Но если принять во внимание, в каких руках находятся часто наши овцеводческие хозяйства, то едва-ли можно будет удивляться, если „секрет“ останется многим неизвестен и в 1930 году³⁾. Очевидно, в овцеводческих районах необходимо будет предпринять меры к популяризации основ правильного кормления овец, подобно тем, какие приняты в районах молочного скотоводства (Контроль-ассистентские союзы). Специалисты-овцеводы должны решить,

1) Керте. „Рунная овца“, стр. 204.

2) К. И. Чукаев: „К вопросу о временном состоянии мериносowego овцеводства в России, в связи с положением производства шерсти и баранины“. (Труды I Всероссийского съезда по овцеводству в 1912 г., т. I.).

3) О типах хозяев-овцеводов Терского округа, см. газету „Правда“ № 228. Год 1927, статья: „Волки в овечьей шкуре“.

в какую организационную форму должны вылиться эти меры популяризации. Совещание специалистов и в этом отношении было бы не бесполезно.

Экономические расчеты расходных и доходных статей овцеводства, приводимые в отчетах Горецкой овчарни, теперь уже не интересны, так как соотношение цен на шерсть—с одной стороны и на корма и рабочую силу—с другой теперь совершенно иные, но кормовые ведомости имеют некоторый интерес и теперь, так как они дают возможность учесть количество зимних коров, потребных в среднем для одной овцы пород—электоральной, негретти и рамбулье.

Ввиду того, что эти нормы проверены многолетней практикой (овчарня существовала около 50 лет), они, быть может, заслуживают внимания. Возьмем для примера данные за 3 года. В отчете 1856 года мы читаем:

Израсходовано на корм в течение 190 зимних дней для 778 овец:
Сена самородного 9900 пуд., или, в колич. овсян. корм. един.=3960,2 п.
Соломы озимой 1541 п. 29ф. 275,31 "
" яровой 4109 п. 27ф. 1174,2 "
Овса 20 четвертей (116 пуд.) 116 "
Соли 19 пуд. —

Всего кормовых единиц= 5525,7 п.,

а на одну овцу (электоральн) = 7,1 пуд. овса, или в переводе на лугов. сено = 18,75 пуд.

В 1859 году израсходовано корма в течение 182 дней зимнего корма для 820 овец:

Сена самородн. 11,222 п. 20 ф. или, в колич. овсян. корм. един.=4489,0 пуд.
Соломы озимой 1,424 " 4 " 254,3 "
" яровой 2359 " 22 " 674,16 "
Овса 57 четвертей (98,6 пуд.) 98,6 "
Соли 15 пудов —

Всего корм. един. 5516,1 пуд.,

а на одну овцу (электоральн) = 6,727 пудов овса, или в переводе на лугов. сено=16,75 пудов¹⁾.

В 1873 году в течение года было израсходовано на корм:

Для 20 овец Негретти:

Сена луг . . 154 п., или 61,6 п. кор. ед. 208 п., или корм. ед. 83,2 п.
Сена глевер. 164 " 78,09 " " 217 " " " 103,33 "
Вика смеси. 53 " 26,5 " " 62 " " " 31 п.
Солома озим. 166 " 29,64 " " 164 п. 30 ф. " " 29,42 "
" яровой 20 " 5,7 " " 20 п. " " 5,71 "
Овса—2 чет. 7 чет.=7,03=7,03 " " 18,125 " " 18,125 "
Соли 29 фунт. —

Для 20 овец Рамбулье:

Корм. свеклы 7 чет. и

3 чет.=2,33 "

Всего кормов. един. 202,3 п., а на одну овцу=10,113 п. или около 25 п. сена

Всего в корм. един. 278,115 п.,
а на одну овцу Рамбулье=
13,906 пуд. корм. ед. или около
34,75 пуда лугов. сено.

¹⁾ По данным К. И. Чукаева в рационально поставленных хозяйствах западной Сибири нормальное количество сена на 1 овцу тонкожерстную считается в 20 пудов. (См. его доклад на Всерос. С'езде по овцевод. в 1917 году).

Из материалов, касающихся кормления овец, следует, пожалуй, отметить еще следующее: В литературе не раз высказывалось положение, что пониженное питание животных в первый период их пост-эмбриональной жизни вызывает столь значительную задержку их развития и роста, что эта задержка не может уже быть компенсирована позднейшим обильным питанием. Указывалось также и на то, что недостаточное кормление шерстных овец, хотя бы в короткий период, вызывает, так называемое, голодное истощение волос (пересек). Оба эти положения можно иллюстрировать по данным отчетного материала за 1869 год. Так, и в этом отчете мы читаем: „Хотя овцы нынешнюю весну вышли на подножный корм 13 апреля, но и при благоприятной погоде наедались так, что возвратившись домой вечером, не ели сена. 19-го апреля переменилась погода, сделалось холодно, выпал снег, так что принуждены были овцы вновь поставить на зимний корм на 9 дней; этот резкий переход кормления подействовал сильно на маток, которые об'ягтились в первой половине этого месяца, количество молока у них значительно уменьшилось, шерсть получила надлом-пересек (knick), — ягнята похудели, остановились значительно в росте и в настоящее время (конец года) мало поправились“.

Истощение волос, понижающее качество шерсти, как результат временного недоедания овец, теперь установлено уже точно. Mansfeld, в результате сравнительного изучения тонины волос при разном кормлении баранов и маток, а также при беременности последних, пришел к выводу, что уменьшение интенсивности питания ведет каждый раз к уменьшению толщины волоса, также как беременность и молокоотделение. То же обнаружилось и у баранов при ухудшении их питания¹⁾. Из этого следует практический вывод, что для получения высококачественной шерсти, необходимо стремиться к возможно равномерному питанию овец, равно как, необходимо увеличение нормы на рост шерсти в период беременности и кормления у маток. Это особенно необходимо иметь ввиду во время переходных периодов (с пастбищного корма на зимний и обратно).

Руководители Горецкой овчарни не только поставили ее в техническом отношении на уровень лучших немецких овчарен, но и старались приспособлять ее направление, т. е. изменять характер ее продукции, в соответствии с изменяющимися хозяйственными условиями страны и требованиями рынка. В первый период существования овчарни в ней разводились почти исключительно электоральные овцы, хотя, для целей изучения, и содержались в небольшом количестве овцы эзельские, Романовские, простые-белорусские и друг. В 1847 году были выписаны из Англии 3 барана и 12 овец Лейчестерской породы, а в 1850 году оттуда же выписаны 1 баран и 17 маток Дишлейской и такая-же партия овец Соутдаунской породы. Овцы указанных пород держались с целью изучения их и, главных образом, в отношении их способности приспособления к белорусскому климату. Во второй половине 70-х годов, бухгалтерские расчеты стали показывать, что производство высококачественной электоральной шерсти стало малоходным. Поэтому в 1869 году были выписаны представители овец Негретти и Рамбулье для метизации их с электоральными мериносами. О результате этой метизации в отчете за 1874 год мы читаем следующее. 1-го июля 1869 года наши мериносы были скрещиваемы с производителями пород Негретти с характером

¹⁾ Mansfeld, R. „Untersuchungen über Treue des Wollhaares“. Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie“. B. 4. S. 157-180.

короткошерстных и Рамбулье—длинношерстных и оказалось, что метисы первой породы, т. е. Негретти далеко не могут подходить по своим качествам к тем метисам, которые могут быть получены от скрещивания породы Рамбулье с нашими мериносами. Конечно, метисы Рамбулье не отличаются значительной тониной шерсти, но за то—значительной длиной, густотой и равнорунностью по всему телу; роста они крупного и пригодны для откармливания на убой; а помесь Негретти, вследствие сильных морщин (складок кожи) не отличаются равнорунностью, хотя и обладают надлежащей густотой шерсти, но за то не удовлетворяют требованиям относительно шубины (овчины), затем рост их слишком мелок и овцы эти мало пригодны на убой, что также нельзя оставить без внимания, так как настоящее положение овцеводства, требует соединения в одной и той же породе и мясности и надлежащего количества шерсти,—поэтому предположено к 1875 году случать всех помесей с овцами чистокровной породы Рамбулье, а чистокровных Электоральных оставить до 50 штук, более длинношерстных¹. Через 10 лет после этого, в выпуске VI „Исследования современного состояния овцеводства в России“¹)—сообщалось, что в Горках „метизация этих (электоральных) овец с Рамбулье оказалось весьма удачно“, и самый тип мериносов, выработанный фермой, был признан „довольно своеобразным“, по его наклонности к мясности. В дальнейшем, под влиянием требований рынка, потребность в развитии у овец мясности стала ощущаться все сильнее и сильнее. Порода Рамбулье, представители которой, в этом отношении, отличаются от мериносов-электораль главным образом своей величиной,—не могла долго удовлетворять Горецкую ферму. Вследствие этого, в 1886 году в Горецкой овчарне были поставлены опыты скрещивания простых-белорусских овец и мериносов с мясными английскими овцами (оксфорширдоунами) с последующим откором как метисов, так и чистокровных овец, при чем учитывалась не только техническая, но и экономическая сторона опыта. Отчет об этом опыте был опубликован в 1887 году Н. Гудковым²). Ввиду важности этого вопроса для настоящего времени, мы остановимся на этом опыте несколько подробнее. Из приводимых Гудковым подробных расчетов видно, что после 2½ месячного откора овец, денежная выручка от продуктов их убоя равнялась:

- 1) по группе оксфорширдоунов—25 руб. 23 коп.
- 2) " метисов оксфорш.×меринос. 25 р. 19 к.
- 3) " простых-белорусских—11 р.

Если же исключить расходы на корма, то от каждой группы можно иметь выручку: от 1-ой—12 руб. 50 коп., от 2-ой (метисной)—12 р. 31 к. и от 3-ей—2 рубл. (В группе 2 овцы). К этому следует добавить разницу в ценности шерсти,—шерсть оксфорширдоунов и их метисов стоила в то время 2 р. 10—2 р. 45 коп., а шерсть простых овец—80 коп.—1 р. Абсолютные цифры для настоящего времени, конечно, уже не интересны, но относительное их значение—небезинтересно и теперь.

Разумеется, для точности учета, необходимо было бы сравнить и стоимость выращивания ягнят всех этих групп. Но опыт, к сожалению, касался лишь откорма. Важны наблюдения Гудкова относительно потребности разных групп овец в пастбищах. Отмечая большую требовательность в этом отношении чистокровных мясных овец, он пишет: „Помеси оксфорширдоунов с мериносами в отношении пастбищ менее требовательны, так что при хороших естественных выгонах могут

¹⁾ „Исследования“. Вып. VI стр. 11—12.

²⁾ Н. Гудков: „Земледельческая Газета“ 1887 № 18.

обходиться без искусственных пастбищ, но, конечно, если имеются искусственные пастбища, они принесут еще большую пользу этим овцам". Зимой для чистокровных английских овец обязателен концентрированный корм, что же касается помесей их, то они в этом отношении менее требовательны—„они могут обойтись без прибавки концентрированных кормов, если молодому приплоду давать такой корм (т. е. овес, жмых или отруби) до $\frac{1}{2}$ фунта на штуку до постановки на зимний корм, т. е в течение только 6—7 месяцев". Далее он отмечает, что при зимнем кормлении, помеси требуют значительно менее сена и корнеплодов: для чистокровных пошло сена—5 и корнеплодов—3 фунта в день, а для помесей первых—4 и вторых—2 фунта. Соломы идет одинаковое количество— $1\frac{1}{2}$ —2 ф. на голову. Наконец, помеси оказались и менее чувствительны к простудам. В заключении Н. Гудков приходит к следующему выводу: „На основании некоторого знакомства с условиями наших хозяйств, можно сказать, что разведение чистокровных английских мясных овец для большинства наших хозяйств будет невыгодно: овцы эти слишком для нас требовательны. Метисы же мясные могут быть выгодны", однако последнее верно лишь при условии хорошей расценки баранины. Выгодным такое скрещивание считал и бывший овцевод Горецкой овчарни Лютц, применявший указанную метизацию, как доходную статью, уже в собственном хозяйстве¹⁾.

Знаток овцеводства того времени И. Друлев, на основании экспонатов на Харьковской с.-х. выставке, считал метизацию мериносов с оксфорширдоунами, проведенную в Горецкой овчарне, довольно удачной. Однако, вопрос об экономической выгоде такой метизации И. Друлев считал более осторожным оставить пока открытым. По этому поводу он писал: „Когда поднимется общее благосостояние, а вместе с ним и весь строй наших хозяйств, когда будет введено травосеяние и скот будет обеспечен кормовыми запасами в продолжение всего года и не будет подвергаться частым голодовкам, когда повысится спрос на мясо и явится строгая расценка лучших сортов мяса от худших,—тогда можно будет вести дело иначе, чем теперь"…²⁾.

При чтении теперь этих строк, невольно думается, что перечисленные И. Друлевым условия в значительной мере теперь уже выполнены или выполняются: спрос на мясо, несомненно, повысился, цены поднялись и кормовой вопрос улучшился,—следовательно то, что в 1888 году можно было считать преждевременным (хотя и тогда это оспаривалось),—то теперь, спустя 40 лет, вероятно, будет уже своевременно. Насколько это действительно является своевременным, можно судить по тому, что в 1912 году на нашем Петроградском рынке появилась американская солонина и австралийская баранина. Проф. Н. А. Крюков, сообщая об этом, писал: „это уже вовсе печальное явление для нашей сельско-хозяйственной жизни". Однако, это „печальное явление" имеет длинную историю: тот же автор пишет, что в России „с 1897 по 1911 год количество животных, дающих мясо, почти не увеличилось, а качество их ухудшилось,—в то же время, количество населения, т. е. едоков увеличилось на 30%, а количество горожан, т. е. людей, которые потребляют мясо больше, чем сельские обыватели, возросло на 39%". Понятно, что и цены на мясо стали повышаться и это повышение в ближайшем будущем грозит при-

¹⁾ „Исследован, современ. состоян. овц. в России", Вып. VI, стр. 6.

²⁾ И. Друлев: „Русское овцеводство". Журн.: „Сельское Хозяйство и Лесоводство", февраль 1899 г.

нять еще большие размеры¹⁾). Если все это было верно в 1912 году, когда писались эти строки, то еще более верно это теперь. Что это действительно так, можно видеть из статьи Ник. Стефановского в газ. „Экономическая жизнь“. Приведя статистические данные, показывающие отставание у нас роста скотоводства от роста населения в прошлом, автор говорит: „Такое отставание является еще более характерным для последнего десятилетия“, так как население за время 1916—26 г.г. увеличилось на 8%, количества же скота за это время увеличилось лишь на 2%²⁾.

Как видно из изложенного, очень остро стоит у нас не только шерстный вопрос, но и мясной. Но если это так, то естественно является мысль—нельзя ли связать оба эти вопроса в отношении овцеводства. За-границей давно уже сделано это. В докладе проф. М. Ф. Иванова на Всероссийском Съезде по овцеводству в 1912 году мы читаем: „В западной Европе, в Америке и в Австралии для производства полукровных мясных овец широко пользуются скрещиванием английских мясных с мериносами; продукты такого скрещивания, как в шерстном, так и в мясном отношении, оказываются очень удачными“³⁾,—несмотря на это, проф. М. Ф. Иванов, все-таки сомневается, будет ли такое скрещивание у нас выгодным, ввиду слишком низких цен на баранину. Для того, чтобы решить этот вопрос, нужны, конечно, специальные опыты. Не лишне указать, что тот же автор в другой своей работе пишет: „Во время войны германское овцеводство сильно пострадало и значительно сократилось. В настоящее время оно восстановлено полностью и даже имеется некоторый избыток, сравнительно с дооценным временем. Но состав стад сильно изменился. Почти совершенно исчезли мериносы суконного типа, очень мало осталось Рамбулье, но взамен почти все овцеводство преобразовано в мясных мериносов типа précoces“⁴⁾. По нашему мнению, сравнение соотношения цен на кормовые продукты и мясо у нас и в Германии,—насколько нам известны германские цены,—позволяют надеяться на выгодность мясошерстного направления и у нас. К мысли о необходимости превращения нашего тонкошерстного овцеводства в мясошерстное настойчиво возвращались многие докладчики на Всероссийском Съезде по овцеводству в 1912 году. Эту мысль мы находим в упомянутом выше докладе К. Чукаева, подробно останавливался на ней и Л. Н. Воронов, по мнению которого, — „развитие мясошерстного овцеводства должно составить одну из важных задач экономической политики России“⁵⁾. Теперь, после уничтожения больших помещичьих хозяйств, в которых б. ч. развивалось мериносовое овцеводство,—должно быть еще более понятным стремление сделать наше овцеводство мясошерстным. При мясном уклоне, шерстное овцеводство сделается более приемлемым для широких крестьянских масс и удешевит производство шерсти,—в удешевлении же этого производства и лежит важнейшее условие успеха.

Весьма важным вопросом является при этом вопрос о том, как усиление мясности овец отразится на их шерсти. Все данные говорят за то, что при умелой постановке дела, качество и фабричные достоинства шерсти существенно не понизятся. За это говорит и опыт за-границных

1) Н. А. Крюков: „Мясо и мясные продукты“ стр. 179.

2) Ник. Стефановский: „Проблема скотоводства и мясной рынок“. Газ. „Экономическая жизнь“ 1927 г. № 179.

3) Проф. М. Ф. Иванов: „Что дала метизация в русском овцеводстве“. (Труды I Всеросс. Съезда по овцеводству в 1912 г. стр. 429).

4) Проф. М. Ф. Иванов: „Овцеводство“. Стр. 118.

5) Л. Н. Воронов: „Задачи овцеводства в России“. (Труды Всеросс. Съезда по овцеводству в 1912 г.)

стран и сравнительная расценка разных шерстей на мировом рынке, что можно видеть, напр., из материалов, доложенных в 1907 году Комитету Овцеводства проф. Н. А. Крюковым. Таблица средних цен разных шерстей, представленная проф. Крюковым, показывает, что „мериносовая шерсть расценивается на очень незначительную величину выше, чем шерсть помесей“,¹⁾ — а раз это так, то нет, значит, никаких доводов, чтобы производить чистую мериносовую шерсть, а не шерсть помесей, дающих, помимо шерсти, и мясо. За усиление мясного уклона в овцеводстве говорит и улучшение условий мясной торговли, вследствие развития холодного транспорта, каковое развитие широко намечено правительством и частично уже осуществляется²⁾. Развитие травосеяния, и вообще улучшение кормового вопроса, тоже наводит на мысль о возможности развития у нас мясошерстного овцеводства,—мысль которую пробовала осуществить в своем хозяйстве Горецкая овчарня уже 40 лет тому назад. Опыты, в этом отношении, Горецкой овчарни, Харьковского Земледельческого Училища и некоторых частных владельцев (Лютц)—были, б. м., и удачны, но очень кратковременны, бессистемны и велись без достаточного экономического учета. Теперь необходимо поставить их широко, длительно и строго научно, воспользовавшись при этом богатым опытом Запада. Весьма желательно испытать скрещивание мериносов с гемпширами, и шропширами, которые особенно рекомендуются для этой цели профес. Н.П. Кулешовым, а также подробно изучить мясошерстных мериносов типа précoces, типа весьма распространенного в Германии и получившегося от скрещивания мериносов с лейстерскими овцами³⁾. Далее необходимо подробно изучить и с технической и с экономической стороны выпас овец на разных искусственных пастбищах,—работа, которая начата была Полтавской С.-Х. Опытной Станцией⁴⁾.

Весьма возможно, что мясошерстное овцеводство для многих наших совхозов создаст удобный выход из убыточности их животноводства. Как известно, в большинстве наших совхозов молочное скотоводство является убыточным, ввиду малого удоя их коров⁵⁾. Для поднятия удоев, необходимы значительные затраты основного и оборотного капитала (на ремонт стад, сильные корма и т. п.). Правильная же постановка мясошерстного овцеводства требует значительно меньших затрат капитала, поэтому для многих совхозов, где нет острой нужды в навозе и где рациональная постановка молочного скотоводства не под силу,—такое овцеводство может быть доходным. Чрез совхозы мясошерстные овцы станут проникать и в крестьянскую массу,—для нее эти овцы будут более приемлемы, чем метисы мериносовой и простой крестьянской овцы, так как за ними будет преимущество их большей мясности, при почти одинаковой ценности шерсти. Несколько большая требовательность этих

1) Н. А. Крюков: „Овца и шерсть и их мировое значение“. (Труды Комитета Овцеводства. т. I).

2) По сообщению газ. „Правда“ от 8/IX с. г. „в этом году на транспорте будет построено 12 холодильников, на что требуется около 8 миллионов рублей. В ближайшие 5 лет на постройку холодильников будет израсходовано 10 мил. рублей и на постройку изотермических вагонов 20 мил. рублей“.

3) Работа эта отчасти уже начата на Зоотехнической и Племенной Станции имени Раковского (б. Аскания-Нова). См. Бюллетень № 2 работу Н. П. Белехова.

4) См. Труды Полтавск. С.-Х. оп. Станции. Вып. I. Опыт К.М. Зубрилова. В Америке этот способ известен с 1895 г.

5) См. Газ. „Экономическая Жизнь“ 1927 г. № 134. Статья „Совхозы“.

овец к корму и уходу не должна быть страшной для крестьян, ввиду очень сильного поднятия цен на баранину¹⁾.

Все эти соображения заставляют нас признать, что мясошерстное овцеводство, столь быстро развившееся в Германии, имеет много шансов на развитие и у нас (по крайней мере, в некоторых районах), почему ограничение метизации мериносов простыми крестьянскими овцами едва ли можно признать желательным. Весьма знаменательна в этом отношении одна из последних работ проф. М. Ф. Иванова, который ранее, как мы видели, скептически относился к вопросу о выгодности мясного уклона в нашем овцеводстве. В статье: „Овцеводство в Соединенных Штатах Сев. Америки“ проф. Иванов пишет: „Рассматривая историю развития американского тонкорунного овцеводства, не трудно видеть, что оно совершило ту же эволюцию, какую проделало овцеводство в Германии. Сначала разводили ультра-шерстные типы, затем постепенно переходили на мясошерстные, в последнее время переходят на типы, в которых уже мясоность превалирует над шерстностью. Очевидно, путь этот естественен для овцеводства всех стран, в которых разводят мериносов. Для нас эти примеры весьма поучительны и мы не должны упускать их из виду, восстанавливая и развивая наше тонкорунное овцеводство“²⁾. К сожалению, те очень немногие сведения о плане восстановления мериносowego овцеводства в СССР, которые проникли в печать, ничего не говорят о мясном уклоне его. Поэтому мы полагаем, что поднятие вопроса об этом не будет излишним.

Главнейшие выводы.

1) Для восстановления мериносового овцеводства в СССР, необходимо в первую очередь организовать племенные овчарни в соответствующих районах (Север. Кавказ, Дагестан, Семипалатинск. Обл.).

2) Означенные племенные овчарни должны управляться высококвалифицированными специалистами и должны служить школами бонитеров и овчаров.

3) Основные вопросы тонкорунного овцеводства: выбор направления, принципов разведения, выбор бонитировочного ключа и установление правил технической отчетности должны решаться совещанием высококвалифицированных специалистов и практиков,—это же совещание должно бы рассмотреть и план восстановления тонкошерстного овцеводства в СССР.

4) Если не для всех овцеводческих районов СССР, то для некоторых из них, шерстяная продукция овец должна быть совмещена с мясной, путем получения мясошерстных мериносов.

5) В районах, где будет сохранено чисто-шерстное направление овцеводства,—необходимо такое построение налоговой политики, чтобы она не затрудняла для крестьян содержание больших отар, так как, при экспансивных условиях хозяйства, содержание мериносовых стад менее, чем в 350—500 голов, по техническим причинам, не может быть выгодным.

6) Скупка шерсти у мелких хозяев должна быть так организована, чтобы была для них удобной и оценка шерсти должна быть для них понятна.

¹⁾ Разумеется,—этот процесс нельзя рассматривать, как вытеснение, или замену грубошерстного овцеводства,—последнее, давая крестьянину овчину для полушибника, шерсть для валенок и т. п.—совершенно незаменимо для крестьян, но рядом с грубошерстным в некоторых районах может быть и мясошерстное овцеводство.

²⁾ Журн. „Пути Сельского Хозяйства“, 1926 г. № 3.

7) Разница в оплате лучших сортов шерсти должна быть настолько велика, чтобы она могла служить стимулом к повышению качества шерсти.

8) В овцеводческих районах необходимо увеличение количества ветеринарных пунктов; необходимо также усиление научной работы по некоторым вопросам, важным для овцеводства (изучение глистных заболеваний).

9) Необходимо составление новых учебников и справочников по мериносовому овцеводству, в которые должны быть введены новейшие приобретения западной науки и практики.

10) На С.-Х. Опытных Станциях необходимо поставить обширные и длительные опыты по метизации мериносов с разными породами мясных овец с обязательным учетом не только технической, но и экономической сторон метизации.

Н. Пелехов.

Список литературных источников, на которые имеются ссылки в статье.

1. М. А. Дейч: „Проблема сырья для шерстяной промышленности“ Газ. Правда № 163.
2. Е. Иоффе: „Рынок и шерстяная промышленность“. Газ. Экономическая Жизнь № 154.
3. Проф. М. Ф. Иванов: „Овцеводство“ ч. I и II.
4. К. О. Шуминский: „Ближайшие задачи в деле восстановления овцеводства в связи с шерстяным кризисом“. Журн. „Пути Сельского Хозяйства“. 1927 г. № 2.
5. Проф. П. Н. Кулешов: „Овцеводство в XIX столетии“. Журн. „Сельское Хоз-во и Лесоводство“. 1902 г. № 2.
6. К. И. Чукаев: „К вопросу о современном состоянии мериносowego овцеводства в России в связи с производством шерсти и баранины“. Труды I Всеросс. С'езда по овцеводству в 1912 г.
7. Труды Комитета Овцеводства. Том. I.
8. Проф. М. Ф. Иванов: „Будущее Русского Овцеводства“.
9. Журн. „Шерстяное дело“ 1924—25 г. № 9—10.
10. М. И. Батуев: „Мировое сельско-хоз. производство“. Журн. „Пути Сельского Хозяйства“ 1927 г. № 1.
11. Соч.: Перольта Жотома, Фабри и Жирода (с примечаниями Таэра): „О шерсти и овцах“.
12. К. Бергштрессер: „Наставление о разведении испанских овец и надлежащем смотрении за ними“.
13. Редемейстер: „Руководство к тонкорунному овцеводству для средней и южной полос России“.
14. К. Капустин: „Практическое руководство к разведению тонкошерстных овец в России“.
15. И. М. Кабештов: „Собрание статей по мериносовому овцеводству Новороссийского Края“.
16. D-r. H. v. Falck: „Die Ermittlung des tatsächlichen Wollertrages bei Leistungsprüfung“ Züchtungskunde Band I. H. 12. 1926 j. s. 642—48.
17. „Untersuchungen über ein für die Praxis brauchbares Verfahren zur Bestimmung des Ertrages an reinem Wollhaar“ (Zeitschrift für Tierzüchtung.. B. V).

18. Проф. П. Н. Кулешов: „Научные и практические основания подбора племен. животных в овцеводстве“.
19. Архивные материалы по Горы-Горецкой коренной овчарне за 1841-82 г.г.
20. Исследование современного состояния овцеводства в России. Вып. VI.
21. И. Друлев: „Русское овцеводство“. Журн. „Сельское Хозяйство и Лесоводство“ 1889 г. № 2.
22. Проф. Е. А. Богданов: „Как можно ускорить усовершенствование и создание плем. стад и пород“.
- 23.— „Волки в овечьей шкуре“. Статья в газ. „Правда“. 1927 г. № 228.
24. Mansfeld, K. „Untersuchungen über Treue des Wollhaares“. (Zeitschrift für Tierzüchtung... B. 4. S. 157—180.
25. Керте: „Рунная овца“.
26. Н. Гудков: „Сравнительные опыты откармливания овец и свиней разных пород“. (Земледельческая Газета 1887 г. № 18).
27. Н. А. Крюков: „Мясо и мясные продукты“.
28. Н. Стефановский: „Проблема скотоводства и мясной рынок“. Газ. „Эконом. Жизнь“. 1927 г. № 179.
29. Проф. М. Ф. Иванов: „Что дала метизация в русском овцеводстве“. (Труды I Всеросс. С'езда по овцеводству в 1912 г.)
30. Л. Н. Воронов: „Задачи Овцеводства в России“. Там-же.
31. Н. А. Крюков: „Овца и шерсть и их мировое значение“. Труды Комитета Овцеводства, т. I.
32. Газ. Правда от 8/IX 1927 г.
33. Бюллетень Зоотехнич. и Племен. Станции в Госзаповеднике имени Х. Г. Раковского. № 2.
34. К. М. Зубрилов: „Опыты с кормлением и содержанием овец и свиней“. 1913 г. (Труды Полтавской С.-Х. Станции).
- 35.—Статья „Совхозы“ Газ. „Экономическая Жизнь“. 1927 № 134.
36. Проф. М. Ф. Иванов: „Овцеводство в Соединен. Штатах Сев. Америки“. Журн. „Пути Сельск. Хозяйства“ 1926 г. № 3.

III

Матар'ялы па вывучэнныі біялягічных асаблі-
васъцяў розных сартоў жыта пры міжродавай
гібрыдызацыі і пры *inucht'e* ў глебава-кліма-
тычных умовах БССР.

(Папярэдніе паведамленыне сэлекцыйнага аддзелу Горацкай
с.-г. дасъледчай станцыі).

I. Міжродавая гібрыдызацыя.

Закон Мэндэля, устанаўленыне разуменьня „гэнатып“ і „фэнатып“ (Логансэн), закон Маргана з яго тэорыяй гена, закон гамалягічных радоў Вавілава, устанаўленыне філягэнатычнай залежнасьці паасобных відаў і устанаўленыне гэнэтычных груп у межах роду пры дапамозе гібрыда-
лягічнага аналізу, мэтаду сэралягічных рэакций, імунітэту і цыталягічных дасъледваньняў, новы кірунак систэматыка-геаграфічнага вывучэння
культурных расылін, устанаўленыне цэнтраў паходжэння і геаграфічных законамернасцяў у разьмеркаваныні генаў культурных расылін, урэшце,—
атрыманыне канстантнай прамежнай формы паліплоіднага гібрыду пры
міжродавай гібрыдызацыі *Raphanus* і *Brassica* (Карнечанка),—усё гэта—
асобныя этапы агульнага разъвіцця і пашырэння нашых гэнэтычных
вед, якія паступова набліжаюць нас больш сцісла к разъвязанню праблемы
відаутварэння і аўладанню съядомым сынтэзам новых форм.

Разъвязаныне гэтай праблемы, акрамя чыста тэарытычнага значэння мае і вялікую практычную цікавасць, якая дазваляе ў значнай меры навукова падыходзіць к пастаноўцы пытанняў практычнай сэлекцыі і дае ў рукі сэлекцыянёру ключы к съядомаму сынтэзу.

Пытаныні міжвідавай і міжродавай гібрыдызацыі ўсё больш, прывабляюць генэтыкаў. За апошнія гады пачынаюць ужываць міжвідавую і міжродавую гібрыдызацыю з мэтаю практычнай сэлекцыі: утварэнне новых форм, якія камбінавалі-б азнакі генэтычна далёкіх бацькоў.

Тэарытычная неразъвязанасцьмагчымасці атрымання практычнага эфекту пры гэнэтычна-далёкіх крыжаваньнях, ажыўлённая дыскусіі па гэтаму пытанню ў навуковай літаратуры ўзбуджаюць яшчэ большую цікавасць к дасъледванню гэтай зьявы.

У праграме навукова-дасъледчай працы Горацкай с.-г. дасъледчай станцыі, побач з апрацоўкаю шэрагу тэм па гэнэтыцы, даволі значнае месца аддадзена пытанню міжвідавой і міжродавай гібрыдызацыі, у прыватнасці—дасъледванню крыжавання пшаніцы з жытам. Пачатак працы сэлекцыйнага аддзелу ў значнай меры пристасован к восені 1925 г. і па закранутаму пытанню—к вясне 1926 г. Пытаныне міжродавай гібрыдызацыі знаходзіцца ў сучасны момант у пачатковай стадіі сваёй рас-
працоўкі, па палёх сэлекцыйнага гадавальніку мы знаходзім толькі

другое пакаленъне жытня-пшанічных гібрыдаў, і казаць аб якіх-небудзь виніках міжродавай гібрыдызацыі было-б больш чым прадчасна, а высьвятыць у гэтых артыкуле у выглядзе папярэдняга паведамлення некаторыя біялягічныя асаблівасці, якія наглядаюцца пры крыжаванні ў розных сартоў жыта і розных рас пшаніца, мае некаторую цікавасць, як матар'ял па гэтаму пытанню.

Ужо ў працах Heinrich Firbas'a і Мэйстара ёсьць зусім пэўныя дадзеныя, якія гавораць аб уплыве матчынай расыліны (пшаніцы) на памыслы выхад крыжаваннія.

Распачынаючы ў 1926 годзе крыжаванье пшаніцы з жытам, мы ставілі нашаю метаю толькі атрыманьне жытня-пшанічных гібрыдаў не надаючы асаблівага значення таму, якія расы пшаніцы прымаюць удзел ў крыжаванні. Гібрыдызацыя рабілася паміж гаспадарчым сартом „Высакалітоўкаю“ і сэлекцыйным var. *erythrospermum* 2267 і пераважна пяткускім жытам ф. Іванова. Пры апрацоўцы лічбовага матар'ялу гібрыдаў F_1 нам трапілася адзначыць, што і ў нашых глебава-кліматычных умовах батанічныя формы пшаніцы, якія прымаюць удзел ў крыжаванні, ня аднолькавы, процант плоднасьці залежыць ад прымаючай удзел батанічнай формy. Было заўважана, што % плодавязаных зернят ад крыжаваннія var. *erythrospermum* 2267 \times *Secale* вышэй чым „Высокалітоўка“ \times *Secale*. Гэта прымусіла нас улетку 1927 году правесыці больш дэталёвае даследаванье ў кірунку вывучэння некаторых біялягічных асаблівасцяў ня толькі розных рас пшаніцы, але і розных сартоў жыта.

Дзеля гэтага шэраг спроб калякцыйнага гадавальніку азімай пшаніцы апылкоўваўся рознымі сартамі жыта. Пры апылкованні падлічваўся дасканальна лік апылкованых кветак і пры вучоце—лік плодавязаных зернят. Агульная лічба апылкованых кветак = 2754, а колькасць плодавязаных зернят = 202, што ў сярэднім складае 7,2% плоднасьці пры штучнай гібрыдызацыі пшаніцы з жытам. Удзел розных сартоў жыта і рас пшаніцы пры розных камбінацыях апылкованнія болей-меней быў аднолькавым, выключэнье складае Ваза (сорт жыта), якой было апылкована некалькі большы лік кветак розных спроб пшаніцы.

Пры кастрацыі пшаніцы на кожным коласе пакідалася ня больш 6—8 каласкоў ў ніжэйшай частцы апошняга і ў кожным каласку толькі ніжэйшыя кветкі. Апылкованыне рабілася толькі аднакратнае. Падлік апылкованых і заплодненых кветак дзеля кожнай камбінацыі вызначанаага сорту жыта з вызначанай расай пшаніцы рабіўся асобна і лік плодавязаных зернят выводзіўся ў процентах да агульнага ліку апылкованых кветак. Дзеля таго, каб меркаваць аб дасканальнасці атрыманых сярэдніх арытметычных процэнту плодавязаных зернят, гэты процэнт вылічваўся асобна дзеля кожнага коласа і атрыманыя такім чынам рады апрацоўваліся па мэтаду варыяцыйнай статыстыкі з вывядзеньнем сярэдній памылкі ($\pm m$). Вынікі вучоту прыведзены ў табл. I. (гл. стар. 154).

З прыведзенай табліцы відаць, што розныя расы пшаніцы не аднолькава реагуюць на апылкованыне жытам. Усе яны па азнацы плоднасьці пры штучным крыжаванні могуць быць падзелены на тры групы.

Плоднасьць пшаніцы пры апылкованні рознымі сартамі жыта таксама не аднолькава. Выводзячы сярэднія лічбы плоднасьці ў процентах дзеля розных сартоў жыта, мы атрымоўваем наступныя дадзеныя:

Пяткускае ♂	Ваза ♂	Зьвязда ♂	Мясцове ♂	Панцарнае
Пшаніца ♀	11.0%	8%	7,2%	4,2%

Таблица I

№ № па чарзе.	БАТАНІЧНАЯ НАЗВА МАТЧЫНАЙ РАССЛІНЫ ♀	Лік апылка- ваных кве- так	Лік ПЛОДА- звязанных зернят	% / плод- насці	III II I	Групы $M_1 - M_2$ $\sqrt{m^2_1 + m^2_2} > 3$
					+	
1	Var. erythrospermum 2267	574	77	13,24	2,3	I
2	" miltorum (174)	199	21	10,6	3,0	I
3	" erythrospermum Kander	111	11	10,0	3,4	I
4	" ferrugineum 2411	71	6	8,4	—	I
5	" erythrospermum (177)	442	35	8,0	2,4	I
6	" velutinum XXI	204	13	6,2	1,9	I
7	" lutescens Minharti	202	12	6,0	2,1	I
8	" erythrospermum (181)	308	11	3,6	1,6	II
9	" ferrugineum 2456	304	10	3,3	1,3	II
10	" anglicum clavatum	197	5	2,6	0,9	II
11	" erythrospermum Minturki . . .	142	1	0,72	0,66	III

Значыцца, пры міжродавай гібрыдызацыі на плоднасць мае ўплыў на толькі падбор адпаведнай расы пшаніцы, але і сорт жыта мае ў гэтым вялікае значэнне.

У 1927 годзе мы правялі таксама дасьледванье над плоднасцю першага пакалення жытня-пшанічных гібрыдаў у глебава-кліматычных умовах нашага раёну, і ўплыў на павялічэнне апошняй (плоднасці) ад штучнага апилкавання асноўнай бацькаўскай альбо матчынай формы*).

Дзеля гэтага асобныя добра разьвітая каласы гібрыдных расьлін апилкоўваліся: 1) пылком пшаніцы, 2) пылком жыта, 3) ізаляваліся на самаапилкаванье (зъмяшчаліся ў ізалятар) і 4) падлягалі натуральному апилкаванню. У часе ўборкі рабіўся дасканальна вучот агульнага ліку кветак і ліку плодазвязанных і апошняя выяўлялася ў 0% к першым. Агульны лік дасьледаваных кветак = 21385, лік плодазвязанных зернят ува ўсіх камбінацыях = 52, што складае $0,24\%$.

У залежнасці ад спосабу апилкавання, 0% плодазвязанных кветак разьміркоўваецца наступным чынам па варыянтках (гл. табл. 2).

Таблица 2

Кветкі апилкоўва- ліся пшані- цай.	Кветкі апилкоўва- ліся жытам	Каласы натуральна апилкоўва- ліся	Каласы изоліваліся
% / плодазвязанных кветак . . .	0,6	0,29	0,18

*) Апрача вывучэння біялягічных асаблівасцяў пры адзначаных крыжаваніях, мы маркуем зрабіць і цыталягічнае дасьледванье гібрыдаў F_2 .



Мал. 1. F_1 жытня-пшанічнага гібрыду.

навакольными спробамі жыта. Вышэй адзначаны матар'ял досыць выразна ілюструе значна паніжаную плоднасьць гібрыдных расылін (у сярэднім $0,24\%$) у параўнаныні ле з першым годам гібрыдызацыі ($7,2\%$).

Ужо ў 1926 годзе намі была адзначана розная плоднасьць гібрыдаў, якая залежыла ад прымаючай удзел пры крыжаваныні батанічнай формы пшаніцы, а таму ў 1927 годзе мы таксама асобна вывучалі F_1 , якое было атрымана ад крыжаваньяння var. erythrospermum 2267 \times Secale і „Высокалітоўка“ \times Secale.

Дадзеныя вучоту досыць выразна съведчаць аб існаваныні розніцы паміж першага пакаленіння гібрыдаў ад рознага крыжаваньня (гл. табл. 3).

Табліца 3

	% плодазавязаных кветак при апылках пшаніцаю	% плодазавязаных кветак не ізальв. каласоў
У жытня-пшанічных гібрыдаў erythr. \times secale	0,82	0,24
Высокал. \times secale . . .	0,36	0,15

Ужо папярэдніе мікраскапічнае дасьледваныне пылку першага пакаленіння гібрыдаў паказала амаль што поўнае неразвіццё пылковых кветак, а тымчасам пладазавязь разъвівалася звычайна.

Прыведзеныя ў табл. II дадзеныя выяўляюць таксама поўную стэртыльнасць першага пакаленіння гібрыдаў: зъмешчаныя ў ізальтары каласы ня далі зерня. Плоднасьць гібрыдаў, пры апылках пшаніцы ў два разы вышэй чымся пры апылках пшаніцы жытам. Зусім нікчэмны процэнт плоднасьці неізальваних і ададзеных натуральному апылку пшаніцы ($0,18\%$) трэба разглядаць як атрыманы ў значнай частцы ад перакрыжаванага апылка пшаніцы з

При дасьледваныні першага пакалення жытня-пшанічных гібрыдаў, нам трапілася таксама адэнасьць, што здольнасьць к апладатварэнню розна разъмешчаных кветак ў каласку не аднолька. Паравунальна больш высоким процантам плоднасьці харктаразызующа ніжэйшая кветкі ў каласку, што знаходзіцца (трэба меркаваць) у залежнасьці ад больш звычайнага разъвіцця плодазавязі ў апошніх.

Так, з 1688 прааналізаваных кветак, якія ня былі штучна апылкованы і ізаляваны, было знайдзена 18 зернят ў ніжніх кветак і 11 ў вышніх, што у продантах к агульнаму ліку кветак складае: у першым выпадку $0,11\%$ і ў другім — $0,07\%$.

Ү заключэнніе можна прывесці дадзеная натуральная усходжасці, як атрыманых у першы год гібрыдызацыі зернят, таксама і першага пакалення гібрыдаў, якое складае паравунальна нявядлікі 0% .

Табліца 4.

	Лік пасеных зернят.	Лік узышоўших	% натуральн. уходжасці.
Зерніты атрым. пры гібрыдыз.	208	118	58%
F ₁	52	38	70%

Прыведзены вышэй матар'ял дазваляе зрабіць наступныя агульныя вывады:

1. Пры гібрыдызацыі пшаніцы з жытам, процант плоднасьці залежыць як ад расы пшаніцы, таксама і ад сорту жыта, якія прымаюць удзел у крывааніні.

2. Плоднасьць жытня-пшанічных гібрыдаў першага пакалення пры ізаляваныні роўна — 0, што сведчыць аб поўнай самастэрильнасці.

3. Штучнае апылкаваныне жытня-пшанічных гібрыдаў першага пакалення пылком пшаніцы дае большы процант плодазвязаных зернят, чым пры апылкаваныні жытам.


4. Агульны процант плоднасьці жытня-пшанічных гібрыдаў (нават пры штучным апылкаваныні) значна менш за того, які атрымоўваецца ў першы год гібрыдызацыі пшаніцы з жытам.

5. Плоднасьць ніжэйших кветак ў каласку троху большая як у вышэйших, што (трэба меркаваць) знаходзіцца ў залежнасьці ад лепшага разъвіцця плодазавязі першых.

II. Inzucht.

Сэлекцыйная праца з жытам на Горацкай с.-г. дасьледчай станцыі праводзіцца ў двух кірунках: 1) сямействены адбор з прасторавым ізаляванынем і 2) inzucht.

Распачынаючы ў 1926 годзе ізаляваныне калякцыйнага матар'ялу, якім аддзел мог карыстацца, мы лічылі, у поўнай меры дарэчным і мэтазгодным правесці ў нашых глебава-кліматычных умовах больш дэталёвае біялягічнае вывучэнне нахілу розных сартоў жыта к самаапылкаванью пры штучным ізаляваныні.



Мал. 2. Агульны від азімага кліну сэлекцыйнага гадавальніку.

Паводле дадзеных Гэлібэрт Нільсана можна адзначыць трох біялягічных расы жыта, досыць выразна выяўленыя ў азнаках плоднасці пры самаапылкаванні:

- 1) Самастэрыльная раса—бязумоўна бясплодная, альбо якая дае нікчэмны $\%$ плоднасці пры самаапылкаванні;
- 2) Палафэртыльная раса, якая дае больш высокі $\%$ плоднасці ў парыўнаныні з першай группай і
- 3) Самафэртыльная раса якая дае высокі $\%$ плодазвязаных зернят пры ізяляванні.

Ня кажучы ўжо аб чиста тэарытычнай цікавасці, якую узбуджае ў сучасны момант *in zucht*, дапасаваныне і праверка гэтага мэтаду ў нашых глебава-кліматычных умовах пры сэлекцыі жыта і парыўнаныне яго з мэтадам сямейственага адбору не пазбаўлен і практичнага значэння.

Усе тыя вялічэзныя траты працы і сродкаў пры сэлекцыі жыта мэтадам сямейственага адбору часта ня прыводзяць да тых мэт, якія вызначае і ставіць перад сабою сэлекцыянэр. Вядома, што каштоўнасць сорту залежыць ня толькі ад аднай якой-небудзь азнакі, а ад цэлай злучнасці апошніх, вядомае камбінаваныне якіх дае пажаданае ў гаспадарча-эканамічных адносінах злучэныне. Бязупыннае адшчапленыне не жаданых форм дзеля гэтараізітнасці, якая выклікаецца сталым крыжавым апилкаваннем папуляцыі, моцна затрымлівае агульны ход працы. Наколькі пры вядомых умовах лёгка дасягнуць давядзенныне да большай ці меншай гомазіготнасці сэлекцыя наванае жыта ў аднай якой-небудзь азнакы (афарбока зерня—Жыгалаў), пастолькі складным і часам амаль што немагчымым зьяўляецца давядзеныне да поўнай гомазіготнасці ў сүзэльным комплексе апошніх.

Акрамя толькі што апавяданага, сямействены адбор не дае таксама магчымасці сэлекцыянэру скарыстадь поўнасьцю увесь той запас азнакаў, іначай кажучы, увесь запас генаў у спробах жыта, якія дасъледующца і вывучаюцца ў калякцыйным гадавальніку.

Даступнымі нагляданню і вывучэнню дзеяя сэлекцыянера зьяўляющца амаль што выключна дамінантныя азнакі, якія прайўляюцца ў гэтаразготонным стане дасъледаваных спроб. Толькі гэты запас азнакаў можа быць лёгка скарыстаны з мэтаю практычнай сэлеццыі.

Ня менш малалікавая група рэцесіўных азнакаў застаецца амаль што выключна нескарыстанаю дзеяя гэтаразготнасці складаючых папуляцию індывідуумаў.

Утрагаючыся ў прыроду самой расьліны, прымушаючы яе мноожыцца праз апылкоўванье сваім уласным пылком, мы гэтым вузка-родным разводам даём магчымасць выявіцца вялікай колькасці рэцесіўных азнакаў, даем магчымасць больш дэталёва вывучаць захованы ад сэлекцыянера запас генаў, расчляняем папуляцыі на іх складаныя часткі, пасля чаго яны могуць быць скарыстаны дзеяя сывядомага сынтэзу.

Розныя папуляцыі жыта па агульнаму ліку ген, якія прымаюць удзел у выяўленыні азнакаў фэртыльнасці, зьяўляюцца не адноўльковымі, чым тлумачыцца розная лёгкасць выдзяленыня форм з высокай плоднасцю пры ізяляваныні. Дзеяя гэтага нам здавалася цікавым, пачынаючы практычна—сэлекцыйную працу з жытам па мэтаду *inzucht'a* зрабіць больш дэталёвае вывучэнье шэррагу сартой, якія прымалі ўдзел у нашым сартапрабаваныні, а таксама некаторых сем'яў жыта нашага адбору.

З сартой жыта дасъледваліся наступныя:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Пяткускае мас. адб. Гор. ст. | 7. Ваза |
| 2. " Энаскос. | 8. Зывязда |
| 3. " Лісіцына | 9. Шацкае |
| 4. Прабштэйскае | 10. Польскае |
| 5. Вятка | 11. Розныя сем'і жыта ў колькасці 10 спроб. |
| 6. Панцырнае | |

Акрамя гэтага, у 1927 годзе дасъледавалася і патомства J₁, якое ў 1926 годзе было цалком пасяяна ў выхавальнику. Агульны лік дасъледаваных кватак розных сартой жыта = 37603 і ў J₁ = 16392. Па прыхильнасці да самаапылкаваныня, якое адзначаецца процэнтам плодазавязаных кветак к агульному ліку апошніх, усе сарты жыта могуць быць падзелены на трох групах, якія прыведзены ў табл. V (гл. стар. 159).

Цікавым зъяўляецца таксама і колькаснае размеркаванье асобных каласоў па ступенях іх плоднасці ў межах кожнага сорту. Гэтыя дадзенныя зьведзены ў табл. VI, дзе лік выпадкаў з тэй ці іншай ступеніню плоднасці паказаны не абсолютным лікам каласоў, але дзеяя параўнальнасці ў адносных вялічынях (у %). (Табл. VI гл. стар. 159).

Прыведзены ў табліцы стасунак дасзвале больш дэталёва ахарактарызаваць адзначаную вышэй группу форм, якія ўваходзяць у склад кожнага сорту (папуляцыі). Мы бачым, што сарты, якія трапілі ў першую группу (Ваза), харарактарызуюцца невялікім % самастэрэрыльных форм (13%), максімальны % ліку выпадкаў прыпадае на формы, якія даюць ад 0,1 да 10% самаапылкаваных кветак пры ізяляваныні (31,5%). Сарты другой группы даюць большы % стэрэрильных каласоў 26—34% і максімум падае на формы, якія даюць ад 0,1 да 5% заплодненых кветак і, урэшце, ў трэцій групе самастэрэрильныя формы займаюць вялікі %—40, а формы з параўнальна высокай плоднасцю сустракаюцца ў невядлікай колькасці.

Таблица 5

№	СОРТ	Агульны лік кветак	Лік плодо- звязаных зернят.	Плоднасьць у %	± m	Групы $M_1 - M_2$ $\sqrt{m^2_1 + m^2_2} > 3$	
						Групы $M_1 - M_2$	$\sqrt{m^2_1 + m^2_2} > 3$
1	Ваза	2071	203	10	1,2	I	
2	Сям'я 732	317	20	8,2	—	—	
3	“ 731	510	40	8	—	—	
4	“ 730	439	31	7,2	—	—	
5	“ 727	158	10	6,3	—	—	
6	Вятка	818	49	6	1,1	I	
7	Звезды	2964	160	5,4	0,9	II	
8	Пяткускае Энаскос	7256	373	5,1	0,9	II	
9	Панцирнае	2614	112	4,3	0,88	II	
10	Лісіцына	1512	64	4,2	0,7	II	
11	Прабштэйскае	2267	87	3,9	0,7	II	
12	Пяткускае мас. адб.	3385	126	3,4	0,7	II	
13	Польскае	1057	34	3,2	0,9	II	
14	Шацкае	418	12	3,0	1,6	II	
15	Сям'я 722	2829	87	2,5	0,6	II	
16	“ 724	80	2	2,5	—	II	
17	Мядловое ф. Іванова	2079	46	2,2	0,5	III	
18	Сям'я 729	536	8	1,5	—	III	
19	“ 723	2404	32	1,3	0,47	III	

Таблица 6

САРТЫ	ПЛОДНАСЦЬ КАЛА. СОУ У %/%	СОСТАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ									
		0	0,1—5,0	5,1—10,0	10,1—20,0	20,1—30,0	30,1—40,0	40,1—50,0	50,1—60,0	60,1—70,0	70,1—80,0
1. Ваза	13	24,5	31,5	17,0	10,5	—	—	3,5	—	—	—
2. Лісіцына	26	44	26	4	—	—	—	—	—	—	—
3. Звезды	27	43,5	22	5	2,5	—	—	—	—	—	—
4. Панцирнае	30	44	14	9	3	—	—	—	—	—	—
5. Пяткускае энаскос	33	43	14	4,5	3,5	2	—	—	—	—	1
6. Пяткускае мас. адб.	33	45	13	9	—	—	—	—	—	—	—
7. Прабштэйскае	34	37	20	9	—	—	—	—	—	—	—
8. Мядловое	40,75	45,0	10,5	3,75	—	—	—	—	—	—	—

Розная прыхільнасьць да самаапылкаваньня ў адзначаных вышэй сартоў дазваляе па рознаму расцэніваць апошнія дзеля мэты практичнай сэлекцыі мэтадам *instruct'a*. Нашы нагляданыні над J₁ даюць магчымасьць таксама дапушчаць, што прайяўленыне розных ступеняў фэртыльнасьці залежыць на толькі ад унутраных спадчынных магчымасьцяў і адпаведнага камбінаваньня генаў, але і ад надворных умоў, іначай кажучы, злучэніе генаў дае толькі магчымасьць дзеля прайяўленыня гэтае азнакі, а сама прайва залежыць ад злучэнія надворных умоў, якія дапамагаюць выяўленню апошніяй.


Пацвярдзеныне толькі што казанаму мы знаходзім ў наступным. У 1926 годзе намі былі пасяяны ўсе зерніты, якія былі атрыманы пры ізаляваньні (хоча-б і адзіночна ўтвораны ў коласе). Дэталёвы аналіз J₁, дазволіў увесці матар'ял па азнацы плоднасьці разъмеркаваць на дзіве розныя групы. Першая больш шматлікавая група харктарыздавалася паніжаным % плоднасьці, — з дасьледваных 14004 кветак плодазвязанымі выявілася 134, што складае 0,95%, процант, як мы бачым, значна паменшаны ў параўнанні з гэтакім пры ізаляваньні ў першы год. Ўсе расчліны гэтай групы паходзілі ад індывідуумаў, якія пры ізаляваньні далі адзіночныя зерніты на колас. Тэарытычна гэта і зразумела: азначаная група належыць к першай біялагічнай групе рас—самастэрильнай, якая ня мае ў сваім складзе генаў (неабходных зачаткаў) дзеля прайяўленыня азнакі фэртыльнасьці.

Другая група, розная па сваёй плоднасьці, складалася з параўнальна малага ліку спроб. (гл. табл. VII).

Таблица 7

№ па чарзе	Нум. спроб.	Лік зерніт, атрым. у 1926 г.	Лік ізаля- ваних кве- так у 1927 г.	Лік плодо- звязаных зерніт	% плод- насьці.
1	9 J 7	1	180	50	28
2	9 J 25	2	258	25	9
3	6 J 21	4	236	25	10
4	6 J 15	19	284	25	9
5	6 J 18	8	300	46	15
6	6 J 10	4	294	30	10
7	12 J 14	1	280	70	25
8	12 J 12	1	556	149	27
			2388	427	18%

Сярэдняя прыхільнасьць да фэртыльнасьці ў гэтай групе можна адзначыць у 18%, прычым асобныя спробы харктарызуюцца вялікім % плоднасьці = 28%.



Мал. 3. 9 J7

каласоў жыта, што выклікаеца патрэбнасцю асьцярожна падыходзіць к бракоўцы спроб па азнаках плоднасці.

24 кастрычніка 1927 г.

Пры парадаўнаныні процэнту плоднасці гэтай групы J₁ з лікам зернят, якія былі атрыманы ў першы год (пры ізаляваныні каласоў), мы бачым, што выказаная вышэй думка знаходзіць сваё падмацаванье. Зразумела, што гэтую группу па свайму спадчыннаму складу трэба аднесці к біялагічным расам з значнай прыхільнасцю даваць вялікую плоднасць пры самаапылкаваныні, слабая-ж прайва гэтай азнакі (фэртыльнасці) ў першы год (трэба думаць) з алежа-ла, альбо ад адсутнасці патрэбнага злучэння спадчынных чыннікаў, альбо ад непамыснага злучэння надворных умоў. Адсюль практычны вынік: у першы год, пры ізаляваныні каласоў на самаапылкаваныне, патрэбна з асьцярожнасцю аднасіцца да выбракоўкі спроб па азнакы плоднасці. У заключэнні трэба адзна-чыць, што як у J₁, так і ў спробах на першым годзе ізаляваныя процэнт нату-ральнай усходжасці невялікі (60—64%).

Прыведзены вышэй матар'ял дазва-ляе зрабіць наступныя агульныя вы-вады:

1. Па азнаках стэрыльнасці і фэр-тыльнасці пры самаапылкаваныні можуць адрознівацца не толькі асобныя расы жыта, якія складаюць папуляцыю, але і асобныя сарты цалком могуць ад-рознівацца паміж сабою ў гэтых аз-наках.

2. Азнакі фэртыльнасці могуць і не выяўляцца ў першы год пры ізаляваныні каласоў жыта, што выклікаеца патрэбнасцю асьцярожна падыходзіць к бракоўцы спроб па азнаках плоднасці.

Г. Рэз.

СЪПІС ЛІТАРАТУРЫ.

1. **Филипченко, А. Ю.** Наследственность. 1926.
2. " Изменчивость и методы ее изучения. 1926.
3. **Левитского, Г. А.** Материальные основы наследственности. 1924.
4. **Морган.** Структурные основы наследственности. 1924.
5. " Теория гена. 1927.
6. **Вавилов, Н. И.** Закон гомологических рядов. Тр. III съезда по селекции. 1920.
7. " Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. 1918.
8. **Zade.** Serologische studien an Leguminosen und Gramin. B. II Hef. 2
9. **Вавилов, Н. И.** К филогенезу пшениц. Труды Бюро по Прикл. Ботан. т. 15
10. " Межродовая гибридизация сем. Cucurbitaceae.
11. " К познанию мягких пшениц. XIII. Бюро по Прикл. ботан.
12. **Филипченко, А. Ю.** Частная генетика. 1927.
13. **Николаева** Цитологическое исследование рода Triticum XIII
14. **Вавилов, Н. И.** Центры происхождения культ. раст. Бюро по Пр. Бот.
15. " Географ. законом. в распр. генов культ. раст. XVII
16. **Заленский и Дорашенко** Цитологическое исследование ржано-пшеничных гибридов. Бюро по Пр. Бот. XIX
17. **Карпеченко** Межродовые гибриды Raphanus \times Brassica. Научн. агр. журнал I 5 в.
18. " Полиплоидные гибриды Raph. \times Brass. Бюро Прикл. Бот. XVII.
19. **Мейстер, Г. А. и П. Г.** Ржано пшеничные гибриды. 1924.
20. " Проблема межвидовой гибридизации. Ж. О. А. Ю. В. т. IV 1927 г.
21. **Плачек** Узко-родственное разведение inbreeding в применении к селекц. подсолнечника. Ж. О. А. Ю. В. т. VI 1927 г.
22. **Heribert Nilsson** Populations analise und Erblichkeitsversuche über die selbststerilität. Zeitschr. für Pflanzenzeh.
23. **Кулецов, Н. Н.** Новое направление в селекции перекрестно-опылителей. Харьков 1925
24. **Heinrich Firbas** Über die Ezeugung von Weizen-Roggen bastardierung Z. f. Pflanzerzuchtung B. VII N. 4.
25. **Николаева** Цитологический метод в селекции и генетике. Науч. известия IV 1922.
26. **Мейстер, Г. К.** Массовое появл. ржано-пшеничн. гибридов. Сарст. 1919.

Beiträge zur Kenntnis der biologischen Eigentümlichkeiten verschiedener Sorten von Roggen bei Weizen-Roggenbastardirung und bei Inzucht unter den klimatischen Bodenverhältnissen von der W. S. S. U.

Zusammenfassung.

(Vorläufige Mitteilung der Abteilung für Zuchtwahl an der Gorkischen Idw. Versuchs-Station.)

Das im vorliegenden Berichte verarbeitete Material gestaltet es, folgende Schlussfolgerungen zu ziehen.

1. Bei einer Kreuzung von Weizen mit Roggen hängt das Prozentverhältniss gelungener Kreuzungen sowohl von der Rasse des Weizens, als auch von der Sorte des Roggens, die an der Kreuzung teilnehmien, ab.

2. Die Fruchtbarkeit bei völliger Isolierung der Roggen-Weizen-Hybriden in der ersten Generation ist gleich Null, was auf völlige Selbststerilisation schlissen lässt.

3. Ein künstliche Bestäubung der Roggen-Weizen-Hybrichen in der ersten Generation mit Pollen von Weizen ergiebt einen höheren Prozentgehalt befruchteter Körner, als eine Befruchtung mit Roggenpollen.

4. Der allgemeine Prozentgehalt an Fruchtbarkeit bei den Roggen-Weizen-Hybrichen (sohar bei künstliches Befruchtung mit Weizenpollen) ist bedeutend niedriger, als derjenige, der im ersten Jahre durch Befruchtung von Weizen mit Pollen des Roggens erzielt wird.

5. Die Fruchtbarkeit der unteren Blüten in der Aehrchen sind bei Roggen-Weizen-Hybriden ein wenig höher als bei den oberen, was, wie vorausgesetzt werden darf, im Zusammenhange mit der normaleren Entwicklung des Fruchtknotens und der Narbe steht.

6. Nach den Merkmalen ihrer Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit können sich bei Selbstbestäubung nicht nur einzelne Rassen des Roggens, auszeichnen, es vermögen sogar die einzelnen Sorten sich in diesem Punkte wesentlich von einander zu unterscheiden.

7. Die Anzeichen von Fruchtbarkeit brauchen nicht schon im ersten Jahre, in welchem die isolirten Roggenähren der Selbstbefruchtung überlassen werden, zu Tage zu treten, weswegen es unumgänglich notwendig erscheint, mit gebührender Vorsicht an ein Ausscheiden neuerworbenen Proben auf Grund dieser Merkmale heranzutreten.

G. R. Regot.

Кароткі нарыс якасъці насеньня некоторых культурных расылін Горацкага раёну.

(З прац лябараторы агульнага земляробства 1927 г.).

Адсутнасъць агульнай характарыстыкі якасъці пасяўнога матар'ялу Горацкага раёну зьявілася прычынай дасъледванні ў гэтым кірунку галоўнейшых с.-г. культур раёну з боку іх абсолютной вагі, чыстасъці і наогул гаспадарчай вартасъці. Патрэбнасъць такога роду дасъледванні ў пасобных раёнаў ужо ня раз падкрэслівалася ў спэцыяльнай літаратуры дадзенага пытаннія і зьяўлецца справядлівым запатрабаваннем самога жыцьця.

Насеньне, якое падлягала дасъледванню, было сабрана ў лютым месяцы 1926 году з дапамога студэнтаў агранамічнага гуртка Акадэміі з усяго Горацкага раёну. Перад гэтым быў праведзен інструкцыйны сход, каб забясьпечыць аднолькавасъць адбора узору насењня, і раздадзены анкеты для запаўнення неабходных звестак ад саміх гаспадароў. Сабрана ўсяго каля двухсот узору розных культурных расылін, з якіх прааналізавана і канчаткова апрацавана толькі 126. Па культурах гэтая ўзоры разъмяркоўваюцца так:

1. Жыта азімага	15	узорай
2. Пшаніцы азім і яр.	24	"
3. Аўса	20	"
4. Ячменю	13	"
5. Лёну	30	"
6. Канюшыны	24	"
Усяго	126	узорай

Над усімі гэтымі ўзорамі быў прароблен поўны аналіз па праграме контрольных насененных станций на іх якасъць у адносінах чистасъці, абсолютной вагі, энергіі праастаннія, усходнасъці, абыймовай вагі, роўнамернасъці, плеўкасъці — (для аўса і ячменю), шклавіднасъці — (для ячменю і пшаніцы), гаспадарчай годнасъці і інш. Асаблівая увага зьеврталася на высьвятленне відавога складу і ступені распаўсюджанасъці съмяцьцёвых расылін у аналізуемым пасяўным матар'яле.

Вось чаму такая праца, акрамя чиста науковага інтересу, можа мець, бязумоўна, і вялікую практычную вартасъць, таму што на падставе такога вывучэння можа пэўна выявіцца твар пасяўнога матар'ялу, а гэта апошнія дапаможа больш справядліва накроўваць дзейнасъць ня толькі мясцовага агранома, але і самога гаспадара ў напрамку паляпшэння пасяўнога матар'ялу наогул і ў барацьбе з съмяцьцёвой расліннасъцю, якая прыносіць нашым гаспадаркам вялікія страты. Вядомы

дасьледчык І. Пачоскі ў аднэй з сваіх прац¹⁾ кажа, што па сваёй адмоўнай ролі съмяцьцёвая травы часам перавышаюць дэйнасць шкодных шасьціножак. Тым ня менш мы ня толькі ня маем аб съмяцьцёвых расьлінах такіх грунтоўных манаграфій, якімі багата літаратура па прыкладнай энтомалёгіі, але часта нават ня ведаем іх распаўсяджанастьці, не кажучы ўжо аб біялягічных і экалалягічных асаблівасцях, без знаёмства з каторымі рацыянальная барацьба з імі амаль што не можліва.

Уся гэта праца праведзена ў насеннай лябараторыі катэдры агульнага земляробства пры дапамозе студэнтаў-практыкантаў пад назіраннем асистэнта С. А. Клопава і аўтара, пры агульным кіраўніцтве праф. С. В. Скандракова.

Лічу неабходным сказаць некалькі слоў аб мэтодыцы аналізу. Усе ўзоры, першым прыступіць да дасьледваньня, узважваліся, прычым, вага ў сярэднім для жыта аказалася 570 гр., пшаніцы азім.—623 гр., пшаніцы яр.—491 гр., аўса—567 гр., ячменю—715 гр., лёну—384 гр. і канюшыны—93 гр. Такая сярэдняя вага ўзору значна перавышае установленую норму контрольнымі насеннямі станцыямі—200 грамаў для збожжа і трошку меншай вага атрымалася для канюшыны, у парабананын з нормамі контрольных станцый, якія прапануюць 100 грамаў²⁾. Пасля узважваньня рабілася азначэнне натуры, ці абымовай вагі, на пурках розных систэм: Шопера, рыскай, альбо Ісаеўской. Зважаны ўзор высыпаўся ў асобную скрынку, дзе добра перамешваўся лыжкай, разроўніваўся роўным пластам і, пры дапамозе маленькой лыжачкі, набіралася з розных месц паверхні так званая маленькая спроба ці наважка для азначэння засьмечанастьці і абсалютнае вагі. Велічыня наважкі для жыта, пшаніцы, аўса і ячменю была ў 50 гр., лёну—20 гр., канюшыны—10 гр. Пры азначэнні засьмечанастьці і абсалютнае вагі, уся наважка разьбіралася на наступныя фракцыі: 1) чыстае здаровае не папаванае насенне дасьледванага віду, 2) індыфэрэнтнае съмяцьцё мінеральных і арганічных прымешак, 3) староняне насенне культурных расьлін другога віду і насенне съмяцьцёвых расьлін. Ражкі (*Claviceps purpurea*) і насенне папаванае сажай (*Ustilago*) складалі паасобныя фракцыі. Чыстае насенне пералічвалася, узважвалася і вылічвалася абсалютная вага 1000 зернят. Паасобныя фракцыі прымешак таксама узважваліся і вылічваўся агульны % вагавай засьмечанастьці. Староняне насенне таксама пералічвалася, высьвятляўся іх батанічны склад, рабіўся пералік на 1 кіляграм пасяўнога матар'ялу і нарэшце вылічваўся лікавы % засьмечанастьці. Лікавы % засьмечанастьці культурных расьлін зьяўляецца больш справядлівым паказальнікам інтэнсіўнасьці засьмечанастьці, чым вагавы %, які ня можа даць належнага паразуменія аб сапраўднай шкоднасці, таксама як і падлік староняняга насення ў 1 кіляграме пасяўнога матар'ялу. Вось чаму для сапраўднай харкторыстыкі інтэнсіўнасьці засьмечанастьці і неабходна карыстацца лікавым %, як прапануюць некаторыя дасьледчыкі, як А. І. Мальцаў³⁾, С. А. Клопаў⁴⁾ і інш. Лік насення ў 1 кіляграме вылічваўся на падставе абсалютнай вагі і процэнту чыстасці па наступнай

¹⁾ Труды Бюро по Прикладной Ботанике, март, 1911 г. „О сорно-полевой растительности Херсонской губ.

²⁾ К. В. Каменский „Методика исследования качества посевного материала“.

³⁾ А. И. Мальцев. Труды Бюро по Прикладной Ботанике № 2, 1909 г. „Элементы сорной растительности Петербургской губернии“.

⁴⁾ С. А. Клопов. Записки Бел. Гос. И-та С. Х-ва“, вып. 3. „Посевное зерно ржи и овса Белоруссии“.

формуле: $N = \frac{1000 \cdot a}{b}$, дзе а — чыстасьць у $\%/\%$ па вазе, b — абсолютная вага 1000 зернят у грамах. Лікавы $\%$ староньняга насыння вылічваўся ў стасунку да агульнага ліку насыння пасяўнога матар'ялу па

наступнай формуле: $X = \frac{n \cdot 100}{N + n}$, дзе n — лік староньняга насыння, N —

лік чыстага насыння ў наважцы.

Ад чыстага атабранага насыння адбіралася дэ́ве сотні зернят пасобку кожную бяз выбару, для азначэння энэргіі праастаньня і ўсходнасці. Сотні гэтых зъмяшчаліся ў пакеты фільтравальныя паперы, змачываліся 10 куб. см. дыстыльванай вады і клаліся ў апарат Кёніга для праастаньня. Энэргія праастаньня назіралася на працягу трох дзён, акрамя аўса, для якога было чатыры дні, а працяжнасць праастаньня на азначэнне ўсходнасці для ўсіх культур было 10 дзён. Што датычыцца іншых азначэнняў, то аб мэтыдах іх будзе сказана пры аглядае тэй ці іншай якасці насыння ў паасобных культурах.

Пасля гэтых кароткіх агульных адзнак можна перайсьці да разгляду якасці пасяўнога матар'ялу паасобных культур. З прычыны немагчымасці зъмяшчэння ў данай працы поўнага лічбовага матар'ялу кожнага ўзору, прыходзіцца абмяжавацца толькі сярэднім вылічэнням, паказаўшы толькі амплітуду хістаньня паміж найбольшым і найменшым лічбамі паасобных азначэнняў якасці тae цi іншае культуры.

I. Жыта (Secale cereale)

Жыта зъяўляецца аднай з асноўных культур у гаспадарцы Горацкага раёну, якое займае больш як 30% усей пасяўной плошчы¹⁾. Гэтай культуры з усяго раёну было сабрана больш за 20 узору, але праанализавана і апрацавана толькі 15, якія прадстаўляюць сабой 15 паасобных, выключна сялянскіх, гаспадарак. Усе ўзоры зъяўляюцца ўраджаю 1925 г. Вынік аналіза, як сярэднє з 15-ці паасобных узору, прыводзіцца ў ніжэй зъмяшчонай табліцы.

Табл. № 1.

	Абсолют. вага 1000 зер. у грам. пры нар. відг. ($\%/\%$)	Нагара (вага генталітра у кілаграмах)	Чистасць у $\%/\%$ па вазе	Засеменені. у $\%/\%$ па вазе	Энергія праастаньня	Уходнасць	Гаспадарчая годнасць	У вага.
Сярэдн. па раёну	19,14	62,0	90,03	9,97	65,2	96,3	86,43	Гаспадарчая годнасць вылічвалася па наступнай фармуле:
Найбóльш. „	32,49	72,7	99,57	49,00	98,0	99,0	97,58	$r = \frac{r \cdot u}{100}$, дзе
Найменш. „	13,79	54,2	51,00	0,52	0,0	94,0	49,98	r — чистасць у $\%/\%$ u — уходнасць у $\%/\%$

Разглядаючы прыведзеную табліцу, перш за ўсё можна заўважыць, што абсолютная вага жыта досыць нíзкая (19,14), Абсолютная вага для жыта па Гарцу і Вольні, як сярэдняя норма даецца лічба 23,0²⁾. Такім чынам,

¹⁾ Гадовая справа задача райагранома Горацкага раёну за першяд з 1/X 1925 па 1/X 1926 году.

²⁾ „Справочная книга русского агронома”, изд. 1925 г. под редакціей И. И. Пересвет-Солтана.

наша насе́ньне па абсолютнай ваге ніжэй на 3,86. Калі-ж мы парадаўнем прыведзеную абсолютнау вагу 19,14 з абсолютнай вагі жыта па быўш. Менскай губ. 18,69¹⁾, то атрымаем + 0,45. Некаторыя расійскія кантрольныя насе́нныя станцыі для жыта, як сярэднюю лічбу па абсолютнай ваге, прыводзяць лічбу 32,65 — Харкаў, 25,20 — Ленінград. Трэба сказаць, што ў некаторых мясцох нашага Саюзу ёсьць жыта з абсолютнай вагай значна ніжэй нашага жыта, напрыклад, Бежацкі павет Цвярской губ. — 18,23²⁾, а для Броніцкага павету Маскоўскай губ. маем яшчэ ніжэй — толькі 16,40³⁾ Зьвяртае на сябе увагу значная амплітуда хістаныня абсолютнай вагі нашага насе́ння, якое ляжыць у межах ад 32,49 да 13,79. Такім чынам, мы маем з аднаго боку абсолютную вагу, якая набліжаецца к дадзеным нашых дасыльных станцый, што съведчыць аб tym, што ў нашых умовах усё-ж ёсьць магчымасць атрымоўваць жыта з досыць высокай абсолютнай вагай і, з другога боку, маем дужа дробнае жыта з абсолютнай вагай толькі 13,79. Пры ўжываныні агрыкультурных мерапрыемств, такая абсолютная вага можа быць значна павышана.

Абыймовую вагу, альбо натуру 62,0 кіляграма ў гекталітры, таксама трэба лічыць нізкаю таму, што натура па Кацельнікаву як сярэдняя лічыцца 71,8, адкуль выходзіць што натура нашага жыта менш. на 9,8 кгр. Для ўсіх узору натура хісталася ў межах ад 72,7 да 54,2 кгр. ў гекталітры.

Засьмечанасць 9,97% зьяўляецца надзвычайна высокай. Такі % перавышае сярэднюю засьмечанасць па Кацельнікаву для жыта (1,60%) на 8,37%. Сярэдняя засьмечанасць жыта па Менскай губ. С. А. Клоповым⁴⁾ прыводзіцца 6,17%, адкуль наша засьмечанасць таксама больш на 3,80. Гэтая лічбы съведчаць нам аб неадкладнай працы па ачыстцы насе́ння і, няўпушчая часу, павесці самую широкую пропаганду аб карысці абчышчальных прылад. На гэтым павінны сканцэнтраўваць увагу не толькі агранамічныя працаўнікі, але і паасобныя гаспадары. Найбольшую засьмечанасць (49,00%) даў узор з вёскі Чапялінкі, а найменшы % — 0,52 атрыман з узору вёскі Сэрдаслава, гаспадаркі селяніна Лайкова. Бязумоўна, такая вялікая амплітуда засьмечанасці залежыць ад розных спосабаў ачысткі насе́ння і наогул тэхнікі сялянскага ральніцтва.

Энэргія прарастаныня 65,2 таксама застаўляе жадаць многа лепшага. Некаторыя ўзоры на працягу 3-х дзён ня далі ніводнага прарослага зерня і толькі адзін узор даў 98%. Аднак, ня ўсё дрэнна ў нашым жыце, напрыклад, усходнасць, маем 96,3%, якая перавышае сярэдні % усходнасці па Кацельнікаву (91,2%) — на 5,1%. Такая досыць добрая жыццяздольнасць значна падняла і гаспадарчую годнасць, якая ў даным выпадку выяўляецца лічбай 86,43%, але ўсё-ж яна ніжэй за штандартнае лічбы па Кацельнікаву (89,8%) на 3,74%. Такім чынам, у 100 кгр. нашага жыта будзе толькі 86,43 кгр. чистага і ўходнага насе́ння, а 13,57 кгр. высявалася і індыфэрэнтнага съмяцця і съмяццёвых расылін.

¹⁾ С. А. Клопаў. „Посевное зерно ржи и овса в Белоруссии“.

²⁾ М. Арнольд. „Посевные семена крестьянского х-ва Бежецкого уезда“. „Сельское х-во и лесоводство № 3“. 1915 г.

³⁾ А. М. Бородавкина и К. В. Каменский. „Крестьянская рожь Броницкого уезда, Московской губернии“. „Записки станции для испытания семян при Ботаническом Саде в Ленинграде“.

⁴⁾ С. А. Клопов. „Посевное зерно ржи и овса в Белоруссии“.

Характар усіх прымешак можна бачыць з наступнай табліцы № 2, якая зьяўляецца вынікам аналізу тых-же ўзору жыта, як сярэдняе з 15-ці азначэнняў.

Табл. № 2.

	Засмечан. у % на вазе	Індифэрэнтная съмяцця у % на вазе	Жывога съмяцця у % на вазе	Старонія- га насенія у % на вазе			Ражок у % на вазе	Сажа у % на вазе	Староніяга насенія			Лік насенія у 1 кілягр.	% па ліку	Лік в у ўз-
				Культ.	Съмяц.	Усаго			Культ.	Съмяц.	Усаго			
Сярэдн. па раёну	9,97	2,76	7,21	0,35	6,77	7,12	0,09	—*)	124	8762	8886	0,21	10,83	11,04
Найбольш. "	49,00	10,30	41,75	1,66	41,16	41,68	0,43	0,03	500	58780	58900	0,94	60,29	60,41
Найменш. "	0,52	0,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Аналізуочы гэту табліцу, адзначаем, што па харарактары съмяцця значная большасць прыходзіцца на жывое съмяццё: з 9,97—7,21%, што складае калія 72% і значна меншая частка прыпадае на індифэрэнтнае съмяццё—2,76%. Найбольшы % жывога съмяцця—41,75 атрыман з узора вёскі Чапляінкі. Процант староніяга культурнага насенія 0,35—значна ніжэй за % съмяццёвага насенія—6,77. Адзначаецца досьць высокая заражонасьць ражком (*Claviceps purpurea*) і ў сярэднім дасягае 0,09% па вазе, а ў некаторых выпадках гэты % даходзіць да 0,43%. У некаторых узорах было выяўлена некалькі зернят заражоных сажай (*Ustilago*) і як найбольшы % быў 0,03. Лік староніяга культурнага насенія ў 1 кігр. не так уж вялік і складае 124 шт. і больш як 500 шт. на 1 кігр. яя было, затое з съмяццёвым насенінем зусім другая справа. У сярэднім на 1 кігр. съмяццёвых расылін маем 8762 зерн. і як найбольшая лічба прыводзіцца 58780 шт. Відавы склад съмяццёвых расылін невялікі і ў сярэднім складае 5 відаў (культ.—2, съмяц.—3) і як найбольшае—16 (культ.—4, съмяц.—12). Пры разглядзе лікавага процэнту, цікава адзначыць, што ён не супадае з вагавым процэнтам амаль што на трэцюю частку. Для съмяццёвага насенія па ліку маем 10,83%, тады як па вазе—толькі 6,77. Вось у гэтым і заключаецца сэнс вылічэння лікавага процэнту засмечанаасці. Найбольшы лікавы процент староніяга насенія па раёну дасягае 60,41%, але ёсьць узоры і чистыя з %—0.

Каб скончыць з жытам, застаецца прывесыці вынікі батанічнага аналізу. Усаго знайдзена 28 відаў староніяга насенія, з якіх на долю дэікарастучых расылін прыпадае 23 віды, а на долю культурных расылін застаецца толькі 5 відаў. Склад іх можна бачыць з прыкладаемай табліцы № 3. (Гл. стар. 169).

Як бачым батанічная рознастайнаасць съмяццёвых расылін у жыце досьць значная: налічваецца 28 відаў, з якіх 23 дэікарастучых і 5 культурных. Усе яны ў сваёй большасці зьяўляюцца тыповымі падарожнікамі пасеваў жыта і съведчаць аб прымітывай палівой культуры. Вялікая засмечанаасць культурнымі відамі ёсьць вынік ручной ачысткі насенія.

1) Азначэнныя сажы было прароблена не са ўсімі ўзорамі, а таму і сярэдняе па прыводзіцца.

Таблица № 3.

Батанічны склад съмяцьцёвых расылін, знайдзеных у ўзорах жыта.

№ № відау по часе	БАТАНІЧНЫ ВІД	Колькасць васьмечан. узораў	Колькасць насен- ня ў 1 кіл. пасяўнога матар'ялу			% па ліку насеннія		
			З 15 % ix	Сярэдн.	Найбл.	Наймен.	Сярэдн.	Найбл.
Съмяцьцёвыя:								
1	Alectorolophus majot Rehb. ⊖	1	6,7	1660	1660	1660	2,33	2,33
2	Apera Spica venti P. B. ⊖ ⊕	1	6,7	420	420	420	0,59	0,59
3	Bromus arvensis L. ⊖	1	6,7	3040	3040	3040	4,27	4,27
4	Bromus secalinus L. ⊖ ⊕	9	60,0	11687	55000	40	14,16	56,43
5	Carex Sp. —	1	6,7	20	20	20	0,03	0,03
6	Centaurea Cyanus L. ⊖ ⊕	11	73,3	1124	4680	20	1,48	5,55
7	Fagopyrum tataricum Gaertn. ⊖	1	6,7	20	20	20	0,03	0,03
8	Festuca rubra L. 2	4	26,7	1045	2120	40	1,12	2,53
9	Galeopsis speciosa Mill. ⊖	1	6,7	20	20	20	0,02	0,02
10	Lithospermum arvense L. ⊖ ⊕	1	6,7	80	80	80	0,14	0,14
11	Lolium linicola Sond. ⊖	1	6,7	20	20	20	0,03	0,03
12	Myosotis intermedia Link. ⊖ ⊕	2	13,3	250	480	20	0,29	0,57
13	Panicum Crus galli L. ⊖	1	6,7	20	20	20	0,03	0,03
14	Polygonum aviculare L. ⊖	1	6,7	20	20	20	0,02	0,02
15	Polygonum Hydropiper L. ⊖	1	6,7	80	80	80	0,08	0,08
16	Polygonum Persicaria L. ⊖	2	13,3	60	100	20	0,10	0,17
17	Polygonum tomentosum Schr. ⊖	4	26,7	110	300	20	0,12	0,35
18	Rumex Acetosella L. 2	1	6,7	80	80	80	0,08	0,08
19	Scleranthus annuus L. ⊖	1	6,7	20	20	20	0,02	0,02
20	Spergula arvensis L. var. vulgaris M. et. K. ⊖	1	6,7	80	80	80	0,08	0,08
21	Triticum repens L. 2	3	20,0	253	640	20	0,07	0,14
22	Vicia angustifolia Roth. ⊖	7	46,7	251	1100	20	0,33	1,31
23	Vicia hirsuta Koch. ⊖	2	13,3	240	300	180	0,25	0,30
Культурныя:								
		З 14						
1	Avena sativa L. ⊖	7	50,0	76	160	20	0,11	0,26
2	Cannabis sativa L. ⊖	2	14,3	30	40	20	0,03	0,04
3	Hordeum vulgare L. ⊖ (i H. distichum L. ⊖)	2	14,3	30	40	20	0,05	0,08
4	Linum usitatissimum L. ⊖	4	28,6	64	167	20	0,12	0,37
5	Triticum vulgare L. ⊖ ⊕	6	42,9	162	340	40	0,26	0,52

Адносна складу съмяцьёвых расьлін трэба сказаць, што большая колькасць з іх належыць да групы аднагадовых расьлін, чым значна можа быць палегчана барацьба з імі. Пры ўвядзені самых простых агркультурных мерапрыемстваў, можна значна зменшыць іх колькасць, а то, і зусім зьнішчыць.

Дзеля таго, каб установіць якія з прыведзеных відаў староніняга насення робяць найбольшы ўплыў на якасць пасяўнога матар'ялу жыта і, такім чынам, павінны лічыцца найбольш злоснымі съмяцьёвымі расьлінамі, прымем умоўна, што такімі можна лічыць съмяцьціны, калі яны маюць сярэднюю ступень вяс�мечанасці,—ні менш як 0,3% па ліку і зацірушылі каля 30% дасьледваных узору. Згодна такога палажэння можам выдзеліць наступныя віды:

Табл. № 4.

Ч. і ров. №	Батанічны від	% засъмечаных узору	Сярэдняя ступень засъмеч. у %/о па ліку насення
1	Centaurea Cyanus (Васілек)	73,3	1,48
2	Bromus secalinus (Каласоунік жытавы)	60,0	14,16
3	Vicia angustifolia (Гарошак вузкалісны)	46,7	0,33
4	Festuca rubra (Мурожніца чырвоная)	26,7	1,12

Т кім чынам самых злосных съмяцьёвых расьлін выдэяляецца 4. Усе віы зъяўляюцца тыповымі для жыта съмяцьцінамі і маюць дужа шырока распаўсюджанасць ня толькі ў Горацкім раёне, але яны такое-ж можна з'яўляюцца у пасевах жыта па ўсей Беларусі, што адзначана ў працы С. А. Клопава. Гэта-ж адзначана і А. І. Мальцевым для Эўрапейскай Рэсії¹⁾.

Пазбяўщица ад гэтага пустазельля можна толькі шляхам ўжыванья абчышчальных прылад і сартовак, пабудаваных па прынцыпу вагі, велічыні і формы зернят, правільной пабудовай севазвароту і культурнай апрацоўкай глебы.

II. Пшаніца азімая (*Triticum vulgare*).

Пшаніца па Горацкаму раёну параўнальна распаўсюджана нязначна і займае ад агульнай пасяўнай плошчы каля 4,6% супольна з яравой пшаніцай. Усяго прааналізавана і апрацоўвана 20 узору. Вынікі нашага вывучэння якасці пшаніцы прыводзяцца ніжэй у табл. № 5.

Табліца № 5.

	Абсалют. вага 1000 зер. у грам пры нормальном вильядзе (14%)	Награ (вага гекталіт. у кг)	Частасць у %/о па ваге	Засмечан. у %/о па ваге	Мучністасць і шкілавід. у %/о па ліку				Энергія пра- станвая.	Усходнасць	Гаспадарчая годнасць	Увага
					Мучн.	Шка- відн.	Пер- ходн.					
Сярэдн. па раёну	86,99	74,7	95,05	4,95	64,6	11,3	24,1	29,8	96,2	91,44		
Найбольш. па раёну	48,08	81,9	100,00	13,40	94	38	52	87,0	99,5	99,00		
Найменш. „ „	25,40	68,6	86,60	0,0	24	0	3	0	92,0	81,00	Дадзен. пры- водзяще-ак- серв. з 20 аз- наезненію	

¹⁾ А. И. Мальцев. „Труды Бюро по Применению Ботанике № 5, 6, 1909 г. „Распространение в России важнейших видов полевых сорных растений.“

Для характеристики якасці азімай пшаніцы, зробім паралельне з сярднім дадзенымі контрольных насенных станций

Па абсолютной вазе наша пшаніца досыць добрая і амаль што не супадае з сярднім лічбай контрольных станций (абсолютная вага 37,00). Былі ўзоры і са значна вышэйшай абсолютной вагай (48,08) і ніжэй як 25,40 ня было. Па засьмечанасьці, у паралельні з лічбай контрольных естанций ($0,6\%$), наша перавышае на 4,35. Натура менш на 1,7. Усходнасьць перавысіла на 2,7. Ня гледзячы на добрую усходнасьць, усёж вялікая засьмечанасьць зрабіла ўплыў на эніжэнне гаспадарчай годнасьці. Па кацельніку гаспадарчая годнасьць для пшаніцы прыводзіцца лічба 92,8, а мы атрымалі толькі 91,44. Такім чынам наша гаспадарчая годнасьць ніжэй на 1,36. Трэба заўважыць, што ўва ўсіх узорах зерне пераважна мучністая і ў сярднім складае $64,6\%$. Некаторыя ўзоры далі больш за 90% мучністых зернят і ніжэй як 24% не сустракалася. Шклавіднасьць заўважана малая і ў сярднім складае толькі $11,3\%$. 38% шклавідных трэба лічыць як найбольшае і былі ўзоры, дзе зусім адсутнічалі шклавідныя зерніты.

Застановімся на характеристы съміцця, прыведзеным у табліцы № 6.

Табл. № 6.

	Засьмечан. у $0,6\%$ па вазе	Індивідуальная съміцця $\bar{x} / \sigma / \rho$ па вазе	Жывога съміцця $\bar{x} / \sigma / \rho$ па вазе	Староніняга насеньня ў $0,6\%$ па вазе			Ракоў $\bar{x} / \sigma / \rho$ па вазе	Сажа $\bar{x} / \sigma / \rho$ па вазе	Староніняга насеньня							
				Лік насеньня у 1 кілягр.					Культ.	Съміц.	Усаго	Культ.	Съміц.	Усаго		
				Культ.	Съміц.	Усаго										
Сярдн. па раёну	4,95	2,25	2,70	2,02	0,49	2,51	0,02	0,17	676	433	1109	2,21	1,34	3,55		
Найбольш. па р-ну	13,40	9,06	8,14	7,32	2,12	8,14	0,14	1,74	2640	2533	3540	8,26	7,22	9,73		
Найменш. „ „	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0		

Агульны $\%$ съміцця амаль што ня пораўну падзяляецца паміж „жывым“ і „мертвым“ съміццём: 2,70 і $2,25\%$, за то ў живым съміцці пераважная частка належыць да прымешак культурных расылін — 2,02, супроць $0,49\%$ па вазе. У паасобных узорах прымешка культурных расылін складае $7,32\%$, тады як процант дзікарастучых расылін не перавышае $2,12\%$. Такі вялікі процант культурных прымешак тлумачыцца тым, што насеньне абчышчалася самым прымітывным спосабам (лапаткай). У чатырох узорах з 20-ці заўважана прысутнасьць ражка (*Claviceps purpurea*), процант якога па вазе ў сярднім складае $0,02\%$ і як найбольшы $\%$ быў 0,14.

Насеньня папсаваных сажай (*Ustilago tritici*) было значна болей. Вагавы процант у сярднім складае 0,17 і як найбольшая лічба будзе $1,74\%$. Усіх абрэзкоў з сажай было больш за 30% . Каб скончыць аналіз гэтай табліцы спынімся на колькасным баку староніняга насеньня. Лік староніняга насеньня ў кілограме у сярднім складае 1109 штук з найбольшай лічбай у 3540. Культурныя і дзікарастучыя съміцціны ў дадзеным выпадку падзяляюцца амаль што не на палову. Такія ж суадносіны застаюцца прыблізна і для лікавага процantu. Рознастайнасьць відавога складу ў сярднім на ўзор прыходзіцца ўсаго 5 відаў і толькі ў паасобных выпадках было больш і даходзіло да 14. Усаго ў пшаніцы ва ўсіх узорах знайдзена староніняга насеньня 22 віды, з якіх культурных 5 і дзікарастучых 17 відаў Склад іх можна бачыць з прыкладаю табліцы № 7.

Таблица № 7.

Батанічны склад съмѧцьцёвых расылін, знайдзеных у ўзорах азімай пшаніцы.

№ па чаре	БАТАНІЧНЫ ВІД	Колькасць засыпан. ўзору		Лік. насення у 1 кіл. паслёнага матар'ялу			% па ліку насення		
		3 20	%	Сярдн.	Найбод.	Нафай.	Сярдн.	Найбод.	Нафай.
Съмѧцьцёвыя:									
1	<i>Agrostemma githago</i> L. ♂	2	10,0	60	60	60	0,13	0,17	0,10
2	<i>Avena strigosa</i> Schreb. ♂	1	5,0	20	20	20	0,05	0,05	0,05
3	<i>Bromus secalinus</i> L. ♂ ♂	7	35,0	551	1200	20	1,73	3,43	0,08
4	<i>Gentaura Cyanus</i> L. ♂ ♂	6	30,0	80	200	20	0,23	0,57	0,07
5	<i>Chenopodium album</i> L. ♂	1	5,0	360	360	360	1,21	1,21	1,21
6	<i>Galeopsis Tetrahit</i> L. ♂	5	25,0	36	60	20	0,10	0,14	0,06
7	<i>Lolium temulentum</i> L. ♂	6	30,0	380	980	20	1,03	2,50	0,06
8	<i>Polygonum Convolvulus</i> L. ♂	3	15,0	33	60	20	0,09	0,15	0,05
9	<i>Polygonum Hydropiper</i> L. ♂	1	5,0	20	20	20	0,09	0,09	0,09
10	<i>Polygonum tomentosum</i> Schrn. ♂ . .	2	10,0	100	160	40	0,34	0,58	0,11
11	<i>Rumex Acetosella</i> L. 24	1	5,0	240	240	240	0,88	0,88	0,88
12	<i>Triticum repens</i> L. 24	3	15,0	113	140	100	0,35	0,40	0,28
13	<i>Vicia angustifolia</i> Roth. ♂	5	25,0	52	80	20	0,16	0,24	0,05
14	<i>Vicia hirsuta</i> Koch. ♂	1	5,0	140	140	140	0,68	0,68	0,68
15	<i>Vicia Cracca</i> L. 24	1	5,0	60	60	60	0,21	0,21	0,21
16	<i>Phleum pratense</i> L. 24	1	5,0	440	440	440	1,77	1,77	1,77
17	<i>Trifolium hibridum</i> L. 24	1	5,0	20	20	20	0,07	0,07	0,07
Культурныя:									
1	<i>Avena sativa</i> L. ♂	4	20,0	80	120	20	0,27	0,55	0,08
2	<i>Hordeum vulgare</i> L. ♂ (i <i>H. distichum</i> L. ♂)	3	15,0	220	400	60	0,63	1,10	0,21
3	<i>Pisum sativum</i> L. ♂	1	5,0	20	20	20	0,08	0,08	0,08
4	<i>Secale cereale</i> L. ♂	10	50,0	618	1680	20	2,22	6,48	0,07
5	<i>Vicia sativa</i> L. ♂	7	35,0	48	140	20	0,14	0,40	0,07

Як бачым па рознастайнасці ўсяго налічваецца 22 віды, з якіх 17 дзікіх і 5 культурных съмѧцьцін. Па распаўсядженасці засяроджаныя больш 10% усіх узору, налічваецца толькі 13 відаў: 9 дзікіх і 4 культурных. Карыстаючыся прынятymі намі прынцыпамі для выдзялення злоснага съмѧцьця (30% распаўсядженасці і 0,3% інтэнсіўнасці засяроджанасці) можам выдзеліць для пшаніцы наступныя віды:

Табл. № 8.

Чарговы №	БАТАНІЧНЫ СКЛАД	% засяроджан. узораў	Сярэдняя сту- пень засяродж- насці ў % на ліку на- сеньня
			% засяроджан. узораў
1	Bromus secalinus (Каласоўнік жытавы)	35	1,73
2	Lolium temulentum (жыцік дурманавы)	30	1,03
3	Centaure Cyanus (Васілек)	30	0,23

З гэтых 3-х відаў асабліва зъяўляецца шкодным *Lolium temulentum* (жыцік дурманавы). Прысутнасць яго насеніня ў пшаніцы зусім абяс-
цэньвае прадукт ня толькі як пасяўны матэр'ял, але як і кармавы. На-
сеніне *Lolium temulentum* зъяўляецца атрутным для чалавека і для жи-
вёлы. У насеніні жыціка знаходзіцца атрутная матэрыя тэмулентын і
тэмулентынавая кісьліна. Некаторыя дасьледчыкі атрутнасць насеніня
жыціка тлумачаць прысутнасць грыбка міцэлі, якога амаль што нізаў-
сёды знаходзіцца ў насеніні *Lolium temulentum*¹⁾.

Ачыстка насеніня пшаніцы ад прымешак таксама мажліва толькі
шляхам ужывання машын. Дзякуючы таму, што жыцік дурманавы мае
невялікую абсолютную вагу, ён можа быць лёгка выдзелен на абы-
шчальных прыладах, пабудованых на прынцыпе вагі; гэта-ж самае можна
сказаць і пра каласоўнік. Ад культурных прымешак лягчэй заўсё можна
пазбавіцца прапушчая насеніне пшаніцы праз трыверы (адзяляючыя па
форме зерня).

III. Пшаніца яравая (*Triticum vulgare*).

Пшаніцы яровой прааналізавана толькі чатыры ўзоры, а таму пры-
гадаюць падрабязна аналіз і, тым больш, рабіць які-небудзь вывад я
ўстрымаяся, але ўсё-ж сярэдня лічбы лічу неабходным прывесці ў таб-
ліцы № 9, для парайонання з азімай пшаніцай па некаторых адзнаках.

Табліца № 9.

	Абсолют. вага 1000 зер. у грам пры гарн. віль- гагі	Натур. (вага гектага, у кг)	Частасць у % на ваге	Засяродж. у % на ваге	Мучністасць і шклавід. у % на ліку			Энергія пра- станаві.	Уходнасць	Гапло- год- насць
					Мучн.	Шка- відн.	Пере- ходн.			
Сярэдняе . . .	27,25	71,42	93,87	6,13	45	36	19	35,9	78,75	73,93
Найбольшае . . .	32,94	76,5	96,40	11,97	70	56	52	100	100	92,67
Найменшое . . .	18,89	60,5	88,03	3,60	30	8	0	0	22	19,37

¹⁾ П. В. Леніков. „Семена и всходы сорных растений“.

Параўнальна з азімай пшаніцай абсолютная вага значна ніжэй, ніжэй і усходнасьць і гаспадарчая годнасьць. Засымечанасьць значна вышэй. Наогул трэба сказаць, што якасць яровой пшаніцы па многіх адзнаках значна ніжэй чым у азімай пшаніцы, не кажучы ўжо аб яе ніжэйшай і кармовай каштоўнасьці.

Аналіз усіх прымешак дае наступныя малюнак:

Табліца № 10.

	Засымечанасьць ў % па вазе	Індывіднага съмечыя ў %/і па вазе	Жывое съмечыя у %/і па вазе	Староніняга насенія ў %/і па вазе		Ражок ў %/і па вазе	Сажа ў %/і па вазе	Староніняга насенія									
				Культ.	Сям'ц.	Лік насенія у 1 кілягр.		% па ліку	Лік від. у зборы								
						Усёго	Усёго										
Сярэднія . . .	6,13	2,72	3,41	1,86	1,52	2,38	0,03	0,01	605	2090	2695	1,57	4,82	6,39	2	6	8
Найбольш. . .	11,97	6,53	5,44	3,44	4,10	5,36	0,06	0,02	1320	5580	6000	3,30	11,13	11,97	3	9	11
Найменш. . .	3,60	0,38	2,04	0,86	0,16	2,04	0,0	0,0	240	140	580	0,76	0,40	1,80	2	2	4

Жывое съмечыё складаюць 18 відаў съмечыёвых расылін, з якіх 4 віды культурных. Батанічны склад прыводзіцца ў табліцы № 11.

Батанічны склад съмечыёвых расылін, знайдзеных у ўзорах яровой пшаніцы

Табліца № 11.

№ па чарсе	БАТАНІЧНЫ ВІД	Кольк. засымеч. узоры	Лік насен. у 1 кг пасял. матар'ялу	0/0 па ліку на- сенія					
				З 4-х 0/0	іх	Сярэд.	Найбол.		
Съмечыёвые:									
1	<i>Agrostemma githago</i> L. ♂ . . .	1	25,0	160	160	160	0,40	0,40	0,40
2	<i>Barbarea Vulgaris</i> R. Br. ♂ 4 . . .	1	25,0	160	160	160	0,32	0,32	0,32
3	<i>Centaurea Cyanus</i> L. ♂ : . . .	1	25,0	40	40	40	0,10	0,10	0,10
4	<i>Chenopodium album</i> L. ♂ . . .	2	50,0	110	160	60	0,25	0,32	0,19
5	<i>Galeopsis Tetrahit</i> L. ♂ . . .	4	100	110	200	20	0,28	0,57	0,05
6	<i>Lolium linicola</i> Sond. ♂ . . .	1	25,0	20	20	20	0,06	0,06	0,06
7	<i>Polygonum Convolvulus</i> L. ♂ . . .	3	75,0	1853	4980	100	3,81	9,93	0,30
8	<i>Polygonum Hydropiper</i> L. ♂ . . .	1	25,0	720	720	720	2,29	2,29	2,29
9	<i>Polygonum tomentosum</i> Schr. ♂ . . .	2	50,0	120	160	80	0,33	0,50	0,16
10	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>vulgaris</i> Met. K ♂ . . .	1	25,0	240	240	240	0,76	0,76	0,76
11	<i>Raphanus Raphanistrum</i> L. ♂ . . .	1	25,0	40	40	40	0,12	0,12	0,12
12	<i>Setaria glauca</i> P. B. ♂ . . .	1	25,0	20	20	20	0,05	0,05	0,05
13	<i>Vicia angustifolia</i> Roth. ♂ . . .	2	50,0	210	260	160	0,61	0,82	0,40
14	<i>Vicia hirsuta</i> Koch. ♂ . . .								
Культурные:									
1	<i>Avena sativa</i> L. ♂ . . .	3	75,0	167	340	60	0,41	0,85	0,20
2	<i>Hordeum vulgare</i> L. ♂ (<i>H. distichum</i> L. ♂)	4	100	230	380	80	0,63	1,20	0,20
3	<i>Secale cereale</i> L. . . .	2	50,0	40	60	20	0,12	0,19	0,05
4	<i>Vicia sativa</i> L. . . .	2	50,0	460	880	40	1,14	2,20	0,08

Амаль што ня ўсе расьліны аднагадовыя. Найбольш злосныя з дзікіх будуць толькі 4 віды:

Табліца № 12.

Чарговая №	БАТАНІЧНЫ ВІД	% засъмечаных узору	Сярэдн. ступень засъмеч. ў %/0% па ліку
1	Galeopsis Tetrachit (зябер дробнакветкавы) . . .	100	0,28
2	Polygonum Convolvulus (Драсён павойны) . . .	75	3,81
3	Polygonum tomentosum (Дарсён войлачны) . . .	50	0,33
4	Vicia angustifolia (Гарошак вузкалісты) . . .	50	0,61

Трэба сказаць, што к гэтаму сьпісу трэба дадаць амаль што ня ўсе культурныя прымешкі, так, напрыклад, ячмянём засъмечана ўсе 100%, аўсом 75 і напалову засъмечаны вікай.

IV. Авёс (*Avena sativa*)

Пад аўсом у Горацкім раёне занята каля 20% усей пасяўной плошчы. Усяго собрана і прааналізавана 26 узору розных месц раёну, але канчаткова апрацавана толькі 20. Дадзеная як сярэдняе з 20-ці узору прыводзяца ў наступнай табліцы № 13.

Табліца № 13.

	Абсолют. вага 1000 зер. пры нарамлін. відагаці	Натура (вага гекталітра ў кілограмах)	Чыстасць у % на вазе	Засъмечан. у %/0% на базе	Племукасць у %/0% на вазе	Энергія працягавання	Уходнасць	Гаспадарчая годнасць	Увага
Сярэд. па раёну	27,39	45,86	95,28	4,72	27,57	52,10	93,5	89,09	
Найбольш. "	34,18	52,80	99,40	16,58	32,10	100	100	96,92	
Найменш. "	20,59	31,40	83,42	0,60	21,60	0,0	80,0	76,07	

З самага павярхонага агляду гэтай табліцы можна заўважыць, што з аўсом у нас больш-менш добра. Абсолютная вага, хоць крыху і ніжэй сярэдняй нормы (28,0) на 0,61 і большая засъмечанасць—(па Кацельніку 1,0%) на 3,72, зато ўсходнасць 93,5% значна перавысіла сярэднюю норму контрольных насенных станций, якія прыводзяць лічбу 84,7.

Ня гледзячы на некаторыя адмоўныя бакі якасці аўса, ўсё-ж, дзякуючы добрай усходнасці, атрымалі высокую гаспадарчую годнасць. Па Кацельніку гаспадарчая годнасць для аўса даеща 84,5, а мы атрымалі 89,09, такім чынам наша гаспадарчая годнасць вышэй на 4,62. Трэба сказаць, што ніжэй як 76,07% гаспадарчай годнасці ні ў вадным узоры ня было. Плеўкасць нашага аўса менш, чым прыведзеная лічба ў сярэдніх нормах контрольных насенных станций (30) на 2,43 (наша 27,57), але некаторыя ўзоры давалі да 32,1% выхаду плевак і ніжэй як 21,6% не назіралася.

Цікава параўнаць нашы дадзеныя па некаторых адзнаках з дадзенымі для аўса па Менскай губ., прыведзеныя ў працы С. А. Клопава. Чыстасць аўса Менскай губ.—93,59 г. зн. крыху менш чым чистасць нашага аўса (95,28), а ўласъне — 1,69. Абсалютная вага аўса па Менскай губ. 26,58, а нашага аўса 27,39 г. зн. наш авёс мае абсолютную вагу большую на 0,81 чым авёс Менскай губэрні.

Спынімся цяпер на аналізе прымешак прыведзеных у табліцы № 14.

Табліца № 14.

	Засъменан. у %/0 па вазе	Індывідуальная съмяцьца ў %/0 па вазе	Жывога съмяцьци ў %/0 па вазе	Староньняга насеніння ў %/0 па вазе			Староньняга насеніння			Лік насеніння ў 1 кілягр.	% па ліку	Лік від. у ўзор.	
				Культ.	Свіец.	Усёго	Культ.	Свіец.	Усёго				
Сярэд. па раёну	4,72	1,95	277	1,63	1,14	2,77	538	1553	2136	1,41	3,37	4,78	3 5 8
Найбольш. „	16,58	5,64	14,71	8,44	6,27	14,71	2600	8680	11280	4,80	16,18	20,98	5 15 20
Найменш. „	0,60	0,12	0,18	0,08	0,0	0,18	20	0	40	0,06	0,0	0,13	1 0 1

Па харектару съмяцьця большая частка прыпадае на жывое съмяцьцё і меншяя доля застаецца на індыфэрэнтнае съмяцьцё. У некаторых узорах жывога съмяцьця даходзіла амаль што ні да 15%, тады як агульная засъменанасць не перавышала 16,58%, г. з., што амаль ня ўсё съмяцьцё складалася з пустазельля. Можна зауважыць вялікую засъменанасць культурнымі прымешкамі, дзе % па ліку як найбольшы прыводіцца 4,80%. Лікавы % съмяцьцёвых расьлін дае лічбу 16,18. Наогул лікавы % староньняга насеніння складае 20,98%. У некаторых узорах зауважана вялікая рознастайнасць відаў, якая даходзіць да 20. У сярэднім-жа культурных і дзікіх маем 8 відаў і ніжэй як 1 ня было.

Прайойдзем цяпер да якаснай харектарыстыкі прымешак па батанічнаму складу. Усяго ў 20 узорах аўса знайдзена 42 віды, з якіх 35 дзікарастучых і 7 культурных. Склад іх можна бачыць з прыкладзенай ніжэй табліцы № 15. (Гл. стар. 177).

З прыведзеных відаў найбольш шкоднымі, як па распаўсюджанасці, так і па інтэнсіўнасці засъменанасці зьяўляюцца толькі 5 відаў, а ўласъне:

Табліца № 16.

Чарговы №	БАТАНІЧНЫ ВІД	%/0 засъменан. ўзору	Сярэд. ступень засъмен. у %/0 па ліку насен.
1	<i>Arven strigosa</i> (Авёс шаціністы)	47,4	1,94
2	<i>Chenopodium Album</i> (Лебядя белая)	26,3	0,79
3	<i>Polygonum Convolvulus</i> (Драсён павойны)	26,3	0,37
4	<i>Spergula arvensis v. vulgaris</i> (Свінакр. палявы)	26,3	1,39
5	<i>Vicia sativa</i> (як культ. прымеш. віка паслянная)	(75)	(1,16)

Таблица № 15.

Батанічни склад съмѧцьцёвых расылін, знайдзеных у ўзорах аўса.

№ відау на чарас	БАТАНІЧНЫ ВІД	Колькасцю засымчан. узораў	Лік пасення ў 1 кіл. пасяўнага матар'ялу			% па ліку пасення		
			З 19% іх	Сярэдн.	Найбл.	Наймен.	Сярэдн.	Найбл.
Съмѧцьцёвыя:								
1	Agrostemma githago L. ♂	3	15,8	807	1880	40	1,82	4,24
2	Apera spica venti P. B. ♂ ⊕	1	5,3	20	20	20	0,05	0,05
3	Avena fatua L. ♂	1	5,3	20	20	20	0,06	0,06
4	Avena strigosa Schreb. ♂	9	47,4	947	4180	20	1,94	7,74
5	Bromus secalinus L. ♂ ⊕	1	5,3	60	60	60	0,14	0,14
6	Brunella vulgaris L. ♀	1	5,3	20	20	20	0,05	0,05
7	Centaurea Cyanus L. ♂ ⊕	7	37,0	49	180	20	0,10	0,33
8	Chenopodium album L. ♂	5	26,3	316	980	40	0,79	2,21
9	Echinochloa Crus galli P. B. ♂	2	10,5	200	200	200	0,41	0,45
10	Erodium cicutarium L'Herit. ♂	1	5,3	140	140	140	0,32	0,32
11	Euphorbia Sp.	1	5,3	20	20	20	0,04	0,04
12	Fagopyrum tataricum Gaertn. ♂	3	15,8	33	60	20	0,07	0,13
13	Festuca ovina L. ♀	1	5,3	100	100	100	0,23	0,23
14	Galeopsis speciosa Mill. ♂	2	10,5	90	160	20	0,15	0,29
15	Galeopsis Tetrahit L. ♂	4	21,0	140	260	20	0,49	0,80
16	Liliaceae —	1	5,3	20	20	20	0,05	0,05
17	Lolium linicola Sond. ♂	1	5,3	40	40	40	0,07	0,07
18	Lolium temulentum L. ♂	5	26,3	44	80	20	0,11	0,18
19	Phleum pratense L. ♀	1	5,3	360	360	360	0,81	0,81
20	Polygonum Convolvulus L. ♂	5	26,3	124	240	20	0,37	0,74
21	Polygonum Hydropiper L. ♂	2	10,5	20	20	20	0,05	0,06
22	Polygonum tomentosum Schr. ♂	9	47,4	78	160	40	0,19	0,44
23	Ranunculus repens L. ♀	1	5,3	20	20	20	0,06	0,06
24	Raphanus Raphanistrum L. ♂	4	21,0	140	280	20	0,40	0,81
25	Rumex Acetosella L. ♀	3	15,8	460	1100	60	0,87	2,03
26	Rumex crispus L. ♀	1	5,3	20	20	20	0,05	0,05
27	Setaria glauca P. B. ♂	3	15,8	80	140	40	0,23	0,47
28	Setaria viridis P. B. ♂	1	5,3	60	60	60	0,26	0,26
29	Spergula arvensis L. var. maxima M. et. K. ♂	2	10,5	100	180	20	0,31	0,58
30	Spergula arvensis L. var. vulgaris M. et. K. ♂	5	26,3	704	2780	40	1,39	5,13
31	Stellaria media Vill. ♂	1	5,3	120	120	120	0,28	0,28
32	Trifolium arvense L. ♂	1	5,3	20	20	20	0,04	0,04
33	Triticum repens L. ♀	1	5,3	20	20	20	0,05	0,05
34	Vicia angustifolia Roth. ♂	4	21,0	455	1720	20	1,01	3,79
35	Vicia hirsuta Koch. ♂	2	10,5	950	1840	60	2,10	4,06
Культурныя:								
1	Cannabis sativa L. ♂	2	12,5	70	80	60	0,16	0,19
2	Fagopyrum esculentum Mnch. ♂	2	12,5	20	20	20	0,05	0,06
3	Hordeum vulgare L. ♂ (i H. disti- chum L. ♂)	7	43,7	97	220	20	0,25	0,58
4	Linum usitatissimum L. ♂	2	12,5	40	40	40	0,09	0,10
5	Secale cereale L. ♂	9	56,2	98	300	20	0,22	0,60
6	Triticum vulgare L. ♂ ⊕	5	31,2	104	440	20	0,24	0,99
7	Vicia sativa L. ♂	12	75,0	537	2600	20	1,16	4,80

Усе гэтыя віды адзначаны як злоснае пустазельле аўса і ў працы С. А. Клопава па Менскай губ. Цікава падкрэсліць, што *Avena strigosa*, як па Менскай губ., так і ў нас здаймае першае месца. У нас яна, як бачым, зацярушыла блізка калі паловы ўсіх узораў — (47,4%) і ступень засмечанасці яе досьць знаячна — 1,94%. У некаторых выпадках засмечанасць ёю даходзіла да 7,74%. *Avena strigosa* (авёс шчаціністы ці аўсюг польскі) зьяўляецца аднай з шкодных расылін наших аўсоў. У працах І Пачоскага 1901 года¹⁾ па Меншчыне *Avena strigosa* адзначаецца як досьць рэдкая расыліна, тады як у 1921—22 годзе С. А. Клопавым знайдзена калі самага Менску вельмі многа ў пасевах аўса і пры аналізах узораў аўса са ўсей Меншчыны аказалася засмечаных узораў 83,3% з сярэдняю ступенню засмечанасці ў 2,85%. Па літаратурных дадзеных гэта расыліна здаймае да нас з Захаду, таму што ў Польшчы яе ўжо сустракалі даўно і ў вялікай колькасці, тады як у СССР яна лічылася досьць рэдкаю. П. Маеўскім, напрыклад, адзначаны толькі адзін выпадак знахаджэння яе ў Ніжагородскай губ.²⁾. Самая надзеянная баражыба з гэтай расылінай будзе ўжыванье абчышчальных прылад і сартовак. Нават на простых арфах *Avena strigosa* можа адыходзіць са шчуплым насеннем аўса. Другім адзначаным расылінамі широка распаўсядженыя толькі ў нас, але па ўсяму СССР.

Досьць вялікая засмечанасць аўса вікай пасяўной тлумачыцца ўмыснай прымешкай. Выдзяліць яе можна лёгка, прапусціўши авёс на сартоўцы „зьмейцы“ і „трыеры“.

V. Ячмень (*Hordeum vulgare*).

Ячмень, як культура якая дастаўляе прадукт пажывы для самога гаспадара, добры матар'ял для збыту на рынку і здавальняючы корм для хатніх жывёл, павінен быті Горадзкім раёне мець асаблівае значэнне. У апошнія гады па некаторых мясцох раёну гаспадары ня дужа хваляцца ўраджаем ячменю і нават аддаюць перавагу яр. пшаніцы, а ў некаторых мясцох і па гэты час ячмень лічыцца аднай з самых галоўных культур яравога кліну, а то і ў гародзе здаймае лепшыя па ўгнаенiu месцы. Чаргуецца ячмень часцей за ўсё з бульбай. Па Горадзкаму раёну пад ячмнём у 1925 годзе было занята 3,9% ўсей пасяўной плошчы. Сабрана для аналізу 15 узораў, але у працэсе працы 2 ўзоры прышлося забракаваць. Такім чынам апрацоўцы падлеглі толкі 13 узораў, вынік аналіза якіх прадстаўляецца ў наступнай табліцы № 17, як сярэдніе з 13 азначэнняў.

Табліца № 17.

	Абсолют. вага 1000 зерн. у грам. пра нормаль- ныя вагі	Натура (вага гектага, ў кг.)	Часцасць ў % на вазе на вазе	Засмечан. ў % на вазе	Мучністасць і шклавід. у % на лаіку			Плеўкасць	Энергія пра- стайванія.	Уходнасць	Гаспадарчая годнасць	Увага
					Мучн.	Шклавід.	Пера- ходн.					
Сярэдніе па раёну	34,04	60,82	90,32	9,68	35	29	36	10,0	49,2	94,04	84,94	Плеўкасць азначалася мадэрнай
Найбольшае	53,37	69,80	99,10	27,80	73	60	69	12,3	97,5	99,0	96,62	(Намацванне у 2,5% NOH на 20 гадз.).
Найменшае	26,00	55,20	72,20	0,90	5	4	6	7,2	0,0	82,0	61,99	

¹⁾ „Флора Полесья и прилежащих местностей“, часть III.²⁾ П. Маевский. „Флора средней России“.³⁾ Плеўкасць прыводзіцца як сярэдніе з 12 азначэнняў.

Абсолютная вага, як бачым, хістаецца ў межах блізка каля 50 гр., (53,37 і 26,0). У сярэднім-жа атрымалі лічбу 34,04, якая зьяўляеца меньш за дадзеных па абс. вазе (40,0) контрольных насеных станцыі на 5,96. За то натуру атрымалі на 3,1 больш чым лічба нармальных велічынь (57,7). Засьмечанасьць трэба лічыць высокай, калі яна перавышае нармальная лічбы на 6,78 (норм. 2,9). Плеўкасць менш на 1,0. Усходнасьць вышэй на 7,8. Ня гледзячы на некаторыя адмоўныя якасці нашага ячменю, дзякуючы добрай усходнасьці атрымалі досыць добрую гаспадарчую годнасьць—84,94, якая больш нармальной велічыні на 1,14 (кантр. ст. даюць толькі 83,8).

Такім чынам у ячмені маём дэльце адмоўных якасці: нізкую абсолютную вагу і высокую засьмечанасьць. Як адно, так і другое лёгка можа быць звынішчана шляхам ачысткі, сартавання і правільнай апрацоўкай глебы.

Аналіз прымешак даў наступнае:

Табліца № 18.

	Засьмечан. у % / 0 / 0 па вазе			Старонін- га насеніні у 0 / 0 / 0 па вазе			Старонінга насеніні	Лік насеніні у 1 кілягр.			0 / 0 / 0 па ліку			Лік від. у ўзор.		
							Сажа	У	Сажа	У	Сажа	У	Сажа	У	Сажа	У
		Культ.	Свайц.	Усіго		Культ.	Свайц.	Усіго		Культ.	Свайц.	Усіго		Культ.	Свайц.	Усіго
Сярэдніе . . .	9,68	2,17	7,51	6,38	1,18	7,51	(0,04)	2345	2598	59320	7,14	5,75	12,89	4	7	11
Найбольш . . .	27,80	7,30	23,16	23,16	6,81	23,16	(0,05)	5500	19500	21200	23,00	38,45	42,80	5	14	17
Найменш . . .	0,9	0,19	0,71	0,71	0,0	0,71	(0,04)	440	0	500	2,10	0,0	2,40	1	0	1

Па свайму характару съміцьцё разъмяркоўваецца з пераважнасьцю жывога съміцьця над індыйфэрэнтым. Па сярэдніх лічбах 7,51 супроць 2,17. Сярод-жа жывога съміцьця большая частка прыпадае па вазе на культурную прымешку: 6,38 супроць 1,18. Сажа заўважана толькі ў двух узорах, а таму пры вылічэнні сярэдніх выводзілі толькі з гэтых узороў і не распаўсюджавалі на ўсе ўзоры. У гэтай табліцы, як і у раней разгледжаных культурах, ёсьць вялікая неадпаведнасьць паміж вагасным і лікавым процэнтам съміцьцёвых прымешак, напрыклад: 1,18 і 5,75. Розніца, як бачым, вялікая і гэта зьяўляеца характэрнымі судадносінамі пры засьмечанасьці насенінем з малай абсолютной вагай. Лікавы % старонінга насеніні ў ячмені значна вышэй, чым уперад разгледжаных культурах. Тут ён дасягае да 42,80%. Лік відаў у ўзорах у сярэднім — 11. Вышэй як 17 ня было і спускалася да 1.

Пры батанічным аналізе прымешак, знайдзена ўсіго 36 відаў, з якіх 30 належала да дэікарастучых і 6 — да культурных.

Склад падаецца ў наступнай табліцы № 19 (гл. стар. 180).

Са ўсіго прыведзенага сьпісу сустракаецца 8 відаў многагадовых расылін, але ў пераважнай сваёй большасці застаюцца аднагадовыя расыліны. З найбольш злосных съміцьцёвых расылін у культуры ячменя можно выдзеліць 7 відаў, якія па сваёй распаўсюджанасьці займаюць больш за 30% і па інтэнсіўнасьці больш як 0,3%. Сьпіс гэтых съміцьцёвых расылін падаецца ў наступнай табліцы № 20 (гл. стар. 181).

1) % сажы вылічан як сярэдніе з 2 азначэнняў.

Таблица № 19.

Батанічны склад съмѧцьївых расылін, знайдзеных у ўзорах ячменю.

№ відау на чарзе	БАТАНІЧНЫ ВІД	Колкасьць засыпан. узору		Лік насення ў 1 кг. пасынка матар'илу			% па ліку насення		
		З 13 % ix	3 10	Справд.	Найбоз.	Наимен.	Справд.	Найбоз.	Наимен.
Съмѧцьївые:									
1	Agrostemma githago L. ♂	6	46,1	147	360	20	0,38	0,90	0,06
2	Bromus secalinus L. ♂ ♂	2	15,4	100	160	40	0,24	0,35	0,13
3	Gentaurea Cyanus L. ♂ ♂	7	54,0	31	60	20	0,09	0,16	0,05
4	Chenopodium album L. ♂	3	23,0	100	160	20	0,23	0,35	0,06
5	Cirsium arvense Scop. ♀	1	8	140	140	140	0,35	0,35	0,35
6	Echinochloa Crus. galli P. B. ♂	2	15,4	340	360	320	0,86	0,90	0,82
7	Erodium cicutarium L'Herit. ♂	1	7,7	100	100	100	0,25	0,25	0,25
8	Fagopyrum tataricum Gaertn. ♂	3	23,0	46	80	20	0,16	0,30	0,06
9	Festuca pratensis Huds. ♀	1	7,7	20	20	20	0,05	0,05	0,05
10	Festuca rubra L. ♀	1	7,7	20	20	20	0,05	0,05	0,05
11	Galeopsis Ladanum L. ♂	2	15,4	50	60	40	0,16	0,22	0,10
12	Galeopsis speciosa Mill. ♂	2	15,4	240	420	60	0,70	1,25	0,15
13	Galeopsis Tetrahit L. ♂	3	23,0	80	100	80	0,18	0,22	0,12
14	Galium spurium L. ♀	1	7,7	380	380	380	0,83	0,83	0,83
15	Lolium linicola Sond. ♂	1	7,7	60	60	60	0,15	0,15	0,15
16	Lolium temulentum L. ♂	2	15,4	720	1220	220	1,75	2,69	0,82
17	Lycopsis arvensis L. ♂ ♂	1	7,7	60	60	60	0,15	0,15	0,15
18	Polygonum Convolvulus L. ♂	6	46,0	307	860	20	0,77	2,14	0,07
19	Polygonum Persicaria L. ♂	2	15,4	240	460	20	0,70	1,36	0,04
20	Polygonum tomentosum Schr. ♂	7	54,0	1837	11380	20	3,83	22,44	0,06
21	Raphanus Raphanistrum L. ♂	8	61,5	182	940	40	0,43	1,85	0,13
22	Rumex Acetosa L. ♀	1	7,7	280	280	280	0,63	0,63	0,63
23	Spergula arvensis L. v. maxima M. et K. ♂	3	23,0	2400	7140	20	4,74	14,06	0,05
24	Spergula arvensis L. v. vulgaris M. et K. ♂	2	15,4	530	1000	60	1,58	2,97	0,20
25	Stachys palustris L. ♀	1	7,7	40	40	40	0,12	0,12	0,12
26	Trifolium pratense L. ♀	1	7,7	80	80	80	0,24	0,24	0,24
27	Vicia angustifolia Roth. ♂	4	30,8	30	60	20	0,09	0,22	0,04
28	Vicia Cracca L. ♀	2	15,4	210	400	20	0,79	1,50	0,09
29	Vicia hirsuta Koch. ♂	1	7,7	40	40	40	0,10	0,10	0,10
30	Viola tricolor L. v. arvensis Murr. ♂	1	7,7	80	80	80	0,24	0,24	0,24
Культурные:									
1	Avena sativa L. ♂	9	90,0	2315	5460	600	7,17	23,00	1,85
2	Cannabis sativa L. ♂	3	30,0	26	40	20	0,08	0,13	0,05
3	Fagopyrum esculentum Mnch. ♂	1	10,0	60	60	60	0,12	0,12	0,12
4	Secale cereale L. ♂	8	80,0	147	520	40	0,37	1,14	0,12
5	Triticum vulgare L. ♂ ♂	6	60,0	93	200	20	0,25	0,51	0,04
6	Vicia sativa L. ♂	8	80,0	522	2580	20	1,40	6,59	0,06

Табліца № 20.

Чарговы №	БАТАНІЧНЫ ВІД	0/0 засъмечан. ўзорau	Сярэдн. ступ. засъмеч. у 0/0/0 па ліку на- сеньня
1	Raphanus Raphani strum (Сьвірэпка звычайн.).	61,5	0,43
2	Polygonum tomentosum (Драсён войлачны) . . .	54,0	3,83
3	Polygonum Convolvulus (Драсён павойны) . . .	46,0	2,14
4	Agrostemma githago (Кукаль звычайны) . . .	46,0	0,38
5	Avena sativa (Авёс пасяўны)	90,0	7,13
6	Vicia sativa (Віка пасеўная)	80,0	1,40
7	Secale cereale (Жыта)	80,0	0,37

Як відаць з гэтай табліцы к „злосным съмѧцьцінам“ папалі і З віды культурных расьлін. Трэба сказаць, што прысутнасць гэтых прымешак значна пагаршае якасць ячменю. Усё гэта гаворыць аб tym, што настала пара самай шырокай пропаганды ўжывання абчышчальных прылад у сялянскіх гаспадарках. Для барацьбы з такою расьлінаю як Agrostemma Githago (кукаль) неабходна ўжываць трыверы — кукулеадборнікі, якія з гэтаю задачаю лёгка спраўляюцца і чиста выдэяляюць ня толькі кукаль, але і віку і розныя віды гарошкай. У гэтай справе ачысткі і сартавання павінны сыграць вялікую ролю нашы практикныя насенінья абчышчальныя пункты, якіх у Горацкам раёне ёсьць 5¹⁾.

VI Лён (Linum usitatissimum).

Натуральна-гістарычныя умовы Беларусі наогул і умовы Горацкага раёну ў прыватнасці, як па глебах, так і па клімату і наяўнасці рабочых рук павінны спрыяць разьвіццю культуры лёну. У апошнія гады імпэрыялістычнай і грамадзянскай вайны гэта культура стала падаць і значна скарачацца яе пасяўная плошча, але з 1924 году яна стала ня-супынна расьці і займаць усе большую і большую пасяўную плошчу.

Для ілюстравання я прывяду некалькі лічб росту пасяўной плошчы пад лёнам па Горацкаму раёну ў ніжэй зъмешчанай табліцы.

	Г а ды				У В А Г А
	1924	1925	1926	1927	
0/0 пасяўной плошчы пад лёнам	2,9	3,15	3,8	да (4)	Лічба ўзята з перспэктыўнага пляну райагранома Горацк. раёну на 1926 — 1930 г.г. т. Базылёва
Плошча пад лёнам у дзесяцінах (2400 кв. с.) . .	—	1640	1978	да (2082)	

1) Насеніння-абчышчальныя пункты Горацкага раёну: Горацкі, Ленінскі, Іваноўскі, Сенкавскі і Любіскі. Агульная колькасць машын, працуючых па гэтых пунктах, 35 шт., „Трыумф“-10, Трыер-8, Льнатрашчотак-10 і зъмеяк-7.

Цікава адзначыць, што ў такой-ж паствуповасці ідзе і пашырэнне насяўной плошчы канюшыны. Напрамак у культуры лёну па раёну можна назваць камбініраваным, таму што гаспадар цікавіцца як насенінем, так і валакном, але ад умоў рынку гэта можа рэзка зьмяніцца. Для аналізу якасці насенія лёну, сабрана каля 43 узору, але апрацавана толькі трывщыць. Вынікі нашых аналізаў зъмяшчаюцца ў наступнай табліцы № 21.

Табліца № 21.

	Абсалют. вага 1000 зор. ў грам. пры наяд. пль- гар (10^6 г)	Натура (вага тексталаў ў кілограмах).	Чистасць ў $\%/\%$ па базе	Засластан. ў $\%/\%$ па базе	Энергія пра- стаяння	Уходнасць	Гаспадарчая годнасць	У в а г а .
Сярэд. па раёну	4,63	69,5	89,96	10,04	66,4	95,0	84,46	
Найбольш. па раёну	5,59	76,4	99,76	43,23	99,0	100,0	99,22	Сярэдняе
Найменш. „ „	3,40	64,0	56,77	0,24	7,0	56,5	55,35	з 30 адзначын- ніяу
Дадзен. контрольн. насен. станцыі . .	4,3	65,5	96,3	3,7	—	86,9	84,9	
Розыница	+0,33	+4,0	-6,34	+6,34	—	+8,1	+0,44	

Разбіраючы прыведзеную табліцу, можна заўважыць перш за ўсё, што ўсі адзнакі атрымаліся з плюсам у параваныні з дадзенымі контрольных насенных станций. Абсолютная вага аказалася большаю на 0,33, але некаторыя ўзоры давалі абсолютную вагу 5,59, 3,40 з'яўляюцца як самая ніжэйшая лічба. Натура аказалася нават значна большаю + 4, але на павялічэнне натуры магло сказацца і прысутнасць съмяцьцёвых расцвін з большай удзельнай вагай чым лён. Чистасць лёну меншая на 6,34. Гэта адзін з адмоўных бакоў нашага насенія лёну. Пападаліся некаторыя ўзоры ў каторых амаль што на палову было съмяцця (43,23 як большая). Жыццяздольнасць досьць добрая, у сярэднім з 30 ўзору атрымалі лічбу 95%, а некаторыя ўзоры далі ўходнасць на ўсе 100%. Гаспадарчая годнасць для насенія нашага лёну атрымалася 84,46, што дае розыницу, у параваныні з лічбай контрольных насенных станций, з плюсам на 0,44. І так, на падставе разабранай таблічкі выцякае, што галоўная увага ў справе палепшання насенія лёну павінна ісці па шляху ачысткі, а што тычыцца да другіх якасцяў, то яны зусім здавальняючы.

Разгледзім далей склад съмяцця і яго колъкасныя суадносіны ў прывадзімай ніжэй табліцы № 22.

Табліца № 22.

	Засластанісць ў $\%/\%$ па базе	Індифферэнтная съмяцця ў $\%/\%$ па базе	Жывога съмяцця у $\%/\%$ па базе	Староніяга насенія ў $\%/\%$ па базе			Староніяга насенія			Лік насенія у 1 кілягр.	$\%/\%$ па ліку	Лік від. у узоры
				Культ.	Съмяц.	Усюго	Культ.	Съмяц.	Усюго			
Сярэдняе .	10,04	1,19	8,85	0,30	8,25	8,85	253	25749	26002	0,11	10,95	11,06
Найбольшае	43,23	5,02	42,48	3,64	42,28	42,48	2800	102850	102950	1,21	40,25	40,29
Найменшае	0,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

У судносінах жывога і індыфэрэнтнага съмѧцьца пераважная частка застаецца за жывым съмѧцьцем (1,19 супроць 8,85). Найбольшы процент жывога съмѧцьца — 42,48%, але быті ўзоры зусім чистыя. Сярод староніня гасенія большую частку займають съмѧцьцёвые расыліны, як па вагавому процанту, так і па лікаваму процанту (лікавы процент даходзіць да 40,29%). Пры пераліку съмѧцьцёвых расыліна на 1 кіляграм гасенія, атрымоўваюцца дужа высокія лічбы, у сярэднім съмѧцьцёвых расыліна мае 25749 штук, але лік гэтых даходзіць аж да 102850 шт. Агульны-ж лік староніня гасенія даходзіць да 102950 шт. Карыстаючыся гэтымі лічбамі, я зрабіў такі падлік, што калі гасеніне лёну мае у адным кіляграаме 26002 зернят староніня гасенія, то пры высеве на 1 дзесяціну 5 пудоў, ці 80 кіляграммам, будзе рассеяна 2080160 штук. Калі-ж прыняць, што з гэтых съмѧцьцёвых расыліна большая частка будзе мець абсолютную вагу 1000 зернят блізка калі аднаго грама (абсолют. вага *Spergula arvensis v. maxim.* 0,97), то ў 1925 годзе па Горацкаму раёну было высеяна (площа засеву 1640 дз.) 215 пудоў жывога, злоснага съмѧцьца.

Застановімся некалькі на разглядзе батанічнага складу пустазелья. У 30 узорах было знайдзена 34 віды дзікіх і 5 відаў культурных расыліна, што агульно складае 39 відаў. Сыпіс іх прыведзіца ў табліцы № 23. (гл. стар. 184). Сярод прыведенага съпісу 17 відаў зацярушвалі ад 10 да 86,6% усіх узору. Пераважная частка з іх належыць да аднагадовых расыліна. Рознастайнасць у паасобных узорах даходзіла да 19 відаў і ў сярэднім мае лічбу 8. Папробуем зараз з гэтага съпісу выдэяліць злосных съмѧцьцёвых расыліна для лёну ў нашым раёне. Пры гэтых таксама будзем карыстацца ўстаноўленымі намі прынцыпамі (30% распаўсюджанасці і 0,30% інтэнсіўнасці засъмечанасці).

Табліца № 24.

Дарговы №	Батанічны від	% засъмечаных узору	Сярэдняя ступень засъмеч. у % на ліку гасенія
1	<i>Polygonum tomentosum</i> (Драсён войлачны) . . .	90,0	2,55
2	<i>Lolium linicola</i> (Жыцік альняны)	86,6	5,51
3	<i>Spergula arvensis v. maxima</i> (Свінакроп палявы)	86,6	3,09
4	<i>Rumex Acetosella</i> (Шчаёе праўдзівае) . . .	46,6	1,03

Прыведзенае ў съпісе пустазельле з'яўляецца тыповымі падарожнікамі культуры лёну і лічачца самымі распаўсюджанамі шкоднымі расылінамі ў пасевах апошняга. А. І. Мальцевым, акрамя *Rumex Acetosella*, усе гэтых відаў прыводзяцца як злосныя і найбольш зацярушваючыя пасевы лёну па Наўгародскай губэрні *). Пазбавіцца ад гэтага пустазельля ручным спосабам немагчыма, а таму трэба прыбегнуць да спэцыяльных прылад, якія з гэтай задачай досыць лёгка могуць справіцца.

*). А. И. Мальцев. „Труды Бюро по Приморской Ботанике“, апрель 1916 г., „Засоренность посевов в Новгородской губернии“.

Таблица № 23.

Батанічни склад съмѧцьївых расьлін, знайдзеных у ўзорах лёну.

№ відау на чарзе	БАТАНІЧНЫ ВІД	Колькасць засычан. узораў	Літ. насенныя у 1 кіл. пасяўнога матар'ялу			% па ліку насенныя		
			Сярэдн.	Найбл.	Наймен.	Сярэдн.	Найбл.	Наймен.
		3 30 % ix						
Съмѧцьївые:								
1	Agrostemma githago L. ♂	1	3,3	100	100	100	0,04	0,04
2	Agrostis alba L. ♀	1	3,3	9600	9600	9600	3,08	3,08
3	Alectrolophus major Rehb. ♂	1	3,3	50	50	50	0,02	0,02
4	Avena strigosa Schreb. ♂	1	3,3	50	50	50	0,02	0,02
5	Bromus arvensis L. ♂	1	3,3	400	400	400	0,13	0,13
6	Bromus secalinus L. ♂ ♂	1	3,3	50	50	50	0,02	0,02
7	Camelina sativa ssp. linicola N zing. ♂ .	7	23,3	671	2350	50	0,26	0,75
8	Centaurea Cyanus L. ♂ ♂	16	53,3	384	1850	50	0,15	0,60
9	Chenopodium album L. ♂	12	40,0	183	450	50	0,08	0,21
10	Cerastium triviale Link. ♂	1	3,3	750	750	750	0,32	0,32
11	Galeopsis speciosa Mill. ♂	3	10,0	100	200	50	0,05	0,09
12	Galeopsis Tetrahit L. ♂	5	16,6	120	200	50	0,06	0,09
13	Leontodon autumnalis L. ♀	1	3,3	50	50	50	0,02	0,02
14	Lolium linicola Sond. ♂	26	86,6	12475	55050	100	5,51	24,65
15	Myosotis arenaria Schrad. ♂ ♂	1	3,3	50	50	50	0,02	0,02
16	Myosotis intermedia Link. ♂ ♂	2	6,6	125	200	50	0,05	0,09
17	Phleum pratense L. ♀	1	3,3	100	100	100	0,05	0,05
18	Polygonum aviculare L. ♂	1	3,3	50	50	50	0,02	0,02
19	Polygonum Convolvulus L. ♂	5	16,6	220	600	50	0,10	0,28
20	Polygonum Hydropiper L. ♂	8	26,6	262	700	50	0,11	0,27
21	Polygonum Persicaria L. ♂	1	3,3	50	50	50	0,02	0,02
22	Polygonum tomentosum Schr. ♂	27	90,0	4307	56000	150	2,55	20,14
23	Rumex Acetosa L. ♀	2	6,6	525	950	100	0,25	0,45
24	Rumex Acetosella ♀	14	46,6	2606	12850	150	1,03	4,12
25	Rumex crispus L. ♀	1	3,3	250	250	250	0,12	0,12
26	Setaria glauca P. B. ♂	6	20,0	300	1100	50	0,14	0,52
27	Setaria viridis P. B. ♂	3	10,0	67	100	50	0,03	0,04
28	Spergula arvensis L. var. maxima M. et. K. ♂	26	86,6	7211	22450	50	3,09	10,05
29	Spergula arvense L. var. vulgaris M. et. K. ♂	2	6,6	300	500	100	0,13	0,23
30	Trifolium repens L. ♀	1	3,3	150	150	150	0,07	0,07
31	Triticum repens L. ♀	1	3,3	50	50	50	0,02	0,02
32	Vicia angustifolia Roth. ♂	10	33,3	425	1900	50	0,18	0,85
33	Vicia hirsuta Koch. ♂	8	26,6	181	700	50	0,09	0,37
34	Viola tricolor L. Var. arvensis Murr. ♂ .	1	3,3	300	300	300	0,13	0,13
Культурныя:								
		3 22						
1	Avena sativa L. ♂	5	22,7	166	380	50	0,06	0,11
2	Fagopyrum esculentum Mnch. ♂	1	4,5	50	50	50	0,02	0,02
3	Hordeum vulgare L. ♂ (i H. distichum L. ♂)	2	9,1	50	50	50	0,02	0,02
4	Secale cereale L. ♂	6	27,3	117	250	50	0,05	0,13
5	Triticum vulgare L. ♂ ♂	2	9,1	575	1100	50	0,25	0,49

У прыватнасці альянныя трашчоткі. Трэба памятаць, што ад якасьці пасяўнога матар'ялу залежыць і якасьць і велічыня ўраджаю лёну.

VII Канюшына (*Trifolium arvense*).

У самы апошні час сярод сялян Горацкага раёну, дзякуючы земля-ўпарадкаванню і пераходу на шматпольле, прайўляеца вялікая зацікаўленасць культурай канюшыны. Пасяўная плошча з кожным годам усё пашыраецца і пашыраецца. У 1926 годзе па раёну было занята пад пасевам канюшыны каля 30% усей пасяўной плошчы. Пасколькі само насе́льніцтво ўпэўнілася ў карысці гэтай культуры, то трэба чакаць, што гэта культура будзе і ў далейшым пашыраецца. Вось гэтым і тлумачыцца, што мы ўключылі ў шэраг дасьледваньня культурных расылін Горацкага раёну і культуру канюшыны.

Усіх узоруў прааналізавана і апрацавана 24. Трэба адзначыць, што некалькі ўзоруў было сабрана з некаторых сав. гаспадараў Горацкага раёну і с.-г. складаў, але ж пераважная частка іх складаюць узоры сялянскіх гаспадараў раёну.

Вынік аналізу падаецца ў наступнай табліцы № 25.

Табліца № 25.

	Абсолют. вага 1000 кес. у гр. пры нармаль- най влагі	Частасць у % на вазе	Засымеч. у % на вазе	% цвёрдага (не небракальных зерн.)	Энергія ўход- насці	Усходнасць*)	Гаспадарчая годнасць	УВАГА
Сярэднія па раёну . .	1,668	86,01	13,99	8,2	35,8	72,4	62,27	
Найбольшае па раёну .	2,170	99,10	68,70	25,0	65,5	91,5	86,20	
Найменшае па раёну . .	1,100	31,30	0,90	0,0	6,0	21,0	17,64	
Дадзеныя кантр. насен. станцый	1,60	97,0	3,0	—	—	88,0	85,0	
Розніца	+0,068	-10,99	+10,99	—	—	-15,6	-22,73	Сярэдніе з 24 узору.

Як відаць з гэтае табліцы, якасьць насеніння канюшыны застаўляе жадаць многа лепшага. Толькі па абсолютнай вазе можа быць прызнана як здавальняючае, але ўсе іншыя якасьці далёка ідуць ніжэй чым дадзеныя кантр. насен. станцый.

Засымечанаасць, напрыклад, перавышае сярэднія нормы на 10,99. У некаторых выпадках засымечанаасць дасягала 68,70%. Слабая адзначана энэргія праразтаннія, з вялікім процэнтам цвёрдага насеніння і малая ўсходнасць: у сярэднім 72,4, што адхіляеца ад нармальных велічынь на 15,6. Як найвышэйшая ўсходнасць адзначана 91,5 і самая ніжэйшая 21%. Наогул гаспадарчая годнасць ніжэй нармальнай на 22,73.

Вялікі процэнт цвёрдага насеніння можна тлумачыць адсутнасцю ў раёне канюшынавых Ѽёрак, якія пры абмалоце значна парушаюць абалонку канюшыны і ў далейшым палягчаюць доступ вады ў насенінне і павялічваюць ўсходнасць.

У наступнай табліцы прыводзіцца характарыстыка съмяцця.

*) Сярэднія па ўсходнасці вылічана толькі з 21 узору.

Таблица № 26.

	Засмечан. у %/о на вазе	Індиферентнага съмціца у %/о на вазе	Живота съмціца у %/о на вазе	Староніяга насе́ння у %/о на вазе				Староніяга насе́ння				Лік віда́у у юзорах			
				Лік насе́ння у 1 кіляграме				%/о па ліку				Лік віда́у у юзорах			
				Куарт.	Съмц.	Усаго	Куарт.	Съмц.	Усаго	Куарт.	Съмц.	Усаго	Куарт.	Съмц.	Усаго
Сярэдняе	13,99	10,77	3,22	0,12	0,89	2,01	2921	37889	40810	0,53	6,73	7,26	1	7	8
Найбóльшае	68,70	51,00	17,70	0,70	2,20	17,70	16400	313800	330200	3,17	60,77	63,94	2	25	27
Найменшае	0,90	0,0	0,20	0,0	0,10	0,20	0	300	300	0,0	0,08	0,03	0	2	2

У канюшыны, у процівалегласьць усім вышэй разгледжаным культурам індиферентнае съмціцё бярэ перавагу над жывым съмціцём: (10,77 супраць 3,22). Такая вялікая колькасьць індиферентнага съмціця, процент якога даходзіць да 51%, можна тлумачыць прымітывўным яго абмалотам і яшчэ больш прымітывнай ачысткай. Вагавы процент староніяга насе́ння культурных відаў нязначны (0,12) і трэба сказаць, што ён ня дужа павышаўся ўва ўсіх ўзорах. Найбольшы процент—0,70%. Вагавы % съмціцёвых расьлін ужо значна большы: 0,89 і даходзіць да 2,20%. Ня глядзячы на такія маленькія проценты па вазе, зусім другі малюнак знаходзім, калі паглядзім на лікавыя проценты засмечана́сьці. Асабліва яскрава адзначаецца важнасьць вылічэння лікавага процента, калі паглядзім на лікавы процент съмціцёвых расьлін. Тут мы маем у сярэднім 6,73% і ён даходзіць аж да 60,77%. На такі высокі процент уплыў зрабіла насе́нне съмціцёвых расьлін з малай абсолютнай вагай. У адным кіляграме, як найбóльшая лічба прыводзіцца 330200 шт. Рознастайнасьць відаў таксама надта вялікая: ад двух да 27 і у сярэднім для ўсіх ўзору атрымалі лічбу 8. Культурных прымешак рознастайнасьць невялікая: ад 1 да 2 відаў.

У 24 юзорах канюшыны знайдзена 61 від дзікарастучых і 5 відаў культурных, усаго, такім чынам, знайдзена 66 батанічных відаў. Склад іх можна бачыць з прыкладаемай табліцы № 27 (гл. стар. 187).

Пераглядаючы прыведзены сьпіс расьлін, можна заўважыць значную колькасьць відаў належачых да многагадовых, так з 66 відаў, 21 прыпадае на многагадовыя, што складае 32,3%. Для канюшыны, як культуры многагадовай, гэта зьяўляецца зразумелым і досыць харэктэрным. Па ступені распаўсюджана́сьці ад 12,5% да 70,8% можна налічыць 20 відаў, з якіх 2 віды, як *Phleum pratense* і *Trifolium hybridum* намі лічацца як культурная прымешка. Палова з такіх расьлін належыць да многагадовых расьлін. К найбóльш шкодным можна будзе аднесаць наступныя расьліны, як па распаўсюджана́сьці, так і інтэнсіўнасці засмечана́сьці, прыведзенія ў табліцы 28.

Табліца № 28.

Чарговы №	БАТАНІЧНЫ ВІД	% засмечаных юзораў	Сярэдняя ступень засмечана́сьці ў %/о па ліку	
			1	2
1	<i>Chenopodium album</i> (Лебядя белая) . . .	70,8		0,31
2	<i>Rumex Acetosella</i> (Шчаўе праўдзіве) . . .	62,5		9,11
3	<i>Plantago lanceolata</i> (Грыпунтнік ланцэтавы) . . .	50,0		1,80

Табліца № 27.

Батанічны склад съмѧцьцёвых расылін, знайдзеных у ўзорах канюшыны.

№ віда на часе	БАТАНІЧНЫ ВІД	Колькасцьця засыпан. узораў	Лік насення ў 1 кіл. пасяўнога матар'ялу			% па ліку насення		
			Сярэдн.	Найбл.	Наймен.	Сярэдн.	Найбл.	Наймен.
		З 24 % ix						
Съмѧцьцёвыя:								
1	Amaranthus retroflexus L. ⊙	1	4,2	263	263	263	0,06	0,06
2	Anthemis arvensis L. ⊙ ⊕	3	12,5	900	2000	300	0,21	0,27
3	Avena strigosa Schreb. ⊙	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02
4	Berteroa incana DC. ⊕	1	4,2	200	200	200	0,04	0,04
5	Brassica campestris L. ⊙ ⊕	2	8,3	150	200	100	0,03	0,04
6	Bromus secalinus L. ⊙ ⊕	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02
7	Brunella vulgaris L. 2	6	25,0	767	2900	100	0,14	0,56
8	Carex Sp.	1	4,2	200	200	200	0,04	0,04
9	Centaurea Jacea L. 2	1	4,2	300	300	300	0,08	0,08
10	Cerastium triviale Link. ⊙	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02
11	Chenopodium album L. ⊙	17	70,8	1853	5100	100	0,31	0,77
12	Cirsium arvense Scop. 2	3	12,5	133	200	100	0,02	0,03
13	Cirsium lanceolatum Scop. ⊕	2	8,3	300	500	100	0,06	0,11
14	Daucus Carota L. ⊕	1	4,2	400	400	400	0,07	0,07
15	Euphorbia Sp.	1	4,2	400	400	400	0,06	0,06
16	Festuca ovina L. 2	1	4,2	900	900	900	0,23	0,23
17	Festuca pratensis Huds. 2	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02
18	Festuca rubra L. 2	3	12,5	133	200	100	0,02	0,03
19	Galeopsis Ladanum L. ⊙	1	4,2	200	200	200	0,03	0,03
20	Galeopsis speciosa Mill. ⊙	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02
21	Galeopsis Tetrahit L. ⊙	2	8,3	100	100	100	0,02	0,02
22	Galeopsis versicolor Curt. ⊙	1	4,2	132	132	132	0,03	0,03
23	Galium spurium L. 2	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02
24	Lithospermum arvense L. ⊙ ⊕	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02
25	Lolium linicola Sond. ⊙	2	8,3	450	800	100	0,06	0,11
26	Lotus corniculatus L. 2	2	8,3	100	100	100	0,02	0,02
27	Malva Sp.	1	4,2	200	200	200	0,03	0,03
28	Matricaria inodora L. ⊙ ⊕	2	8,3	1300	1400	1200	0,21	0,23
29	Melandryum album Gcke ⊕	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02
30	Melilotus albus Desr. ⊕	1	4,2	6800	6800	6800	0,64	0,64
31	Myosotis intermedia Link. ⊙ ⊕	3	12,5	200	300	100	0,06	0,13
32	Plantago lanceolata L. 2	12	50,0	972	2700	100	0,18	0,48
33	Plantago major L. 2	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02
34	Poa pratensis L. 2	1	4,2	400	400	400	0,06	0,06
35	Polygonum aviculare L. ⊙	2	8,3	150	200	100	0,02	0,02
36	Polygonum Convolvulus L. ⊙	1	4,2	3400	3400	3400	0,52	0,52

№ віда по чаре	БАТАНІЧНИЙ ВІД	Колькасьць засьмечан. узораў	Лік насення ў 1 кіл. пасядунога матара'йлу			% па ліку насення		
			З 24 % ix	Сярэдн.	Найбое.	Наймен.	Сярэдн.	Найбое.
Съм я цъ ѿ въ я:								
37	Polygonum Hydropiper L. ♂	2	8,3	150	200	100	0,02	0,03 0,02
38	Polygonum Persicaria L. ♂	5	20,8	106	132	100	0,02	0,03 0,01
39	Polygonum tomentosum Schr. ♂	12	50,0	533	1800	100	0,09	0,24 0,02
40	Rumex Acetosa L. ♀	2	8,3	100	100	100	0,02	0,02 0,02
41	Rumex Acetosella L. ♀	15	62,5	52060	280000	200	9,11	54,32 0,03
42	Rumex crispus L. ♀	9	37,5	658	2300	100	0,11	0,36 0,02
43	Rumex confertus Willd. ♀	1	4,2	400	400	400	0,06	0,06 0,06
44	Scleranthus annuus L. ♂	1	4,2	800	800	800	0,11	0,11 0,11
45	Setaria glauca P. B. ♂	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02 0,02
46	Setaria viridis P. B. ♂	3	12,5	133	200	100	0,03	0,04 0,02
47	Silene dichotoma Ehrh. ♂	3	12,5	5967	15300	200	1,14	2,97 0,03
48	Silene inflata Sm. ♀	2	8,3	400	600	200	0,07	0,11 0,04
49	Sinapis arvensis L. ♂	1	4,2	132	132	132	0,03	0,03 0,03
50	Spergula arvensis L. var. maxima M. et K. ♂	3	12,5	133	200	100	0,02	0,03 0,02
51	Spergula arvensis L. v. vulgaris M. et K. ♂	9	37,5	500	1500	100	0,09	0,28 0,01
52	Stellaria graminea L. ♀	3	12,5	1133	2500	100	0,20	0,48 0,02
53	Stellaria media Vill. ♂	6	25,0	867	4200	100	0,16	0,81 0,02
54	Thlaspi arvense L. ♂	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02 0,02
55	Trifolium arvense L. ♂	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02 0,02
56	Trifolium repens L. ♀	3	12,5	3567	10000	200	0,70	1,99 0,04
57	Triticum repens L. ♀	2	8,3	200	200	200	0,03	0,03 0,03
58	Vicia angustifolia Roth. ♂	2	8,3	150	200	100	0,03	0,04 0,02
59	Vicia Cracca L. ♀	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02 0,02
60	Vicia hirsuta Koch. ♂	1	4,2	200	200	200	0,04	0,04 0,04
61	Viola tricolor L. v. arvensis Mur. ♂ .	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02 0,02
Культурныя:								
1	Avena sativa L. ♂	1	4,2	300	300	300	0,05	0,05 0,05
2	Linum usitatissimum L. ♂	1	4,2	200	200	200	0,04	0,04 0,04
3	Phleum pratense L. ♀	10	41,7	6460	15900	100	1,19	3,08 0,02
4	Trifolium hybridum L. ♀	4	16,7	700	1400	200	0,13	0,30 0,04
5	Vicia sativa L. ♂	1	4,2	100	100	100	0,02	0,02 0,02

Да гэтага сэпісу можна было дадаць, згодна нашага прынцыпу, яшчэ Phlem pratense, але яе гаспадары прымешваюць к насеніню канюшыны штучна. Усё-ж прыведзеныя 3 віды дужа распаўсяджены ў Горацкім раёне і сустракаюцца амаль што ў ва ўсіх пасевах. Э гэтых расылін лебяды належыць да аднагадовых расылін, а два апошнія віды, што чайе праудзівае і трывутнікі будуць многагадовыя. У барацьбе з гэтымі расылінамі, акрамя ачысткі насеніня на арфах і „млынках“, трэба весьці добрую і правільную апрацоўку глебы і ўвядзеніе правільнага пладазъменнага севазвароту з прапашнымі культурамі. Трэба імкнуцца да таго, каб канюшыну зьмяшчаць як мага бліжэй да прапашнага кліну і ўгнаення.

На гэтым можа быць і скончан разгляд усіх прааналізаваных узоруў насеніня культурных расылін Горацкага раёну.

На падставе атрыманых вынікаў па ўсіх прааналізаваных культурах, мажліва адзначыць наступнае:

1. Жыта Горацкага раёну, па прааналізаваных узорах, мае зьніжаную абсалютную вагу, зьніжаную натуру, нівысокую чыстасць і досыць добрую ўсходнасць. Гаспадарчая годнасць атрымана 86,43 ніжэй за сярэдняе велічыні контрольных насененных станций на 3,37.

2. Пшаніца азімая па яе якасці можа быць ахарактарызвана так: добная абсалютная вага, зьніжаная натура, высокая засьмечанасть і здавальняючая ўсходнасць. У зернатах пераважна мучністае насеніне. Гаспадарчая годнасць менш за нармальнае велічыні (92,8) контр. нас. станций на 1,4.

3. Пшаніца яравая мае саўсім нізкую абсалютную вагу, высокую засьмечанасть, ніzkую энэргію праастаніня і ўсходнасць. Гаспадарчая годнасць атрымана 73,93%.

4. Авёс харарактарызуецца нізкай абсалютнай вагай, значнай засьмечанастью, малым утрыманнем % плевак, высокай ўсходнасцю, здавальняючай натурай і павышанай гаспадарчай годнасцю (89,09%).

5. Ячмень па сваёй абсалютнай вазе павінен лічыцца дробным, нізкая чыстасць і плейкасць. Па натуры павінен быць аднесен к добруму ячменю. Усходнасць і гаспадарчая годнасць павышаныя (84,94%), ў парабаўнанні з сярэднім нормамі контрольных насененных станций (83,8%).

6. Лён, як пасяўны матар'ял, павінен быць ахарактарызован так: абсалютная вага і натура здавальняючая, ўсходнасць добная, засьмечанасть высокая. Па гаспадарчай годнасці лён здавальняючы (84,46%).

7. Канюшына мае добрую абсалютную вагу, дужа высокую засьмечанасть, у сярэднім 13,99% і нізкую ўсходнасць. Дэльце апошнія якасці зрабілі ўплыў на зьніжаную гаспадарчую годнасць (62,27%). (ніжэй за нармальну на 22,73).

8. Ува ўсіх дасыльданых культурах, акрамя канюшыны, з агульной прымешкі значна большая частка прыпадае на долю жывога съмяцца.

9. З съмяццёвых расылін большая частка належыць да аднагадовых. Выключэннем зьяўляецца толькі пустазельле канюшыны, дзе аднагадовыя і многагадовыя расыліны ўваходзяць амаль што на палову.

10. Шлях к палепашанью якасці пасяўнога матар'ялу Горацкага раёну павінен лежаць праз адбор насеніня, яго старанную ачыстку, сартаванье, правільную і сваечасовую апрацоўку глебы і праз увядзеніе правільнага пладазъменнага севазвароту з прапашнымі культурамі.

У заключэнні трэба сказаць, што гэта праца зьяўляецца толькі часткай з досыць вялікага матар'ялу, сабранага дзеля вывучэння якасці пасяўнога матар'ялу ўсей Аршанскай акругі. Распрацоўка лічбовага матар'ялу гэтай працы ўпачатку вялася супольна з асистэнтам С. А.

Клопавым, але з прычыны яго ад'езду з Горак, закончыць працу прышлося аднаму пад агульным кіраўніцтвам праф. С. В. Скандракова. Памянённым асобам лічу сваім прыемным абавязкам прынесці шчырую падзяку. Шчырая падзяка сябрам Бюро Агранамічнага гуртка Акадэміі за дапамогу збору ўзору насеńня і студэнтам, прымаўшым узел у аналізах¹⁾.

А. Савельеў.

2/IV 1927 г.

¹⁾ Праца гэта дадкладлена на агульным сходзе Агранамічнай Сэкцыі Навуковага Таварыства Па Вывучэнню Беларусі пры Бел. Акадэміі С. Г. 16 красавіка 1927 году і агульнаму сходзе Горадзкага Раёна Т-ва Краязнаўства 9 мая 1927 году.

Eine kurze Uebersicht über die Eigenschaften von Samen einiger Kulturpflanzen des Gorkischen Kreises.

(Aus den Arbeiten des Laboratoriums für Allgemeine Ackerbaulehre 1927).

Es wurden aus verschiedenen Orten des Kreises 126 Proben von Kulturpflanzen gesammelt und analysirt, darunter waren 15 Proben von Roggen, 24 von Weizen (Winter- und Sommerweizen), 20 von Hafer, 13 von Gerste, 30 von Flachs und 24 von Kleesaat. Auf Grundlage der gefundenen Ergebnisse lässt sich folgendes anführen.

1. Roggen wies ein vermindertes absolutes Gewicht auf, war von minder wertiger Natur, bei unvollkommener Reinheit und guter Keimfähigkeit. Seine wirtschaftliche Brauchbarkeit wurde auf 86,43% berechnet, also um 3,37% niedriger, als die Angaben der Samenkонтrollstationen (89,8%) aufweisen.

2. Der Winterweizen lässt sich folgender Massen charakterisiren: Gutes absolutes Gewicht, bei herabgesetzter Güte, starke Verunkrautung und genügende Keimfähigkeit. Die Körner besitzen einen hohen Prozentgehalt an Mehl. Die wirtschaftliche Brauchbarkeit ist um 1,36% niedriger, als die normale, 92,8%, der Kontrollstationen.

3. Der Sommerweizen hat ein ausserordentlich niedriges absolutes Gewicht, ist stark durch Unkräuter verunreinigt, mit geringer Wachstumsenergie und Keimfähigkeit. An wirtschaftlicher Brauchbarkeit wurden 73,23% festgestellt.

4. Der Hafer wird durch niedriges absolutes Gewicht charakterisiert, durch bedeutende Verunkrautung, durch einen niedrigen Gehalt an Bälglein (Glumellen), starker Keimkraft bei befriedigender Qualität und erhöhter wirtschaftlicher Brauchbarkeit (89,09%).

5. Die Gerste kann man nach der Höhe ihres absoluten Gewichtes, ihrer Qualität und ihrem Gehalt an Glumellen für zufriedenstellend erachten. In Folge ihrer hohen Keimfähigkeit konnte eine gesteigerte wirtschaftliche Brauchbarkeit (84,96%) im Vergleich zu der von der Samenkонтrollstation gefundenen festgestellt werden (83,8%).

6. Die Flachssaat lässt sich folgender massen charakterisiren; das absolut Gewicht, ihr Allgemein charakter und ihre Keimfähigkeit sind zufriedenstellend, die Verunkrautung hoch und ihre wirtschaftliche Brauchbarkeit beträgt 84,46%.

7. Die Kleesaat besitzt ein gutes absolutes Gewicht, eine sehr hohe Verunkrautung, im Mittel 13,99% und eine niedrige Keimfähigkeit. Ihre wirtschaftliche Brauchbarkeit wurde auf 62,27% berechnet (um 23,73% niedriger als die der normalen).

8. In den untersuchten Kulturen, ausser der Kleesaat, bestehen die Verunreinigungen aus „Abfällen von Lebewesen“.

9. Von den Unkrautpflanzen gehört die Mehrzahl zu einjährigen Gewächsen. In der Kleesaat finden sich einjährige und mehrjährige Unkräuter fast in gleicher Menge.

10. Der Weg zur Verbesserung des Saatgutes im Gorkischen Kreise hat zu erfolgen durch Reinigung, Sortieren und sorgfältige Auslese desselben, ferner durch richtige und rechtzeitige Verarbeitung des Bodens und endlich durch Saatwechsel.

A. Saweljew.

— 10 —

Приложение к журналу «Научно-Агрономический журнал»
издательства Академии Наук Белорусской ССР
и Академии Наук Узбекской ССР

Реакция почвы и рост овса и проса

В прошлой своей работе*) мы отметили по отношению к овсу, что графики роста указывают на существование двух optimum'ов (двувершинность) и что эти optimum'ы, на взятой нами почве с $pH=6,35$, лежали по двум сторонам от нейтральной реакции почвы: один в кислом, другой в щелочном интервале, а именно: $7,59 \pm 0,19$ и $5,32 \pm 0,42$. Наши данные о двувершинности, роста овса повторяют прежние результаты исследований О. Arrhenius'a**) и в свою очередь находят себе подтверждение в последней работе М. К. Домонтовича и Г. И. Аболина**), которые, для почвы бывшей у них в опыте, констатировали первый optimum при $pH=8,2-7,9$ и второй—при $pH=4-4,3$.

В работе этого года мы поставили себе задачу проследить снова рост овса (учитывая также и урожай) приблизительно в тех же условиях, но на почве более песчанистого характера и с более кислой реакцией (5,70). В то же время нами было взято и просо, опыт с которым, по своей незаконченности, нужно считать пока лишь предварительным.

Для культуры овса были взяты сосуды, вмешавшие по $2^{1/2}$ килогр. почвы, при чем последнюю можно охарактеризовать как оподзоленную, крупнопесчаную супесь. Растений в сосуде оставлялось по 5 экземпляров. Семена овса были взяты той же чистой линии, как и в прошлом году, т. е. *aena diffusa var. mutica*. Посев овса был произведен 25/vi, проса—30/vi, а уборка последнего урожая—5/ix, в стадии молочной спелости. Почве придавалась различная реакция путем прибавления следующих количеств 10% N_2SO_4 и 10% $NaOH$:

(Для почвы под овсом)

pH	Количество кб. см. N_2SO_4 или $NaOH$
4,00	6 кб. см. H_2SO_4 на 1 кгрг. почвы
4,20	4 " "
4,70	2 " "
5,70	без прибавления
6,18	2 кб. см. $NaOH$ на 1 кгрг. почвы
6,84	4 " "
7,10	6 " "
7,52	7 ^{1/4} " "
7,76	8 " "
7,90	12 " "

*) Проф. А. В. Ключарев и Р. Г. Страж. Записки Бел. Акад. С.-Х. т. III 1927.

**) O. Arrhenius, Kalkfrage, Bodenreaktion ü. Pflanzenwachstum. Leipzig. 1926.

***) М. К. Домонтович и Г. И. Аболин. Научно-Агроном. жур. № 7-8. 1927.

Тщательно размешанная почва (особенно это необходимо при внесении $NaOH$) оставлялась стоять в течение 5—8 суток, после чего определялось в ней pH . Таким образом было установлено десять градаций при чем одна—без прибавления щелочи или кислоты.

Растения и почва исследовались в пять сроков: 10/вiii, 25/вiii, 9/вiii, 21/вiii, и 5/ix. При двукратной повторности было взято таким образом для опыта с овсом всего 100 сосудов. Кроме сосудов с растениями было поставлено 15 сосудов с одной лишь почвой без растений в трех градациях: 4,00; 5,70; и 7,90. В них поддерживалась та же влажность (60% от полной влагоемкости) и определялось pH в те же сроки, как и в сосудах с растениями. В указанные выше сроки брались по два сосуда каждой градации, растения срезались у корневой шейки, почва вытряхивалась из каждого сосуда отдельно; после отборки корней почва тщательно перемешивалась и из нее бралась средняя проба в 8 гр. к которой при определении pH приливалось 20 кб. см. дистиллированной воды. Корни же отмывались дистиллир. водой, просушивались на фильтровальной бумаге, растирались в агатовой ступке, затем сок отжимался через промытую марлю; точно также получался сок из других частей растений (стеблей, листьев и метелок). pH определялось электрометрически с хингидронным электродом на ацидиметре д-ра Trénel'я.


Результаты определений pH в почве приведены в нижеследующей таблице № 1.

Табл. № 1.

Изменение pH почвы под влиянием культуры овса

Первоначальное pH почвы	Время определения pH почвы														
	10/вiii			25/вiii			9/вiii			22/вiii			5/ix		
	I	II	Сред.	I	II	Сред.	I	II	Сред.	I	II	Сред.	I	II	Сред.
4,00	5,06	5,00	5,03	5,08	5,00	5,04	4,72	4,66	4,69	5,25	5,07	5,16	5,55	5,65	5,60
4,20	5,55	5,60	5,57	5,65	5,50	5,57	5,10	5,23	5,16	5,60	5,40	5,50	6,15	6,00	6,07
4,70	5,82	5,92	5,87	5,93	5,81	5,87	5,26	5,17	5,22	5,67	5,70	5,69	6,15	6,22	6,18
5,70	5,90	5,82	5,86	6,65	6,83	6,74	5,47	5,36	5,41	6,28	6,19	6,24	6,72	6,80	6,76
6,18	6,44	6,54	6,49	6,60	6,77	6,68	5,90	5,96	5,93	6,15	6,15	6,15	6,45	6,50	6,47
6,84	7,32	7,26	7,29	7,48	7,60	7,54	7,20	7,17	7,19	6,87	6,87	6,87	7,28	7,45	7,37
7,10	7,28	7,04	7,16	7,52	7,57	7,54	7,12	7,10	7,11	7,00	6,75	6,87	7,40	7,30	7,35
7,52	7,32	7,46	7,39	7,60	7,57	7,59	6,95	7,13	7,04	6,66	6,64	6,65	6,98	7,12	7,05
7,76	7,40	7,20	7,30	7,50	7,49	7,50	7,20	7,14	7,17	7,00	6,88	6,94	7,08	7,15	7,12
7,90	7,30	7,26	7,28	7,79	7,84	7,82	7,68	7,52	7,60	7,00	6,80	6,90	7,40	7,30	7,35
Без растений															
4,00	—	—	4,70	—	—	4,88	—	—	4,70	—	—	4,30	—	—	4,46
5,70	—	—	5,45	—	—	5,90	—	—	5,94	—	—	—	—	—	5,75
7,90	—	—	8,20	—	—	7,70	—	—	7,17	—	—	7,51	—	—	7,17

Графические данные для почвы представляются в следующем виде:

Изменение pH почвы под овсом

с овсом) буферная поверхность = 12 кв. см. (а буферное число = 5,0); буферные же свойства почвы, бывшей у нас в опытах прошлого года, определялись буферной поверхностью = 19,2 кв. см. (буферное число = 7,5). Большая буферность прошлогодней почвы подтверждается еще тем количеством H_2SO_4 , которое потребовалось для доведения обоих почв до одинакового значения pH , а именно: для суглинка прошлого года для $pH=4,01$ брались 9 кг. см. 10% H_2SO_4 , а для супеси этого года для $pH=4,00$ — 6 кг. см. той же кислоты. То же и при установлении других градаций.

При учете роста растений и урожая сырой массы получились данные, изображенные графически.


Для овса эти кривые указывают на два optimum'a (двувершинность): для роста 4,0—4,2 и 6,85; для урожая 4,0 и 6,85—7,10.

Совсем иные результаты получились при таком же исследовании культуры проса.

Как видно из вышеприведенных таблицы и графика, почва под влиянием роста проса не увеличивает значения pH , что наблюдалось для других культур (Ключарев и Страж, Домонтович), а наоборот, понижает его, даже в кислом интервале (напр. 5,8—5,35); и только при самой кислой градации — 4,7 — pH поднимается до 5,35. Кривые роста и урожая для проса (черт. II и III) также отличаются от таковых для овса, а именно,

Как и в прежних наших опытах с овсом, кривые pH почв разделяются как-бы на две группы, имея посреди нейтральную линию с $pH=7$, с той лишь разницей, что кислотный интервал приближается ближе к срединной линии, не отклоняясь вниз в конечных пунктах, как мы это наблюдали в прежней работе. Такое явление, другими словами, более резкое увеличение значений pH в конце опыта, можно, вероятно, объяснить различием буферных свойств, бывших в наших опытах, почв. Для супесчаной почвы этого года (в опыте

Черт. II.

Рост овса и проса при различных pH почвы

Страж, Домонтович), а наоборот, понижают его, даже в кислом интервале (напр. 5,8—5,35); и только при самой кислой градации — 4,7 — pH поднимается до 5,35. Кривые роста и урожая для проса (черт. II и III) также отличаются от таковых для овса, а именно,

Изменение pH почвы под влиянием культуры проса								
Первоначальное pH почвы	25/vii			5/ix			I	II
	I	II	Cр.	I	II	Cр.		
4,70	5,63	5,50	5,57	5,50	5,25	5,38		
5,80	5,80	5,95	5,87	5,30	5,40	5,35		
7,10	7,17	7,17	7,17	6,62	6,65	6,64		
7,75	7,25	7,22	7,24	6,85	6,85	6,85		
8,12	7,55	7,40	7,48	6,93	6,85	6,89		

наблюдается одновершинность, притом в щелочном интервале: для роста около 7,75, а для урожая при 8,12. Не следует забывать, что эти числа показывают первоначально установленную реакцию почвы; благодаря, повидимому, способности проса закислять почву (см. табл.), все развитие растения происходит при гораздо меньшей щелочности; если взять начальное значение $pH=8,12$, то уже через месяц после посева (т. е. 25/vii) pH почвы равнялось 7,48, а к концу опыта—6,89.


Для описанного опыта с просом была взята почва со Стебутовского опытного поля (суглинок на лессе) с $pH=5,80$. Постановка отличалась от таковой для овса только тем, что были взяты глиняные сосуды большого размера (25×15 см.), вмещавшие по 5 килогр. почвы; градаций pH было установлено лишь пять, а именно:

pH почвы	Количества 10% H_2SO_4 или 10% $NaOH$
4,70	8 кб. см. H_2SO_4 на 1 кг. почвы
5,80	без прибавления
7,10	8 кб. см. $NaOH$ на 1 кг. почвы
7,75	12 " " " "
8,12	15 " " " "

Что действительно под влиянием роста проса pH почвы мало изменяется, или даже закисляется, указывает другой одновременно поставленный нами опыт с просом, а для сравнения и с овсом, в несколько отличной обстановке: был взят ряд почв, сильно буферных, с различным значением pH (естественных). Культуры проведены в малых глиняных сосудах с 800 гр. почвы*); значения pH в начале опыта и к концу приведены в следующей таблице (стр. 196).


Таким образом, и здесь, овес, в одинаковых условиях, действовал на почву гораздо более „защелачивающе“, чем просо, которое при одной из градаций даже закисляло почву. Развитие проса на щелочной гра-

Черт. III.

Урожай овса и проса при различных pH почвы

*) Во все сосуды вносились одинаковые количества $N+P+K$.

Черт. IV.



Овес:


pH	
В начале опыта	К концу опыта
4,85	6,02
6,10	6,66
6,59	6,75
7,94	8,25

Просо:

pH	
В начале опыта	К концу опыта
4,85	5,60
6,10	6,14
6,59	6,40
7,94	8,02

ции было гораздо лучше, чем у овса, который и в этом опыте показал также двувершинность, чего не наблюдалось у проса. Чтобы еще охарактеризовать просо по его отношению к реакции почвы, мы приведем фотографический снимок с культуры в опыте с просом, проведенный в нашей лаборатории студ. Д. М. Некрашевич.

Снимок показывает, что просо развилось (и дало наибольший урожай) на почве с $pH=6,35$. В кислом интервале (4,04) растения погибли, но при $pH=7,33$ просо развивалось вполне нормально и даже при $pH=8,68$, при котором погибли рожь, пшеница, лен и картофель, — просо развилось хотя и хуже, чем при менее щелочной реакции, но оно все-таки закончило цикл своего развития и нормально плодоносило. Можно думать, что просо идет так далеко в сторону щелочного интервала, благодаря своей способности закислять



Рост проса при различной реакции почвы

среду, в которой оно растет. Происходит ли это от большого количества CO_2 , выделяемой корневой системой проса, или от присущей ему особенности брать из почвенных соединений больше катионов, чем анионов, или, наконец, от какой-нибудь третьей причины — этот вопрос требует еще своего разрешения. Несомненно, однако, то, что просо относится к реакции почвы иначе, чем прочие хлебные злаки и оно, по преимуществу, может быть названо щелочным растением.

В нижеследующих таблицах приведены данные по определению pH в клеточном соке корней, стеблей, листьев и метелок овса и проса в те же сроки, как и определения в почве.

Табл. № 3.

pH почвы	О В Е С															Вес сырой массы в %					
	Корни					Стебли					Листья										
	10	25	9	22	5	10	25	9	22	5	10	25	9	22	5						
VII	VIII	VIII	VIII	IX	VII	VIII	VIII	VIII	IX	VII	VIII	VIII	VIII	IX	VII	VIII	VIII	IX			
4,00	6,14	6,52	6,31	6,50	6,70	6,64	6,16	6,00	5,94	6,12	—	—	5,99	6,44	6,57	—	—	6,27	5,77	6,48	41,9
4,20	6,70	6,62	7,22	7,58	7,10	6,45	6,14	6,07	6,05	6,49	—	—	6,07	6,61	7,18	—	—	6,48	5,67	6,26	26,8
4,70	7,15	6,76	6,43	6,44	6,95	6,46	6,22	5,95	6,02	6,33	—	—	5,95	6,40	6,96	—	—	6,68	5,85	6,25	30,3
5,70	6,83	6,96	6,70	6,75	6,68	6,54	6,14	5,90	6,06	6,22	—	—	5,90	6,38	6,87	—	—	6,40	5,91	6,38	26,5
6,18	6,60	6,87	6,53	6,90	6,65	6,55	6,15	5,94	6,04	6,08	—	—	5,94	6,53	6,96	—	—	6,35	6,15	6,40	50,4
6,84	7,03	6,99	7,25	7,09	6,49	6,89	6,62	6,09	6,27	6,00	—	—	6,09	6,58	6,72	—	—	6,31	5,95	6,22	100
7,10	7,06	6,95	6,85	7,29	6,94	6,96	6,77	6,27	6,17	6,12	—	—	6,27	6,52	6,74	—	—	6,36	5,97	5,90	100
7,52	7,00	7,12	6,87	7,29	6,90	7,07	6,32	6,73	6,39	6,45	—	—	6,73	6,89	7,00	—	—	6,35	6,17	6,12	14,9
7,76	6,95	7,22	6,75	7,42	7,00	6,94	6,65	6,46	6,55	6,68	—	—	6,46	7,12	7,33	—	—	6,22	5,66	6,40	10,9
7,90	7,04	7,45	7,50	7,30	7,20	6,74	6,45	—	6,69	—	—	—	7,18	7,20	—	—	—	—	—	1,2	

Табл. № 4.


pH почвы	П Р О С О								Вес сырой массы в %	
	Корни		Стебли		Листья		Метелка			
	25	5	25	5	25	5	25	5		
VII	IX	VII	IX	VII	IX	VII	IX	VII	IX	
4,70	6,61	6,02	5,70	5,10	6,34	5,67	—	5,77	67,4	
5,80	6,68	5,79	5,72	5,06	6,31	5,43	—	5,53	70,6	
7,10	6,91	5,89	5,86	5,00	2,28	5,48	—	5,54	97,2	
7,75	6,85	5,90	5,81	5,00	6,34	5,34	—	5,49	96,3	
8,12	6,84	6,75	5,91	5,45	6,15	5,49	—	5,45	100	

Данные с овсом соответствуют таковым, полученным нами в предыдущей работе. Мы и здесь имеем более щелочной клеточный сок в частях растений, по сравнению с pH почвы, в кислом интервале (до-

6,86 у овса и до 5,80 у проса) и меньшие значения pH в щелочном интервале, при чем наибольшие колебания и резкие сдвиги обнаруживаются корням и стеблями, как у овса, так и у проса. Но и тут просо выделяется тем, что закисление сока в щелочном интервале идет гораздо дальше, чем у овса; так, при $pN=7,75$ сок корней и стеблей у овса ко времени уборки имел pH 7,00 и 6,68, у проса же — 5,90 и 5,00.

Приведенные данные в графическом изображении принимают следующий вид:

Черт. V.



Кислотность сока частей овса при различных pH почвы

В овсе кривые pH корней резко выделяются от pH прочих частей; они не скожи друг с другом и принимают самый разнообразный вид. Наоборот, кривые для pH других частей как бы рисуют нам определенную закономерность. Так, pH метелок овса к 22/ix везде значительно понижается, чтобы к 5/ix резко подняться; кривые pH стеблей представляют собой широкую седловину, а pH листьев овса, начиная от стебля, идет круто вверх, как-бы изображая рисунок самого растения.

Кривые pH для проса опять-таки своеобразны и показывают сильное закисление клеточного сока за время вегетации. Если мы возьмем напр. значения pH , для корней овса и проса, в те же самые сроки (25/VII и 5/IХ), то увидим, что у овса они располагаются почти везде на прямой горизонтальной, у проса же они все, за одним лишь исключением, направляются резко вниз. Это же наблюдается у проса и по отношению pH клеточного сока стеблей и листьев.

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы:

1. Рост и урожай овса, на бывшей в опыте почве с $pH = 5,70$. (в естественном состоянии) выращенного при различной искусственно созданной реакции этой почвы, показывают двувершинность, с одним maximum в кислом интервале (4,0—4,2) и с другим в щелочном (6,8—7,10).


2. Разница maximum'ов в щелочном интервале, наблюдавшаяся между прежде полученными нами данными и данными настоящего опыта, должна быть обяснена различием буферных свойств почв, бывших у нас в этих опытах.

3. Данные по росту и урожаю проса показывают определенную одновершинность, притом с maximum'ом, на различных почвах, или в щелочном интервале, или в близком к нейтральному.

4. Под влиянием культуры овса pH почвы увеличивается в кислом интервале и уменьшается в щелочном. При культуре же проса pH почвы или не изменяется или довольно резко понижается.

5. Реакция клеточного сока частей овса изменяется к концу вегетационного периода в сторону защелачивания при кислой реакции почвы (от 4,00 до 6,18 у овса) и в сторону закисления при дальнейшем увеличении pH почвы (начиная с 6,84). Что касается проса, то процесс защелачивания клеточного сока, наблюдается только при сильной кислой реакции почвы, а именно—4,70. Уже при следующей градации—5,80 и особенно в щелочном интервале происходит сильное (особенно в стеблях)) закисление клеточного сока.

Черт VI.

Кислотность сока частей проса при различных pH почвы

Проф. А. В. Ключарев и Р. Г. Стражс.

RÉSUMÉ

1. Der Wuchs und Ernteertrag des Hafers, der bei verschiedener Reaktion gezogen ist, zeigt später eine Zweigipfligkeit, mit einem Maximum im sauren Intervall pH (4,0—4,2) und einem andern im alkalischen (6,8—7,10).

2. Der Unterschied in der Grösse des Maximum's im alkalischen Intervall, der zwischen den von uns früher erlangten Angaben und denen des vorliegenden Versuches bemerkt wird, kann durch die Verschiedenheit der Puffereigenschaften der Böden, die in unseren Versuchen vorgekommen sind,—erklärt werden.

3. Die Angaben über Wachstum und Ernte der Hirse zeigen uns eine bestimmte Eingipfligkeit, dabei, mit einem Maximum auf verschiedenen Böden, entweder im alkalischen Intervall, oder einem, dem neutralen nahen.

4. Unter dem Einflusse der Haferkultur vermehrt sich pH des Bodens im sauren Intervall und vermindert sich im alkalischen; bei der Hirsekultur aber verändert sich pH des Bodens entweder garnicht, oder vermindert sich hinlänglich stark.

5. Die Reaktion des Zellsaftes der Haferteile verändert sich zum Schlusse der Vegetationsperiode, mit einer Neigung zur Verlaugung bei einer sauren Bodenreaktion (von 4,00 bis 6,18 bei Hafer) und mit einer Neigung zur Versäuerung bei einer weiteren Vermehrung pH des Bodens (von 6,84 an). Was die Hirse anbetrifft, so wird ein Verlaugungsprozess des Zellsaftes nur bei der sauersten Bodenreaktion, und zwar bei 4,70,—beobachtet. Schon bei der folgenden Gradation—5,80, und besonders im alkalischen Intervall, geht eine starke (besonders in den Halmen) Versauerung des Zellsaftes vor sich.

Prof. A. Klutschareff u. R. Strasch.

Матар'ялы па вывучэнныі біялёгіі цьвіценъня чырвонай канюшыны (*Trifolium pratense L.*) рознага паходжанъня.

Агульнае абаснаванье працы.

Яшчэ ў 1913 годзе была распачата на Энгельгардаўскай с.-г. станцыі (Рэнард¹) праца па сэлекцыі чырвонай канюшыны; аднак, па незалежных прычынах хутка прышлося яе съпініць. Цяпер, аднаўляючы гэту працу ў Горках мы паставілі сабе мэтай падабраць належны матар'ял і больш падрабязна разабрацца ў некаторых біялягічных асаблівасцях канюшын рознага паходжанъня на фоне прыроды-гістарычных умоў Беларусі, для якой культура і пашырэнне пасеваў чырвонай канюшыны, як з мэтай паліпшэнья гаспадаркі, так і з мэтай прадукцыі насеніння для продажа па-засваймі межамі, мае асаблівае значэнне. Спаміж пытаньняў, якія апрацоўвае сэлекцыйны аддзел, важнае месца было вызначана пытаньню атрыманьня насеніння шляхам самазапылкаванъня, хоць даная навуковай літаратуры і на суплі посыпеху, таму што большасць даных паказвала на тое, што чырвоная канюшына самастэрильная (Лорх², Schlecht³, Kirk⁴, Fruwirth^{5, 6}).

У працах цытаваных аўтараў мы знаходзім рад каштоўных навуковых даных і назіраньняў па пытаньнях аб самастэрильнасці і самафERTильнасці кветак чырвонай канюшыны.

Не зважаючы на няўдачу атрыманьня насеніння шляхам самазапылкаванъня, посыпех які назіраецца ў іншых расьлінах, якія прынята лічыць да апошняга часу крыжавымі запылковальникамі, як напр., жыта (Heribert-Nilson⁷, Duckart^{8*}), Кулешов Н.⁹) з кукурузай (East¹⁰) абнадзеялі нас у тым, што калі прыстасаваць буйны маштаб працы і мець рознавідны па паходжанъні матар'ял, дык магчыма і атрымаецца вынік больш дадатны; пры гэтым-жа шэраг аўтараў (Armstrong¹¹, Beal¹², Frandsen¹³, Kirk⁴) лічачы зусім магчымым атрыманьне насеніння канюшыны шляхам самазапылкаванъня. Kirk нават вывучаў у 1924 годзе і расьліны, атрыманыя ад гэтага насеніння.

Выбар матар'ялу.

Да гэтага часу мы ня ведаем ня толькі чистых сэлекцыйных сартў канюшыны, але і папуляцый вялікай выраўненасці. Іх прынята практична падзяляць, у большасці выпадкаў, на познасьпелыя і скорасьпелыя (Лі-

*) У час наведанія мною Свалефа і Вайбульсхольма ўвесень 1927 г. мне прышлося асабіста бачыць шэраг новых досьледаў і назіраньняў, якія даюць грунтоўнае падвержданне магчымасці шырокага прыстасаванія inbreeding'a для дасягнення дадатных вынікаў і магчымасці іх практичнага прыстасаванія пры сэлекцыі жыта і цукровых буркоў (Рэнард).

сіцын¹⁵), або на скорасьпелыя, сярэднясьпелыя і познасьпелыя (Зварыкін^{16, 17}), адзначаючы таксама па ліку ўкосаў—на адно і двухукосныя. Гаспадарчае значэнне канюшын рознай укоснасці і скорасьпеласці надзвычайна рознавіднае і рознацэннае, у сувязі са здольнасцю перазімоўваць і даваць розны па якасці і колькасці ўраджай сена. Пры самым павярхойным і нават не напрактикаваным назіраньні канюшыннага поля ў цвіце, можна наглядаць надзвычайна стрыкатую мешаніну тыпаў, якія розніцаадаін ад другога рэзкім на вока адзнакамі. Так, побач з кустамі густаліставымі, мы бачым кусты бедныя лістам з растапыраным съязблом, якое высока тырчыць. Побач з кволым, ценкім і сочным съязблом можна знайсці і грубае, таўстое, рэбрыстое, пры гэтых і рознахварбаванае і рознаапушанае і г. д. Па ахварбоўцы лісту і наогул па знадворным выглядзе кустоў назіраеща таксама вялікая разнавіднасць. Калі-ж узоры, для сэлекцыйнай мэты, рэдка пасаджаны, дык тады можна знайсці ўсе пераходы ад кустоў са шчыльна прыцінутым адзін да другога, скіраванымі верх съязблом, багатымі лістамі да растапыраных са съязблом, якое съцелецца па зямлі, беднымі лістамі. Калі-ж назіраецца пачатак і канец зацвітанья, дык на рознавідных узорах можна адзначыць самы стрыкаты малюнак прадоўжлівасці цвіцення, якое зацягваецца да двух з паловай месяцаў, і амаль нельга знайсці ўзору, як спаміж ранніх, так і познасьпелых, якія-б мелі максымумы цвіцення рэзкаазначаныя, а амаль заўсёды ёсьць максымум, які розніца на некалькі дзён.

У нашым досьледзе сёлетняго году мы мелі ў сваім распараджэнні № 51 узор рознага паходжанья (гл. дыяграма № 1). На гэтай дыяграме прыведзены даныя аб харектары цвіцення, а таксама назова і месца паходжанья ўзору.

Асноўныя пытаньні дасьледвання

У гэтай працы мы ставілі наступныя пытаньні

A.

1) Праверка магчымасці самазапылкованья на ўзорах канюшыны рознага паходжанья ў прыродна-гістарычных умовах сэлекцыйнага аддэлу Горацкай станцыі (хваліварак Іванова).

2) Азначэнне паводзін у гэтых пытаньні розных узораў і розных шыротна-геаграфічных тыпаў канюшыны.

3) Вырабаванье ўплыву некаторых фізычных спосабаў на ўдачу запладнення пры самазапылкованні.

B.

Другая частка працы мела на мэце выясняньне некаторых знадворных умоў цвіcenня, запылкованья і запладнення і складалася з наступных пытаньняў:

1) Падлік шасціножак, як выканаўцаў запылкованні.

2) Праверка пытаньня аб выключнай ролі ў гэтай справе чмялёў.

3) Пытаньне аб узделе ў запылкованні начнай фаўны.

4) Азначэнне становішча скорасьпелай і познасьпелай канюшын адносна максымуму працы шасціножак і сувязі яго з вынікам запылкованні.

5) Сувязь удачы запладнення і ўзросту кветак у галоўках, якія запылкоўваюцца. Поруч з гэтымі пытаньнямі можна было па тых матар'ялах, якія былі, паставіць і б) сувязь скорасьпеласці і ліку кветак галоўкі.

Разъмер працы.

Аб колькасъці галовак, якія падлягалі вывучэнню і падліку па розных тэмах досьледу, можна судзіць па ніжэйпрыведзенай табліцы № 1.

Таблица № 1, якая харктаразуе разъмер працы і колькасъць ізаляваных і падлічаных галовак розных канюшын

Т Э М Ы	Дзікая канюшына		Скорасьпелая канюшына		Позьнасьпелая канюшына	
	Лік га- ловак	Лік кветак	Лік га- ловак	Лік кветак	Лік га- ловак	Лік кветак
I. Самазапылкованье: (Індывід. ізаляцыя)						
1. Натуральнае	22	1474	202	17319	447	44796
2. З пераціраньнем	13	955	30	2661	64	6445
3. Штучнае	—	—	18	1440	42	4299
4. Самазапылкованье пад агуль- ным ізалятарам	—	—	—	—	805	не падліч. а вмлічана
II. Крыжавое запылкованье (Індывід. ізаляцыя)						
1. Ночнай фаўнай	—	—	25	1946	25	2102
2. Даённай фаўнай	—	—	25	1967	22	1950
(Агульны ізалятар):						
3. Запылкованье члодамі	—	—	—	—	950	не падліч. а вылічана
4. Натуральнае	36	выліч.	350	выліч.	300	„
III. Узрост кветкі і ўдача запылк. штучн. крыжав. запылк.						
1. Аднадзённ. × аднадзённ.	—	—	—	—	20	1706
2. 4-дзён. × 4-дзённ.	—	—	—	—	20	1820
3. 6-дзён. × аднадзённ.	—	—	—	—	15	1441
4. Аднадзённ. × 6-дзённ.	—	—	—	—	12	1161
Натуральнае запылк.						
1. 2-дзённыя	—	—	—	—	20	1893
2. 4-дзённыя	—	—	—	—	20	1860
3. 6-дзённыя	—	—	—	—	20	1907
4. 7—8-дзённыя	—	—	—	—	20	1825

Назіраліся і былі падлічаны ўсяго 3.523 галоўкі. Індывідуальна ізаляваныя мусъліновымі ізалятарамі 1.082 галоўкі. Паасобныя дэталі мэтадыкі назіранья і харктару ізаляцыі прыводзяцца пры разглядзе ўаснонсьці кожнага назіранья.

Характарыстыка цвіценъя прабаваных канюшын.

Шмат дасьледчыкаў, якія вывучалі біядёгію канюшыны, даволі ясна паказалі нам, што большасць важнейшых біялягічных і гаспадарча-каштоўных адзнак знаходзяцца ў даволі цеснай сувязі з часам, характарам і прадоўжлівасцю цвіценъя. У гэтай працы мы звязралі вялікую увагу назіраньням і рэгістрацыі пачатку, канца, максымуму і прадоўжлівасці цвіcenъя ўзору, якія служылі нам аб'ектамі працы. Дзеля гэтага праз кожныя тры дні адзначаўся стан дзяляннак падлікам колькасці кустоў, што зацвілі ў працягу кожнай трохднёўкі. Па тэхнічных меркаваньнях (вялізарная колькасць кустоў) і самкнутасці травастою на дзялянках, на было магчымасць падлічаць усе кусты і дзеля гэтага непасрэдна падлічаліся першыя і апошнія 10—20 кустоў. А зацвітанье апошній большасці кустоў, адзначалася прыблізна: „зацвіло $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, кустоў“, якія у канцы цвіcenъя былі пераведзены ў непасрэдныя лічбы кустоў, выходзячы з падлікавай сярэдняй колькасці кустоў на одну дзялянку ў 120 паасобнікаў.

Гэтыя лічбы, для большай нагляднасці, паказаны ў выглядзе складанай дыяграмы № 1, дзе ўзоры і атрыманыя крывыя зацвітанъя падабраны па ступені скораспеласці ад самых ранніх да самых позных. Пры разглядзе гэтай дыяграмы, трэба перш за ёсё адзначыць, што ўсе крывыя падзяляюцца на тры няроўныя групы: 1) група скораспелых, ад № 1 да № 15, якія выяўляюць даволі схожы малюнак характару цвіcenъя з раннім максымумам, г.зн. цвіcenъя скораспелых канюшын. У межах гэтай групы можна адзначыць невялікія зъмяшчэнні максымумаў цвіcenъя якія на выходзяць па-за межы двух суседніх трохднёвак. 2) Група сярэдня-скораспелых канюшын ад № 16 да № 20 з няясна выяўленым адным і рэдка двумя няяснымі максымумамі з вельмі зацяглым пэрыядам зацвітанъя. 3) Значная група познаспелых канюшын ад № 21 да № 53 з максымумам, адлегласцю ад максымума першай групы пераважна на 18 дзён.

Назіраецца вялізарная ўзаемная засьмечанасць тыпаў, якая зусім пацвярджае паказаную ўпачатку нашага спавяшчэнъя стракатастасць канюшынных дзяляннак.

Німа ніводнай крывой з максымумам у пачатку, якая бы не працягнулася па-за межы другога максымуму. Кожны скораспелы ўзор абавязковая засьмечаны познаспелымі расамі.

Разглядаючы крывыя, мы знаходзім усе пераходы ад тыповага паўднёвага ўзору і адпаведнай яму крывой, як крывая ўзору № 14 і № 16 і інш. (нумары неабходна лічыць, зъмешчаныя ў дужках), толькі ледзь-ледзь засьмечаных познаспелымі расамі, праз такія, як крывая № 20, 22, з выразнымі двумя максымумамі, такіх, як крывая № № 40 і 46, якія перанеслы свой максымум у другую частку, і такіх, як крывая № № 8 і 26 ужо толькі засьмечаных скораспелымі—да чиста познаспелага, як № № 7, 8 і інш.

Існаванье познаспелых узору, вольных ад скораспелых рас, зъявляецца, як відаць, вынікам натуральнай сэлекцыі, калі нашы цяжкія зімы нішчадзяць нятрывалую скораспелую канюшыну.

Агульная расцягнутасць крывых цвіcenъя паказвае на асаблівасць канюшыны, што адрознівае яе ад большасці іншых культурных расылін. Пэрыяд яе цвіcenъя расцягнуты больш як на два месяцы. Нават у паасобных узорах ад зацвітанъя першага куста да зацвітанъя апошняга праходзіць да пяцідзесяці дзён. Першыя кусты куль-

турнай канюшыны зацьвілі ў гэтым годзе 14/VI, апошні—17/VIII. Агульная амплітуда зацьвітанья роўна 63 дням. Максымум цвіщеняня скрасьпелых папуляцый падае на 24/VI, познаспелых—на 12/VII. Пра-доўжлівасць цвіщеняня паасобных галовак, што вольна цвітуць,—6—8 дзён, памешчаных пад ізалятар—да 10 дзён. Паасобныя кветкі галоўкі пачыняюць вянуть ужо на трэці дзень ад пачатку распусканья галоўкі.

Першыя якія рассьцівілі галоўкі дзікай канюшыны знайдзены 5/VI у ваколіцах Горак і Іванова, а максымум прыпадае на 18—26. Зусім дась-пелі і былі сабраны: дзікай 15/VII, скрасьпелая—28/VII і познаспелая—21/VIII. Дапасоўваючы гэта з галоўным пэрыядам сенакосу, які ў нашым раёне прыпадае на канец ліпеня, неабходна адзначыць, што магчымая дамешка скрасьпелай і дзікай канюшыны маюць поўную магчымасць абнасеніцца, бо да гэтага часу, насеніне ўжо здалее дасьпець і гэтым самым дае сталае папаўненне засімечанаццаі канюшыны надзвычайна скрасьпелымі формамі, бо высыпаныя зерняткі, якія ня ўышлі і пра-расьлі ў гэтым годзе, папаўняюць тое, што цяжкая зіма зынішчае з ме-шаніні.

A. Самазапылкованье ў чырвонай канюшыне.

Методыка і досьледы з самазапылкованнем.

Вывучэнне гэтага пытання адбываляса роўналежна ўва ўсіх групах канюшын на ўзорах, якія былі ў калякцыйным гадавальніку сэлек-цынага аддзелу станцыі (усяго 53 ўзоры). Пытанье разъбівалася на наступныя пункты: 1) ці наогул існуе самазапылкованье ў наших гле-бава-кліматычных умовах. 2) Як упłyвае на ўдачу запладненяня дапамога самазапылкованню пераціраннем галовак і штучнае самазапылко-ванье. 3) Як вядуць сябе ў гэтым пытаньні розныя тыпы і розныя узоры.

Пытанье аб розніцы ўдачы запладненяня пры самазапылкованні у межах кветкі, межах галоўкі і куста было зусім пакінута, бо нам здаецца, няма ніякіх тэарытычных асноў для дапушчэння падобнай розніцы пры сучасным становішчы пытанья аб самазапылкованні наогул, дый уважаем, што папярэдня працы Лорха, Kirk'a, Schlecht'a, Williams'a і інш. пацьвердзілі гэта.

Мэтадам вывучэння з'яўлялася ізаляванье паасобных галовак з наступным падлікам завязаўшыхся зернят. У якасці ізалятараў ужываліся торбачкі з марлі; спачатку яны былі вельмі вялікіх памераў— 3×4 вэр., але пасля аказаўліся нівыгаднымі, бо пакрытая імі значная частка съязбліла пачынала рассыці, што па істоті шкодзіла працы. Зусім прыгоднымі аказаўліся іза-лятары памерам у $2 \times 1\frac{1}{2}$ вэршкі, яны і паслужылі для ізаляцыі вялі-зарнай большасці дасьледваных галовак. Яшчэ меньшыя былі-б ужо ня-прыгодны ў працы, дый абцягваючы непасрэдна галоўку, яны змушалі-б кветкі праастаць праз матар'ял, што ставіла-б пад сумляванне надзеи-насьць падобнага ізаляванні.

Галоўкі ізаляваліся ў той момант, калі вяночкі кветак пачыналі набываць белую ахварбоўку. Для ізаляванні бралі галоўкі толькі зусім вольныя ад якіх-бы та ні было пашкоджанні і перад ізаляцыяй мягкай шчотачкай ці абдзымухваннем ачышчалі іх ад дробных шасьці-ножак, якія маглі быць схаваны паміж кветак. Апошняя ветачкі съязблі, каб не завязваць іх у ізалятар, адразаліся вострымі ножніцамі.

Каб не дапусціць да паляганнія галовак і каб забясьпечыць ад-загніваннія съязблі, яно падтрымлівалася за рог торбачкі падпоркамі.

Ізляваныя галоўкі назіраліся і ў выпадку згібаньня ад павялічэння ад росту даўжыні часткі съцябла, якая зымешчана ў ізалятар,—месца перавязу апошняга падымалася. Калі кветкі ў некаторых галоўках пачыналі праастаць праз ізалятар, дык ён папраўляўся. Агляд адбываўся штодзенна.

Галоўкі, прызначаныя для пробы ўплыву перацірання, падлягалі апошняму ў першы ж дзень пасля распускання, з паўтарэннем яго пасля яшчэ два разы,—праз дзень і праз трох пасля першага.

Пераціранне адбывалася (асцярожна, рукамі) ўсіх кветак галоўкі, якія зынімаючы ізалятара, з мэтай большай гарантыві ад пераносу пылку, але, не зважаючы на гэта, рукі выціраліся пасля кожнай галоўкі.

Штучнае самазапылкованье галовак адбывалася ў першыя дні пасля іх распускання ў ізалятары ценка, але шурпата завостраным графітавым алоўкам, часам звыльжаным нектарам дзеля лепшага прыставанья пылку.

Запылкованье рабілася простым панураннем пакрытага пылком алоўка з кветкі ў кветку. Работа ішла даволі шпарка, пры гэтым толькі зважалі, каб у кожную кветку панураўся аловак пакрытым пылком і каб слупок, які высаквае пры пануранні алоўка, удараўся аб гэты пылок.

Збор адбыўся тады, калі большасць галовак, якія вольна цвілі, дасыпела.

Падлік зрабілі па асобных узорах, дакладным прагляданнем па асобных кветак і пералічэннем іх.

Важнейшыя вывады.

Вынікі зыведзены па ўзорах і выяўляючы ў наступнай табліцы:

Табл. № 2.

Дзікае канюшына				Скорасыпелая канюшына				Познасыпелая канюшына			
Лік галоўак	Лік кветак	Лік насення	% насення	Лік галоўак	Лік кветак	Лік насення	% насення	Лік галоўак	Лік кветак	Лік насення	% насення
Натуральнае самазапылкованье											
22	1474	5	0,34	197	17319	22	0,127	447	44796	46	0,1027
з пераціраннем											
13	955	11	1,15	30	2661	—	—	64	6445	1	0,015
Штучнае самазапылкованье											
Вольнае запылкованье	—	18	1440	—	—	—	20,97	42	4299	—	—
	12%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0

Галовак дзікай канюшыны, якія далі насенне пры самазапылкованні—8, ці 22,85%, скорасыпелай 8 ці 3,3% і познасыпелай 7 ці 1,2764%.

Паасобныя галоўкі па колькасці і процэнту зернят раскладаюцца так.

Табл. № 3.

Дзікая канюшына			Скорасьпелая канюшына			Познасьпелая канюшына		
№ № галовак	Лік зернят	%/ зернят	№ № галовак	Лік зернят	%/ зернят	№ № галовак	Лік зернят	%/ зернят
1	1	1,2	1	1	1,0	1	1	0,9
2	1	1,4	2	1	1,2	2	1	1,0
3	1	3,9	3	1	1,4	3	1	1,1
4	1	0,9	4	2	2,9	4	3	2,4
5	2	3,0	5	3	3,5	5	3	3,1
6	2	3,0	6	5	4,9	6	8	12,1
7	3	4,9	7	5	6,2	7	30	27,5
8	4	4,5	8	4	13,3	—	—	—

Апрача таго, на аднай з дзялянак была ізалявана частка яе плошчай у 1 кв. мэтр агульным ізалятарам. У час цвіценьня галоўкі некалькі раз церлі адну аб другую, упадабняючы ўзаемнаму трэнню пры натурадальных умовах (падчас буры).

З 805 галовак, якія месціліся пад гэтым ізалятарам, толькі дзіве далі па адным семячку. Тут процант запладнення роўны толькі 0,0025.

З усіх гэтых лічбаў мы можам зрабіць толькі наступны вывод:

1) Самазапылкованне бязумоўна ёсьць, бо няма чым іншым вытлумачыць знаходжанье заплодненых плодазавязей наогул і тым больш такоі галоўкі, як галоўка з 30 насеннямі спаміж галовак праз увесе час ізаляваных, якія не падлягали ніякім маніпуляцыям, гдзе-б можна было дапусціць занос чужога пылку.

2) Нахіл да самазапылковання адноўкава выяўлены ўва ўсіх тыпах і ўзорах і ўласцівы ім, а паасобным расьлінам, г. зн. гэта не зьяўляецца прыметай тыпу ці ўзору, а прымета паасобнага індывідууму, і напэўна, прымета спадчыннага харктара.

Гэтыя расы, з нахілам да самазапылковання, можна сустрэць надзвычайна рэдка, што даводзіць вялікую складанасць алемаморфы, якая абумоўлівае гэтую прымету.

4) Спрабаваныя намі мэханічныя спосабы ня могуць узбудзіць гэтага нахілу, яны могуць толькі дапамагчы ў запылкованні расе, якая па спадчынне мае нахіл да самазапылковання.

5) Па сіле свайго выяўлення гэты нахіл вельмі шырока хістаецца. Пачынаючы ад долей процэнту запладнення, мы знаходзім процант яго, роўны нармальному пры крыжавым. які гавора ўжо аб вялікім нахіле.

Але для практикі семяводзства так слаба выяўлены агульны нахіл да самазапылковання бязумоўна ня мае значэння.

Практычна канюшына самастэрильна і ўраджай насенія знаходзіцца ў поўнай залежнасці ад умоў крыжавога запылковання, але сэлекцыя можа спадзявацца на вылучэніе гэтых, з нахілам да самазапылковання, рас, замацаванніе гэтага нахілу ў патомстве і далейшае ператварэнне мэтадаў сэлекцыі канюшыны ў мэтады працы над самазапылкованцелямі.

В. Натуральнае крыжавое запылкаванье

Тут выясняліся такія пытаньні:

1) Ці прымае ўдзел у запылкаванні начная фаўна; 2) Ці магчыма запылкаванье пры дапамозе чпол; 3) Паслья рабіўся вучот шасціножак, як выкананаўца запылкаванья, з мэтай азначэння ступені забесьпячэння запылкавальнікамі і азначэння сувязі максымуму працы іх з максымумамі цвіцення канюшын і 4) азначаўся ўплыў узросту галоўкі на ўдачу запладненьня.

Для выясненія першага пытаньня было выбрана 25 галовак на 5-ці ўзорах скорасьпелай канюшыны і столькі-ж і на столькіх познасьпелай. Гэтыя галоўкі ізаляваліся адначасна з вызначанымі для самазапылкаванья і зусім таксама.

Але з моманту пачатку распусканья яны кожны вечар, як толькі наступала зымярканье, вызваляліся ад ізалятараў, якія адзяваліся зноў толькі раніцай да пачатку лёту дзённых шасціножак.

Так было да адцвітанья галовак, паслья чаго ізалятары аставаліся на галоўках аж да збору.

Поруч з гэтым, на тых самых дзялянках адбывалася ізаляванье іншых галовак толькі нанач.

Ночная і дзённая фаўна.

Вынік запылкаванья паказаны ў табліцы № 4.

Табл. № 4.

Запылкаванье начной фаўнай

ТЫП КАНЮШЫН	Ізаляваныя на дзень				Ізаляваныя на ноч			
	Лік галоўак	Лік кветак	Лік зернят	% запладненія	Лік галоўак	Лік кветак	Лік зернят	% запладненія
Скорасьпелая . . .	23	1936	14	0,723	23	1967	676	34,37
Познасьпелая . . .	25	2102	—	0,0	22	1950	745	37,20
У сяго . . .	48	4038	14	0,347	45	3917	1421	36,4

Як відаць з лічбаў, галоўкі, з якіх ізалятары зьнімаліся на дзень, далі продант запладненія, нармальны для тых, што цвілі вольна, як у скорасьпелай, так і познасьпелай. Ён нават крыху большы ў абедзівух групах, але гэта можна вытлумачыць праста тым, што для ізаляванья наогул выбіраліся галоўкі толькі лепшыя, непашкоджаныя.

А галоўкі, якія былі вольнымі толькі наччу, у познасьпелай далі 0% запладненія і ў скорасьпелай 0,723.

Усяго з 25 галовак у скорасьпелай насенінія далі 4, пры гэтым адна дала 9 зернят.


Аб гэтым выніку трудна сказаць штосьці пэўнае.

Гэта запладненіе магло адбыцца і за кошт самазапылкаванья. У кожным разе калі начная фаўна і прымае ўдзел у запылкаванні канюшыны, дык гэты ўдзел настолькі нікчэмны, што практичнага значэння я не мае.

Удзел пчол у запылкаванні.

Па пытанні аб удзеле пчол у запылкаванні чырвонай канюшыны ёсьць шмат навуковай літаратуры ў працах Schlecht'a², Williams'a¹⁴, Kirk'a⁴, Лорха², Lindhard'a¹⁸, Казанскаага¹⁹. Большасьць аўтараў паказвае на тое, што пчолы могуць запылкоўваць канюшыну, але ўдзел іх у гэтым запылкаванні меншы, чымся чмялёў, пры гэтым добрае запылкаванне канюшыны атрымліваецца ў тых выпадках, калі трубка кветак канюшыны ўкарочаная (Linhard, Martinet) і даўжыня яе каля 7 мм., але, як правіла, такія канюшыны ў гаспадарцы зьяўляюцца маладзенымі.

У нашым досьледзе для выясняння пытання аб удзеле пчол у запылкаванні, была ізалаивана частка аднай дзялянкі агульным ізалятарам разьмерамі ў $140 \times 100 \times 80$ см. (гл. мал. № 1). Калі большая частка галовак пад ізалятарам распушыцілася, ізалятар штодзенна зьнімаўся гадзін на 8, і ў гэты час устанаўляўся строгі нагляд над дзялянкай. Давалася магчымасьць лётаць і запылкоўваць толькі пчолам і дробным шашчиножкам. А чмялі проста адганяліся. Гэта ўдавалася вельмі лёгка, бо амаль ніколі чмелі не прылятаў да дзялянкі проста з боку, а пабачыўши як ён набліжаецца з сумежных дзялянак, даволі лёгка штурхнуць, і чмелі адляціць зусім з гадавальніку.



Індывідуальны і агульны ізалятары на познасьпелай канюшыне.

(Адзін з апошніх для вучоту працы пчол).

А пчолы даволі ахвотна наведвалі дзялянку, не зважаючы на тое, што тут-же побач цвіла такая мёданосная расьліна, як *Melilotus albus*. Праўда, праца іх была вельмі павольная. Вельмі паволі перахадзілі яны з кветкі на кветку, доўга трymаючы ў кожнай з іх свой хабаток, які прасьевечваўся праз вяночак і хаваўся за падвяночкам.

Пры гэтым відаць было, як яны стараліся як мага далей прасунуть галоўку, разварачваючы вяночак, а слупок тымчасам няўхільна агалаўся.

Найбольш наведваліся да галовак адкрытых, якія знаходзеліся на абакружыцы куста, і зусім не дакраналіся да тых, якія былі ў цені, схаваны паміж лісцем.

Цікава, што чмель у гэтых адносінах мае амаль адваротныя прывычкі. Ён ахватней наведвае якраз крыху заценененія галоўкі, асабліва ў сьпякоту і ў паўдзённы час. Пчолы, такім чынам, дапаўняюць работу чмялёу*).

Падлік сабраных галовак, які адбываецца так, што спачатку падлічаецца галоўкі на абакружыцы, паказаў, як значна большы процент запладненія гэтых галовак ад процэнту запладненія ўнутраных. Галоўкі на абакружыцы далі $7,4\%$, а ўнутраныя толькі $1,47\%$. Агульны-ж процент запылкаваныя— $4,75$.

Дзеля таго, што процент запладненія канюшыны, якая цвіла вольна— $27,0$, то на долю пчол падае $\frac{1}{6}$ усей работы па запылкаванью. Гэта ўжо ня так мала, каб ня лічыць іх удзельнікамі ў гэтай справе.

Пры падліку зернят, якія завязаліся ад запылкаваныя пчоламі, прышло з'вярнуць увагу на тыя абставіны, што зерніты ў галоўках канцэнтраваліся ў большай частцы каля верхавіны галоўкі. Гэта нельга не паставіць у сувязь з даўжынёй вяночка, бо апошні ў верхавінных кветак карацейшы.

Такім чынам, даўжыня вяночка зьяўляецца ўсё-ж такі велічынёй, якая вырашае посыпех работы пчол. Вось таму павялічэнне скарыстаныя гэтай работы магчыма толькі пры сэлекцыі на скарачэнне вяночка.

Падлік відаў шасьціножак.

Гэты падлік мы рабілі такім чынам:

У вызначаныя для гэтага пэрыяды, у працягу некалькі дзён, адбывалася рэгістрацыя ўсіх шасьціножак, якія працавалі на пэўнай плошчы.

Пры гэтым быў прыняты падзел іх толькі на тры групы: чмялі, пчолы і іншыя прадстаўнікі. У гэтую апошнюю катэгорыю ўвайшлі і ўсе выпадковыя госьці, якія зусім, як відаць, ня прымалі ў запылкаваныя канюшыны.

У кожны з падліковых дзён вызначаліся такія тэрміны для рэгістрацыі: раніца з 7 да 10 гадзін, поўдзень з 1 да 3-х і вечар з 6 да 8-мі.

У кожны з гэтых тэрмінаў некалькі раз (праз 15—20 хвілін) абходзелі вызначаную плошчу канюшыны і запісвалі ўсіх шасьціножак, якія працавалі на гэтай плошчы. Пасля выводзеліся сярэднія з гэтых запісаў, сярэднія за дзень і сярэднія для пэрыяду, і атрыманыя лічбы прыводзеліся да адзінкі плошчы.

Першы падлікавы пэрыяд у чатыры дні быў у час цвіценія скорасьпелай канюшыны паміж 20/VI і 27/VI. Другі ў час цвіcenія позна-съпелай (пачатак цвіcenія і максымум) з 12 да 18/VII у тры дні і трэці—у канцы цвіcenія апошняга (таксама ў тры дні) паміж 24 і 30/VII.

Вынік падліку паказаны ў наступнай табліцы.

* Найбольш поўная книга аб чмялех і іх біялагічных асаблівасцях складзена Sladen'ам². Шмат аўтараў спасылаюцца на гэтую працу ў тым ліку і Лорх² на расейскай мове.

Табл. № 5.

Штодзенна на плошчы ў 1 кв. саж. працавала шасьціножак

Першы пэрыяд (цвіц. скораасьп. кан.)			Другі пэрыяд (нач. і сяр. цвіц. познасль.)			Трэці пэрыяд (канец цвіц. познасль.)		
Чмялёў	Пчол	Інш.	Чмялёў	Пчол	Інш.	Чмялёў	Пчол	Інш.
0,33	0,27	0,63	0,63	0,38	0,13	0,77	0,32	0,11

З гэтай табліцы мы таксама бачым, што пчолы прымаюць значны ўдзел у працы, хадзя-б па колькасці тых, якія працуюць. Праўда, інтэнсыўнасць іх працы значна ніжэйшая. Пры азначанымі апошнімі аказалася, што чмель у адну хвіліну аблятае ў сярэднім 4 галоўкі, апіляючы 36,6 кветак, а пчала толькі 17,6. Праца пчалы, такім чынам, удвая вальнейшая ад працы чмяля.

Калі цяпер прыняць, што праца шасьціножак адбываецца ў працягу 12 гадзін штодзенна і што пэрыяд цвіцення расцягнуты ў сярэднім на 2 тыдні, дык можна вылічыць гранічную колькасць галовак, якая можа запылкованацца ў працягу гэтага часу.

Так, узяўшы, напрыклад, 2-і пэрыяд, мы будзем мець: на плошчу ў 1 квад. сажэнь: $36,6 \times 720 \times 0,63 + 17,6 \times 720 \times 0,38 = 16,602 + 4,815 = 21417$ кветак альбо 210 галовак, а за ўесь пэрыяд (2 тыдні) — $210 \times 14 = 2940$ галовак.

А гэта плошча (1 квад. саж.) можа мець толькі 2,5—3 тысячи галовак, то, як бачым, запылкованыкаў як быццам хапае на ўсе 100% запылкованыня. А ў запраўданыці мы маєм толькі 27. Гэта зусім натуральная, бо наш разрахунак вымагаў сталага добра гадав'я, адсутнісці паўторнага запылкованыня і запылкованыня ўласным пылком і інш. А гэтага ніколі ня бывае і таму неабходна мы павінны лічыцца з фактам недахопу рабочай сілы для запылкованыня канюшыны і старацца навучыцца дапамагаць яе развязвіцьцю і больш поўна выкарыстаць тую, якая ёсьць.

Калі ж мы зьвярнемся да апошніх табліцы, дык пабачым, як ня роўнамерна гэтая сіла паддзяляецца ў часе У пэрыяд цвіcenня скораасьпелай канюшыны мы маєм колькасць яе амаль удвая меншую, чымся ў пэрыяд цвіcenня познасльпелай, і што да канца апошняга яна яшчэ павялічваецца і, магчыма, яе максымум, як гэта кажуць некаторыя дасьледчыкі, абміне і гэты пэрыяд. Такім чынам, найбольш значная яе частка траціцца і толькі таму, што пэрыяды цвіcenня нашых канюшын не дапасаваны да максымуму яе развязвіцьця.

Але ўсё-ж такі познасльпелая канюшына знаходзіцца ў лепшых умовах адносна і гэтых важных абставін, што дабаўляе ёй яшчэ адзін плюс у параўнанні з скораасьпелай. Гэта пацьвярджаецца і вынікі натуральнага запылкованыня,—у скораасьпелай мы маєм 20,97%, а ў познасльпелай 27, не зважаючы нават на тое, што цвіcenне апошній адбывалася ў горшых мэтэаралягічных умовах.

Працу па запылкованыні, як бачым, выконваюць і чмель і пчолы, але на долю апошніх падае ўсё-ж нязначная частка. Яна будзе тым больш малай, калі мы будзем параўніваць яе не з агульнай працай, а з тэй магчымасцю, якая выяўляеца наяўнасцю кветак, што патрабуюць запладнення.

Тады мы атрымаем толькі вышэйпаказаныя 4,75%.

А запладненне апошняй колькасці ўсё-ж такі залежыць толькі ад чмялёў. І калі-б было справядліва Дарвінаўскае азначэнне залежнасці паміж ураджаем канюшыннага насеніння і прысутнасцю ў данай ваколіцы катоў, дык нам трэ' было-б уязца за іх гадаванье.

Але, як відаць, справа тут ня так простая, гэтая залежнасць, як відаць, далёка складаная і глыбейшая. Ворагі паводле Дарвіна—мыши, як кажа ў сваёй працы аб чмялёх праф. Казанскі,—часамі часцінна ўступаюць чмялём свае гнейзы, а чалавек, руйнуючы культурай цалінныя плошчы і скашваючы ў адказныя моманты расьліннасць, кідае іх на голад, змушае гінуць сваіх-жа памочнікаў.

Выходзячы з даных падліку працы шасьціножак, мы маєм далучыцца да наступных двух рэкамандаваных мерапрыемстваў, якія могуць прывесці да павялічэння насеніннай прадукцыі канюшыны. Абодва яны маюць на ўвазе штучнае дапасаванье максымуму цвіцення канюшыны да моманту максымальнага лёту шасьціножак. Адзін—гэта падкашванье канюшыны з мэтай адцягнуць тэрмін цвіцення, а другі—сэлекцыя канюшыны ў напрамку адбору тых рас, якія найпазней цвітуть. Апошніе з гэтых мерапрыемстваў мае свае асновы, адносна першага—трудна сказаць на сколькі пазнейшы гаспадарчы эфект апраўдае падобны спосаб, але пры эканамічнай рацыянальнасці частковай гадоўлі скорасьпелай канюшыны ў гаспадарках, где неабходны ранын зялёны корм, засеў, скорасьпелай канюшыны мае вялікае значэнне, падкашваннем яе атрымліваецца магчымасць падагнаць цвіcenне.

Відавы склад запылкавальнікаў.

З мэтай выявіць відавы склад шасьціножак, якія працавалі,—рабілі з іх калекцыі. Збор для калекцыі, як і падлік, дапасоўваўся, галоўным чынам, да трох пэрыяду.

Першы, падчас цвіcenня скорасьпелай канюшыны, працягваўся з 18/VI да 30/VI, пры гэтым выдзелены злоўленыя з самага пачатку з 18-га да 22-га.

Другі ад пачатку цвіcenня познасьпелай, з 10-VII—25-VII, і трэці—з 25-VII—5-VIII, які захапіў толькі канец цвіcenня познасьпелай.

Сабраная калекцыя можа таксама харктарызаваць працу ў розныя пэрыяды. Так, у першы пэрыяд трапілі ўсе буйныя чмялі,—гэта ў большай частцы царыцы, якія гавораць за тое, што ў гэты час ящэ ня быўдзіліся малыя рабочыя чмялі. Працаваць могуць толькі перазімкі, а колькасць гэтых ня можа быць вялікай.

У другім пэрыядзе ўжо значны лік маладых работнікаў, а ў трэцім іх ужо вялізарная большасць.

І тут мы бачым, што ў самых лепшых умовах знаходзіцца трэці пэрыяд—пэрыяд заканчванья цвіcenня познасьпелай канюшыны, а абодвы максымумы цвіcenня—у горшых.

Спаміж відаў шасьціножак па даных, ласкава прaverаных і складзеных паводле нашай калекцыі прафэсарам П. Ф. Салаўёвым, былі наступныя чмялі і пчолы¹⁾:

¹⁾ Аб відавым складзе чмялёў запылкавальнікаў можна судзіць па працах Lindhard'a—18, Williams'a—14, Schlecht'a—3, Fruwirth'a—5, Лорха—2; а дэльце самыя поўныя і цікавыя расейскія працы аб чмялёх—Казанскага—19 і Скорыкава—20 маюць сваю ўласную новую наўмніклатуру чмяліных рознавіднасцяў, што і перашкаджае нам далучыць зводную таблічку.

Чмялі: 1. *Bombus Rajellus* K.

2. *B. arenicola* Thomas

3. *B. variabilis* Schmied, var *notomelus* Kriech

4. *B. agrorum* F.

5. *B. Scrimshiranus* K.

6. *B. cognotus* Steph.

Пчолы: 1. *Eucera Similis* Lep.

2. *Eucera longicornis* L.

3. Эзычайная пчала

Па тэхнічных прычынах не ўдалося праверыць усей калекцыі, а таму магчыма, што паказаны съпіс ня поўны.

Як выпадковыя госьці былі некаторыя матылькі, кветкаўыя мушкі, восы і інш.

Усе паказаныя віды мы знаходзім ува ўсе пэрыяды, так што ў адносінах відавога складу ўмовы як быццам адноўлькавы. Толькі пад канец лета колькасць прадстаўнікоў кожнага з іх усё расце.

Уплыў узросту галоўкі на ўдачу запладнення

Тут мелася на ўвазе азначэнне найбольш спагаднага для запладнення пэрыяду жыцця кветкі і прадоўжлівасці жыцця паасобных яе элемэнтаў.

Спраба адбывалася паводле наступнай схемы:

1) запылкаванье аднадзённых галовак пылком аднадзённых; 2) 4-дзённых 4-дзённымі; 3) шасыцідзённых-аднадзённых і 4) аднадзённых-шасыцідзённымі. У гэтай схеме адбывалася штучнае крыжавое запылкаванье.

У дадатак да гэтага падлягала натуральному запылкаванню: 1) двухдзённыя, 2) чатырохдзённыя, 3) шасыцідзённыя і 4) 7-8-дзённыя.

Вынікі паказаны ў табліцы № 8.

Тут адразу кідаецца ў очы цікавы малюнак зъмяншэння запладнення з павялічэннем узросту запылкоўваных кветак у абедзвюх гэтых схемах. Нават гэтыя процэнты падобны ў абодвух радах, але гэта ўжо проста вынік супадання акуратнасці штучнага запылкавання з паўнатой натуральнага.

Найбольшы процент запладнення далі аднадзённыя галоўкі ($34,09\%$). Пры натуральным запылкаванні амаль такі самы процэнт і ў двухдзённых ($30,9\%$).

Да чатырох дзён гэты процент ужо значна зъмяншаецца (штучнае — $24,68\%$ і натуральнае — $22,58\%$), а да 6—7-мі ператвараецца ўжо ў вельмі малую величыню ($5,3\%$ і $3,4\%$ пры натуральных).

Такім чынам, для свайго запладнення галоўка мае толькі 4—5 дзён і колькасць запладненых завязяў азначаецца гэтымі днямі. У шэсць дзён нават штучнае запылкаванье дало нікчэмны процент.

Цікава далей, што запылкаванье і шасыцідзённых аднадзённымі і аднадзённых шасыцідзённымі дало сходныя вынікі. У першых процэнт ледзь-ледзь меншы, але затое там ёсьць некалькі галовак зусім пустых. Гэта трэба аднесці за кошт утраты здольнасці да запладнення жаночых элемэнтаў кветкі. Запылкаванье аднадзённых пылком шасыцідзённых у кожнай галоўцы дало па некалькі зернят,—гэта гавора за тое, што пры нармальных умовах пылок захоўвае здольнасць прарастаць да гэтага тэрміну. А малы процент запладнення ім можа быць вытлумачыцца тым, што пылок не зможе падзяліцца на некалькі зернят.

чаны тым, што галоўкі ў гэтым узроўні мелі ўжо мала пылку, ён ужо быў расьсейны, і, такім чынам, утваралася труднасць і ненадзеянасць запылкавання ім. А жаночыя элемэнты некаторых кветак да гэтага часу ўжо, як відаць, пачынаюць вянуть ад якіх-небудзь мэханічных ці іншых пашкоджанняў.

Выходзячы з гэтага, мы можам зрабіць такі вывод: 1) Найбольш спагадны для запладнення момант жыцця кветкі гэта першы дзень пасля раскрыцця вяночка, а, магчыма, і да раскрывання. 2) Запладненне можа адбыцца і ў любы іншы час на працягу ўсяго жыцця кветкі, якое прадоўжваецца да 10 дзён, але чым пазней, тым пэўнасць удачы меншая.

Практычна здольнай да запладнення кветкай можна лічыць толькі першыя 4—5 дзён.

3) Жыццяздзейнасць пылку ў натуральных умовах прадоўжваецца не менш шасці дзён.

Скорасьпеласць і лік кветак у галоўцы

Пры падлічанні ліку кветак у галоўках розных канюшын было зауважана, што сярэдня з узораў у познаспелай канюшыне у большай частцы большая, чымся сярэдня ў скорасьпелай і дзікай. При разбіўцы на клясы ліку галовак ува ўсіх гэтих трох тыпах па гэтих адзнаках атрымаліся наступныя відаўменныя рады:

Табл. № 6.

Клясы па ліку кветак	30	40	50	60	70	80	90	91—100	101—110	111—120	121—130	131—140	141—150	151—160	161—170	171—180	181—190	191—200
	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70	71—80	81—90											
Тыпы канюшын																		
Познаспелая канюшына	—	2	3	7	20	38	61	75	81	65	40	20	12	4	1	1	1	1
Скорасьпелая канюшына	2	4	8	11	20	22	39	22	29	10	7	3	3	5	—	—	—	—
Дзікая канюшына	—	2	4	6	5	9	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Для познаспелай $M_1 = 102,8$; $\sigma = \pm 22,43$; $m = 1,07$; $P = 1,004\%$.

Для скорасьпелай $M_2 = 87,5$; $\sigma = \pm 25,86$; $m = 1,9$; $P = 2,173\%$.

Для дзікай . . . $M_3 = 66,6$; $\sigma = \pm 17,8$; $m = 3,02$; $P = 8,63\%$.

$$\frac{M_1 - M_2}{m, diff} = \frac{15 . 3}{2 . 4} = 6,4 > 3. \quad \frac{M_2 - M_3}{m, diff} = \frac{20 . 9}{3 . 56} = 5,8 > 3.$$

Прымета, як бачым, зусім устойлівая, і мы з поўным правам можам яе далучыць да іншых, якія адрозніваюць гэтыя тыпы адзін ад другога. Лік кветак у галоўцы зьмяншаецца ад познаспелай канюшыны да скорасьпелай і далей да дзікай.

Такім чынам, да вартасці познаспелай канюшыны далучаеца яшчэ адна карысная прымета. Большы лік кветак пры поўнай забясьпечанасці запылкавальнікамі дае магчымасць атрыманьня і большай колькасці насеніння.

Гэта пацьвярджае і паказаная ў наступнай табліцы карэляцыйная за-
лежнасць паміж гэтымі прыметамі, выяўленая і пры сучасных умовах.

Табл. № 7.

		-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	
		Лік кветак	31—50	51—70	71—90	91—110 Mo	111—130	131—150	151—170
3	0—10	1	3	1					
2	11—20	2	11	9	1				
1	21—30	1	3	13	4	1	1		
0	31—40	2	2	3	16	3			
+	41—50			3	7	4		1	
+	51—60		1	2	3	2			
+	61—70				1				
+	71—80					1			

$$b_1 = -0,67; S_1 = 1,10$$

$$b_2 = -0,46; S_2 = 1,45$$

$$r = \frac{a_1 a_2 P - n b_1 b_2}{n s_1 s_2} = \frac{127 - 100, -0,67, -0,46}{100 \cdot 1,1 \cdot 1,45} = 0,60 \pm 0,064.$$


Гэты каэфіцыент гавора ўжо аб даволі значнай карэляцыі.

Атрыманы намі папярэдні матар'ял па гэтай працы, у роўнай меры як і іншыя даныя, ляжа ў аснову сэлекцыйной працы з канюшынай на Горацкай с. г. станцыі.

Праф. К. Г. Рэнард і А. І. Лапто.

10/XI-27 г.

Нямецкий	№ 1 (16)
Мисловы, ф. Иванова, Горацкага р.	№ 2 (14)
Киёвский, ст. Ирта	№ 3 (27)
Куреки	№ 4 (21)
Киёвский	№ 5 (24)
Арлуский, Янопали, Сев. пав.	№ 6 (25)
Паўночна-німецкі	№ 7 (26)
Rotklee Schlesischer	" 8 (1)
Польски	№ 9 (33)
Валынский, Жытомир	№ 10 (31)
Латвийский, фирмы Lots	№ 11 (32)
Паўночна-німецкі	№ 12 (30)
Маскоўскай губ. саўх. Земіна	№ 13 (41)
Латвийский, ф. Lots	№ 14 (39)
Пскоўскі, Стараруб. сел. с.	№ 15 (47)
Мисловы, Дубровенск. р.	№ 16 (20)
Куреки	№ 17 (22)
Тульский, прадсельсаоз	№ 18 (40)
Латвийский, Нялідава	№ 19 (46)
Швадзкі ф. Вайбуль	№ 20 (10)
Цыверскі, Кашын	№ 21 (26)
Цыверскі, Красны холм	№ 22 (45)
Канішчаяўскага сем. т-ва	№ 23 (42)
Вядкі, Шабаліна	№ 24 (38)
Вядкі, Кот. п. Чыстал. в.	№ 25 (37)
Schwedischer Spatklee	№ 26 (3)
Spätklee, Сфалеф	№ 27 (4)
Малымскі, Вяд. пол.	№ 28 (7)
Уральский, ст. Невьянск	№ 29 (8)
Баровіцка-Валдайская Саюзу	№ 30 (3)
Баровіцка-Валд. Куст. саюзу	№ 31 (36)
Канішчаяўскага т-ва	№ 32 (44)
Гартман	№ 33 (56)
Камышлоўскі Бэк. ст.	№ 34 (52)
Дацкі	№ 35 (54)
Кунгурскі матачым	№ 36 (15)
Аханская сел. стан.	№ 37 (17)
Казанскай сел. стан.	№ 38 (18)
Вядкі	№ 39 (34)
Вядкі, Пол. пр. Баг. в.	№ 40 (35)
Канішчаяўскі	№ 41 (43)
Кунгурскі, ст. Кунгур	№ 42 (9)
Сарапульскі, ст. Сарап.	№ 43 (11)
Сфалескай сэл. ст.	№ 44 (13)
Казанскай сэл. ст.	№ 45 (19)
Арлуская саюзу	№ 46 (23)
Пскоўскі, Стар. Таропа	№ 47 (48)
Пскоўскі, Таронец. п.	№ 48 (49)
Раннеібурскі, Рязанская губ.	№ 49 (50)
Малымскі, Бэкас. стом.	№ 50 (51)
Малымскі, Бэкас. стан.	№ 51 (53)



Продукт, выделенный из семян кукурузы, в виде пылевидной массы, имеющей характерную форму зерна для зерновых культур, показывает наименее выраженные признаки для определения вида зерна.

При этом, для выделения семян кукурузы из зерновых культур необходимо использовать методика, основанная на извлечении семян из зерна зерновых культур.

Сыпіс цытаванай літаратуры.

- 1) Ренард, К. Г. 1914. Смоленск. „Краткий отчет по селекционному отделу Энгельгардтовской с.-х. оп. станции“.
- 2) Лорх, А. Г. 1914. Московская селекционная станция, выпуск № 3
с) Материалы к вопросу о самоопылении *Trifolium pratense* L.
стр. 81—190.
- 3) Schlecht, F. 1921 г. Zeitschrift für Pflanzenzüchtung. Band VIII H. 2
s. 121—157. Untersuchungen über die Befruchtungsverhältnisse
bei Rotklee.
- 4) Kirk, L. E. 1925. Scientific Agriculture vol V № 6. ref Тр. по Пр.
Бот. и Сел. XVI т. вып. V. Artificial selfpollination of red clover.
- 5) Fruwirth, C. 1922. Handbuch der landw. Pflanzenzüchtung. 3. Bd. 1922.
- 6) " 1916. Zeitschrift f. Pflanzenzücht. Heft 3. „Die befruchtungs-
verhältnisse bei Rotklee und ihre Beziehungen zur Züchtung di-
eser Pflanze“.
- 7) Heriebert-Nilson, N. 1916. Zeitsch. f. Pflanzenrüch. Bd. IV H. 1 „Po-
pulationsanalysen und Ehrlichkeitversuche über die selbststeri-
lität, Selbststerilität und Fertilität bei dem Roggen“.
- 8) Duckart, J. Marggrabowa 1927. Referat V Internationaler Kongress für
Vererbungswissenschafts. 59—60 „Ergebnisse neunjähriger Inverst-
ruchtversuche bei Roggen.“
- 9) Кулешов, Н. Н. 1925. Харьков. „Новое направление в селекции пе-
рекрестно-опылителей“.
- 10) East Edw. 1919 U. S. A. „Inbreeding and outbreeding“.
- 11) Armstrong, J. 1883. The Gardeners' chronicle p. 623. „The fertilisation of
the red clover“.
- 12) Beal W. U. S. A. „Grasses of North America“ по Фрувирту.
- 13) Frandsen H. 1917 Zeitschr. f. Pflanzenrüch. H. 1. „Die Befruchtungs-
verhältnisse bei Grass und Klee in ihrer Beziehung zur Züchtung“.
- 14) Williams, R. D. 1925 Univ. col. of wales. Aberystwith № 4. „Studies
concerning the pollination, fertilization and breeding of red clover“.
Цит. по т. Б. Пр. Б. С. 1926 г.
- 15) Лисицын, П. И. 1925 „Среднерусский красный клевер“ Тр. по Пр.
Бот. и Сел., т. XV.
- 16) Зворыкин, Б. Е. 1925. Труды Ботанического отделения по селекции
кормовых растений „Красный клевер“.
- 17) Зворыкин, П. П. 1927. Вестник сельского хозяйства № 4 „К харак-
теристике клеверов различных скороспелостей“.
- 18) Lindhard, E. 1921. Zeitschrift für Pflanzenzüchtung H. 2 „Der Rotklee
bei natürlichen und künstlicher Zuchtwahl“.
- 19) Казанский, А. Н. 1925. Тр. Ив.-Возн. Губ. Науч. Общ. Краеведения
„Шмелевое население Иваново-Вознесенской губ., его видовой
состав, районное распределение и хозяйственное значение“.
- 20) Скориков, А. С. 1922. Фауна Петроградской губ. т. II, в. 2 „Шмели
Петроградской губ.“.
- 21) Sladen, F. W. 1912 Macmillan and c. London „The humble-bee, its
life history and how to domesticate....“.

Beiträge zur Kenntniss der Biologie des Blühens von Rotklee (*Trifolium pratense L.*) verschiedener Herkunft.

Für die von uns in diesem Jahre in der Selektions-Abteilung der Gorkischen Idw. Versuchs-Station auszuführenden Versuche, standen uns 51 Kleesaatproben verschiedener Herkunft (s. Diagramm № 1) zur Verfügung. Auf diesem Diagramm sind die Angaben über den Charakter des Blühens neben den Benennungen und Ortsangaben des Ursprungs der einzelnen Proben angeführt.

Die unserer Arbeit zu Grunde liegenden Fragen lauten folgendermassen.

1. Kontrollbeobachtungen über die Selbstbefruchtungsfähigkeit der uns zu Gebote stehenden Kleesaatproben verschiedener Herkunft unter den natürlichen Bedingungen der Selektionsabteilung der Gorkischen Station (auf dem Versuchsfelde in Iwanowo).

2. Die Erforschung des Verhaltens der verschiedenen Proben und der nach geographischen Längengraden abweichenden Typen von Klee in dieser Frage.

3. Die Ergründung des Einflusses einiger physischer Eingriffe auf den Erfolg der Befruchtung bei Selbstbestäubung.

Der zweite teil der Arbeit salto einige äusserliche Bedingungen beim Blühen, bei der Bestäubung und Befruchtung klar stellen und amfasste folgende Fragen.

1. Die Feststellung der Insekten, die Bestäubung zu Wege bringen.

2. Die Erforschung der Frage über die in dieser Beziehung hervorragenden Tätigkeit der Wespen. (Hummeln).

3. Die Frage der Anteilnahme der Nachtfauna bei der Bestäubung.

4. Die Feststellung des Verhaltens von frühereifenden und spätreifenden Kleearten in Bezug auf die Höchstleistung der Insekten und ihrer Beziehungen zu den Ergebnissen der Befruchtung.

5. Der Zusammenhang zwischen dem Erfolge der Befruchtung und dem Alter der zu bestäubenden Blüten in den Köpfchen.

Im Zusammenhange mit diesen Fragen lässt sich nach dem vorliegenden Material erörtern:

6. Der Zusammenhang zwischen Frühreife und Anzahl der Blüten in den Köpfchen.

Ueber die Anzahl der Köpfchen, welche der Untersuchung und Zählung unterlagen, kann man sich nach der unten folgenden Taf. № 1 eine Vorstellung machen.

Im Allgemeinen wurden 3523 Köpfchen einer Beobachtung und Zählung unterworfen. Individuel gesichtet durch ein Nesseltuch 1082 Köpfchen. Einzelne Details der Untersuchungsmethode, sowie über den Charakter der Sichtung sind bei der Besprechung der Einzelheiten einer jeden Beobachtung ausführlich mitgeteilt.

Die zahlenmässigen Angaben über das verarbeitete Material finden sich in den Tafeln №№ 1, 2, 3, 4.

Aus den von uns erhaltenen Zahlen können wir nur folgende Schlussfolgerungen ziehen.

1. Eine Selbstbefruchtung findet unzweifelhaft statt, da sich anderweitig das Vorhandensein von, befruchteten Keimen überhaupt und vor Allem in solchen Köpfchen, wie dasjenige mit 30 Samenkörnern, welche sich die ganze Zeit hindurch zwischen streng isolirten Köpfchen befanden und niemals solchen Manipulationen unterzogen worden waren, bei denen ein Eindringen fremder Pollen vorausgesetzt werden konnte, nicht erklären liesse.

2. Die Neigung zu Selbstbefruchtung ist bei allen Typen und Proben gleicherweise ausgeprägt und ist nicht diesen, sondern einzelnen Gewächsen eihen d. h. sie ist kein Merkmal des Typus oder der einzelnen Probe, sondern lediglich Merkmal des einzelnen Individuums und voraussichtlich ein Merkmal erblichen Charakters.

3. Solche zur Selbstbefruchtung geneigte Rassen finden sich äusserst selten, was wiederum seinerseits Zeugniss für eine starke Neigung zur Allelomorphie, die dieses Merkmal bedingt ablegt.

4. Die von uns versuchten mechanischen Eingriffe konnten diese Neigung unmöglich wachrufen, sie konnten höchstens eine schon erblich veranlagte Neigung zur Selbstbefruchtung begünstigen.

5. In Bezug auf die Stärke ihrer Aeusserung schwankt diese Neigung in weiten Grenzen. Angefangen von Bruchteilen von Befruchtungen, finden wir solche Prozentgehalte, die gleich sind einer normalen, durch Kreuzung hervorgerufenen Befruchtung, was schon für starke Neigung zu Selbstbefruchtung Zeugniss ablegt.

Für die Praxis der Samenzucht hat jedoch diese im Allgemeinen sich nur schwach ässernde Neigung zur Selbstbefruchtung zweifellos keine Bedeutung.

In praktischen Hinsicht ist der Klee nicht selbstdfruchtend, und die Samenernte hängt vollständig von der kreuzungsweisen Bestäubung ab, die Zuchtwahl kann jedoch darauf hoffen, die zu Selbstbefruchtung geneigten Rassen auszusondern und durch Verstärkung dieser Neigung in der Nachkommenschaft die methoden bei der Arbeit der Selbstbestäubung durch Ausnutzung der Methoden der Zuchtwahl noch weiter, herauszubilden.

Die Art und der Grad der Anteilnahme der Bienen an der Bestäubung das Klee ist auf Tab. № 5 angeführt.

Aus dieser Tabelle ist ferner ersichtlich, dass die Bienen an dieser Arbeit erheblich Teil nehmen, wenn auch nur in Bezug auf die Menge der Arbeiterinnen. In der Tat ist die Intensität ihrer Arbeit eine bedeutend geringere. Bei der Berechnung der letzteren konnte festgestellt werden, dass die Hummel im Durchschnitt 4 Köpfchen in der Minute befiegt, wobei sie 36,6 Blütchen bestäubt, die Biene dagegen in derselben Zeit nur Köpfchen besucht und Blütchen bestäubt, Folglich geht die Arbeit der Biene auf dem Klee doppelt so langsam vor sich, als die der Hummel. Die Artenzahl der Hummeln und Bienen ist aus Tab. auf der Seite 213 sichtlich.

In Bezug auf die Frage nach dem Lebensalter der Blütchen und auf Bestäubung lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:

1. Der für Bestäubung günstigste Augenblick im Leben des Blütchens ist der erste Tag, nachdem sich die Blumenkrone geöffnet hat, vielleicht sogar noch bevor sie sich öffnet.

2. Eine Befruchtung kann auch zu einer beliebigen anderen Zeit stattfinden, im Verlauf der ganzen Lebensdauer des Blütchens, die bis zu 10 Tagen währt, je später aber, um so unwahrscheinlicher ist ihr erfolgreicher Verlauf.

Für die Praxis darf man für eine gedeihliche Befruchtung eines Blütchens nur auf die ersten 4—5 Tage rechnen.

3. Die Lebenstätigkeit eines Staubfaadens währt unter natürlichen Verhältnissen nicht weniger als sechs Tage.

Ueber den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Blütchen in den Köpfchen und den verschiedenen Typen der Kleearten lässt sich ein Schluss ziehen nach den Varietations-Reihen auf Tab. № 6 und nach der Korrelationsabhängigkeit nach der Tab. № 7.

Prof. K. G. Renard und A. Lappo.

IV

Границы государственного лесного хозяйства и лесной экономики.

„Der Ausbund von Namen, der bunte Wechsel des sprachlichen Gewandes, in dem dieses Wissensgefüge durch die Geschichte unserer Wissenschaft dahinschreitet, ist schon ein Beweis für seine mangelhafte Systematik.“

Prof. H. W. Weber. „Forstwirtschaft-Politik“. 1926.

ВВЕДЕНИЕ.

... Вопрос о разграничении двух новых лесных наук: 1) государственного лесного хозяйства и 2) лесной экономики — в нашей лесной литературе не ставился. До сих пор в этом не было острой потребности. Обе дисциплины, находившиеся в стадии своего оформления, мирно уживались одна подле другой. Их тесное содружество было настолько близким, что многие авторы не находили различия между государственным лесным хозяйством и лесной экономикой.

Так, напр., Ф. К. Арнольд¹⁾ в своей „Истории лесоводства“ (изд. 1895 г.) говорит о том, что „может и не соглашаться в необходимости переименования прежнего государственного лесного хозяйства в лесную экономию“... (стр. 378). Как будто, государственное лесное хозяйство и лесная экономия — синонимы.

Отсутствие разграничения между названными науками, того, что немцы называют „Abgrenzung“ — привело, напр., к такому выводу: „лесная экономия проф. Краузе²⁾“ ближе всего подходит к тому, что называется государственным лесным хозяйством“ (см. проф. М. М. Орлов³⁾ „Лесоустройство“. Том I. 1927).

Это же обстоятельство, повидимому, заставило проф. Б. Ивашкевича⁴⁾ следующим образом высказаться о судьбе лесной экономии: „Каково будет в будущем содержание лесной экономии, мы точно сказать не можем. Вероятно, это будет в наибольшей мере экономическая политика, основанная на учете лесных ресурсов и потребностей“ (см. „Содержание, метод и задачи лесной экономии“. 1927). Иными словами, лесная экономия захватит ту область, которая всецело принадлежит государственному лесному хозяйству. Но так ли это? Нет ли здесь про-
стого „совместительства“ или смешения задач и целей двух дисциплин?..
Обо всем этом нужно подумать, и во всем этом разобраться.

А. Краузе в книге: „Народо-хозяйственное значение деятелей лесного производства“ (1891) говорит, что „В России лесная политика составляет самостоятельный предмет преподавания (Oswald на лесном отделении Рижского Политехнического Института и на том же отделении Ново-Александрийского Института, в котором он под названием „лесная экономия“ читается с 1882 года).“

Таким образом, не только совмещение, но и замещение—одного предмета другим, одного названия—другим... все это показывает, что разграничение государственного лесного хозяйства и лесной экономики не ставилось в порядок дня деятелями лесных знаний, в прежнее время.

Но тем более это необходимо сделать сейчас, когда стабильные учебные планы лесохозяйственных факультетов СССР содержат и лесную экономику и государственное лесное хозяйство, как самостоятельные предметы.

Наконец, нужно сказать, что, помимо кафедр лесной экономии, существуют, напр., в Харькове и Омске совершенно независимые кафедры государственного лесного хозяйства.

Все это указывает на то, что вопрос о границах государственного лесного хозяйства и лесной экономики должен быть не только поставлен, но и посильно разрешен.

ГЛАВА I.

В русской лесной литературе имеются единственные „Лекции государственного лесного хозяйства, читанные проф. СПБ. Лесного Института А. Ф. Рудзким“, в 1885—1886 г.г. Изданы они были, в виде бесплатного приложения к „Лесному журналу“ за 1917 г., по литографированному курсу. Часть этих лекций, более позднего происхождения, относящаяся к 1901 году, опубликована была под названием: „К вопросу о прямой роли леса в народном хозяйстве“ в 1906 году. Следовательно, мы можем судить, хотя бы по этим лекциям, каково было содержание „государственного лесного хозяйства“, в понимании А. Ф. Рудзкого.⁵⁾ Сам автор этих лекций говорил, что он рассматривает: „значение леса, экономические свойства лесного хозяйства, значение государственного лесовладения, сравнительно с частным и вмешательство государства в частное лесное хозяйство“.

Для разрешения всех этих вопросов, по мнению А. Ф. Рудзкого, „необходимо ознакомиться: 1) со значением лесов в народохозяйственном отношении; 2) с тем состоянием лесного хозяйства, которое должно быть признано наилучшим, с точки зрения народного хозяйства, и 3) с различными особенностями лесного хозяйства. Лишь знакомство с этими вопросами даст нам возможность ближайшего уяснения той роли, какая принадлежит государству относительно лесного хозяйства страны“.

Таким образом, свыше 40 лет тому назад в Лесном Институте читалось „государственное лесное хозяйство“ (1885—1886 г.г.), которое рассматривало лес, как объект государственного хозяйства.

Преемник проф. А. Ф. Рузского, по кафедре лесоустройства,— проф. М. М. Орлов не пошел по пути своего учителя, в этом отношении, и курс государственного лесного хозяйства в Лесном Институте закончил свое существование.

Только в 1915 году б. Ново-Александрийский Институт Сельского Хозяйства и Лесоводства об'явил конкурс на замещение кафедры госу-

дарственного лесного хозяйства (первым профессором по этой самостоятельной кафедре был М. Е. Ткаченко).

Государственное лесное хозяйство, введенное в программу высшей лесной школы (в г. Харькове), было близко к „Лесной Политике“ проф. А. Шваппаха⁶). Несмотря, однако, на 10-тилетний срок своего существования, кафедра государственного лесного хозяйства в г. Харькове не опубликовала ни своего курса, ни конспекта, ни подробной программы, и мы лишиены поэтому возможности отграничить ту область, какую отмежевало себе „государственное лесное хозяйство“ (сокращенно оно имеется „гос-лес-хоз“) на Украине.

До образования самостоятельной кафедры лесной экономии в Ленинградском Лесном Институте, в программу этого предмета проф. Орловым были введены такие отделы: 1) основные понятия, 2) экономические факторы лес. хоз., 3) элементы лес. хоз., 4) общее лесоустройство, 5) частное лесоустройство, 6) лесоуправление и 7) государственное лесное хозяйство.

В таком понимании лесная экономия расширяется до энциклопедии, охватывающей все лесохозяйственные знания (кроме чисто-лесоводственных и лесо-технических).

Круг вопросов, который охватило „государственное лесное хозяйство“, был следующий:

а) отношение государства к лесу, б) особенности государственного лесоохранения, в) государственное лесовладение, г) общинные леса и лесные товарищества, д) лес и аграрный вопрос, е) лесные сервитуты, ж) лес, как объект налога, з) залог лесов и их страхование, и) мировой лесной рынок и участие России, к) главнейшие страны, вывозящие лес из России, л) таможенные пошлины на лес, м) тарифная политика государства и н) лесные концессии.

Несомненно, все это вопросы „государственного лесного хозяйства“, заслуживающие того, чтобы их хорошо изучить и широко поставить в самостоятельном предмете.

В программе по „Экономии и статистике лесного хозяйства“ б. Московского Лесного Института, составленной проф. К. И. Покалюком, помимо чисто-статистических и экономических вопросов, были и вопросы, относящиеся целиком и полностью к „гослесхозу“; так, напр., вопросы об аренде лесов, сервитутах, лесных концессиях, исторических судьбах лесовладения, формах лесопользования и т. п.

Стало-быть, ни в Москве, ни в Ленинграде границы государственного лесного хозяйства точно установлены быть не могли, поскольку самый предмет („гослесхоз“) не существовал самостоятельно, а входил либо, как составная часть, в лесную экономию, либо был совершенно растворен в общей программе.

При таких условиях, немыслимо было точно указать, где кончается лесная экономия и начинается государственное лесное хозяйство (лесная политика).

„Лесная экономика и лесная политика тесно связаны между собою (говорят А. И. Шульц). Но, как в процессе изучения, так и в процессе применения необходимо установить определенную грань между лесной экономикой и лесной политикой, так как, в случае соединения в одно целое лесной экономики и лесной политики, создается чрезмерно громоздкий и трудно усвояемый курс. Лесная экономика, как научный курс, должна по существу выяснить и изучить народохозяйственное значение леса в республиканском, федеральном и союзном масштабах“...

„Лесная политика должна дать изучение всех тех многочисленных мероприятий различного порядка, при помощи которых государство в целом и лесное управление в частности предполагают выполнить поставленные перед лесным хозяйством задачи“.

Указанным автором лесная экономика вполне правильно трактуется, как дисциплина, охватывающая „детальное изучение всех экономических факторов лесного хозяйства“, в отличие от лесной политики, существующей „изучить совокупность мероприятий, направленных к достижению поставленных задач“.

Поскольку эти мероприятия исходят от государства, поскольку лесная политика имеет своим предметом—совокупность государственных мероприятий по лесному хозяйству.

Схематически это разделение можно изобразить так:

Наименование дисциплин:	1) Лесная экономика	2) Лесная политика:
Сфера изучения:	Факторы и явления лесного хозяйства в их причинной связи	Государственные мероприятия по лесному хозяйству.

Отсюда явствует, что лесная политика, по существу, есть учение о государственных мероприятиях по лесному хозяйству, как юридического (законодательного), так и технико-экономического характера. Этим и обясняется, с одной стороны, то, что, в связи с процессом огосударствления лесов, усиливается внимание лесных специалистов к этой дисциплине, а с другой—полное отождествление двух терминов: а) лесная политика и б) государственное лесное хозяйство.

Доказательством первого служит, хотя бы появление несколько лет тому назад (1918—1920 г.г.) ряда работ под общим заголовком: „Лесная политика“, „Принципы обобществления лесов“, „Отмена лесной собственности“, „Лес и земля“ и др.). Наиболее крупным сочинением этого времени следует признать книгу проф. Орлова⁸): „Об основах русского государственного лесного хозяйства“, изданную в 1918 году Лесным Институтом.

В книге содержатся сведения о лесах Европейской России, по трем полосам: 1) северной, 2) средней и 3) южной. Кроме того, приведены рассуждения о национализации, муниципализации и социализации лесов, а также дана характеристика военного положения лесного хозяйства в казенных и частных дачах.

Фактическое состояние лесного хозяйства в государственных лесах 3-х северных губерний: Петербургской, Новгородской и Псковской дано Г. П. Сазоновым⁹) в его мало известной книге: „Лесное государственное хозяйство“ (изд. 1912 г., 218 стр.). В этой книге, на основе освещения состояния лесного хозяйства и его отраслей (лесоохранение, лесоуправление и проч.), намечены „необходимые мероприятия“.

Этот подход должен быть отмечен, как единственно-возможный и целесообразный. Только на основе изучения фактического строения лесного хозяйства—можно проектировать те или иные государственные мероприятия („государственное проектирование“).

В этом отношении работа А. И. Шульца: „Основы советской лесной политики“ (1925 г.) не может быть рекомендована, как руководство по „государственному лесному хозяйству“ (гослесхозу). В ней нет детального освещения современного государственного лесного хозяйства, также

как и нет систематического государственного проектирования. Поэтому необходимым дополнением к ней служат книги:

1) „Лесное хозяйство РСФСР и перспективы¹⁰⁾ его развития“ (изд. 2-ое, 1927 г.) и

2) „Мероприятия по лесному хозяйству¹¹⁾ РСФСР“ (изд. 1927 г.).

В общей сложности, все эти три книги, вместе взятые, служат прекрасным подспорьем для изучения „государственного лесного хозяйства“ в нашем понимании. Вместе с тем, они очерчивают и границы новой лесной дисциплины („гослескоз‘а“).

ГЛАВА II.

...Теперь обратимся к немецкой лесной литературе, в которой вопросу систематизации лесных знаний отведено довольно значительное место.

Первым систематиком, разделившим всю лесную науку на: а) нисшую и б) высшую, был Бургдорф. В опубликованной им в 1796 г. второй части „Forsthdbuchs“ он говорит (§ 3), между прочим: „лесная наука распадается на две главные части, из которых одна теоретическая“. Но уже в 1811 году Эгерер („Ansicht der Forstwissenschaft“) высказываетя против такого деления, говоря, что „тщетно мы будем искать обычное распределение высшей и нисшей лесной науки во внутреннем и внешнем лесном деле. Сама природа лесов против такого деления“...

Георг Людвиг Гартиг, который в своей книге: „Lehrbuch für Förster“ (1-ое изд.) еще придерживается разделения Бургдорфа, позднее совершенно отклоняет его, говоря о нем, как о разделении не приносящем никакой существенной пользы („Die Forstwissenschaft nach ihrem ganzen Umfange in gedrängter Kürze“. 1831).

Август Бернгардт в своей работе: „Geschichte des Waldeingetums, der Waldwirtschaft und Forstwissenschaft in Deutschland“ (2 Band) называет деление лесной науки на высшую и нисшую—логически шатким („logisch unhaltbare“).

Проф. Г. В. Вебер¹²⁾ в недавно вышедшей книге: „Forstwirtschafts-Politik“ (1926 г.), по которой, главным образом, и дается настоящий обзор, указывает еще и на то, что разделение Бургдорфа не имеет ничего общего с тем делением, которое было установлено впоследствии, а именно: деление лесной науки на 1) учение о частном лесном хозяйстве и 2) учение о государственном лесном хозяйстве. Обычно считают, что отцом этого деления был Гундесгаген, который разделил все лесоводство на: а) учение о лесном хозяйстве (Forstwirtschaftslehre) и б) учение о лесной полиции (Forstpolizeilehre), к которому он отнес и государственное лесное хозяйство. Любопытно отметить здесь что лесную экономию, названную Гундесгагеном „Forsthaushaltungskunde“, он отнес к учению о лесном хозяйстве, отделу второму, в который вошли: лесная таксация, лесная статистика и др.

Prof. Weber говорит, что разделение лесной науки на учение о частном и государственном лесном хозяйстве введено было впервые не Гундесгагеном, а Вальтером, еще в 1795 году. Вальтер первый разделил все учение о лесном хозяйстве на учение о частных и государственных лесах. Учение о государственных лесах охватывало, однако, не только принадлежащие государству леса, но и леса коммунальные (городские), а также и надзор за всеми остальными, находящимися в государстве, лесами. Это и был первый зародыш лесной политики, хотя в то время,

как говорит тот же Вебер, профессор Гиссенского Университета, еще и не уяснили себе того взгляда, что государство, если оно занимается лесным хозяйством, нужно смотреть также, как и на каждое общество, на каждую общину и на каждого владельца, ведущего лесное хозяйство.

С первого взгляда, разделение лесной науки на учение о частном и государственном лесном хозяйстве — как-бы напоминает прежнее деление на низшее и высшее лесоводство. Даже Гесс говорил еще, что „в более раннее время, для государственно-экономической стороны лесной науки употребляли обозначение: „высшая лесная наука“, в противоположность „низшей лесной науке“, охватывающей частно-экономическую сторону.“

Фактически это не так, ибо лесная наука Бургдорфа была наукой чисто-государственной, и противопоставления частного хозяйства государственному он не делал.

Происхождение учения о частном лесном хозяйстве относится к началу XIX-го столетия; оно явилось в результате идей Смита, которые наполнили собой науку о хозяйстве того времени. Центр тяжести лесной науки был перенесен, таким образом, на учение о частном лесном хозяйстве, но рядом с ним сохранилось и старое учение о государственном лесном хозяйстве, которое пестрило самыми разнообразными именами (*Forstpolizeilehre*, *Forstdirectionslehre*, *Forstverfassungslehre*, *Staatsforstwirtschaftslehre*).

„Изобилие имен,—говорит проф. Вебер,*)—пестрая игра словесных выражений, в которой эта смесь знаний прошла через историю нашей науки,—является доказательством ее недостаточной систематики“.

Учение о лесной полиции (*Forstpolizeilehre*) Гундесгагена разделялось на: А) Подготовительную часть — право и политическую экономию и В) прикладную часть, к которой, кроме рассмотрения общих и особых полицейских мер, относящихся к лесу, было приписано еще и государственное лесное хозяйство (*Staatsforstwirtschaftslehre*), как нечто самостоятельное, между тем, как государственное лесное хозяйство было связано с „общими“ и „особыми“ мерами, о которых Гундесгаген трактовал отдельно.

Около половины 19-го столетия Крафт высказывал ту мысль, что учение о лесном хозяйстве и лесная политика, на которые он, подобно Гундесгагену, разделил лесные знания, в сущности, относятся ко всем лесам, независимо от того, принадлежат ли они государству или другим правовым субъектам в государстве (разного рода обществам, общинам или, наконец, частным лицам).

Кроме Крафта, нужно указать еще и Альберта, который в 1875 году (в Вене) выпустил книгу по государственному лесному хозяйству (*Lehrbuch der Staatsforstwissenschaft*). В этой книге Альберт¹³⁾ относит ведение хозяйства в государственных лесах к частнохозяйственному учению, понимая его также, как и Крафт.

И Крафт и Альберт — оба, однако, находились еще под влиянием Гундесгагена.¹⁴⁾

Позже, стало распространяться мнение, что та отрасль знаний, которая рассматривает леса в их отношении к государству, должна быть отнесена не к лесным, а к государственным наукам.

*) Слова эти в подлиннике приведены в эпиграфе настоящей статьи.

Поэтому, не случайна, а совершенно последовательна такого рода постановка данной проблемы, по Веберу, который ставит такие вопросы: во 1-х, принадлежит ли лесохозяйственная политика к учению о лесном хозяйстве (лесным знаниям) и, во 2-х, какое место оно должна занимать в системе лесных наук. Вполне ясно, что второй вопрос может иметь место только после ответа на первый.

Вопрос о принадлежности лесохозяйственной политики к группе лесных наук решается различно; большинство систематиков науки выскаживаются за отнесение лесной политики к лесохозяйственным знаниям.

Еще более ста лет тому назад высказывались некоторыми авторами соображения, клонящиеся к тому, что лесохозяйственная политика не должна быть включена в систему чисто лесных знаний. Так, напр., в 1811 году Фрезениус сомневался в том, чтобы „особая ветвь государственного хозяйства, которая касается лесного дела, была предметом лесной науки“. На этом основании, Fresenius считал, так наз., „высшую лесную науку“, т. е. государственное лесное хозяйство — смесью лесной науки с основными положениями государственных наук.

Joh. Philipp Wittwer¹⁵⁾ (в 1819 г.) писал по поводу лесной политики или государственного лесного хозяйства следующее: „Если лесная наука должна учить, что мы имеем право делать в лесах, то она переходит свои естественные границы и заходит уже в область права; только уход и пользование лесами — принадлежат лесной науке“ („Beiträge zu des Herrn Staatsraths G. L. Hartigs Lehrbuch für Förster“).

В последнее время два автора: Ваппес и Катцер снова выступили против включения лесохозяйственной политики в систему лесных знаний. По мнению Ваппеса, лесная политика, которая имеет своим предметом изучения — деятельность государства, должна принадлежать к кругу государственных наук („Kreis der Staatswissenschaften“); предметом же лесных наук — должна служить деятельность отдельного лица, относящаяся к лесу.

Katzer относит лесную политику к так называемым „лесным вспомогательным наукам“ („zu den forstlichen Hilfswissenschaften“), которые стоят весьма близко к предмету специальных наук, но, сами-по-себе, к ним не принадлежат. Того же мнения был и Теодор Гартиг, один из виднейших представителей немецкой лесной науки, который относил политику лесного хозяйства („Politik der Forstwirtschaft“) также к лесным вспомогательным наукам („forstlich angewandten Hilfswissenschaften“). Гартиг понимал политику лесного хозяйства, как необходимое предварительное исследование („als eine notwendige Foruntersuchung“) учения о лесном хозяйстве. Подобному образу мысли следовал и Борггреве, принимая лесную политику, как первую часть „учения о лесных продуктах“.

Bernhardt относит „учение о государственном лесном хозяйстве“ („Staatsforstwirtschaftslehre“) к своему „общему учению о лесном хозяйстве“ (Allgemeine Forstwirtschaftslehre).

Так, обр., государственное лесное хозяйство^{*)}, как особая дисциплина, не отрывается от системы лесных знаний, составляя необходимую часть их, хотя и занимает среди них совершенно своеобразное место.

^{*)} Здесь мы хотим отметить, что, подобно Гессу, мы отождествляем лесную политику и государственное лесное хозяйство, хотя между этими терминами и могут существовать известные различия.

H. Weber-Freiburg в главе „Лесная политика“ (*Forstpolitik*), помещенной в 4 изд. (1925 г.) Лорея¹⁶): „Handbuch der Forstwissenschaft“ говорит, что лесохозяйственная политика является такой же бесспорной ветвью народохозяйственной политики, как и само лесное хозяйство является ветвью народного хозяйства.

Но, с другой стороны, наука о лесном хозяйстве, в целом, рассматривается, как самостоятельная наука. Поэтому и лесохозяйственную политику или учение о государственном лесном хозяйстве можно рассматривать, как отдельную отрасль лесохозяйственной науки; ведь, рассматриваем же мы народохозяйственную политику, как часть учения о народном хозяйстве, как звено „общей народохозяйственной науки“.

Конечно, этим не умаляется и не устраивается влияние и значение общей хозяйственной политики для государственного лесного хозяйства. Предметом государственного лесного хозяйства — является проявление народохозяйственной политики в такой своеобразной отрасли, как лесное хозяйство.

Проф. Вебер говорит, что задача лесохозяйственной политики „состоит в исследовании тех мероприятий, которые являются подходящими для достижения правильно поставленных лесохозяйственно-политических целей“ (см. „*Forstwirtschafts-Politik*“).

Эта задача, по словам Вебера, может быть достигнута лишь „на основании предыдущего познания лесохозяйственных условий, которые ею должны быть изменены. Поэтому можно разделить лесохозяйственную политику на две части, а именно:

— 1) **подготовительную часть** („*Vorbereitende Teil*“), которая занимается определением состояния, описанием данного хозяйственного положения и

— 2) **главную часть** („*Hauptteil*“), занимающуюся описанием тех идеальных направлений и хозяйственно-политических мероприятий, которые имеют в виду — преобразование имеющегося на лицо хозяйственного состояния.

ГЛАВА III.

В опубликованных нами очерках лесной политики¹⁷) под названием: „К учению о государственном лесном хозяйстве“ (Минск. 1925), мы разделили эту дисциплину на две части: 1) теоретическую и 2) практическую. Поскольку теория, в наше время, предшествует практике (мы действуем на основе наших знаний), поскольку первая часть является как-бы „подготовительной“, а вторая „главной“; таким образом, наше деление, до известной степени, совпадает с тем делением „лесохозяйственной политики“, которое дает Вебер в 1926 году.

Основными разделами учения о государственном лесном хозяйстве мы считали такие:

I.

Предмет, задачи и метод учения о государственном лесном хозяйстве. Основные принципы ведения лесного хозяйства, как части общенародного.

II.

Лесная площадь, состав и разделение лесов, в связи с родами лесо-владения, в разных государствах Европы и Америки.

III.

Мотивы отношения государства к лесу; невещественные и материальные полезности леса.

Основные моменты развития лесного законодательства.

IV.

Общественные факторы лесного хозяйства (лесная кооперация, лесные общества, лесное опытное дело, лесное образование, литература).

...Из этого перечня главнейших вопросов, мы видим, что в состав учения о государственном лесном хозяйстве входят элементы из: а) лесной статистики, б) истории лесного хозяйства, в) лесного законодательства и г) общественного лесоводства (термин, не вполне принятый).

По поводу первой дисциплины (лесной статистики) мы хотим сказать здесь, что она входит также и в лесную экономику, а потому эту дисциплину (лесостатистику) лучше рассматривать отдельно, что мы имели уже случай отметить в лесной печати.*)

В своих¹⁸⁾ „Теоретических обоснованиях лесной политики, как научной дисциплины“ мы выдвинули еще особую главу: „учение о лесоводственных принципах“, названное проф. Г. Ф. Морозовым „политикой лесоводства“, эта — идеология лесохозяйственной деятельности необходима, как стремление осознать все то, что достигнуто лесной наукой в области культуры, соединенной с лесом и лесным хозяйством. Это — своего рода „Философия лесоводства“, необходимая нам для охвата всех лесных знаний в целом. По мнению Г. Ф. Морозова, всякий научно-образованный лесовод должен иметь „лесоводственный символ веры“; такую именно задачу выяснения „сущности нашего символа веры“ и должна взять на себя „политика лесоводства“.

Только в этом случае — учение о государственном лесном хозяйстве становится „объединяющим фокусом и осмысливающим всю лесоводственную деятельность центром“ (см. „Лесной журнал“. 1916 г. Вып. 6-ой)

За последние годы роль учения о государственном лесном хозяйстве усиливается еще элементами планового построения. Перспективные и операционные планы лесного хозяйства, находящиеся сейчас в центре внимания, несомненно, составляют одну из самых богатых глав учения о государственном лесном хозяйстве.

Но эта глава будет бессильной, если построение „будущего лесного хозяйства“ не будет связано с „настоящим“ и „прошлым“.

Изучение „истории лесного хозяйства“, по нашему мнению, является одним из залогов успеха при построении перспектив будущего хозяйства. Нельзя забывать того, что „лесохозяйственные явления, а, следовательно и их развитие подчиняются некоторым, пока еще неизвестным нам, эволюционным законам, подобно всем остальным явлениям внутреннего и внешнего мира“ (см.¹⁹⁾ нашу „Теорию лесного хозяйства“ 2-ое изд. 1925 г.).

Мы думаем поэтому, что впредь до выделения „истории лесного хозяйства“, как самостоятельной дисциплины — ее можно было бы, в главных чертах, в виде обзора, включить в „государственное лесное хозяйство“,

Из других лесных дисциплин, которые необходимы для государственного лесного хозяйства, можно было бы отметить здесь „лесоэкономическую географию“, но она больше связывается с лесной экономикой.

Учение о лесном районировании, как выражение географического элемента в лесном хозяйстве, конечно, может быть об‘ектом и самосто-

*.) См. нашу заметку: „Лесная статистика, как основная отрасль лесного знания“, помещенную в журнале: „Лесное хозяйство, лесопромышленность и топливо“ (Ленинград. 1927 г. № 7).

ятельного знания, но для этого требуется еще много времени. В современном своем, пока еще эмбриональном развитии,— лесоэкономическая география является необходимым дополнением к основной науке— лесоэкономике.

Мы насчитали, таким путем, целых три вспомогательные для гослесхоза и лесоэкономики дисциплины: 1) лесная статистика, 2) история лесного хозяйства и 3) лесоэкономическая география.

При посредстве этих дисциплин и через них происходит обычно то сближение, которое приводит иногда к совмещению двух дисциплин— государственного лесного хозяйства и лесной экономики.

Естественно поэтому, что и разграничение между ними должно идти по тем же линиям.

Мы предлагаем для этого такого рода схему взаимоотношений „лесохозяйственных знаний“.



В лекции проф. Ивашкевича на тему: „Содержание, метод и задачи лесной экономики“, напечатанной в „Трудах Государственного Дальневосточного Университета (Серия IV. Вып. 3, 1927 г.)“ говорится: „Поскольку содержание лесной экономики составляет анализ фактов, определяющих весь строй лесного хозяйства и, в первую очередь, потребность в лесе, постольку она, очевидно, должна помочь выяснению того, как надо вести лесное хозяйство и какие ставить задания перед техникой и политикой лесоводства“.

В предложенной схеме: 1) лесная экономика, 2) история лесного хозяйства, 3) лесная статистика и 4) лесоэкономическая география— являются той базой, на которой должно строиться государственное лесное хозяйство; в связи с этим, ясно— какие знания нужны для овладения государственным лесным хозяйством, и каким специалистам может быть вручен этот предмет.

Мы вполне согласны с профессором С. А. Богословским^{*)}, когда он²⁰⁾ говорит о том, что „разработка принципов государственного лесного хозяйства находится в зачаточном состоянии“.

И вот, прежде нежели установить эти принципы, приходится заняться таким академическим вопросом, как вопрос о разграничении и конструкции новых лесных дисциплин, нашедших, наконец, свое место в учебных планах лесных ВУЗ'ов.

^{*)} См. журн. „Лесное хозяйство и охота“. Петроград. 1923 г. № 3.

Для этого мы предлагаем ниже такое разграничение материала:

I. Экономика лесного хозяйства

(в связи с лесоэконом. географией):

Введение. Предмет и метод лесн. экон..

1. Экономическое значение лесных продуктов и эволюция форм лесн. хозяйства.
2. Факторы лесн. хоз. (внутр. и внешн.).
3. Цена и ценность древесины, способы денежной оценки.
4. Лесная и почвенная рента.
5. Доходность лесного хозяйства.
6. Импорт и экспорт древесины.
7. Потребление древесины и ее расход на единицу площади.
8. Лесное районирование, принципы и описание районов.
9. Лесоэкономические исследования, их задачи, метод и программы (по проф. С. А. Богословскому²¹)

II. Государственное лесное хозяйство

(в связи с историей лесного хозяйства):

Введение. Предмет и метод „гос.-лесн.-хоз“.

1. Лесное хозяйство (история) в довоенное время.
2. Современное состояние лесного хозяйства.
3. Основы перспектив лесного хозяйства и построение перспективных планов.
4. Леса государств. и местн. значения.
5. Лесная кооперация и ее развитие.
6. Лесная и древообр. промышленность.
7. Лесные концессии СССР.
8. Организация лесоуправления.
9. Рационализация лесного хозяйства.
10. Учебно-опытное лесное дело и распространение лесных знаний.

...Здесь же дадим и ту схему построения программы по лесной статистике, которую мы поместили²² в журнале: „Лесное хозяйство, лесопромышленность и топливо“ (1927 г. № 7):

- I. Общая часть (предмет, задачи и методы лесной статистики; добывание лесостатистических данных).
- II. Специальная часть (статистика лесов, хозяйства в них, промышленности, лесной торговли).

Таково построение тех лесных дисциплин, которые составляют группу „лесохозяйственных предметов“, в отличие от группы „лесоводственной“ (дendрология, общее и частное лесоводство, лесные мелиорации) и „лесотехнической“ (эксплоатация, устройство, таксация леса).

Лесоводственные науки обычно бывают представлены двумя кафедрами: 1) общего лесоводства с дендрологией, 2) частного лесоводства и мелиорации.

Таксация и лесоустройство — там, где это возможно по численности учащихся, также 2-мя кафедрами; там-же, где это невозможно, — одной. Рост лесной таксации за последнее время и наличие значительной практики

для этого предмета—позволяют выделить его в самостоятельную кафедру; в этом случае, лесоустройство об'единяется с лесоуправлением, чем достигается единство составления и выполнения организационного плана.

Существующее-же, в силу традиции и пережитка недавнего прошлого, об'единение лесоустройства и лесной экономики в одну кафедру —следует признать архаизмом и притом весьма вредным для развития той дисциплины, которая не может быть, как трепетная лань, впряженна в одну телегу с конем (лесоустройством).

Лесная экономика, являясь не-технической дисциплиной, не может быть соединяема в одну кафедру с лесотехническим предметом.

Подобно остальным группам (лесоводственной и лесотехнической), группа лесохозяйственных дисциплин требует, для надлежащей постановки преподавания, 2-х кафедр: 1) лесной экономики с лесоэкономической географией и 2) государственного лесного хозяйства, в связи с историей лесохозяйства, вообще. Лесная статистика, как самостоятельная дисциплина, могла бы быть относима к той или иной кафедре, в зависимости от персонального подбора лиц, или же стоять вне кафедр.

Только при указанном разграничении лесохозяйственных дисциплин, возможно их нормальное и успешное развитие.

Проф. В. И. Переход.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ,
на которую сделаны ссылки автором:

1. **Ф. К. Арнольд.** „История лесоводства в России, Франции и Германии“, 1895 г.
2. **А. К. Краузе.** „Народохозяйственное значение деятелей лесного производства“. 1891 г.
3. **М. М. Орлов.** „Лесоустройство“. Том I. 1927 г.
4. **Б. А. Ивашкевич.** „Содержание, метод и задачи лесной экономии“. 1927 г.
5. **А. Ф. Рудзкий.** „Лекции государственного лесного хозяйства“, чит. в 1885—86 г. г.
6. **Д-р А. Шваппах.** „Лесная политика, политика рыболовства и охоты“. 1910 г.
7. **А. И. Шульц.** „Основы советской лесной политики“. 1925 г.
8. **М. М. Орлов.** „Об основах русского государственного лесного хозяйства“. 1918 г.
9. **Г. П. Сазонов** „Лесное государственное хозяйство“. 1912 г.
10. „Лесное хозяйство РСФСР и перспективы его развития“. 2-ое изд. 1927 г.
11. „Мероприятия по лесному хозяйству РСФСР“. 1927 г.
12. **Heinrich Wilhelm Weber.** „Forstwirtschafts-Politik“. 1926.
13. **Albert.** „Lehrbuch der Staatsforstwissenschaft“. 1875.
14. **Hundeshagen.** „Encyklopädie der Forstwissenschaft“. 2 Auf. 1828.
15. **Jou. Philipp Wittwer.** „Beiträge zu des Herrn Staatsraths G. L. Hartigs Lehrbuch für Förster“. 1819.
16. **Lorey.** „Handbuch der Forstwissenschaft“. 1925.
17. **В. И. Переход.** „К учению о государственном лесном хозяйстве“ 1925
18. „Теоретические обоснования лесной политики, как научной дисциплины“. 1926 г.
19. „Теория лесного хозяйства“. 2-ое изд. 1925 г.
20. **С. А. Богословский.** К вопросу о государственном лесном хозяйстве. 1923 г.
21. „Лесоэкономические исследования, их задачи, программы и методы“. 1926 г.
22. **В. И. Переход.** „Лесная статистика, как основная отрасль лесного знания“. 1927 г.

V

Новый графический способ определения изменения моментов инерции плоских фигур при повороте осей и его применение при косом изгибе и для косых напряжений.

(Новый круг инерции)¹⁾.

Аналитические формулы для определения изменения моментов инерции плоских фигур при повороте осей довольно громоздки для пользования ими. Поэтому стали применять графический метод, значительно облегчающий решение вопроса.

Наиболее употребительные графические способы Kuhlmann'a и Mohr'a, Mohr'a и Mohr-Land'a основаны на искусстве геометрического построения аналитических формул и довольно изящны, но недостаточны просты для их изучения, построения и исследования.

В настоящей работе я предлагаю новый весьма простой графический способ (новый круг инерции), который основан на математическом исследовании вопроса, и графическое построение является результатом математического решения вопроса. Этот способ проще вышеуказанных, как в отношении построения, так и в отношении его понимания и исследования.

Перейдем к сущности вопроса.

I. Условные обозначения.

Условимся обозначать экваториальные моменты инерции плоских фигур относительно осей x и y через I_x и I_y , центробежный момент через I_{xy} и полярный — через I_0 .

II. Общие формулы.


Воспользуемся следующими общеизвестными формулами при повороте осей (см. черт. 1):

- 1) $I_x = I_1 \cos^2\alpha + I_2 \sin^2\alpha - I_{1.2} \sin 2\alpha$
- 2) $I_y = I_1 \sin^2\alpha + I_2 \cos^2\alpha + I_{1.2} \sin 2\alpha$
- 3) $I_{xy} = \frac{1}{2} (I_1 - I_2) \sin 2\alpha + I_{1.2} \cos 2\alpha$
- 4) $I_x + I_y = I_1 + I_2 = \text{Const.} = I_0$

¹⁾ Настоящий доклад заслушан на общем собрании членов Секции землеустройства и мелиорации Научного Товарищества по изучению Белоруссии при Сел.-Хоз. Академии 12 ноября 1927 года.

Если оси 1 и 2 суть главные, то:

Черт 1



В этом случае основные формулы упрощаются и принимают следующий вид:

$$5) I_x = I_1 \cos^2 \alpha + I_2 \sin^2 \alpha;$$

$$6) I_y = I_1 \sin^2 \alpha + I_2 \cos^2 \alpha;$$

$$7) I_{xy} = \frac{1}{2} (I_1 - I_2) \sin 2\alpha;$$

$$8) I_x + I_y = I_1 + I_2 = \text{Const}$$

III. Применение теории эллипса.

Из формулы 8-й видно, что переменные I_x и I_y суть радиусы векторы эллипса, у которого большая ось и расстояние между фокусами равны:

$$9) 2a = I_1 + I_2 \quad \text{и} \quad 10) 2c = I_1 - I_2$$

Построим этот эллипс (см. черт. 2), полагая, что I_1 и I_2 даны, и перейдем к общепринятым математическим обозначениям, а именно, обозначим переменное I_x через r_x .

Из формул 9 и 10 получаем:

$$11) I_1 = a + c; \quad 12) I_2 = a - c.$$

Подставляя эти значения I_1 и I_2 в формулу 5-ю, получаем:

$$13) I_x = r_x = (a + c) \cos^2 \alpha + (a - c) \sin^2 \alpha = a + c \cos 2\alpha$$

Определяя отсюда $\cos 2\alpha$, получим:

$$14) \cos 2\alpha = \frac{r_x - a}{c}$$


Из теории эллипса известно, что:

$$15) r_x = a + \frac{c}{a} x$$

Подставляя это значение r_x в формулу 14-ю, получим:

$$16) \cos 2\alpha = \frac{x}{a}$$

Формуле 16-й удовлетворяет, как видно из чертежа 2-го, острый угол $2\alpha = \angle A_1 OM$ и тупой $360^\circ - 2\alpha$, или соответственно острый угол $\alpha = \angle F_1 FK$ и тупой $180^\circ - \alpha$.



Из формулы 15-й и из чертежа видно, что

$$17) r_s = a + \frac{c}{a} x = AO + Ok = Ak$$

Следовательно:

$$18) I_x = Ak \quad \text{и} \quad 19) I_y = kA_1$$

Подставив в формулу 7-ю $I_1 - I_2$ из формулы 10-й, получим:

$$20) I_{xy} = c \cdot \sin 2\alpha$$

Из чертежа видно, что отрезок Kk равен:

$$21) Kk = c \cdot \sin 2\alpha$$

Таким образом:

$$22) I_{xy} = Kk$$

При этом из формулы 20-й видно, что если α лежит в 1-м или 3-м квадранте, то $I_{xy} > 0$, если же—во 2-м или 4-м квадранте, то $I_{xy} < 0$.


Отсюда следует, что отрезки Kk , направленные вверх от линии AA_1 , необходимо считать положительными, а направленные вниз—отрицательными.

Изложенная теория приводит к следующему весьма простому новому способу построения круга инерции и определения изменения моментов инерции при повороте осей.

IV Построение круга инерции.

Предположим, что даны I_1 и I_2 (максимальный и минимальный моменты инерции).

Черт. 3



Берем произвольную прямую A_1 и принимаем ее за ту главную ось инерции, относительно которой максимальный момент инерции равен I_1 (см. черт. 3.).

Откладываем на этой прямой $AF_1 = I_1$ и $F_1A_1 = I_2$; деля AA_1 пополам, получим точку O ; описываем из O круг радиусом OF_1 . Этот круг FKF_1K_1 и будет искомый круг инерции.

Примем точку F за центр осей инерции, F_1 —за первую главную ось инерции и F_2 —за вторую. Тогда при повороте осей около точки F на произвольный острый угол α , или тупой $180^\circ + \alpha$, моменты инерции для осей Fx и Fy определяются согласно предыдущей теории по формулам 18-й, 19-й и 22-й так:

$$I_x = Ak; \quad I_y = kA_1 \quad \text{и} \quad I_{xy} = +Kk$$

При повороте на тупой угол $180 - \alpha$ или $360^\circ - \alpha$, соответственно получим:

$$I_{x_1} = Ak, I_{y_1} = kA_1 \text{ и } I_{x_1 y_1} = -K_1 k.$$

Из чертежа 3-го видно: 1) что при $\alpha = 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$ и т. д. $-I_{xy} = 0$, 2) $I_{xy} > 0$, когда α находится в 1-м или 3-м квадранте и 3) $I_{xy} < 0$, когда α находится во 2-м или 4-м квадранте, что соответствует исследованию формулы 20-й.

Следует отметить, что вращение должно производить по направлению от положительного конца 1-й оси к положительному концу 2-й оси, в этом же направлении следует вести и счет квадрантов.


Обратная задача. Предположим, что относительно двух произвольных осей x и y плоского сечения даны моменты инерции I_x, I_y и $-I_{xy}$, посмотрим, как в этом случае по предлагаемому кругу инерции найти главные оси и моменты инерции относительно последних.

Берем произвольную линию $A1$ (см. черт. 3) и принимаем ее за направление той главной оси, относительно которой момент инерции наибольший. Откладываем на этой линии $Ak = I_x$, далее $kA_1 = I_y$; из точки k восставляем перпендикуляр к линии AA_1 и на нем откладываем вниз, так как $I_{xy} < 0$, величину $kK_1 = I_{xy}$; делим линию AA_1 пополам и из полученной точки O описываем радиусом OK_1 круг $FK_1F_1K_1$, который и будет искомым кругом инерции.

Отрезки AF_1 и F_1A_1 дадут величины главных моментов инерции, а тупой угол K_1FF_1 показывает насколько данные оси Fx_1 и Fy_1 повернуты относительно искомых главных осей инерции, а, следовательно, положение последних вполне определяется.

V. Приложение нового круга инерции к косому изгибу.

Черт. 4.



Если вертикальные внешние силы расположены не в плоскости симметрии OZ поперечного сечения сгибаемой балки (см. черт. 4), а, например, в плоскости R , проходящей через центр тяжести O сечения, как указано на чертеже, то происходит так называемый косой изгиб. В этом случае нейтральная ось OX не перпендикулярна к плоскости сил, а составляет с нею некоторый угол γ .

Полагая, что напряжение распределяется по закону плоскости и при обозначениях, указанных на чертеже, напряжение в элементе сечения df будет:

$$\sigma_y = \sigma_e \frac{y}{e}.$$

Сумма моментов элементарных внутренних сил относительно оси OX :

$$\int df \cdot \sigma_e \frac{y}{e} y = \frac{\sigma_e}{e} \int df \cdot y^2 = \frac{\sigma_e}{e} J_x$$

Тоже относительно оси Oy :

$$\int df \cdot \frac{\sigma_e}{e} \frac{y}{x} x = \frac{\sigma_e}{e} \int df \cdot xy = \frac{\sigma_e}{e} I_{xy}$$

Сумма моментов внешних сил относительно оси Ox , если R есть равнодействующая всех внешних сил по одну сторону сечения и Z есть плечо силы R (плечо Z на чертеже не указано):

$$\sum M_x = R \cdot sn \gamma \cdot Z.$$

Тоже относительно оси Oy :

$$\sum M_y = R \cdot cs \gamma \cdot Z.$$

Вследствие равновесия, суммы моментов внутренних и внешних сил относительно каждой оси должны равняться нулю:

$$\frac{\sigma_e}{e} I_x = R \cdot sn \gamma \cdot Z.$$

$$\frac{\sigma_e}{e} I_{xy} = R \cdot cs \gamma \cdot Z$$

Деля первое равенство на второе, получим:

$$23) \quad tg \gamma = \frac{I_x}{I_{xy}}.$$

Эта формула позволяет найти угол γ графическим путем по предложенному кругу инерции очень просто, а именно следующим образом. Если по кругу инерции найдены I_{xy} и I_x (см. черт. 5), то, соединяя точку K с точкой A , и получаем, как видно из чертежа и формулы 23-й, угол AKk , равный γ , а следовательно:


$$\angle AKF = \beta,$$

где β есть угол плоскости сил со 2-й главной осью (см. черт. 4). Для построения направления плоскости сил, откладываем дугу Ff_1 , равную дуге Ff и, соединяя точку f_1 с F , получаем искомое направление R плоскости сил.

Обратно, если дано направление R плоскости сил и главные моменты инерции I_1 и I_2 (см. черт. 5), то, построив круг инерции по данным I_1 и I_2 и проведя через точку F данное направление R плоскости сил, находим на круге инерции точку f_1 . Далее откладываем дугу $Ff = Ff_1$ соединяем A с f и в пересечении линии Af с кругом инерции получаем точку K . Соединяя точки K и F , получаем искомое направление нейтральной оси Fx .

Искомый угол отклонения нейтральной оси от главной будет α и искомые моменты инерции: $I_x = Ak$, $I_y = kA_1$ и $I_{xy} = +Kk$.


Черт. 5.



VI. Пример на косой изгиб.

Определить модуль сопротивления сгибу для данного профиля зетового железа (см. черт. 6) по данным

Черт. 6.



моментам инерции относительно осей, проходящих через центр тяжести параллельно и перпендикулярно вертикальной стенке: $I_u = 44,7 \text{ см}^4$, $I_v = 30,1 \text{ см}^4$, $I_{uv} = -29 \text{ см}^4$ и углу $\delta = 25^\circ$ отклонения плоскости сил R_x от вертикальной стенки.

На произвольной линии $A1$ строим указанным способом круг инерции. Находим угол $\alpha = 38^\circ$, отклонения данных осей от главных. Строим по осям F_u и F_v данный профиль железа и данное направление R_x плоскости внешних сил; находим точку f пересечения плоскости сил с кругом инерции.

Откладываем $Ff_1 = Ff$, проводим линию Af_1 до пересечения в точке K_1 с кругом инерции; опускаем перпендикуляр $K_1 k_1$ и соединяем K_1 с F . Линия FK_1 дает направление искомой нейтральной оси Fx , относительно которой момент инерции $I_x = Ak_1 = 18,5 \text{ см}^4$.

Модуль сопротивления определится, найдя расстояние наиболее удаленного волокна профиля железа от оси Fx , равное $e = 2,8 \text{ см}$. Тогда искомый модуль сопротивления:

$$W_x = \frac{I_x}{e} = \frac{18,5}{2,8} = 6,6 \text{ см}^3.$$

VII. Приложение нового круга инерции к косым напряжениям.

В теории, изучающей напряжения в косых сечениях, выводятся следующие аналитические формулы (см. черт. 7).

$$1) \sigma_\alpha = \sigma_x \cos^2 \alpha + \sigma_y \sin^2 \alpha - \tau_{xy} \sin 2\alpha$$


$$2) \sigma_{\alpha+90^\circ} = \sigma_x \sin^2 \alpha + \sigma_y \cos^2 \alpha + \tau_{xy} \sin 2\alpha$$

$$3) -\tau_\alpha = \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha,$$

где σ — нормальное напряжение в данном сечении, τ — тангенциальное (касательное) и S — косое, равное геометрической сумме двух предыдущих.

Максимальное напряжение σ_{\max} обозначается σ_1 и минимальное $\sigma_{\min} = \sigma_2$, при чем оба называются главными, а соответствующие им сечения — главными сечениями. Тангенциальное напряжение для главных сечений $\tau_{1,2} = 0$.

ЧЕРТ. 7.



Из сказанного и приведенных формул видно, что между напряжениями в косых сечениях и моментами инерции существует полное математическое подобие, разница только относительно знака τ_α .

Поэтому все выведенное относительно круга инерции будет применимо и для напряжений, для определения изменения которых может быть построен аналогично круг напряжений по предлагаемому способу.

Рассмотрим следующие случаи построения круга напряжений.

1) Круг напряжений для σ_1 и σ_2 одинакового знака.

Положим, что даны напряжения σ_x , σ_y и τ_{xy} , при чем $\sigma_x > \sigma_y$. Строим круг напряжений (см. черт. 8) аналогично кругу инерции, только откладываем τ_{xy} в противоположную сторону данного направления и находим главные нормальные напряжения $\sigma_1 = AF_1$ и $\sigma_2 = F_1A_1$, а также угол α между направлением данных нормальных напряжений и главных, или, что тоже, соответственных сечений. Для какого либо угла α_1 поворота от главного сечения FA_1 легко находятся, как видно из чертежа, напряжения:


$$\sigma_{\alpha_1} = Ak_1,$$

$$\sigma_{\alpha_1 + 90^\circ} = k_1 A_1,$$

$$\tau_{\alpha_1} = K_1 k_1,$$

а также косое напряжение S_{α_1} и угол Θ_1 его отклонения от σ_{α_1} , при чем это отклонение следует считать в сторону, противоположную отклонению α_1 .

ЧЕРТ. 8.




2) Круг напряжений для σ_1 и σ_2 разного знака.

Этот случай интересен тем, что он невозможен для моментов инерции, т. к. экваториальные моменты инерции не могут быть отрицательны. Построение круга напряжений для этого случая аналогично предыдущему (см. чертеж 9).

Особенности этого случая, как видно из чертежа, заключаются в следующем. Точки A и A₁ лежат не вне, а внутри круга напряжений. Минимальное главное напряжение, $\sigma_2 = F_1A_1$, отрицательно и направлено в обратную сторону против σ_1 . При изменении угла α в границах между углами α_0 и α'_0 с одной стороны и с другой стороны

Черт. 9.



раньше, в обратную сторону угла отклонения α_1 . В этом случае угол Θ всегда больше угла α , а в предыдущем случае — наоборот.

3) Круг напряжений для $\sigma_1 > 0$ и $\sigma_2 = 0$.

Это есть случай простого растяжения. Подобный случай невозможен для моментов инерции.


Построение круга напряжений ясно из чертежа (см. черт. 10). Максимальное тангенциальное напряжение, как видно из чертежа, получается при отклонении на угол $\alpha = 45^\circ$ и равно $\tau_{\max} = \frac{\sigma_1}{2}$.

На чертеже 10-м (внизу) показано распределение нормального и тангенциального напряжений при повороте сечения на угол $\alpha = 45^\circ$ от главного сечения.

между углами $(180^\circ - \alpha_0)$ и $(180^\circ - \alpha_0')$ — нормальные напряжения σ_a и σ_{a+90° одного знака, в остальных случаях — разного знака. На границах этих углов одно из нормальных напряжений обращается в нуль. Для нахождения напряжений для какого либо угла α_1 отклонения от главного напряжения σ_1 — откладываем этот угол и находим из чертежа: $\sigma_{\alpha_1} = Ak_1$, $\sigma_{\alpha+90^\circ} = -k_1 A_1$, $\tau_{\alpha_1} = K_1 k_1$ и $S_{\alpha_1} = AK_1$, при чем угол Θ_1 , отклонения S_{α_1} от σ_1 , следует считать, как было указано

раньше, в обратную сторону угла отклонения α_1 . В этом случае угол Θ всегда больше угла α , а в предыдущем случае — наоборот.


Черт. 10.



4) Круг напряжений для $\sigma_1 = \sigma_2$ (одинакового знака).

В этом случае, применяя обычный способ построения (см. черт. 11), мы видим, что круг напряжений превращается в точку и напряжения по всем направлениям равны. Наглядным примером для этого случая может служить жидкость.

Черт. 11.



В моментах инерции подобный случай возможен для правильных многоугольников с четным числом сторон и для некоторых правильных геометрических фигур.

5 Круг напряжений для $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$.


Это есть случай чистого сдвига. Подобный случай невозможен для моментов инерции. Построение круга напряжений ясно из чертежа (см. черт. 12).

Максимальное растягивающее напряжение будет при отклонении сечения от данного, в котором тангенциальное является максимальным, на угол 45° и равно $\sigma_{45^\circ} = \tau_{\max}$, тому же равно и наибольшее напряжение сжатия в перпендикулярном сечении.

На чертеже 12-м (внизу) показано распределение нормальных напряжений для сечения под углом $\alpha = 45^\circ$ к сечению наибольших тангенциальных напряжений.

Как видно из изложенного, предлагаемый круг напряжений, упрощая решение и исследование задач о напряжениях в косых сечениях, дает особенно наглядное представление в частных случаях простого растяжения и чистого сдвига.

Черт. 12.



В заключение считаю своим долгом отметить, что большую помощь мне оказал в настоящей работе, как в отношении изготовления чертежей, так и в отношении сравнения предлагаемого мною способа с другими, мой уважаемый товарищ по работе кафедры строительной механики, инженер Леонид Яковлевич Максимов, за что и приношу ему мою искреннюю благодарность.

Проф., инж.-мех. А. А. Кравцов.

Горки, Белоруссия.

12/XI 1927 г.

Eine neue graphische Methode zur Bestimmung der Veränderung der Trägheitsmomente von Flächen bei einer Umdrehung der Achsen und ihrer Anwendung bei schiefer Biegung und für schiefe Spannungen.

(Ein neuer Trägheitskreis).

Zusammenfassung.

1. Die analytischen Formeln zur Bestimmung der Veränderung der Trägheitsmomente von Flächen bei einer Umdrehung der Achsen sind ziemlich schwerfällig. Es giebt daher eine ganze Anzahl graphischer Methoden, welche die Lösung dieser Frag erheblich erleitern.

2. Am meisten in Gebrauch sind die graphischen Methoden von Kuhlmann und Mohr, von Mohr-Land, welche auf der Kust des geometrischen Aufbaues analytischer Formeln beruhen und sich recht hübsch ausnehmen, jedoch nicht genügend einfach für ihr Verständniss, ihren Aufbau und ihre Untersuchung sind.

3. Die hier in Vorschlag gebrachte neue Methode, der neue Trägheitskreis, beruht auf der mathematischen Ergründung der Frage und ihr graphischer Aufbau ist das Ergebniss der mathematischen Lösung dieser Aufgabe.

4. Die in Vorschlag gebrachte Methode ist einfacher, als die obenerwähnten, sowohl in Bezug auf ihren Aufbau, als auch in Betreff ihres Verständnisses und ihrer Untersuchung.


5. Die praktische Beilage der neuen Methode zu den Aufgaben für schiefe Biegung und zur Bestimmung der Spannungen bei schießen Querschnittebenen vereinfacht die Auflösung und die Untersuchung der Aufgaben.

6. Das Wesen der neuen Methode besteht in Folgendem. (S. Abbild. 1).

Es seien gegeben die äquatorialen Trägheitsmomente I_x und I_y und das Zentrifugalmoment $+I_{xy}$. Auf der beliebigen Linie $A_1 A$ trage $Ak = I_x$ und $kA_1 = I_y$ ab; im Punkte k errichte eine Senkrechte zu AA_1 , mache nach oben $kK = +I_{xy}$ (wenn $-I_{xy}$ gegeben ist nach unten zu). Wenn wir AA_1 halbieren, erhalten wir den Punkt O und wenn wir mit dem Radius OK einen Kreis beschreiben, so ist dieser der gesuchte Trägheitskreis. Der Winkel α bezeichnet die Abweichung der gegebenen Achsen von den Hauptachsen F_1 und F_2 , für welche das maximale Trägheitsmoment $I_1 = AF_1$ ist, und das minimale $I_2 = F_1 A_1$.

Für die beliebige Abwei-


chung der Achse Fx_1 im Winkel α_1 von den Hauptachsen finden wir $I_{x_1} = Ak$, $I_{y_1} = kA_1$ und $I_{x_1 y_1} = -kK_1$.



7. Die Frage einer schiefen Biegung wird mit Hilfe des neuen Trägheitskreises folgendermassen gelöst.

Es sei ein Z-förmig Eisen gegeben, auch die Trägheitsmomente I_u , I_v und $-I_{uv}$ im Verhältniss zu den Schwerachsen, welche parallel und senkrecht zur vertikalen Wandung des Profils hindurchgehen, und der Winkel δ der Abweichung der Ebene der Außenkräfte von der vertikalen Wandung. Es soll das Widerstandsmoment W bestimmt werden. (S. Abbild. 2).

Abbild. 2.



der Achse Fx bestimmt, welche gleich ist e . Dann ist der gesuchte Widerstandsmoment $W = \frac{I_x}{e} = \frac{Ak_1}{e}$.

8. Der Aufbau des Spannungskreises nach der neuen Methode für schiefe Querschnittebenen ist vollkommen analog dem Aufbau des Trägheitskreises, nur müssen die Schubspannungen nach der ihrer Wirkung entgegengesetzten Richtung eingetragen werden. Die Anwendung des Spannungskreises gibt, indem sie die Lösung und Untersuchung der Aufgaben über Spannungen bei schiefen Querschnittebenen vereinfacht, eine besonders übersichtliche Vorstellung von den Änderungen der Spannungen in einzelnen bestimmten Fällen für einfachen Zug und für reinen Schub.

Prof., ing. mech. A. A. Krawzow.

Gorki, Belorussia.

12/XI-1927.